

В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, С. Р. Рачэўскі

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Вучэбны дапаможнік для **6** класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання

*Дапушчана
Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь*

2-е выданне, перапрацаванае і дапоўненае



МІНСК
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫИ
2015

Правообладатель Национальный институт образования

УДК 811.161.3(075.3=161.3=161.1)

ББК 81.2Беи-922

К78

Рэцэнзент

метадыст вышэйшай катэгорыі аддзела грамадска-гуманітарнай
адукацыі дзяржаўнай установы адукацыі
«Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі» В. Л. Душэўская

Умоўныя абазначэнні:

- правіла;
- для азнаямлення;
- !|| — звярніце ўвагу;
- — заданні павышанай цяжкасці;
- — дадатковыя заданні;
- * — лексічнае значэнне слова тлумачыща ў слоўніку;
- Ф — зрабіць фанетычны разбор слова;
- л — зрабіць лексічны разбор слова;
- м — зрабіць марфалагічны разбор слова;
- сн — зрабіць сінтаксічны разбор словазлучэння,
сказа;
- сл — зрабіць словаўтваральны разбор слова;
- с — разабраць слова па саставе.

ISBN 978-985-559-497-1

© Красней В. П., Лаўрэль Я. М., Ра-
чэўскі С. Р., 2009

© Красней В. П., Лаўрэль Я. М., Ра-
чэўскі С. Р., 2015, са змяненнямі

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны
інстытут адукацыі», 2015

*Роднае слова!
Ты нам тлумачыши усе дзівы свету.*

Цётка.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА — НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

§ 1. Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету

1. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму.

Адной з істотных адзнак кожнага народа з'яўляецца яго мова. Беларускі паэт Францішак Багушэвіч пісаў, што мова — гэта «адзежа душы» чалавека. Яна ўніверсальная форма выяўлення, існавання і захавання духоўнай культуры нацыі. Па мове людзі пазнаюць, якой нацыянальнасці чалавек.

Мова — адна з асноўных характэрных прымет нацыі. У слоўных глыбінях роднай мовы адлюстроўваецца ўвесь народ і ўся яго радзіма. І многія слова з'яўляюцца жывымі сведкамі таго, як па-рознаму ўспрымалі і пазнавалі розныя народы тыя ці іншыя з'явы навакольнага свету і давалі ім адпаведныя свайму разуменню назвы. Напрыклад, шматкаляровую дугападобную паласу на небе беларусы назвалі *вясёлкай*, расіяне — *радугай*, а немцы — *Regenbogen*. Відавочна, што беларусы гэтую з'яву супадносілі з паняццем «весела», рускія — з паняццем «радасна», немцы — з паняццямі «дождж» (Regen) і «дуга» (Bogen). У рускай мове вялікая птушка з бліскучым чорным апярэннем названа словам *воран* паводле колеру (*вороной* — чёрный), у беларускай мове — словам *крумкач* паводле характэрнага го-

ласу «крук-крук» або «крок-крок». Па-рознаму ў розных краінах чуюць бляянне авечкі: у нас — «бебе», у Германіі — «ме-е», у Іспаніі — «бі-бі», у Турцыі — «мі-мі». Такая рознагалосіца ўзнікла ў выніку таго, што людзі ў кожнай краіне гукі жывёл прыстасоўваюць да гукаў і вымаўлення сваёй роднай мовы. У выніку ў кожнага народа вякамі складвалася свая моўная карціна нацыянальнага бачання навакольнага свету.

- Чаму некаторыя прадметы і з'явы навакольнага свету маюць у розных народаў розныя назвы?

2. Прачытайце пары слоў. Вызначце, чаму адзін і той жа прадмет у беларускай і рускай мовах названы рознымі словамі. Ці можна лічыць, што такія слова адлюстроўваюць асаблівасці нацыянальнага бачання свету?

Парэчка — смородина, дрыгва — трясина, журавіны — клюква, рукавіца — варежка, дурніцы — голубика.

Слова для даведкі: *паўз берагі рэчак, дрыжашаць, журавель, рука, дурманіць, смърдъ (моцны пах, смурод), трястись, клеватъ, варѣ (абарона), варити (абараняць, берагчы), голубой.*

- Са словамі беларускай мовы складзіце і запішыце развітыва сказы.

3. Прачытайце верш. Назавіце сказ, якім выказана асноўная думка. Які сэнс укладвае аўтар у апошні сказ?

Родная мова

Родная мова, цудоўная мова!
Ты нашых думак уток і аснова!
Матчын дарунак ад самай калыскі,
ты самацветаў* яскравая нізка.

Кожны з іх барвы дзівосныя мае,
вечным агнём зіхаціць — не згарае.
Ты мне заўсёды была дапамогай,
дзе б і якой ні хадзіў я дарогай.

У. Дубоўка.

- Як вымаўляеца выдзеленае слова? Чаму?

Да вытокаў слова

Народ — слова агульнаславянскага паходжання ад асновы «род» і азначае: усе людзі, якія нарадзіліся ў адным племені, краіне. Народ — насельніцтва дзяржавы, жыхары краіны; нацыя, нацыянальнасць, народнасць; асноўная працоўная маса насельніцтва краіны; людзі.

Нацыя — слова ўвайшло ва ўсеагульнае карыстанне ў другой палове XVIII ст. з лацінскай мовы, у якой абазначае — племя, народ. Яно ўжывалася часцей за ёсё ў значэнні «нацыянальнасць». Зараз слова **нацыя** абазначае ўстойлівую супольнасць людзей, уznікшую на базе агульнасці мовы, тэрыторыі, эканамічнага жыцця і псіхічнага складу, які праўляеца ў агульнасці культуры. Гэта яшчэ і дзяржава, і краіна.

4. Прачытайце тэкст. Вызначце сказ, які перадае асноўную думку тэксту. А як бы вы адказалі на пытанне: чаму адны і тыя ж паняцці ў розных мовах перадаюцца часам словамі з зусім іншым сэнсам?

Гэты мой знаёмы шчыры чалавек — немец. Ён вывучае славянскія мовы.

Госць чуе слова **журавіна** (журавінка), адразу ж яго занатоўвае.

Яму хочацца атрымаць і разабраць хоць бы адно ўстойлівае спалучэнне з **журавінаю**. І, пачуў-

шы, паўтарае: «*Aх ты, мая журавінчака!*» Бярэ з паліцы «Фразеологический словарь русского языка», знаходзіць фразеалагізм: *Вот так клюква*. Сэнс — выказванне расчаравання, здзіўлення (як і беларускія — *Вось табе і гацаца! Вось табе і маеш! На табе!*).

Рэаліі адны, а фразеалагізмы розныя (*Паводле Ф. Янкоўскага*).

! || Кожны народ па-свойму ўспрымае навакольны свет. Самабытнасць народа, яго нацыянальная адметнасць, яго характар, мараль, этыка* найбольш выразна адлюстроўваюцца ў мове.

5. Прачытайте тэкст. З якой мэтай ён напісаны? Каму адрасуецца? Да якога стылю належыць? З якой мэтай троі першыя сказы аўтар пачынае аднолькава? Назавіце іншыя моўныя (лексічныя і сінтаксічныя) сродкі, якія адпавядаюць мэце тэксту.

Янка Купала прыйшоў у жыццё і літаратуру з вялікай гістарычнай місіяй*. Ён прыйшоў, каб сказаць свайму народу: ты — добры і шчыры, ты — вялікі і таленавіты, але ты станеш яшчэ больш вялікім і магутным, калі лепей сябе пазнаеш і мацней у сябе паверыш.

Янка Купала прыйшоў, каб сказаць усяму чалавецтву: звярніце ўвагу на мой народ — старожытны славянскі народ. Паглядзіце, якія цуды зроблены яго рукамі, якімі незлічонымі скарбамі багаты ягоны край. Загляніце ў душу гэтага народа, паслушайце, якія дзівосныя легенды і казкі складзены ім, якія непаўторна-самабытныя песні гучаць на яго зямлі, якая прыгожая і мілагучная яго мова... (Н. Гілевіч).

6. Прачытайце тэксты. Чым яны падобныя? Чым адрозніваюцца?

Лапці

Некалі бедным вяскоўцам скураныя боты, чаравікі і туфлі былі не па кішэні. Таму плялі лапці, на сілі іх усе, дарослыя і дзеці. Насілі ў будні і ў святы! Насілі пры доме, у полі і на лузе.

Лапці плялі з лыка, лазовай кары, бяросты ці пянькі. Лыка дралі найчасцей з маладой ліпі, сушилі ў клеці або на гарышчы хаты. Потым яго размочвалі ў цёплай вадзе і плялі лапці.

Круглы год насілі кавярznі* — лапці з глыбокім закрытым наском і запяткам. А лапці-шчарбакі плялі без наска і задніка: адна падэшва з лыкавымі петлямі для абор спераду і па баках. Насілі іх улетку, у сухое надвор’е. Мяккія скураныя лапці называлі пасталы.

Лапці выйшлі з ужытку. Але яны засталіся ў нашай мове (*M. Маляўка*).

- Скажыце, калі і чаму так гавораць: «Абуць у лапці», «На лапці не аб’ехаць», «Плесці кашалі з лапцямі».

Павець

Калёсы і сані трэба было недзе хаваць ад непагадзі, дажджу і снегу. У хлеў іх не зацягнеш, заміналі. І нашы продкі знайшлі для іх прыдатнае месца ў двары — пад павеццю.

Павець — пляцоўка пад страхою на слупах. Крылася яна саломаю, а пазней — гонтаю* або дранкаю*. Павець называлі яшчэ абозняю, або вазоўняю, калі там стаялі калёсы — вазы і сані. А там, дзе складваліся дровы, павець мела сваё найменне — дрывотня (*M. Маляўка*).

- Падрыхтуйце паведамленне на тэму «Родная мова — лютэрка жыцця народа».

§ 2. Літаратурная мова і народныя гаворкі. Нарматыўнасць — асноўная рыса літаратурнай мовы

7. Прачытайте тэкст. Да якога стылю ён належыць? Якая яго асноўная стылёвая рыса? Назавіце моўныя сродкі з тэксту, характэрныя для гэтага стылю. Складзіце план і вусна перадайце змест.

Як адна з найбольш развітых моў беларуская мова існуе ў некалькіх формах: літаратурнай (вуснай і пісьмовай), народна-гутарковай, дыялектнай. Кожная з іх мае свае адметнасці ў лексіцы, фанетыцы, граматыцы. Але аднолькавасць зыходных гукаў, слоў і формаў робіць іх зразумелымі на ўсёй тэрыторыі Беларусі.

Літаратурная мова абслугоўвае ўсе сферы жыцця нацыі. Вызначаецца слоўнікам багаццем, развітасцю, апрацаванасцю і ўнармаванасцю сваіх формаў.

Сфера ўжывання народна-гутарковай мовы абмежавана бытавымі зносінамі. Яна менш унармаваная, чым літаратурная мова.

8. Прачытайте. Якая форма нацыянальнай мовы называецца літаратурнай і чым яна адрозніваецца ад дыялектнай? Якія нормы характэрны для літаратурнай мовы?

Беларуская літаратурная мова — гэта вышэйшая, унармаваная, стылёва разгалінаваная форма нацыянальнай беларускай мовы, якая выступае ў вуснай і пісьмовай формах.

Істотная асаблівасць літаратурнай мовы, якая адрознівае яе ад дыялектнай, — гэта замацаваныя ў граматыках, слоўніках і даведніках яе нормы — правілы, якія вызначаюць вымаўленне, напісанне і ўжыванне слоў, іх граматычных формаў, пабудову слова-вазлучэнняў і сказаў, пастановку знакаў прыпынку.

Сістэма нормаў літаратурнай мовы

Нормы	Сутнасць нормаў, якія вызначаюць
Арфаэпічныя	правільнае вымаёлленне гукаў і іх спалучэнняў, правільную пастанову націскаў
Арфаграфічныя	правільную перадачу вуснага маўлення на пісьме сродкамі беларускай графікі
Лексічныя	правільнае ўжыванне слоў у адпаведнасці з іх лексічным значэннем і правільнае спалучэнне слоў па сэнсе
Словаўтваральныя	правільнае ўтварэнне слоў паводле ўласцівых мове способаў
Марфалагічныя	правільнае ўтварэнне і ўжыванне граматычных формаў слоў
Сінтаксічныя	правільную пабудову і ўжыванне словаўзлучэнняў і сказаў
Пунктуацыйныя	правільную пастанову знакаў прыпинку
Стылістычныя	правільнае ўжыванне моўных сродкаў у адпаведнасці з абраным стылем і тыпам маўлення

9. Прачытайте.

Аснову беларускай літаратурнай мовы складаюць цэнтральныя, або сярэднебеларускія, народныя гаворкі. Але гэта не значыць, што ўсе асаблівасці цэнтральных гаворак з'яўляюцца зараз нарматыўнымі і агульнанароднымі. У літаратурную мову як вышэйшую форму існавання мовы нацыі з гэтых гаворак увайшлі тыя асаблівасці, якія характэрны для ўсіх ці большасці народных гаворак Беларусі (напрыклад, зацвярдзелыя *ж*, *ч*, *ш*, *р*; моцнае акан-

не; пераход *г*, *к*, *х* не толькі ў *ж*, *ч*, *ш*, але і ў *з*, *ц*, *с*; аглушэнне звонкіх зычных у канцы слова; наяўнасць *ў*, прыстаўных гукаў і інш.).

Літаратурная мова і народныя гаворкі цесна ўзаємавязаны. Літаратурная мова ўвесь час папаўняецца словамі з народных гаворак. Разам з тым літаратурная мова ўплывае на народныя гаворкі, збліжае іх.

- Да якога тыпу маўлення належыць тэкст? Назавіце часткі, якія адпавядаюць будове тэксту гэтага тыпу.
- Якія народныя гаворкі пакладзены ў аснову беларускай літаратурнай мовы?
- Якія асаблівасці беларускай мовы характэрныя для большасці беларускіх гаворак?
- Як звязаны літаратурная мова і народныя гаворкі?

10. Прачытайце тэкст, запісаны на мове народных гаворак.

Паехаў мужык у горад за аўсом длі каня, толькі што выйіхаў зь дзярэёні, конь стаў заварачваць назат к дому. Мужык ударыў каня пугай. Ён пашоў і думаіць пра мужыка: «Куды ён, дурак, міне гоніць; луччы п дамоў». Ні даідждая да горада, мужык відзіць, што каню цяжка па гразі, звярнуў на маставую, а конь верніць прэчъ ат маставой. Мужык ударыў пугай і таргануў каня (*Паўночна-ўсходнія гаворкі*).

Паехаў мужык у горад за аўсом каню. Як толькі выехаў з села, конь пачаў павернаць назад дадому. Мужык уліменіў каня пугай. Ён пайшоў і думae пра мужыка: «Куды ён, дурань, мене гоніць; хай бу ж дадому». Не даежджаючы гораду, мужык бачыць, што каню важка па гразі, звернуў на шасейку, а конь верне прэчъ ат шасейкі. Мужык уліменіў пугай і сепнуў каня (*Паўднёва-заходнія гаворкі*).

- Якія лексічныя, фанетычныя і граматычныя адрозненіі вы заўважылі?
- Запішыце першы тэкст літаратурнай мовай.

11. Прачытайте тэкст. Вызначце яго стыль. Каму адрасуецца тэкст? З якой мэтай напісаны?

Добра разумець адзін аднаго людзі могуць, калі яны ўжываюць слова з агульнапрынятым значэннем, формай, націскам і г. д., гэта значыць захоўваюць нормы літаратурнай мовы. Так, трэба гаварыць і пісаць: *заўсёды, заўжды, увесе час, а не заўшэ, цёгле*, як гэта можна пачуць у некаторых мястцінах Беларусі. Марфалагічная норма патрабуе, каб дзеясловы *ісці, несці, весці* ў літаратурнай мове ў 2-й асобе множнага ліку цяперашняга часу мелі націск на канчатку: *ідзяце, несяце, ведзяце*. А дзеясловы *смияцца, здзекавацца, кпіць* і падобныя сполучаліся з назоўнікамі пры дапамозе прыназоўніка *з: смияцца з недахопаў, нельга здзекавацца з жывёліны, не кпі з таварыша (А. Каўрус)*.

- Чаму неабходна захоўваць нормы літаратурнай мовы?

12. Прачытайте. Вызначце стыль тэксту. Назавіце харэктэрныя для гэтага стылю слова, формы слоў, якія ёсць у тэксле.

Скрыпач і воўк

Быў у нас у сяле скрыпач Ахрэм. Яшчэ змалку навучыўся ён на скрыпцы граць, і роўнага яму не было, як іграў. А людзям таго і трэба. Вось прыйшла восень, пачаліся вяселлі — вата ж і клічуць Ахрэма то туды, то сюды.

Вота ж аднаго разу паклікалі яго ў другое сяло іграці. Вядомае дзела, вяселле скора не робіцца.

Прыйшлося Ахрэму вяртацца адтуль позна ўночы. Ісці трэба было лесам. Праз лес ішла ездавая

дарога, катораю трэба было абмінаць. Ахрэм і думае: «Пайду праста сцежкаю — усё ж бліжэй будзе». Дый пайшоў.

Ноч была і так цёмная, а то яшчэ ў лесе. Ішоў ён ішоў ды неяк заблukaўся, ды разам як праваліцца, як шубоўтне кудысь пад зямлю! Упаў і не так пабіўся, як налякаўся.

Падумайшы — дагадаўся: у лесе было шмат ваўкоў і шкоды было ад іх нямала, дык і стралялі і лавілі. А лавілі іх так: выкапаюць яму глыбокую, дзе воўчых слядоў найболей, і прыкрыюць тонкім галлём і травою прытрусяць, за яму яшчэ часам і прынаду паложаць. Як воўк прынаду счуе і пабяжыць да яе, ды ў яму і праваліцца. Вата ж у такую яму патрапіў і Ахрэм.

Як дагадаўся Ахрэм, дык трохі ад сэрца і адлягло. Калі чуе — у яме штось як завые! Ахрэм так і пахаладзеў.

І думае Ахрэм: «Гэта ён цяпера спалохаўся, дык не чапае, а як ачухаецца, то з костачкамі з'есць мяне. Што рабіць? А ну, хіба на скрыпачы зайграю».

Воўку, мабыць, спадабалася ігра, — пачаў ён пад музыку выць. Скрыпач іграе, а воўк вые.

Хто ведае, што было б, але раніцай ішоў лесам стралец. Ён пачуў, як іграе скрыпка і вые воўк. Падышоў да ямы і выбавіў Ахрэма.

З того часу больш ужо Ахрэм ніколі поначы сцежкаю нацянькі не хадзіў, бо казаў, што не хоча болей на воўчым вяселлі іграць (*К. Каганец*).

- Вызначце кампазіцыйныя часткі тэксту (уступ — завязка — развіццё дзеяння (кульмінацыя) — развязка — эпілог). Складзіце план і сцісла перакажыце змест тэксту літаратурнай мовай.

ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V КЛАСЕ

§ 3. Тэкст, яго стылі і тыпсы

13. Прачытайце сказы пад лічбамі 1 і 2. Вызначце, на якую яны тэму. У якім выпадку сказы з'яўляюцца тэкстам? Абгрунтуйце сваю думку.

1. Да болю кранаюць журботныя развітальныя крыкі журавоў. Стаяць апошнія пагодлівыя дні бабінага лета. Птушкі ляцяць невысока. Журавы прыхапілі з сабой лета і нясуць яго на крылах усё далей і далей. І вось у адну з раніц заўважаю ў небе клін журавоў. Доўга стаю на адным месцы. Птушкі знікаюць, а я ўсё яшчэ нібы бачу і чую іх.

2. Стаяць апошнія пагодлівыя дні бабінага лета. І вось у адну з раніц заўважаю ў небе клін журавоў. Птушкі ляцяць невысока. Да болю кранаюць журботныя развітальныя крыкі журавоў. Доўга стаю на адным месцы. Птушкі знікаюць, а я ўсё яшчэ нібы бачу і чую іх. Журавы прыхапілі з сабой лета і нясуць яго на крылах усё далей і далей.

- Да якога стылю адносіцца тэкст?
Які загаловак можна яму даць?
- Вызначце, якой сувяззю (пасля-
доўнай ці паралельнай) звязаны паміж сабой сказы ў гэтым тэксле.
- Прачытайце тэкст яшчэ раз і запішыце яго па памяці.

**нацянькі
бабіна лёта**

14. Прачытайце і скажыце:

1. Якім стылем неабходна карыстацца, калі мы ставім мэту:

а) у звычайнай гутарцы, размове паведаміць ці запытацца пра што-небудзь, абмяняцца думкамі;

б) вобразна, маляўніча апісаць ці расказаць пра якія-небудзь падзеі ці з'явы, выразіць пачуцці, уздзейнічаць на чытача ці слухача;

в) дакладна, паслядоўна і доказна паведаміць асноўныя навуковыя звесткі аб предметах, з'явах, рэчывах?

2. Да якога стылю адносіцца тэкст:

а) які мае форму дыялогу ці маналогу і ў якім выкарыстоўваюцца слова, што выражаютъ пачуцці, настрой аўтара, слова з пераносным значэннем, вобразныя сродкі мовы (эпітэты, параўнанні і г. д.), розныя віды сказаў;

б) які мае форму дыялогу і ў якім шырока выкарыстоўваюцца гутарковыя слова абмежаванага ўжывання, слова з ацэначным і эмацыйнальным адценнямі значэння, няпоўныя і кароткія сказы;

в) які мае форму маналогу і ў якім адсутнічаюць вобразныя сродкі, слова з пераносным значэннем, шырока ўжываюцца тэрміны і прафесіяналізмы, складаныя сказы?

3. Да якога стылю адносяцца тэксты наступных жанраў:

а) лекцыя, даклад, рэферат, артыкул;

б) апавяданне, аповесць, раман, верш, паэма;

в) гутарка, гумарэска, жарт, смяшынка, пісьмо (ліст)?

• На аснове адпаведных прымет падрыхтуйце вуснае паведамленне пра гутарковы, мастацкі або навуковы стыль.

15. Прачытайце і вызначце, што складае змест аднаго і другога тэкстаў. З якой мэтай яны створаны? Які тэкст з'яўляецца апісаннем?

1. Скрыпка з'явілася ў беларусаў ужо ў XVI ст., амаль на сто гадоў раней, чым у рускіх. Ні адно вяселле, ні адно свята не праходзіла без скрыпача. Рэпертуар народных скрыпачоў даволі разнастайны і ўключае традыцыйныя і сучасныя песні і танцы, вясельныя маршы. У музычным побыце сустракаюцца скрыпкі фабрычныя і самаробныя.

2. Скрыпка — струнны смычковы музычны інструмент, які мае 4 струны. Агульная даўжыня скрыпкі 600 мм. У яе авальны корпус з выразамі па баках. Складаецца з дзвюх злёгку выпуклых драўляных пласцін — дэк, змацаваных абечкам*. Верхняя дэка мае дзве рэзанатарныя адтуліны. Паміж імі пад струнамі размешчана закругленая падстаўка.

Да вытокаў слова

Скрыпка. Назва ўтворана ад назоўніка *скрипа*, які, у сваю чаргу, узыходзіць да старажытнага славянскага слова *skripeti* (скрыпаци).

Для цікаўных

Прачытайце наступныя запісы і паспрабуйце даць адказ.

1—1, неафіцыйныя абставіны, абмен думкамі = ... стыль;

1 — многа, афіцыйныя абставіны, уздзеянне на ўяўленне і пачуцці = ... стыль;

1 — многа, афіцыйныя абставіны, паведаміць, даказаць = ... стыль.

16. Азнаёмцеся са схемай тыпаў маўлення. Скажыце, колькі структурных частак звычайна выдзяляеца ў апавяданні, апісанні і разважанні, пра што ў кожнай з іх гаворыцца, якія пытанні да іх ставяцца?



17. Прачытайте тэкст і вызначце яго тэму. Які загаловак можна яму даць? Да якога стылю і тыпу маўлення ён адносіцца? Дакажыце гэта.

Я прылёг на сухі мох каля старой бурай сасны і задумаўся. Раптам з-пад жоўтых галінак папараці выслізнула ліса.

На фоне маладых зялёных елачак рыжая футра гарыць, як агонь, падкрэсліваючы белую грудку і

чорныя ногі. Блішчаць ясныя бурштынавыя* вочы. Вострая мордачка лісы прынюхваецца да зямлі.

Лёгкім^Ф трушком ліса перабегла палянку, спынілася каля старой яліны, крыху прыўзняла пярэднюю лапу. Гнуткая постаць лісы застыла. Вострыя чорныя вушы наасцярожаны. Толькі кончык пушыстага хваста ледзь варушыцца.

— Мышкуе, — зразумеў я.

Раптам чорныя, нібы аксамітныя*, лапкі яе ўзняліся ўгору, рыжы хвост з белым кончыкам мільгануў у паветры. Ліса падскочыла, схапіла мыш і знікла між дрэў (*Паводле В. Вольскага*).

- Па чым аўтар вызначыў, што ліса мышкуе?
- Спішице тую частку тэксту, у якой расказваецца пра мышканне лісы. Ці можна гэту частку тэксту называць апісаннем? З якой мэтай аўтар увёў яго ў апавяданне?
- Падрыхтуйце вуснае апісанне лісы.

18. Прачытайце тэкст і вызначце яго стыль.


На школьнім калідоры прагучая званок. Вучні заварушыліся, пачалі збіраць кніжкі і сшыткі. Скончыўся апошні ўрок.

— Яшчэ не ўсё, дзеци, — сказаў настаўнік, — сёння нам трэба папрацаваць.

— Пётр Рыгоравіч, а што будзем рабіць? — не ўтрымаўся, каб не спытаць, Федзя Гаўрылкін.

— Будзем садзіць дрэўцы. Паслухайце, як гэта рабіцца (*А. Галуз*).

- Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў сказах з простай мовай.
- Напішице тэкст тыпу апісання аб тым, як вы садзіце дрэўцы.



19. Прачытайце тэкст і растлумачце, чаму ён так названы. Каму ён адрасуецца і з якой мэтай? Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі.

Думкі

Не саромейся, беларус, размаўляць па-свойму — на роднай мове бацькоў і дз..доў сваіх. Беражы сваю мову, беражы свае песні, свае ка..кі, звычай і ўсё роднае — гэта спа..чына дз..доў і в..лікі нац..нальны здабытак. Толькі тады цябе ўсе будуць паважаць як чалавека, калі будзеш сам сябе паважаць — калі не а..мовішся ад свайго нац..нальнага здабытку. А першы нац..нальны здабытак — гэта родная мова. Быць беларусам — гэта значыць працаваць для свайго краю, для свайго народа і развіваць сваю культуру і мастацтва. Таксама паважаць і ўсе іншыя нацыі — свайго не цурайся і чужому вучыся (*З. Бядуля*).

Спішыце тэкст, пачынаючы кожную яго частку з чырвонага радка і ўстаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце іх напісанне.

§ 4. Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку ў простых і складаных сказах

20. Прачытайце тэкст і скажыце, які сказ выражает яго асноўную думку. Ахарактарызуйце гэты сказ паводле мэты выказвання і інтанацыі. Выпішыце па два словазлучэнні наступнай будовы: «^xназ. + наз.» (1-я група), «^xпрым. + наз.» (2-я група), «^xдзяясл. + наз.» (3-я група).

Пачыналася восень. Яшчэ горача свяціла сонца, зусім па-летняму дрыжала сіняватая смуга* над пыльнай дарогай, у кустах крушыны свісталі вясёлыя дразды. Буяла яшчэ на лугавінах зялёная

атава, у палісадніках наперагонкі хваліліся сваёй някідкай прыгажосцю вяргіні і астры. Але ўсёуладная восень неадступна цікавала за гэтымі апошнімі праявамі хмельнага летняга жыцця. Яна ўжо заслала суцэльным залацістым абрусам палі збажыны, злёгку пасерабрыла шаты* разгалістых прыдаражных бяроз, а паветра напаіла той празрыстасцю і чысцінёй, якая бывае толькі цёплай лагоднай восенню (*I. Навуменка*).

21. Спішыце, падбіраючы па сэнсе прыметнікі да выдзеленых назоўнікаў. Якую ролю ў тэксле выконваюць слова ^Xазлучэнні тыпу «прым. + наз.»? Падкрэсліце граматычную аснову ў сказах першага абзаца.

Прыйшла ў наш край ... **весень**. Сады і лясы змяняюць паступова сваю ... **вопратку** на ... **ўбранне**. Сярод ... **лапак** ялін і сосен зіхаціць ... **лісце** бяроз, ліп, клёнаў, вольхі, арэшніку.

Над полем у ... **небе** не чуваць ужо ... **спеву** жаваранка. Не відаць у садах ні берасцянкі, ні чыжыка, ні шпакоў. Даўно ўжо няма ... **салая**. Прышлі ... **верабей**.

Становіцца ... **вада** ў рэчках і азёрах (*Паводле В. Вольскага*).


**спáдчына
палісаднік**

22. Прачытайце апорныя словамазлучэнні і сказы. Дапоўніце іх іншымі словамі, каб атрымаліся развітыя простыя ці складаныя сказы, у тым ліку з аднароднымі членамі. Складзіце тэкст тыпу апісання на тэму «Позняя восень».

Асірацелі палеткі. Пачарнеў лес. Аблітаюць лісты. Курлыкаюць журавы. Стракаты дыван. Сонца хаваецца. Выплылі хмаркі. Пахмурнела неба. Імжыць дождж.

наперагонкі

23. Разгледзьце схему і скажыце, якія віды сказаў існуюць у залежнасці ад мэты выказвання, інтанацыі, наяўнасці або адсутнасці даданых членаў сказа, колькасці граматычных асноў.



- Па якіх прыметах характарызуецца сказы?

24. Прачытайце і ахарактарызуйце сказы па мэце выказвання і інтанацыі. У чым асаблівасць інтанаційнага ўздзеяння на сказы? Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў канцы сказаў.

1. Ад роднай мовы, ад роднай нацыі не адцураюся, не адракуся! (*П. Панчанка*). 2. Над кожнаю магілай брацкай мы кветкі памяці кладзём (*П. Панчанка*). 3. З якіх жа фарбаў гэта мова, што маці ў спадчыну дала? (*В. Хаўратовіч*).

25. Прачытайце сказы з адпаведнай інтанацыяй. Назавіце звароткі і скажыце, якімі часцінамі мовы яны выражаны. Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку пры зваротках і ў канцы сказаў.

1. Беларусь! Твой народ дачакаеца залацістага, яснага дня (*М. Багдановіч*). 2. Мой родны кут, як

ты мне мілы!.. (*Я. Колас*). 3. Ніколі, Радзіма, чужой не была ты, ніколі журбой не прыходзіла ў сны (*M. Арочка*). 4. Хто падпаліў цябе, восень? (*H. Загорская*).

26. Параўнайце сказы левага і правага слупкоў і скажыце, у якіх з іх ёсць слова з абагульняльным значэннем. Які знак прыпынку і дзе ён ставіцца, калі абагульняльнае слова знаходзіцца:

- а) перад аднароднымі членамі;
- б) пасля аднародных членаў?

1. Адлятаюць у вырай ластаўкі, шпакі, жаваранкі, буслы, жураўлі.

2. Міша акінуў вокам і агарод, і поле, і лес.

3. І вуліцы, і двары ўслала рознакаляровае лісце.

1. Адлятаюць у вырай пералётныя птушкі: ластаўкі, шпакі, жаваранкі, буслы, жураўлі.

2. Міша ўсё акінуў вокам: і агарод, і поле, і лес.

3. І вуліцы, і двары — ўсё ўслала рознакаляровое лісце.

**мяккі
мякаць**

27. Спішыце (па варыянтах) адзін абзац, устаўляючы прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Раствумачце іх напісанне.

Беларусь сін..вокая... Такі паэтычны вобраз узнік ад блакітнага колеру кветак ільну. Лён — нац..нальнае бага..е р..спублікі. З яго мя..кага, ша..ка- вістага ср..брывста-шэрага валакна ткалі розныя вырабы ручнікі посцілкі палатно для адзе..я.

Сучасныя майстры мастацкіх промыслаў вырабляюць з ільновалакна забаўныя нац..нальна-своеасаблівыя сув..ніры фігуркі жней пастушкоў касцюў ваданосак. Ср..брывстыя ніткі льну па-розна- му перагінаюцца, перавязваюцца ў розных месцах,

дапаўняюцца каляровымі ніткамі тасьмою драўлянымі д..талямі. Сучасныя сув..нірныя лялькі з ільновалакна — натуральны працяг і разві..ё колішніх народных традыцый.

Паводле Я. Сахуты.

§ 5. Гукі беларускай мовы. Іх вымаўленне і абазначэнне на пісьме

28. Прачытайце выразна верш, вызначце яго тэму і асноўную думку. Якія моўныя адзінкі названы ў вершы і якую ролю яны выконваюць у мове?

Мова...
Родная мова
У марах, песнях і снах.
Мае ў ёй кожнае слова
Свой колер, і смак, і пах.
Зліваюцца гукі ў словы
І ў рэчышча роднай мовы,
Як рэкі ў мора, цякуць.
І думкі мае плывуць
На хвалях і дзён, і начэй
Да сэрцаў людскіх і вачэй.

A. Грачанікаў.

• Назавіце слова, якія рыфмуюцца, і гукі, якімі «перагукваюцца» і якімі адрозніваюцца гэтыя слова.

• Зрабіце гукавы запіс выдзеленых слоў.

Узор: зліваюцца — [з’л’івай’уцца].

Адкажыце на пытанні

1. На якія два разрады падзяляюцца гукі беларускай мовы?
2. Чым адрозніваюцца галосныя гукі ад зычных?
3. Назавіце галосныя гукі і літары, якімі яны абазначаюцца на пісьме.

4. Якія бываюць зычныя гукі?
5. Якія зычныя гукі ў беларускай мове заўсёды цвёрдыя?
6. Як абазначаецца мяkkасць зычных гукаў на пісьме?

29. Выразна прачытайце слова і вызначце, якімі гукамі яны адрозніваюцца. Ахарактарызуйце іх і назавіце літары, якімі гэтыя гукі абазначаюцца.

Гара, нара, пара; сам, сум, сом; група, груша,
Грыша; сена, вена, Лена; ліска, леска, ласка.

- Са словамі адной групы (на выбар) складзіце сказы.

30. Прачытайце тэксты. Раствумачце правапіс выдзеленых слоў.

1. Адзін з відаў **фіялкі**, што расце ў Паўднёвой Амерыцы, носіць назvu **віёла** дамейкіна. Дамейку належыць адкрыццё невядомага мінералу, які атрымаў назvu ў гонар вучонага — дамейкіт (*«Звязда»*).

2. У парку адбываўся маладзёжны вечар з **феерверкам**. На галоўных **алеях** гарэлі ліхтарыкі. Шумны натоўп у масках і касцюмах імкнуўся да **атракцыёнаў**, да танцевальнай пляцоўкі, да **стадыёна** (*У. Караткевіч*).

- У чым асаблівасць вымаўлення выдзеленых слоў?

31. Запішыце слова і сказы пад дыктоўку.

I. Вясёлы, дарожка, замець, зеніт, рэдкі, каляндар, пояс, жэрдка, на лодцы, просьба, ганарышся.

II. 1. Вецер імчыць песню па лагчынах і ўзгорках (*К. Чорны*). 2. Свяціла яркае сонца, булькала вада ў рэчцы (*І. Чыгрынаў*). 3. Саксаул амаль не дае ценю (*Я. Сіпакоў*). 4. Бясконца паўтарае сваю кароткую песеньку сініца (*В. Вольскі*). 5. Штосьці шэпча таполяў сям'я гаваркая (*М. Лужанін*). 6. Стайць на ўзлесці мястечка пад назвой Старая Дарогі (*П. Прыходзька*).

32. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і мэтана-кіраванасць. Перакажыце тэкст ад трэцяй асобы. Як бы вы адказалі на апошніе пытанне тэксту?

Думкі

Успомніў старую ў аўтобусе на пыльным гасцінцы родных мясцін. Як яна ні з таго ні з сяго развязала чыстую белую хустку і пачала частаваць пасажыраў чырванабокімі яблыкамі.

Яны — нібы кветкі, нібы аген’чыкі засвяцілі. Яна разумее іх прызначэнне: даваць людзям шчасце, народжанае з працы.

А можа, радасць яе прасцейшая? Скажам, доўга ішла полем, вельмі стамілася і ўжо нават не верыла, што аўтобус той будзе, што ён спыніцца і возьме яе. А ён спыніўся і ўзяў!

Не, не ў гэтым прычына яе дабраты.

А ў чым жа — у натуры, у разуменні жыцця — у чым?

Чаму гэта не проста ўспамінаецца, а хвалюе? (*Паводле Я. Брыля*).

- Чаму аўтар выкарыстаў розныя па інтанацыі і мэце выказвання сказы?

33. Прачытайце тэкст. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары ў запазычаных словах. У чым асаблівасць вымаўлення і напісання падобных слоў?

Адборачны конкурс праходзіў на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Хваляваліся ўсе: і маладыя праф..сійныя артысты, і самадзейныя танцоры, і кіраунікі будучага ансамбля. Ствараўся новы праф..сійны кал..ктыў, р..пертуар якога будзе складацца на аснове танцевальнага фальклору Беларусі.

Многія жадалі працаваць у новым кал..ктыве. Конкурс праходзіў у два туры.

Праз дзень ужо ўсе ведалі: пры Беларускай дзяржавай філармоніі створаны прафесійны фальклорна-хараграфічны ансамбль «Харошкі», які радуе нас ужо больш за 30 гадоў («Бярозка»).

- Раствумачце знакі прыпынку ў другім сказе.
- Раскажыце пра вядомы вам танцевальны або песенны калектыв (ансамбль, хор, гурт).

§ 6. Слова. Яго лексічнае значэнне. Марфемная будова слова. Асноўныя спосабы словаутварэння

34. Прачытайце тэксты і скажыце, пра якое асноўнае прызначэнне слова ў мове гаворыцца ў першым тэксце і пра якую ролю слова ў мове гаворыць паэт.

1. Кожны прадмет, усякая з'ява, усё жывое і не-жывое на зямлі ды ў свеце мае сваю, адметную назну. Вольныя птахі і звяры ў дрымучых нетрах, чыстыя зоры і пакручастыя рэкі, дрэвы і кветкі, горы і акіяны.

Свой непаўторны назоў ёсьць у адмысловых* рэчаў, створаных рукамі ды разумам чалавека. У дарог, па якіх ходзіць, у машын, на якіх ездзіць. І сам ён, чалавек, якіе праз жыццё імя, дадзенае яму бацькамі («Раніца»).

2. Раптам прыходзіць думка,

нётры

Думка шукае слова.

Слова спяшаецца — знае:

Трэба яму несці думку (M. Дукса).

35. Прачытайце тэкст і вызначце яго асноўную думку. Каму адрасаваны гэты тэкст і з якой мэтай?

Ці знаёмы мы з царствам раслін вакол нас? Ці ведаем беларускія назвы навакольнай флоры?

Шэрагу раслін у беларускай мове ўласцівы два найменні: *адуванчык* — *дзьмухавец*, *падарожнік* — *трыпутнік*, *зверабой* — *святаянік^Ф*, *казялец* — *люцік*, *аер* — *плюшнік*, *vasілёк* — *валошка*, *чыстачел* — *падтыннік*, *стакротка* — *маргарытка*...

Назвы-сіонімы, утвораныя народам на падставе жыщёвага вопыту і штодзённых назіранняў за жывой прыродай, не толькі падкрэсліваюць спецыфічныя асаблівасці той ці іншай расліны, але і значна ўзбагачаюць слоўнікавы арсенал роднай мовы. Найменні беларускай флоры — неад'емная частка нашага лексічнага багацця (*T. Стакейка*).

- Якія слова называюцца сіонімамі?
- У якіх сінанімічных парах абедзве назвы з'яўляюцца агульнаўжывальнымі, а ў якіх адна назва агульнаўжывальная, а другая дыялектная?

36. Спішыце сказы. Падкрэсліце ў іх слова з пераносным лексічным значэннем. Назавіце прамыя лексічныя значэнні гэтых слоў (пры неабходнасці выкарыстайце тлумачальны слоўнік).

1. Нанізала раніца росы на танюткія стрэлы травы (*Я. Колас*). 2. На вуліцы каля клёнаў Алёша з Кацяй назбіралі лісця, і цяпер у іхніх руках восеньскім золатам гарэлі букеты (*M. Паражневіч*). 3. Бярозка ў люстры возера любуецца сваёй зялёнаю каронаю, распушчанай касой (*A. Александровіч*).

• Паспрабуйце выказаць думку кожнага сказа без ужывання слоў з пераносным значэннем. У якім сказе прыродная з'ява адлюстроўваецца вобразна і маляўніча, а ў якім толькі паведамляецца пра яе? З якой мэтай выкарыстоўваюцца ў мове слова з пераносным значэннем?

Узор. *Як снег, кіпей вішнёвы сад* (Р. Барадулін). — *Вішнёвы сад цвіў так, што быў падобны на белы снег*.

➊ 37. Прачытайце і вызначце сэнс вершаваных радкоў. Выпішыце словаў-антонімы. Якія з іх з'яўляюцца антонімамі з прамым лексічным значэннем, а якія — з пераносным? Падбярыце антонімы да выдзеленых слоў.

На свеце, кажуць, так заўжды было:

Нянявісць тайна павуціну ткала,

Але дабро перамагала зло,

І праўда перамогу святкавала.

Змрок адступаў, прыходзіла свято,

З-за чорнай хмары сонца выплывала.

У. Папковіч.

38. Прачытайце і вызначце стыль тэкstu. Спішыце і падкрэсліце словаў, якія паўтараюцца ў тэксле. Ці можна лічыць паўтарэнне гэтых слоў памылкай? Як вы думаецце, з якой мэтай аўтар ужывае адны і тыя ж словаў?

О, гэта пружанская зямля, што ўся звініць песнямі, дзе іх болей, чым жаўранкаў у сінім небе над пружанскай раллёй! Спяваюць сінія роўныя лясы, спяваюць салаўі ў алыховых зарасцях, спяваюць у залатым вячэрнім сонцы пчолы, спяваюць ляготныя рэкі і сама зямля. Што здзіўляюща, што нарадзіўся тут хлопчык, якому суджана было стаць гонарам нашай музычнай культуры, энтузіястам і мужным абаронцам беларускай песні. Вартавым пры яе скарбніцы стаў Рыгор Раманавіч Шырма.

Усё жыццё сваё ён паклаў на тое, каб жыла, каб пераможна звінела песня наша. Усё жыццё. Кожнае імгненне ягонае (*Паводле У. Караткевіча*).

• Якія словаў, што паўтараюцца ў тэксле, маюць адну і ту ж граматычную форму, а якія — розныя граматычныя формы?

• Якая частка слова ўтварае розныя граматычныя формы?
• Дакажыце, што спяваюць і спейны, жыла і жыццё — розныя словаў.

энтузіаст

39. Прачытайце і вызначце стыль тэксту. Каму ён адрасуецца і з якой мэтай?

Жывая душа мовы

Беларуская мова вельмі мілагучная. І толькі той ёю добра валодае, хто адчувае музыку слоў, яе жывую душу.

Возьмем хоць бы гук *дз*, які перадаецца дзвіома літарамі. Напрыклад, слова *дзень* нагадвае гучанне нацятай струны. І наша вуха ўжо ўлавіла і звон сонечнай цішыні летняга дня, і прастору чыстага высокага неба, і палёт пчалы: *дз, дз, дзень*.

— Дзіва! — скажаце вы. І сапраўды дзіва! У самім слове — дзіва. Жывое слова мілагучнасці, дзіва музыкі. А возьмем кветку дзьмухавец. Чаму ў яе такое імя, здагадацца, вядома, няцяжка. Але ці зварнулі вы ўвагу на вымаўленне гэтага слова? Дзякуючы мяккаму знаку слова памякчэла, палагаднела. А паспрабуйце вымавіць *дзмухавец*. Слова ўжо не спявае. Паспрабуйце дзьмухнуць, не дзьмухаецца. І гэта толькі адна з многіх асаблівасцей нашай мовы, якія робяць яе надзвычай мілагучнай (*Паводле В. Віткі*).

• Пра якую асаблівасць гука [дз'] гаворыцца ў тэксце? Зачытайце гэтыя радкі. Да якога тыпу маўлення іх можна аднесці?

40. Раствумачце значэнне слоў кожнага рада. Разбярыце іх па сastаве.

Лес, лясок, лясны, ляснік, лесніковы, леснічоўка, узлесак;

сад, садок, садовы, садзіць, пасадзіць, пасадка, перасадзіць;

белы, бель, белізна, бялюткі, бялець, бяліць, пабяліць.

- З якіх значимых частак могуць складацца слова?
- Чаму гэтыя часткі называюцца значымымі? Дакажыце гэта на прыкладзе слоў аднаго рада.
- З трывма словамі аднаго рада (на выбар) складзіце і запішыце развітыя сказы.

41. Выпішыце аднакаранёвыя слова і вызначце спосаб іх утварэння. Пры вызначэнні спосабу ўтварэння паставіце слова ў пачатковую форму.

Узор: *буслян^яя* ← *бусел*.

1. Ёсць добрае буслінае каханне.

Буслянка — гэта школа выхавання:

Як жыць, дружыць

I ў вырай адлятаць...

I нам з буслоў не сорам прыклад браць.

П. Панчанка.

2. А ўжо звіняць-гамоняць сенакосы —

На тое сенакосная пара (*С. Басуматрава*).

3. Сышоў, як кажуць, з поля плуг,

Час касавіцы надышоў,

Прыйшлі на луг браты... (*I. Жуковіч*).

• Якімі спосабамі ўтвараюцца слова?

• Чаму ў сказе пад лічбай 3 паэт выкарыстаў аднакаранёвыя слова з рознымі прыстаўкамі? Чаму ў першых двух словах пасля прыстаўкі пішацца літара *ы*, а ў трэцім — *й*?

42. Прачытайце. Дакажыце, што гэта тэкст навуковага стылю. На колькі лагічных частак яго можна падзяліць? Абгрунтуйце сваю думку.

Змены ў мове, у яе нормах хоць і неўпрыкмет, але адбываюцца ўвесь час. Так, хутка ўвайшло ў шырокі ўжытак слова *радовішча* (прыроднае скопішча карысных выканняў, залежы, паклады).

Каб слова магло быць прынята ў літаратурную мову, яно павінна грунтавацца на правілах беларускага словаўтварэння, дакладна перадаваць неабходнае значэнне і «адпавяданье духу мовы» (*Я. Колас*). Такое, напрыклад, слова *адорвень* (адарваная парода рознага ўзросту, прынесеная ледавіком). Гэта слова выклікана да жыцця патрэбамі навуковага выкладу.

Назоўнік *адорвень* стаў у шэраг іншых навуковых тэрмінаў: *выканень*, *апоўзень*, таму ў ім не адчуваецца адцення навізны, слова ўспрымаеца як спрадвечнае (*A. Каўрус*).

- Якім патрабаванням павінна адпавядаць слова, якое ўваходзіць у літаратурную мову?
- Сцісла перакажыце змест тэксту.

43. Спішыце, раскрываючы дужкі. Выкарыстайце тое слова і ў той форме, якая адпавядае сэнсу сказа. Раствумачце свой выбар.

1. Вырастаюць, што ні месяц (*дом, домік*) — аграмадзіны цэлыя. 2. Ціхія^т вулкі ўсё яшчэ чакалі таго часу, калі на месцы аджыўшых свой век драўляных (*дом, домік*) пачнуць узвышацца шматпавярховыя (*дом, домік*). 3. (*Гліняны, гліністы*) свісцёлкі нясуць два ганчары. 4. Сярод зімы (*снегавы, снежны, сняжысты*), сярод вясны (*ветраны, ветравы, вятысты*) я вырасла, каб сэрцам адчуць цяпло зямлі.

МАРФАЛОГІЯ І АРФАГРАФІЯ

§ 7. Самастойныя і службовыя часціны мовы

44. Азнаёмцеся з табліцай часцін мовы на форзацы.

Адкажыце на пытанні

1. Колькі часцін мовы ў беларускай мове?
2. На якія групы яны падзяляюцца?
3. Якія часціны мовы самастойныя, а якія службовыя?

45. Прачытайце тэкст і вызначце яго асноўную думку. Каму ён адрасуецца і з якой мэтай?

Кніга — гэта заўсёды роздум. Яна абавязкова змушае думаць.

Дружба з кнігай — занятак вельмі інтыхмы. Яна патрабуе ўсяго чытача — і яго думак, і яго настрою, і яго роздуму, і яго суперажывання, і яго эмоцый. Часам — слёз. А часам — і смеху (*Я. Сіпакоў*).

- Прыкладаў якіх часцін мовы няма ў тэксле гэтага практикання?

Марфалогія — асобны раздзел навукі аб мове, у якім слова вывучаюцца як часціны мовы.

Часціны мовы — гэта такія разрады слоў, якія характерызуюцца пэўнымі агульнымі лексічнымі значэннямі, марфалагічнымі прыметамі і сінтаксічнымі ролямі.

46. Прачытайце і вызначце стыль тэксту.

Усе часціны мовы падзяляюцца на самастойныя і службовыя.

Да самастойных часцін мовы адносяцца слова, якія называюць прадметы, дзеянні, прыметы, колькасць ці ўказваюць на іх, напрыклад: *вясна, чалавек, рабіць, чытаць, вясёлы, весела, пяць, ён, такі і інш.* З самастойных слоў складаюцца словазлучэнні і сказы. Да самастойных слоў можна паставіць пытанне. У сказе яны з'яўляюцца членамі сказа.

Службовыя часціны мовы ўключаюць слова, якія не называюць ні прадметаў, ні прымет, ні дзеянняў і не ўказваюць на іх, а толькі выражаюць розныя адносіны паміж імі. Яны «абслугуюваюць» самастойныя слова, дапамагаюць ім сполучацца адно з другім у словазлучэннях і сказах: *ісці ў школу; бацька і сын; Мы вучымся ў шостым класе.* Да службовых слоў і выклічніка нельга паставіць пытанне, і яны не з'яўляюцца членамі сказа.

- Што новага вы даведаліся пра самастойныя і службовыя часціны мовы?

47. Складзіце з прыведзеных слоў сказы і запішыце іх у такім парадку, каб атрымаўся тэкст. Да якога тыпу маўлення можна яго аднесці?

Ёсць, сяло, Моталь, вялікае, і, прыгожае, Палессі, на.

Праславілі, прыгожымі, майстрыхі, мясцовыя, ручнікамі, сяло.

Больш, па, канцах, выразны, узор.

Карункамі, завяршаюцца, ручнікі.

Срабрыста-белое, выткана, ручніка, поле, «у ёлачку».

Яно, чырвонымі, перабіваецца, удоўж, палоскамі, і, упоперак.

Кожны, мае, элемент, узору, назву: «кветкі», «зубры», «ліст», «сякач», «жучкі», «крыж» (*Паводле Я. Сахуты*).

- Вызначце, слова якіх часцін мовы ёсць у запісаным тэксле.

48. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літary. Вызначце 1—2 прыклады кожнай самастойнай часціны мовы.

О Беларусь, мая калыска,
Жыццё маё, прытулак мой!
З гар..чаю любо..ю ні..ка
Схіляюся перад табой.
Зямны паклон табе, Ра..іма,
Твайм п..лям, твайм л..сам,
Твайм гасцінцам і шляхам!

П. Глебка.

- Раствумачце пастановку знакаў прыпынку ў апошнім сказе.

НАЗОЎНІК

§ 8. Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма

49. Прачытайце тэкст і вызначце яго тэму. Якія слова з тэксту могуць быць яго загалоўкам? Каму і з якой мэтай ён адрасаваны?

Што такоё жыццё? Дзеля чаго даецца яно чалавеку?

Узыходзіць і заходзіць сонца... Святло — цемра, дзень — ночь...

За адным пакаленнем людзей ідзе яшчэ і яшчэ пакаленне. Што значым усе мы ў гэтым няспынным і вечным кругазвароце? У чым сэнс чалавечага існавання, жыцця?.. Што ведаем мы пра нашых бацькоў, дзядоў, прадзедаў, свой род, сваіх продкаў, пра іх жыццё-быццё, іхнія думкі і мары, клопат і дбанне*?.. (*Паводле Б. Сачанкі.*)

• Назавіце слова, якія абазначаюць прадметы і адказваюць на пытанні хто? што? Да якой часціны мовы яны адносяцца?

- Якое асноўнае прызначэнне назоўнікаў у мове?
- Раскажыце пра свой род, сваіх бацькоў, дзядоў і прадзедаў.

Назоўнік — гэта часціна мовы, якая абазначае прадмет і адказвае на пытанні хто? што?: *чалавек, сталляр, дом, радасць, канчатак, сонца* і інш.

Агульнае граматычнае значэнне назоўніка — гэта значэнне прадмета. Прадметам у марфалогіі называецца не толькі канкрэтны прадмет, рэч, расліна, з'ява і г. д., але і любая жывая істота, гэта значыць усё тое, пра што можна спытаць хто гэта? або што гэта?: *Янка, Беларусь, любоў, свабода, боль, вецер, шпак і інш.*

Назоўнікі адносяцца да аднаго з трох родаў — мужчынскага, жаночага ці ніякага, змяняюцца па ліках і склонах.

Пачатковай формай назоўніка з'яўляецца форма назоўнага склону адзіночнага ліку.

Назоўнікі могуць выконваць ролю любога члена сказа: Беларусь — мая Радзіма. Спевы птушак чуваць у гаі. Васько ўбачыў лісіцу.

Назоўнікі могуць спалучацца з прыметнікамі і іншымі назоўнікамі ва ўскосных склонах. У выніку ўтвараюцца словазлучэнні з назоўні-

камі ў ролі галоўнага слова: *рабінавая* *ронка*,
х
х
песня *салаўя*.


50. Прачытайце і вызначце асноўную думку верша Г. Бураўкіна.

Люблю свой край,
зялёны і спакойны.

Сіаваронкі дрэмлюць на слупах.
Над хатамі —


вясёлыя шпакоўні,
А ў хатах аржанога хлеба пах.

Усё вакол знаёмае да болю:
Збягаюць незабудкі да вады,



Сядае важна бусел на таполю,
Ад ластавак абвіслі правады...

Заnoch сплывае сонца за жытное,
Свой невад туманы павалаклі...
Святое, не прыдуманае, тое,
Чаго не знайдзеш на чужой зямлі...



- Выпішыце назоўнікі ў два слупкі: а) якія адказваюць на пытанне хто?; б) якія адказваюць на пытанне што?
- Якімі членамі сказа з'яўляюцца выдзеленыя назоўнікі?

51. Прачытайце і вызначце, да якіх часцін мовы адносяцца выдзеленыя слова. Назавіце сярод іх назоўнікі, якія абазначаюць прымету як прадмет. Вызначце марфалагічныя прыметы гэтых назоўнікаў.

хто? што?

які? чый?

што

рабіць?

што

зрабіць?

1. Пшаніца **спее**, пад сонцам яна як вылітая з медзі (*П. Пестрак*).
2. Між **спелага** жыта **сінэе** валошка (*Я. Колас*).
3. Будзіць променъ знямелую **сінь** (*Т. Мельчанка*).
4. Лён **сіні** ў палях да пляча, **сінечা** ў азёрах і рэках, і вечна — у дзявочых вачах (*М. Калачынскі*).
5. Зноў зіма паслала снежныя кілімы, зажурыла **беллю** паплавы, лугі (*П. Трус*).
6. На ўсходзе ўжо пачынала **бялець** неба (*У. Дамашэвіч*).

- Вызначце марфалагічныя прыметы выдзеленых слоў.

52. Прачытайце выразна сказы. Скажыце, у якіх скажах выдзеленыя назоўнікі з'яўляюцца звароткам, а ў якіх — дзейнікам. Якую склонавую форму маюць назоўнікі, што выступаюць у ролі зваротка?

1. Квітней, жыщё,
на ўсёй зямлі, як першы летні дзень (*Э. Агняцвет*).

2. Праславім, сябры,
перамогу, якую здабыў наш народ (*З. Бядуля*).

3. Сонца! Красуй над зямлёю, самай у свеце прыгожаю (*А. Астрэйка*).

1. Амаль усё яго жыщё звязана з лесам (*І. Шамякін*).

2. Сябры прадарочылі Петруся вялікую будучыню (*І. Навуменка*).

3. Сонца ня смела і ленавата ўставала з-за лесу (*Я. Брыль*).

• Як вымаўляеца зваротак у сказе і якімі знакамі прыпінку ён выдзяляеца?

53. Складзіце і запішыце сказы, каб наступныя слова ў адным з іх былі звароткам, а ў другім — дзейнікам.

Вецер, мама, Беларусь.

§ 9. Агульныя і ўласныя назоўнікі.

Правапіс уласных назваў.

Адушаўлённыя і неадушаўлённыя назоўнікі

54. Прачытайце тэкст і зрабіце вывад, што абазначаюць агульныя і ўласныя назоўнікі.

На Беларусі каля 21 000 рэк. Ёсць рэкі вялікія і малыя, шырокія і вузкія, глыбокія і мелкія, суднаходныя і несуднаходныя, хуткаплынныя і спакойныя, з рознымі відамі рыб і раслін і г. д. Але ўсе яны з'яўляюцца прыроднымі вадаёмамі, што пастаянна цякуць па пракладзеных вадой рэчышчах ад вытоку ўніз да вусця. Таму пра кожную з іх можна

сказаць, што гэта рака. Значыць, слова *рака* — гэта агульная назва тысяч розных рэк.

Калі ж неабходна сказаць пра якую-небудзь асобную раку, то ў такім разе ёй даецца асобная назва, напрыклад: Дняпро, Прыпяць, Нёман, Вілія, Бярэзіна, Сож, Ясельда. Кожная з такіх назваў з'яўляецца ўласнай назвай асобнай ракі. З яе дапамогай адна рака вылучаецца з мноства іншых рэк.

- Якія іншыя ўласныя назоўнікі вы можаце назваць?

Агульныя назоўнікі — гэта назвы аднародных прадметаў, з'яў, паняццяў: *горад, месяц, дождж, чалавек, механік, книга, тэатр*.

Уласныя назоўнікі — гэта імёны і прозвішчы людзей, клічкі жывёл, назвы гарадоў, вёсак, рэк, фабрык, калгасаў, часопісаў, літаратурных твораў і інш.: *Міхась, Каліноўскі, Мінск, Талашоўка, Піна, фабрыка «Спартак», часопіс «Вясёлка», аповесць «На прасторах жыцця»*.

Уласныя назоўнікі пішуцца з вялікай літары. Пры гэтым назвы заводаў, фабрык, калгасаў, газет, літаратурных твораў, кніг, кінафільмаў, параходаў і іншыя бяруцца ў двукоссе.

Заўвага. Калі ў назве ёсць слова *імя*, то яна ў двукоссе не бярэцца: *калгас імя Заслонава, станцыя імя Вавілава*.

55. Прачытайце і вызначце стыль тэксту. Выпішыце асобнымі групамі 10 агульных назоўнікаў і ўсе ўласныя назоўнікі. Скажыце, што абазначаюць уласныя назоўнікі.

Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі ў Мінску быў адкрыты ў 1957 годзе замест музея, знішчанага ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Храналагічны дыяпазон экспанатаў вельмі характэрны: ад ручнога рубіла да касмічнага карабля.

Гэта скафандр слаўнага сына беларускага народа лётчыка-касманаўта Пятра Клімука. У снежні 1973 года ён здзейсніў свой першы зорны палёт на караблі «Саюз-13». Экспазіцыі расказваюць пра гісторыю беларускага народа, яго багатую культуру, герайчнае мінулае, сённяшні дзень рэспублікі («Раніца»).

У якасці ўласных назваў могуць выступаць не толькі асобныя слова, але і словазлучэнні: *Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Дзяржаўны музей Рэспублікі Беларусь, Белавежская пушча*. У скаже такія назвы з'яўляюцца адным членам сказа.

56. Спішыце сказы і падкрэсліце ўласныя назоўнікі. Што яны абазначаюць і чаму некаторыя з іх узяты ў двукоссе?

1. Пакуль сонца не згасне, Беларусь не загіне, будзе жыць Беларусь! (*П. Панчанка*). 2. На ледаколе «Сібіракоў» Ота Шміт упершыню за адну навігацыю прайшоў з Архангельска ў Ціхі акіян (*Я. Пархута*). 3. Янка Купала напісаў у Ляўках вершы «Алеся», «Хлопчык і лётчык» (*«Звязда»*). 4. З-за рэчкі ціснуцца каровы. Ідзе паперадзе Красуля, за ёю Лысая, Рагуля... А збоку чмыша бык Мікіта... (*Я. Колас*).

57. Прачытайце ўрывак з верша П. Броўкі і растлумачце правапіс уласных назоўнікаў.

Мая Айчына —
Поле, нівы,

Над Нёманам зялёны гай,
Прыгожы Брэст і Мінск шумлівы —
Уся Беларусь ад краю ў край.

**Радзіма
Бáцькаўшчына**

- Растлумачце значэнне слова *Айчына*. Уласны ці агульны гэта назоўнік? Якой уласнай назвай можна замяніць слова *Айчына*?

58. Прачытайце тэкст і назавіце ўласныя назоўнікі.

Зоя Уладзіміраўна Васілец — ветэран вайны і працы. Вучні запрасілі яе на збор, прысвечаны Дню вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Напярэдадні пазванілі са школы, нагадалі:

— Так, значыць, у суботу. У дзве гадзіны. Не забудзеце?

— Што вы! — адказала Зоя Уладзіміраўна. — Прыйду. Абавязкова.

Яна збіралася расказаць вучням пра іх равеснікаў, юных франтавікоў, партызанаў. Сама яна была байцом партызанскаага атрада імя Сільніцкага («Бярозка»).

• Калі б вам даручылі напярэдадні патэлефанаваць Зое Уладзіміраўне, пра што і як вы б з ёй гаварылі?

59. Разгледзьце малюнак і скажыце, якая пара года на ім адлюстравана. Назавіце ўсё, што вы на ім бачыце.

Запішыце іх назвы і скажыце, якія назоўнікі адказваюць на пытанне хто?, а якія — на пытанне што? Як называюцца адны і другія?



Усе назоўнікі падзяляюцца на адушаўлённыя і неадушаўлённыя.

Назоўнікі, якія абазначаюць людзей, звяроў, птушак, а таксама іншых жывых істот і адказваюць на пытанне *хто?*, адносяцца да адушаўлённых: *систра, аграном, вожык, дзяцел, пчала, муравка*.

Назоўнікі, якія абазначаюць з'явы прыроды, расліны, розныя прылады, пачуцці, а таксама іншыя нежывыя прадметы і адказваюць на пытанне *што?*, адносяцца да неадушаўлённых: *снег, вярба, каса, тэлевізар, футбол, смеласць, смех*.

Заўвага. Да адушаўлённых назоўнікаў адносяцца назвы фантастычных і міфалагічных істот (*лясун, чорт*), дзіцячых лялек, цацак (*заяц, козлік*), шахматных фігур (*слон, кароль*).

Не односяцца да адушаўлённых назоўнікаў назвы раслін (*весілёк, лілія*) і назвы са значэннем сукупнасці (*народ, на тоўп, рой, табун*).

60. Прачытайце. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Падкрэсліце адушаўлённыя назоўнікі.

«*Ніхто не забыты і нішто не забыта!*» — слова гэтых гучаць як клятва. Таму н..стомна ідуць па месцах былых баёў ч..рвоныя следапыты. Яны за-пісваюць ра..казы сведкаў, а..шукваюць дакумен-ты, в..дуць гутаркі з вет..ранамі вайны. Свой аба-вязак бачаць у тым, каб в..рнуць імёны н..вядомым салдатам.

Ч..рвоныя следапыты ўстановілі больш за 20 ты-сяч раней нев..домых імён воінаў, партызан і пад-польшчыкаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчын-най вайны («*Ranica*»).

- Каго абазначаюць адушаўлённыя назоўнікі ў тэксле?

Адушаўлённыя назоўнікі, якія абазначаюць асоб, называюца асабовымі. Да іх адносяцца назвы асоб:

- па сацыяльнай і нацыянальнай прыналежнасці; *бядняк, селянін, камерсант, беларус, літавец*;
- па роду дзейнасці, прафесіі: *доктар, дэпутат, трактарыст, студэнт, сталяр*;
- па роднасці, сваяцтву: *дзядзька, брат, сястра*;
- па розных якасцях: *балагур, веселун, маўчун, хітрун*.

61. Выпішыце асобнымі групамі назоўнікі, якія абазначаюць асоб:

- па роду дзейнасці, прафесіі;
- па нацыянальнай прыналежнасці;
- па месцы жыхарства;
- па якасцях харектару.

Армянка, багацей, брат, вясковец, геолаг, грузін, дзівак, дзядзька, дзяўчына, дружбак, жартаўнік, індыянка, калгаснік, кітаец, лыжнік, марак, маставчака, палаchanін, паляшук, паляк, патрыёт, паэт, пенсіянер, пляменнік, рабочы, сваяк, селянін, сібірач, скаўт, смяльчак, спявак, чыгуначнік, юнак.

62. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Падкрэсліце адушаўлённыя назоўнікі.

1. Як маленъкую сяброўку, ляльку любіць Каця: то ра..чэша ёй галоўку, то памые плацце (A. Александровіч). 2. У парку гр..меў аркестр, ля атракц..-наў стаялі гаманлівыя натоўпы (T. Хадкевіч). 3. За астачай мёду ў кветках прыл..цеў пчаліны рой

(A. Александровіч). 4. Самадзейныя артысты лёгка і прыгожа танцавалі «Юрачку». 5. Міхась аддаў каня за дзве пешкі і перайшоў у атаку. 6. Чорны плюшавы мішка с..дзеў на тумбачцы (Я. Брыль).

§ 10. Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя

63. Прачытайце і вызначце асноўную думку тэксту. Які загаловак вы далі б вершу? Выпішыце асобнымі слупкамі:

- а) назоўнікі, якія спалучаюцца са словамі *два, трох* і г. д.;
- б) назоўнікі, якія не спалучаюцца са словамі *два, трох* і г. д.

І ніколі душа
не натолена:

То смяеца,
То плача тугой...
Запалонілі песні з-пад Століна,
Разліліся,
Як рэкі вясной.

Што ні песня —
то ластаўка з выраю,
То жытоў перашэпт у цішы,
Галасістая,
цёплая,
шчырая —
Светлы смутак і радасць души.



Беларуская песня чароўная,
Без цябе б я душой не дайшоў
Да рачулкі,
Што шчасцем няпоўная,
І да сэрцаў тваіх спевакоў.

B. Хаўратовіч.

- Ці можна на малюнку адлюстраваць тое, што называецца словамі *радасць, смутак, туга, шчасце*?

64. Разгледзьце табліцу і скажыце, на якія дзве групы падзяляюцца агульныя назоўнікі. Якія назоўнікі адносяцца да канкрэтных, а якія — да абстрактных?

Агульныя назоўнікі падзяляюцца на	
канкрэтныя — гэта назвы <ul style="list-style-type: none">прадметаў і жывых істот, якія існуюць у рэальнасці: <i>дом, вучань, дзяцел</i>;з'яў прыроды: <i>бура, гром, паводка</i>;грамадскіх падзей: <i>рэвалюцыя, бунт</i>;дзеянняў: <i>падказка, адказ, занятак</i>;часавых паняццяў: <i>дзень, гадзіна, перыяд</i>	абстрактныя — гэта назвы <ul style="list-style-type: none">разумовых паняццяў: <i>мысленне, задавальненне</i>;фізічных і псіхічных адчуванняў: <i>голад, стома, гонар</i>;якасцей, уласцівасцей: <i>смеласць, вынослівасць</i>;стану, дзеянняў: <i>санлівасць, касьба</i>
Адметныя марфалагічныя прыметы	
<ul style="list-style-type: none">змяняюцца па ліках: <i>сын — сыны, аловак — алоўкі, адказ — адказы</i>;спалучаюцца са словамі <i>два, трыв і г. д.</i>: <i>два алоўкі, трыв сыны</i>.	<ul style="list-style-type: none">звычайна маюць толькі форму адзіночнага ліку: <i>сум, каханне, дабро</i>;не спалучаюцца са словамі <i>два, трыв</i>, але могуць спалучацца са словамі <i>многа, мала</i>: <i>многа гонару, смеху</i>

65. Прачытайце верш. Вызначце яго тэму і асноўную думку. Выпішыце ў адзін слупок пяць канкрэтных назоўнікаў, а ў другі — усе абстрактныя. Раствумачце свой выбар.

Чароўны ты, мой край, любой парою:
Ласкавым летам, сцюжнаю зімой,
Палоніш казачнай сваёй красою
І сэрца поўніш светлаю журбой.

Мне хочацца праісці па сцежках росных,
Па беразе пясчаным — басанож,
І слухаць, слухаць, як гамоняць сосны,
Калі начуе ў іхніх кронах дождж.

Праводзіць ластавак у край далёкі
І з нецярпеннем знёўку іх чакаць,
І адшукаць сваю на небе зорку,
І сэрца краю роднаму аддаць.

C. Каробкіна.

**наталіць
атракцыён
дыяпазон**

66. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Падкрэсліце назоўнікі і зверху канкрэтныя пазначце літарай *к*, абстрактныя — літарай *а*.

Яшчэ ў сівую даўніну высока ц..ніліся мір, спакой, стваральная праца. А для гэтага трэба было ладзіць добрыя адносіны з с..седзямі.

Пам..ркоўнасць — адметная рыса беларускага народа. Яна ўключае такія якасці ў харкторы і ў паводзінах, як сп..кайны вытрыманы нораў, добрыя адносіны да с..седзяў. А з другога боку — пачуццё асабістай годнасці, любоў да сваёй з..млі, н..навісць да ворагаў, гато..насць з самаадданасцю, а, калі трэба, і з самаахвярнасцю бараніць родныя м..сціны («Беларусь»).

§ 11. Назоўнікі зборныя і рэчыўныя

67. Прачытайце слова кожнага слупка і скажыце, якія з іх паказваюць: а) на колькасць прадметаў, асоб і г. д.; б) на сукупнасць аднародных прадметаў, асоб як на адно цэлае; в) на рэчыва.

ліст	вучань	птушка	золата
лісты	вучні	птушкі	мёд
лісце, лістота	вучнёўства	птаства	шоўк

Адкажыце на пытанні

- Словы якога радка паказваюць на адзінкасць прадметаў, асоб і г. д.?
- У форме якога ліку ўжыты назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць аднародных прадметаў як адно цэлае?
- Якія назоўнікі спалучаюцца са словамі *два, трох* і г. д., а якія не спалучаюцца?

68. Разгледзьце табліцу і скажыце, якія назоўнікі называюцца зборнымі, а якія — рэчыўнымі. Чым яны адрозніваюцца паміж сабой?

Назоўнікі

Зборныя	Рэчыўныя
<p>Абазначаюць сукупнасць прадметаў як адно непадзельнае цэлае:</p> <ul style="list-style-type: none">людзей: <i>дзетвара, студэнцтва, чалавецтва, люд;</i>жывых істот: <i>птаства, вараннё, звяр'ё;</i>аднародных прадметаў: <i>каменне, лісце, хвойнік, вуголле</i>	<p>Абазначаюць аднародныя па сваім саставе:</p> <ul style="list-style-type: none">розныя матэрыялы: <i>цемент, асфальт;</i>сельскагаспадарчыя культуры: <i>авёс, жытна, бульба;</i>прадукты харчавання: <i>хлеб, малако;</i>металы, мінералы: <i>золата, жалеза, вугаль;</i>хімічныя элементы: <i>азот, аміак;</i>лекі: <i>аспірын, валідол;</i>тканіны: <i>паркаль, шоўк</i>

Адметныя марфалагічныя прыметы	
<ul style="list-style-type: none"> не спалучаюцца са слова-мі <i>два, трыв і г. д.</i>; маюць толькі форму адз. л.: <i>моладзь, мэблія, чарот, пер'е</i> 	<ul style="list-style-type: none"> могуць дзяліцца, але часткі захоўваюць прыметы цэлага: <i>крапля вады, метр шоўку</i>; маюць або толькі форму адз. л., або толькі мн. л.: <i>бастон, чай; духі, крупы</i>

69. Прачытайте. Вызначце, якія з выдзеленых назоўнікаў паказваюць на колькасць, а якія на сукупнасць прадметаў як адно цэлае. Якія з іх з'яўляюцца зборнымі?

1. Ціха сыплююцца праз пальцы каштанаў звонкія лісты (*M. Танк*). 2. Не ведаю, што дрэвы адчуваюць, але дрыжаць лісцём, як іх сякуць (*A. Бачыла*). 3. Гарэлі ў печы добрыя сухія дровы (*Ф. Янкоўскі*). 4. Змарыліся крылы, і сціхлі шпакі (*Я. Пушча*). 5. Нудна махалі крыллем над кустом вароны (*K. Чорны*). 6. Збожжя прагна лавіла ўзнятymі каласамі сонечнае праменне (*Ц. Гартны*). 7. Схілілася налітае ядраным зернем калоссе (*A. Васілевіч*). 8. Сонца промні зыркія варушки, ніткі залацістыя прадзе^{сн} (*П. Панчанка*).

70. Прачытайте. Выпішыце спачатку рэчыўныя, а пасля зборныя назоўнікі.

1. Чапляючыся крыллем за ніzkія хмары, над самым Жыцькамавам ляцелі ў вырай журавы (*Я. Сінакоў*). 2. Забілі фантаны нафты, падняліся буравыя вышкі на Палесці (*T. Хадкевіч*). 3. А сосны сочаць і струменяць густы духмяны пах смалы (*Я. Колас*). 4. Злятала з прыдарожных бяроз апошніе лісце (*I. Шамякін*). 5. Паляцца зноў пчолы з пасек па салодкі сок (*K. Кірэнка*). 6. У барах, у ельніках, у старых алешніках мы часта бачым стракатых дзятлаў («Бярозка»).

71. Спішыце і падкрэсліце зборныя назоўнікі. Чым адрозніваюцца яны ад канкрэтных назоўнікаў?

1. Ужо жоўтаю сцяною стаіць спелае жыта, пачіху шапаціць калоссе, развітваеца з полем (*П. Галавач*). 2. Яблыні выпростаюць замлелае пад яблыкамі голле, а яблыкі ружовымі духмянымі сонцамі кладуцца ў скрыні на свежую жытнюю салому (*Я. Брыль*). 3. А ўвосень зямля аж жаўцела пад дубамі ад жалудоў, пад арэшнікам — ад арэхаў (*Б. Сачанка*). 4. Прыедзе дзядзька Андрэй дык насыпле дзяятве цукерак. Кожнаму — у абедзве рукі (*M. Ракітны*).

§ 12. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны назоўнікамі

72. Спішыце. Падкрэсліце члены сказа і зверху абазначце, якой часцінай мовы яны выражаны. Якімі членамі сказа можа быць назоўнік?

1. Mixась — брыгадзір, а Сяргей — камбайнер (*M. Хведаровіч*). 2. Гаманіла^т неба з лугам, гаманіла з лугам сінь (*У. Хадыка*). 3. Радзіма — маці, чужына — мачаха (*Прымаўка*). 4. Слёзы радасці стаялі ў дзедавых вачах (*K. Чорны*).

• Паміж якімі членамі сказа стаіць працяжнік у 1-м і 3-м сказах? Назоўнікамі якога склону выражаны дзейнік і выказнік у гэтых сказах?

Калі дзейнік і выказнік выражаны назоўнікамі ў назоўным склоне, то паміж імі ставіцца працяжнік. Калі ў складзе выказніка ёсць слова *гэта*, працяжнік ставіцца перад ім: Кніга — крыніца ведаў. Кніга — гэта крыніца ведаў.

73. Спішыце. Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. Падкрэсліце дзейнік і выказнік у першых трох сказах.

1. Зямля маці а праца бацька. 2. Агонь найстрашнейшы злодзей. 3. Зіма гэта ліха а без зімы яшчэ горш. 4. Што хутарок то гаварок што сяльцо то слаўцо. 5. Гультай і лянаты сябры: адзін без аднаго жыць не могуць. 6. Дзед рыбак славуты (*З. Бядуля*). 7. Мір гэта і праца і шчасце і радасць (*M. Гамолка*).

74. Складзіце са слоў такія сказы, каб у іх дзейнікамі і выказнікамі былі назоўнікі ў форме назоўнага склону і паміж імі ставіўся працяжнік.

1. Бясцэнны, гэта, жыццё, дар.
2. Прыврода, кожнага, з, нас, кніга, перад, вачыма, найцікавейшая.
3. Строгі, жыццё, а, настаўнік.
4. Электравоза, Галаўчэні, машыніст, бацька.
5. Перад, сумленнем, злачынства, здрада, самае, страшнае, сваім.
6. Харошы, сказаў, народ, Валерый, дзеці.
7. Восені, апошні, лістапад, месяц.
8. Беларусі, самы, Полацк, горад, старожытны.
9. Цяпер, бурлівы, жыццё, вір.

75. Перабудуйце сказы (змяніце, калі трэба, форму слова ці апусціце якое-небудзь слова або памяняйце словы месцамі) такім чынам, каб дзейнік і выказнік мелі форму назоўнага склону. Запішыце іх і пастаўце, дзе трэба, працяжнік.

1. Мой брат на заводзе за галоўнага інжынера.
2. Настаўнікам у пасёлку Сялец Ягор Хацкевіч.
3. У нашым сяле за магазіншчыцу Ганна Русак.
4. Мікола Маеўскі працуе брыгадзірам паляводчай брыгады.

76. Выпішыце сказы, у якіх неабходна паставіць працяжнік.

1. Мір гэта і праца, і шчасце, і радасць. 2. Гордасцю і славай зямлі нашай з'яўляюцца людзі. 3. Дзед Юрка быў рыбак. 4. Кажуць, вочы душа чалавека. 5. Для сельскай гаспадаркі грак птушка вельмі патрэбная і карысная. 6. Самы лепшы сябар у Міхаські гэта яго дзед Ну прэй. 7. Над ціхай стомленай вёскай зорнае неба і самотны сарамлівы маладзік. 8. Міканор стаў заатэхнікам.

§ 13. Афіцыйны стыль маўлення, яго жанры, сфера выкарыстання

77. Прачытайце і вызначце тэму кожнага тэксту.

1. Усё адбылося нечакана.

Іра выйшла на вуліцу, каб памыць бульбу. І ўбачыла: гарыць дом калгаснага механізатора Аляксандра Аўдзеенкі. На дзвярах вісеў замок, а ў хаце кryчталі дзецы.

Тры разы кідалася адважная дзяўчынка ў палаючы дом. Задыхаючыся ў дыме, шукала дзяцей, выносіла іх на двор. З маленькай Аленкай на руках выскачыла праз акно: дзвёры закрыў агонь.

2. За мужнасць і самаахвярнасць, праяўленыя пры выратаванні дзяцей у час пажару, ад імя Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь уз нагародзіць Мірановіч Ірыну Аляксееўну медалём «За адвагу на пажары».

- Якому тэксту ўласцівы афіцыйнасць, дакладнасць, спісласць?
- Які з гэтых тэкстаў з'яўляецца дакументам?

Разнавіднасць маўлення, з дапамогай якой афіцыйна ў сціслай і дакладнай форме паведамляюцца канкрэтныя факты пра тыя ці іншыя з'явы, падзеі, адносіцца да афіцыйнага стылю.

Афіцыйны стыль выкарыстоўваецца ў справодстве, у галіне права і заканадаўства. На ім ствараюцца законы, указы, пастановы. На ім пішуцца загады, заявы, аб'явы і інш.

Для афіцыйнага стылю характэрны:

- а) канкрэтнасць і дакладнасць;
- б) адсутнасць эмацыянальнасці, вобразнасці;
- в) слова — назвы розных афіцыйных асаб, устаноў, дакументаў;
- г) ужыванне слоў толькі ў прамым значэнні.

78. Прачытайце тэкст. Дакажыце, што ён адносіцца да афіцыйнага стылю.

Артыкул 31. Мова аб'яў і паведамленняў.

Тэксты афіцыйных аб'яў, паведамленняў, пакатаў, афіш, рэклам і да т. п. выконваюцца на беларускай або рускай мове.

Закон «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь».

79. Прачытайце тэкст і дакажыце, што ён адносіцца да афіцыйнага стылю.

Паважаны Некрашэвіч У. В.

Паведамлем, што на Ваша імя паступіла накладным плацяжом кніга «Беларуская мова: Энцыклапедыя».

Кнігу можна атрымаць у паштовым аддзяленні № 127 г. Мінска з 9.00 да 16.00 штодзённа, акрамя нядзелі, па адрасе: вул. Б. Хмяльніцкага, 34.

- Чаму гэты тэкст адносіцца да паведамлення?
- Якія структурныя часткі ў ім можна выдзеліць?

80. Складзіце тэкст паведамлення ўдзельнікам раённага злёту юных натуралисташтой. Напішыце адрас, на які б вы паслалі паведамленне аднаму з удзельнікаў злёту юных натуралисташтой (гл. узор).

Адказо Васілевіча
Жана Мікалаевіча
Адкуль в. Чіхановічы,
Лагойскі раён,
Мінская вобл., 223137



=225650
Індэкс прадпрыемства сувязі месца назначэння

Каму Жавалёву
Патру Жанавічу
Куды вул. Гагарына,
д.8, кв. 2, г. Мунінец,
Брэсцкая вобл.

81. Прачытайце аб'яву і вызначце, з якіх частак складаецца гэты афіцыйны дакумент.

Аб'ява
1 кастрычніка,
а 15 гадзін,
у кабінечце фіялогії
адбдуцица заняткі цуртка
юных алматараў прыроды.



Тэма:
Птушкі нашага краю.
Запрашаныца
вучы 5-6 класаў.



Стараста цуртка М. Лядёўка.



- Назавіце слова з гэтага тэксту, уласцівыя афіцыйнаму стылю. Да якіх часцін мовы яны адносяцца?
- Складзіце тэкст аб'явы пра пасяджэнне гуртка беларускай мовы.

82. Прачытайце і скажыце, з якога дакумента ўзяты прыведзеныя словаў.

Пра што, на вашу думку, ідзе ў ім гаворка (пра сход ці вечарыну)? Падрыхтуйце і запішыце адпаведны тэкст.

Адбудзецца, актавая зала, запрашаюцца, на падаку дня.

§ 14. Род назоўнікаў

83. Прачытайце радкі з верша А. Вольскага «Жывая граматыка». Звярніце ўвагу на выдзеленыя слова і скажыце, што яны абазначаюць.

Гусь уранні выйшла з хаты,
важна тупае лужком...

А я гусі не баюся,
а я з гусі пацвялюся*!
Тут **яна** як с-с-сыкане...

ды ў атаку на мяне...

Гусь — яна? Жаночы род!

Ах, я бедны, небарака.

Ззаду гусь, а тут — **сабака**.

Ён пільнуе агарод...

Ён? Ага, — мужчынскі род!

Азірнуўся, ажно бачу:

тут **яшчэ** і **кацяня**!

— Мяў, — гаворыць мне **яно**...

Раз **яно** — **ніякі** род!

ён, мой
яна, мая
яно, маё

Адкажыце на пытанні

1. Якога роду бываюць назоўнікі?
2. З якімі словамі можна спалучаць назоўнікі, каб вызначыць род?
3. У якім родзе ўжываюцца назоўнікі *гусь, сабака, кацяня* ў рускай мове?

84. Падбярыце да назоўнікаў прыметнікі і запішыце слова зазлучэнні. Абазначце галоўнае слова і род назоўнікаў.

Дзіця, дзядзька, дэталь, жаль, жыццё, моладзь, насенне, полымя, салавейка, чарніла.

• З двумя назоўнікамі складзіце сказы са звароткам. Абазначце род, лік і склон назоўнікаў.

85. Спішыце. Падкрэсліце назоўнікі і абазначце іх род.

Красавіцкім ранкам можна пачуць у пушчы глушца. Ён такуе на суку высокага дрэва каля балота. Звесіўшы крылы ўніз, распускае хвост ветрам і выцягвае наперад шыю, а галаву задзірае ўгору. Глушэц любіць такаваць на досвітку, калі вакол цёмна і лес яшчэ не абудзіўся. Такуючы, ён нічога не чуе, нічога не заўважае, бо цалкам захоплены спевам. Таму і называюць яго глушцом (*B. Вольскі*).

● **86.** Пастаўце дзеясловы ў прошлым часе і запішыце сказы. Вызначце род назоўнікаў.

Узор. *Гусь (ж. р.) паплыла.*

Боль (*суняца*). Вятрыска (*завываць*). Ласяня (*бегчы*). Палын (*расці*). Санаторый (*адкрыца*). Рунь (*зазелянець*).

87. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Вызначце род назоўнікаў у рускай і беларускай мовах.

Аккуратная запись, горькая полынь, длинная тень, золотая медаль, каменный уголь, молодой жеребёнок, неправильная дробь, новая шинель, пейзажная живопись, солнечный день, стройный тополь, чёрная пыль, широкая степь.

Для цікаўных

1. Ці ёсьць сярод адушаўлённых назоўнікаў назоўнікі ніякага роду?
2. Якая палявая кветка мае дзве назоўнікаў: адну мужчынскага роду, другую — жаночага.
3. Як назваць жанчыну, якая атрымала прафесію інжынера ці званне майстар спорту?

Некаторыя назоўнікі, якія абазначаюць прафесіі, званні, пасады, маюць толькі форму мужчынскага роду, хоць могуць адносіцца і да асоб жаночага полу: *сакратар* Кавалёў, *сакратар* Кавалёва, *слесар* Журбін, *слесар* Журбіна, *сяржант* Забалоцкі, *сяржант* Забалоцкая.

Прыметнікі з такімі назоўнікамі ўжываюцца ў мужчынскім родзе, а дзеясловы прошлага часу — у мужчынскім ці ў жаночым родзе ў залежнасці ад полу асобы: *Малады аграном* Анатоль Валошка *аглядаў* пасевы. *Малады аграном* Алена Валошка *аглядала* пасевы.

88. Прачытайце і скажыце, у якім родзе можна ўжыць прыведзеныя ў дужках прыметнікі і дзеясловы прошлага часу ў наступных сказах. Абгрунтуйце свой адказ.

1. Удумлівым і карпатлівым мастацкім пошукам запоўнены дні (*малады*, *маладая*) дызайнера* Ганны Максімаўны («Звязда»). 2. Да канца ўрока заставалася хвілін восем, калі ў клас (*зайшоў*, *зайшла*) завуч Ніна Фёдараўна (A. Acіpenka). 3. Галоўны ўрач (*падпісаў*, *падпісала*) пропуск (A. Acіpenka). 4. «Я (*новы*, *новая*) аграном і (*прыйшоў*, *прыйшла*) у ваш калгас, бо ён уваходзіць у мой участак», — збянятэжана тлумачыла Васіліна (T. Хадкевіч).

карпатлівы

89. Спішыце. Падкрэсліце назоўнікі і абазначце іх род.

Чумакоў быў гараджанінам і любіў горад. У лесе, на рацэ ён адчуваў сябе чужым і адзінокім. Ён не разумеў мовы дрэў і птушак, кветак і траў. У души ён пасмейваўся з тых, для каго кожная кветка, кожная травінка была цэлым светам, мела свой колер, пах. Не разумеў тых, хто ў замілаванні айкаў і войкаў над кожным грыбам, заміраў каля чаромхі ў квецені. Хто мог гадзінамі расказваць, як віруюць рыбкі ў рацэ, як зіхаціць раса на павуцінні, як пранізліва курлычуць у асеннім небе журавы... Жыцё надта кароткае, разважаў ён, каб траціць яго на розныя глупствы (*Паводле М. Герчыка*).

- Ці падзяляеце вы думкі Чумакова?
- Як вы адчуваеце сябе ў лесе або на рэчцы (возеры)?

§ 15. Назоўнікі агульнага роду

90. Прачытайце тэкст і скажыце, ці правільна папраўляў брат сястрычку.

— Пара снедаць, Мішка! — пачуўся голас маці.

Але Мішку так хацелася спаць, што ён і не паварушыўся.

Тады прыбегла сястрычка і стала яго дакараць:

— Ой, якая ты соня, Мішка! Спознішся ў школу.

— Не якая, а які соня. Я ж хлопец, — паправіў Мішка і саскочыў з ложка.

Некаторыя назоўнікі на **-а** (-я) па форме на-
гадваюць слова жаночага роду, але могуць аба-
значаць асоб і жаночага, і мужчынскага полу,
напрыклад: **такі плакса Андрэй, такая плакса
Анютка**.

Падобныя назоўнікі адносяцца да агульнага роду.

Назоўнікі агульнага роду пры скланенні набываюць канчаткі 1-га скланення, калі абазначаюць асоб жаночага полу.

Калі ж такія назоўнікі абазначаюць асоб мужчынскага полу, то ў родным склоне набываюць канчаткі 1-га, а ў давальным, месным і творным склонах — 1-га (калі націск падае на канчатак) або 2-га скланення (калі націск падае на аснову).

Ж. р. *плакса, соня*

Р. *-ы, -и*

Д. *-е, -и*

Т. *-ай (-аю), -аяй
(-яю)*

М. *-е, -и*

М. р. *плакса, сірата,
соня, старшина*

Р. *-ы, -и*

Д. *-у, -ю; -е, -и*

Т. *-ам, -ем; -ой (-ою),
-ёй (-ёю)*

М. *-у, -ю; -е, -и*

Прыметнікі дапасуюцца да назоўнікаў агульнага роду або ў мужчынскім, або ў жаночым родзе: *Іван — вядомы запявала, Ганна — вядомая запявала*. Дзеясловы прошлага часу таксама ставяцца ў форме мужчынскага ці жаночага роду: *прыйшоў задавака Іван, прыйшла задавака Іна*.

91. Прачытайте сказы і назавіце назоўнікі агульнага роду. Значэнне якога роду маюць гэтыя назоўнікі ў кожным сказе? Якія слова дапамаглі вам гэта вызначыць?

1. Наш узводны запявала — хлопец бойкі і вялікі (Хв. Жычка). 2. «Ох і прыдзіра вы, Васіліна», — дабрадушна-жартоўным тонам сказаў Лясовіч (Т. Хадкевіч). 3. Аднак жа і пасля сходу па-

радкі не вельмі змяніліся, а яе пачалі зваць выскачкай (*P. Сабаленка*). 4. Слаўка — пуставей і выскакляка. А Вася... Гэты — ціхоня, чырванее ні з таго ні з сяго (*P. Рабянок*). 5. «Як жыццё, ціхоня?» — мелькам глянуўшы на Веру, спытаў Васіль (*Л. Гаўрылкін*). 6. «Хадзем памыю хоць, мурза ты», — усміхнулася маці сыну (*Л. Арабей*). 7. Уладзіслаў добры, толькі крыўляка (*I. Шамякін*).

- Праскланяйце ў адзіночным ліку слова *дзяўчынка ціхоня, хлопчык ціхоня*.

92. Падбярыце назоўнікі агульнага роду, якія характерызуюць чалавека.

Вельмі працавітага; кемлівага; прагнага да яды; сварлівага; бестурботнага; які не можа ўседзець на адным месцы.

- Прыдумайце з імі (па варыянтах) некалькі дыялогаў.

93. Прачытайце сказы. Значэнне якога роду маюць выдзеленыя назоўнікі? Знайдзіце два назоўнікі з няправільна ўжытымі канчаткамі.

1. Юрку здавалася, што ў яго нічога па-людску не выйдзе, і ён будзе выглядаць **недарэкам** (*У. Карпаў*). 2. «Чакай, не будзь **задавакай**», — пайшоў следам за Андрэйкам Міхась (*П. Кавалёў*). 3. Раней **яна**, Паліна Фёдарайна, лічыла Вікторыю Аркадзьеўну і ганарыстай, і **задавакай**, і ўсё гэта праз тое, што яны не ведалі адна адну (*M. Паслядовіч*). 4. Гаспадыня мая любіць парадак, вялікая **чысцёха** (*Г. Далідовіч*). 5. Яшчэ тыдзень назад ён быў **бяздомным бадзягай**, які не ведаў, што яго чакае заўтра (*У. Дамашэвіч*).

- У якім стылі часцей выкарыстоўваюцца назоўнікі агульнага роду?

94. Спішыце, дапісваючы канчаткі ў выдзеленых словах.

1. А вось гэты тлусты пан, відаць, **вялік..** абжора (*I. Шамякін*). 2. Стары я, браткі, **недалэг..** раблюся (*M. Лынькоў*). 3. Хоць Натцы ішоў толькі сёмы год і дома яна была **страшэнн..** плакса, здучы даваць яна ўмела (*A. Васілевіч*). 4. Выкладчык у нас строгі. Любіць, каб яго лекцыі на памяць ведалі. Так.. прыдзіра (*L. Гаўрылкін*). 5. Сымон быў **кругл..** сірат.. (*B. Сачанка*). 6. «А што, хіба я нездаляка **як..?**» — загарачыўся Міхась (*A. Капусцін*).

§ 16. Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку

95. Прачытайте і вызначце асноўную думку тэксту.

Выпішыце спачатку назоўнікі, якія ўжыты ў форме адзіночнага ліку, а затым — у форме множнага ліку.



У незапамятны час жыў на зямлі просты вясковы каваль. Быў ён майстрам на ўсе руکі. Як сапраўдны патрыёт свайго краю, у гады ліхалеццяў каваў воінам мячы. У мірны час — косы і сякеры.

Аднойчы прыйшлі да яго сяляне і сказаі, што настаў час сеяць хлеб. Але не было жалеза. І тады стары каваль перакаваў меч на плуг. І шчаслівы быў, што дапамог людзям.

Чалавек — каваль свайго шчасця (*«Беларусь»*).

- Растворыце напісанне *ыё* ў слове *патрыёт*.

96. Назавіце намалюваныя прадметы. Скажыце, ці змяненіца форма ліку назоўніка, калі вы называеце адзін прадмет і некалькі прадметаў.



Сярод назоўнікаў ёсць слоўы, якія не змяненіца форма ліках. Некаторыя з іх маюць толькі форму адзіночнага ліку, а некаторыя — толькі форму множнага ліку.

Маюць толькі форму адзіночнага ліку	Маюць толькі форму множнага ліку
<ul style="list-style-type: none">• большасць рэчыўных назоўнікаў: <i>гарох, волава, соль, кісель;</i>• зборныя назоўнікі: <i>радня, галлё, пер'е, асіннік;</i>• абстрактныя назоўнікі: <i>ветлівасць, смех, цемень;</i>• назвы напрамкаў свету: <i>усход, заход, поўнач, поўдзень;</i>• большасць уласных імёнаў: <i>Купала, Нарач, «Полымля» (часопіс) «Крыжачок» (цукеркі), «Вавёрка» (марожанае)</i>	<ul style="list-style-type: none">• канкрэтныя назоўнікі, якія абазначаюць парныя прадметы, ці прадметы, якія складаюцца з дзвюх частак: <i>акуляры, вароты, сані, штаны;</i>• некаторыя рэчыўныя назоўнікі: <i>духи, біткі, макароны, апілкі;</i>• некаторыя зборныя назоўнікі: <i>ападкі, гроши;</i>• назвы прамежкаў часу: <i>сумкі, канікулы, будні;</i>• назвы абрадаў, свят, гульняў, розных звычаяў: <i>хрысціны, вячоркі, Каляды, дажынкі, жмуркі, шахматы;</i>• некаторыя ўласныя імёны: <i>Асіповічы, Альпы, Афіны</i>

Заўвага. Лік некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах не супадае: у беларускай мове назоўнікі *грудзі, паводзіны, чарніцы, дзвёры, крупы, дровы* ўжываюцца ў множным ліку, а назоўнікі *клопат, змрок, чарніла, бяліла* — толькі ў адзіночным ліку.

97. Выпішыце ў адзін слупок назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў форме адзіночнага ліку, а ў другі — назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку. Скажыце, што абазначаюць гэтыя назоўнікі.

Азія, акуляры, Баранавічы, Беларусь, весялосць, вусны, воля, вугаль, Грузія, Карпаты, кампот, крупы, лейцы, малако, Мінск, нажніцы, Нёман, пласкагубцы, радасць, смех, Тбілісі, футбол, шахматы.

! || Нязменныя назвы дзяржаў адносяцца да жаночага роду, а нязменныя назвы гарадоў — да мужчынскага: *Чылі* (ж. р.), *Баку* (м. р.).

98. Складзіце спіс назваў населеных пунктаў вашай мястковасці і пазначце іх лік. Зменнай ці нязменнай граматычнай прыметай з'яўляецца лік гэтых назоўнікаў?

99. Спішыце. Назоўнікі, якія маюць формы адзіночнага і множнага ліку, абазначаце зверху *адз.-мн.*, толькі адзіночнага — *адз.*, толькі множнага — *мн.*

Зямля бацькоў!
Радзімы ціхі кут!
Ты бераг мой,
Я ад цябе не ўтою
Ні болю, ні сумненняў, ні пакут,
Ні шчасця і ні радасці зямное.

A. Бачыла.

Для цікаўных

1. Максім купіў паліто і штаны. Колькі прадметаў ён купіў?
2. Словы *сок*, *вада* не змяняюцца па ліках, а ў магазіне можна прачытаць «Сокі», «Воды». Ці правільна гэта?
3. Чаму ў назоўнікаў, якія маюць толькі форму адзіночнага ліку, вызначаюць род і скланенне, а ў назоўнікаў, якія ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку, не вызначаюць?

100. Разгледзьце табліцу і згадайце назвы склонаў і пытанні, якія ставяцца да назоўнікаў. У якіх склонах да назоўнікаў з прыназоўнікамі ставяцца пытанні дзе? куды? адкуль?

Склони	Пытанні	Прыназоўнікі
Н.	хто? што?	—
Р.	каго? чаго?	<i>ад, да, з, без, для, калі,</i> <i>з-пад</i>
Д.	каму? чаму?	—
В.	каго? што? куды?	<i>у, на, за, пра, праз</i>
Т.	кім? чым? дзе?	<i>з, за, над, пад, перад, паміж</i>
М.	аб кім? аб чым? па кім? па чым? пры кім? пры чым? дзе?	<i>у, на, аб, пры, па</i>

- Праскланяйце пісьмова ў адзіночным ліку назоўнікі *зіма*, *мароз*, *радасць*. Супадаюць ці адрозніваюцца склонавыя канчаткі гэтых назоўнікаў? Вызначце скланенне назоўнікаў.

Змяненне назоўнікаў па склонах называецца скланеннем. У залежнасці ад канчаткаў у назоўным склоне адзіночнага ліку і граматычнага роду абсолютная большасць назоўнікаў размяркоўваецца па трох тыпах скланення: першае, другое і трэцяе скланенне.

101. Разгледзьце схему і скажыце, у залежнасці ад чаго назоўнікі падзяляюцца на тры скланенні.



102. Прачытайце. Выпішыце з тэксту па пяць назоўнікаў мужчынскага, жаночага і ніякага роду і абазначце скланенне паводле ўзору.

Узор: над *Прыпяцю* (*Прыпяць* — ж. р., 3-е скл.).

Зямля Беларусі!
Табой мы сагрэты,
Ніколі не сходзіш ты з нашых вачэй.
О, як ты прыгожа над Нёманам, лета!
Чаборам, рамонкам, мядункавым цветам
І водарам ясных купальскіх начэй.

Па вішнях і яблынях сонца разліта,
Яно над кустамі парэчак, малін;
Блішчаць сенажаці травой-аксамітам,
Хвалюецца возерам спелае жыта,
І шум канюшыны ўзлятае з лагчын.

П. Броўка.

- Складзіце і запішыце алгарытмы:
 - як вызначыць склон назоўніка;
 - як вызначыць скланенне назоўніка.

Для цікаўных

Чаму нельга вызначыць скланенне назоўнікаў *вароты*, *нажніцы*, *духі*?

103. Выпішыце па тры назоўнікі мужчынскага, жаночага і някага роду разам з тымі словамі, з якімі яны ўтвараюць словазлучэнні. Абазначце галоўнае слова, а таксама род, лік, склон і скланенне назоўнікаў.

Узор: *зай^Xсці* ў *хату* (ж. р., адз. л., В. скл., 1-е скл.).

Сілу песні чалавек адчувае даўно. Песня вучыла народ, клікала яго да дзеяння, да змагання, вяла ў бой за свае права, за волю.

Песня непасрэдна аббуджае пачуцці, змушае нанава перажываць радасць, крыўду, нянавісць. Праз песню чалавек разумее тую праўду, тую ідэю, якая даносіцца словамі. Мэта песні — будзіць і ўзбагачаць духоўнае жыццё чалавека (*Паводле Р. Шырмы*).

§ 17. Асновы назоўнікаў.

Асоблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення (у давальным і месным склонах адзіночнага ліку)

104. Разгледзьце табліцу і скажыце, на якія зычныя можа заканчвацца аснова назоўнікаў.

Аснова назоўніка канчаецца на зычныя			
цвёрдыя	мяkkія	зацвярдзелыя ж, дж, ч, ш, р, ц	з, к, х
<u>сасн</u> a <u>сын</u> □	<u>вол</u> я <u>радасц</u> ь □	<u>сэри</u> а <u>шыр</u> □	<u>дарог</u> а <u>рэх</u> а

105. Спішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя літарты. Пры спісванні выдзеліце аснову і канчатак агульных назоўнікаў паводле ўзору. Ахарактарызуіце аснову кожнага назоўніка.

Узор: *каму з беларуса́й* — аснова на цвёрды зычны.

Вязынка! Каму з беларусаў не вядомая назва ..этай вёскі, дзе з’яві..ся на свет нац..янальны геній Янка Купала. Тысячы людзей з навако..я і далёкага заме..а наведваюць шт..год гэты куток беларускай з..млі, каб удыхнуць гл..ток купалаўскага паветра, пакланіцца радзіме п..сняра, с..рцам прычасціцца да яго в..лікай спадчыны («Звязда»).

106. Праскланяйце ў адзіночным ліку назоўнікі *ніва, пуща, зямля, рука*. Запішыце іх скланенне і выдзеліце канчаткі. У якіх склонах назоўнікі маюць аднолькавыя канчаткі?

107. Разгледзьце табліцы і скажыце, ад чаго залежаць склонавыя канчаткі назоўнікаў 1-га скланення.

Склон	Назоўнікі з асновай на		
	цвёрды зычны	зацвярдзелы зычны	мяккі зычны
Д.	<i>вярбe</i> <i>бярозe</i>	<i>мяжы</i> <i>паліцы</i>	<i>зямлi</i> <i>песнi</i>
М.	<i>на вярбe</i> <i>на бярозe</i>	<i>на мяжы</i> <i>на паліцы</i>	<i>на зямлi</i> <i>аб песнi</i>

Склон	Назоўнікі з асновай на <i>г, к, х</i>		
Д.	<i>назe</i> <i>дарозe</i>	<i>руцэ</i> <i>фабрыцу</i>	<i>страсe</i> <i>скрусе</i>
М.	<i>на назe</i> <i>аб дарозe</i>	<i>руцэ</i> <i>фабрыцу</i>	<i>страсe</i> <i>скрусе</i>

Адкажыце на пытанні

1. Якія назоўнікі ў давальным і месным склонах пішуцца з канчаткамі **-е, -Э, -Ы, -И?**
2. З якімі гукамі чаргуюцца [г], [к], [х] у давальным і месным склонах адзіночнага ліку?

[г] // [з']
[к] // [ц]
[х] // [с']

108. Спішыце, раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс канчаткаў.

Гуляць на (*вуліца*), працеваць у (*тундра*), скажаў (*сястра*), сядзець на (*канапа*), служыць (*Радзіма*), жыць у (*вёска*), на роднай (*зямля*), дом пры (*дарога*), радавацца (*удача*), трывамаць у (*рука*), аб'явіць падзяку (*ткачыха*), плыць на (*крыга*).

109. Прачытайце верш і дайце яму загаловак. Знайдзіце па адным назоўніку 1-га скленення з рознымі асновамі і складзіце з імі свае сказы, каб назоўнікі мелі ў іх форму давальнага ці меснага склону.

Чую птушак трывожныя крыкі.
Бачу стынь* жураўліных нябёс...
Атрасае лістоту без ліку
Ліставей з беланогіх бяроз.

Адспявала вясёлае лета
На журліва-мажорнай струне,
Толькі вочкі запозненых кветак
Па-сяброўску ўсміхаюцца мне.

З. Марозаў.

110. Спішыце, раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс канчаткаў назоўнікаў.

Альбуць

На звычайнай лясной (*паляна*) — звычайнай старой ляснікова хата. У гэтай (*хата*) прыйшло

дз..цінства паэта. Па гэтай (*трава*) пад дубамі, па пя..чанай (*дорога*), па грыбных верасах хадзілі яго но..кі. Вакол (*сяліба*) дазорам стаяць в..кавыя дубы. Над (*крона*) аднаго, у (*вышины*), — белае воблака ў сонцы.

Радасна, дзіўна ад (*думка*), што іменна пра гэтую (*мясціна*) паэт пісаў за кратамі (*турма*): «Мой родны кут...» (*Паводле Я. Брыля*).

§ 18. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (у родным і месным склонах адзіночнага ліку)

111. Разгледзьце табліцы.

Склон	Назоўнікі з асновай на		
	цвёрды зычны	зацвярдзелы зычны	мяккі зычны
P.	<i>стал</i> a <i>шум</i> y <i>раён</i> a	<i>сэри</i> a <i>абшар</i> y <i>stryijk</i> a	<i>пол</i> я <i>ячмен</i> ю <i>кавал</i> я

Склон	Назоўнікі з асновай на <i>г</i> , <i>к</i> , <i>х</i>		
P.	<i>стог</i> a <i>забег</i> y <i>насарог</i> a	<i>замк</i> a <i>воск</i> y <i>вожык</i> a	<i>кажух</i> a <i>шлях</i> y <i>рэх</i> a

глытка

Адкажыце на пытанні

- Якія канчаткі маюць назоўнікі мужчынскага і ніякага рода ў родным склоне адзіночнага ліку?
- Ад чаго гэта залежыць: ад характеристу асновы ці ад асновы і лексічнага значэння?

112. Разгледзьце табліцу і запомніце, якія назоўнікі ўжываюцца ў родным склоне адзіночнага ліку з канчаткамі **-а (-я)**, а якія — з канчаткамі **-у (-ю)**.

Канчаткі назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне	
-а (-я)	-у (-ю)
<p>1. Назоўнікі ніякага роду: возер^а, сял^а, збожж^а, гал^я, л^я, зern^я.</p> <p>2. Усе назвы жывых істот: вожык^а, бусл^а, вераб’^я, лася^я.</p> <p>3. Назвы канкрэтных прадметаў: дом^а, кран^а, аўтамабіл^я, медал^я.</p> <p>4. Назвы органаў, частак цела: кален^а, зуб^а, локі^я, але: твар^у.</p> <p>5. Назвы розных мер, грашовых і іншых адзінак: мілитр^а, гектар^а, літр^а, кілаграм^а, ом^а, рубл^я, літ^а.</p> <p>6. Назвы месяцаў, дзён тыдня: кастрычнік^а, аўторк^а, верасн^я, снежн^я.</p> <p>7. Навуковыя і тэхнічныя тэрміны: катэт^а, дзейнік^а, артыкл^я, вадэвіл^я.</p> <p>8. Назвы грамадскіх арганізацый, устаноў: камітэт^а, канцэрн^а, клуб^а.</p> <p>9. Назвы танцаў, розных гульняў: факстрот^а, футбол^а, спідве^я.</p>	<p>1. Абстрактныя назоўнікі: гонар^у, запавет^у, жал^ю, бол^ю.</p> <p>2. Рэчыўныя назоўнікі: цукр^у, перц^у, але^ю, паркал^ю; але: аўса^а, хлеб^а.</p> <p>3. Зборныя назоўнікі: люд^у, сад^у, рэвен^ю, ро^ю.</p> <p>4. Назвы розных працэсаў, стану: разбор^у, холад^у, спако^ю.</p> <p>5. Назвы прасторавых паняццяў: краявід^у, абсяг^у, кра^ю.</p> <p>6. Назвы захворванняў: грып^у, рэўматызм^у, інсульт^у.</p> <p>7. Назвы з’яў прыроды: даждж^у, сівер^у, сухаве^ю, іне^ю.</p> <p>8. Назвы часавых паняццяў: век^у, перапынку^у, абед^у.</p> <p>9. Назвы розных грамадскіх падзеяў: кірмаш^у, фестывал^ю, мітынг^у, сход^у.</p>

113. Спішыце, раскрываючы дужкі і ўтвараючы слова злучэнні. Запішыце іх паводле ўзору. Раствумачце правапіс канчаткаў.

Узор: *паласа (чаго?) лесу*.

Белы ад (*iней*), бохан (*хлеб*), вядро (*цэмент*), жадаць (*поспех*), захіліца ад (*вецер*), зайсці да (*сябар*), намяло (*снег*), поле каля (*лес*), сабраць многа (*галлё*), убачыць (*вожык*), медаль беларускага (*плывец*).

114. Спішыце, раскрываючы дужкі. Пастаўце назоўнікі ў патрэбнай форме. Раствумачце выбар канчаткаў.

1. Мае сябры заслужанымі сталі майстрамі (*лес*), (*вугаль*) і сталі (*С. Грахоўскі*). 2. Школу (*жыццё*) Сымонка пачаў праходзіць, маючы шэсць гадоў ад (*нараджэнне*) (*З. Бядуля*). 3. Тут, пры (*сцяна*) старага (*лес*), ішла града маладога (*ельнік*) (*К. Чорны*). 4. І ў ажыўшых жылах (*клён*) сок салодкі, сок зялёны да (*галлё*) ўверх пацёк (*К. Буйло*). 5. Мне валошкай вышыла матуля з беленага (*кужаль*) катушлю (*B. Вітка*).

- Назавіце антонімы ў трэцім сказе. Падбярыце сінонім да слова *валошка*.

115. Разгледзьце табліцы.

Склон	Назоўнікі з асновай на		
	цвёрды зычны	зацвярдзелы зычны	мяккі зычны
М.	на стале у шуме аб раёне	у сэрыбы на ашары аб стрыжбы	у полі у ячмені аб кавалю

Склон	Назоўнікі з асновай на <i>г</i> , <i>к</i> , <i>х</i>			
M.	на стозе у забегу аб насарогу	на замку аб воску аб вожыку	у кажусе на шляху аб рэху	

Адкажыце на пытанні

- Якія канчаткі маюць назоўнікі 2-га скланення ў месным склоне адзіночнага ліку?
- Ад чаго гэта залежыць?

У месным склоне адзіночнага ліку назоўнікі 2-га скланення ў залежнасці ад зычнага асновы і лексічнага значэння маюць канчаткі:

-*e* — неадушаўлённыя назоўнікі з цвёрдай асновай і асновай на [г], [х], калі яны чаргуюцца з [з'], [с']: *шум* — *у шуме*, *бераг* — *на беразе*, *верх* — *на версе*;

-*ы* — назоўнікі з асновай на шыпячыя, [р] і [ц]: *дождж* — *на дажджы*, *гушкар* — *у гушкары*, *палац* — *у палацы*;

-*i* — назоўнікі з асновай на мяккі зычны: *ален* — *на алені*, *краі* — *у краі*;

-*у* — назоўнікі з асновай на [к] і на [г], [х], калі яны не чаргуюцца з [з'], [с']: *пясок* — *у пяску*, *перад мітынгам* — *на мітынгу*, *шлях* — *на шляху*.

Канчатак -*у*, -*ю* маюць назоўнікі, якія абазначаюць асобу чалавека, імёны і прозвішчы людзей: *сусед* — *пры суседу*, *герой* — *пры героя*, *пры дзеду*, *Алег Несцяровіч* — *пры Алегу Несцяровічу* *Андрэй Каваль* — *пры Андрэю Кавалю*.

За ўвага. Назоўнікі са значэннем асобы, імёны і прозвішчы людзей могуць ужывацца і з канчаткам *-e*: *пры аграноме*, *пры Сымоне*, *пры дзедзе*.

116. Спішыце, раскрываючы дужкі. Абазначце канчаткі назоўнікаў і растлумачце іх правапіс.

Выступіць на (*ход*, *мітынг*, *фестываль*), гняздо на (*дуб*, *ясень*), жыць пры (*Адам*, *Міхась Бондар*), працеваць у (*магазин*, *цэх*), птушкі ў (*гай*, *кустоўе*, *бярэзняк*), сустрэцца ў (*Брэст*, *Мінск*, *Гомель*).

117. Прачытайце верш А. Салтука і вызначце яго тэму. Знайдзіце назоўнікі 2-га скланення і з трymа з іх складзіце сказы, каб гэтыя назоўнікі мелі форму роднага або меснага склону адзіночнага ліку.

Пахне рутаю-мятай,
Лёгкі пошум стракоз.
Сціплы помнік салдату
У зацішку бяроз.

Ля падножжа блакітам
Васількі расцвілі.
Вельмі мала пражыта
Ім на гэтай зямлі.

А над помнікам — неба
Урачыста маўчыць...
Колькі ж вынесці трэба,
Каб і мёртваму жыць?

Для цікаўных

Прачытайце і скажыце, чаму выдзеленыя назоўнікі могуць мець два канчаткі.

1. Даніла вырабляў вёдры, бойкі, лыжкі з клёну ці дубу (З. Бядуля). 2. Пятрок пастаяў ля павален-

нага дуба, прыслухаўся (*В. Быкаў*). 3. На галінцы клёна цвіркае верабей (*Я. Брыль*). 4. Іна пачала сашчыкаваць белыя пялёсткі **рамонка** (*M. Ваданосаў*). 5. А на полі, сярод **рамонку**, расцвіў васілёк.

118. Спішыце, дапісваючы канчаткі назоўнікаў.

На ўзгорк..., ля адхон..., пракідаўся падбел, пахла леташняй апалай лістот... . Па зямл.. ішоў красавік.

Коля Гойшык ляжаў у гушчар.. і чакаў зручнага момант.., каб рыўком кінуцца на чыгуначнае палатно. Але такога момант.. не было. На чыгунц.. — пільная ахова.

Шэсць варожых эшалонаў на рахунк.. маладога мсціўц... .

Нарэшце з бок.. Броннай Гары пачуўся цяжкі^Ф грукат гружанага састав... . Гойшык зрывaeцца з месц.. і паўзе, паўзе. А потым... (*Я. Пархута*).

- Раскажыце, што вы ведаецце пра жыццё і подзвіг Колі Гойшыка?

§ 19. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў З-га скланення (у творным склоне адзіночнага ліку)

119. Прачытайте верш і вызначце яго асноўную думку. Назавіце назоўнікі З-га скланення. Праскланяйце іх у адзіночным ліку, запішыце і абазначце канчаткі.

У свеце знаюць смутак Лідзіцэ
І Арадур у горкай скрусе.
А партызанкай першай лічыцца
Зямля бяссмертнай Беларусі.

У нас усе бары і ельнікі —
Музей славы несмяротнай.

P.	→ -ы, -і
Д.	→ -ы, -і
М.	→ -ы, -і
Т.	→ -у, -ю

*Сібір'ю
Свір'ю
верф'ю*

Вы знайце гэта, пераемнікі
Вялікай доблесці народнай.

Не забывайце сцежкі даўнія,
Што мсціўцы вытапталі ў лесе,
Калі праз ночы легендарныя
Вам светлы дзень настурач неслі.

H. Гілевіч.

Адкажыце на пытанні

1. У якіх склонах адзіночнага ліку назоўнікі 3-га скланення маюць аднолькавыя канчаткі?
2. Якія канчаткі маюць гэтыя назоўнікі ў творным склоне?

У творным склоне адзіночнага ліку назоўнікі 3-га скланення ў залежнасці ад зычнага гука асновы маюць канчаткі:

-у — з асновай на зацвярдзелыя зычныя [ж], [ч], [ш]: *бездараж* — *бездарожж***у**, *печ* — *печ***у**, *мыш* — *мыши***у**;

-ю — з асновай на мяккі і цвёрды зычны: *далъ* — *далл***ю**, *міласць* — *міласц***ю**, *Об* — *Об'***ю**, *любоў* — *любоў***ю**.

Калі апошні зычны асновы стаіць пасля галоснага, то ён падаўжаецца: *бель* — *беллю*, *рунь* — *рунню*; а калі пасля зычнага — не падаўжаецца: *вернасьць* — *вернасцю*, *радасць* — *радасцю*.

Не падаўжаюцца зычныя *б*, *п*, *м*, *р*, *ф*, *ў*. Пасля іх (акрамя *ў*) перад канчаткам **-ю** пішацца апостраф: *Об* — *Об'***ю**, *Сібір* — *Сібір'***ю**, *верф* — *верф'***ю**; *любоў***ю**.

120. Прачытайце. Назоўнікі 3-га скланення, вызначце іх склон і канчатак.

Іван адкінуў руку і нечакана адчуў далонню росную прахалоду травы^{сн}. Хлопец сеў, расплюшчыў вочы, азірнуўся. Ён прыемна здзівіўся ад нябачнай, амаль казачнай прыгажосці альпійскага маку. Буйныя, узгадаваныя вялікай шчодрасцю прыроды мільёны кветак пераліваліся ўрачыстаю чырванню (*Паводле В. Быкова*).

121. Спішыце, раскрываючы дужкі. Назоўнікі пастаўце ў патрэбным склоне і растлумачце выбар канчаткаў.

1. Мароз прыбраў, як майскай (*квецень*), сады, палеткі і дамы (*A. Астрэйка*). 2. Раніцай над (*Прыпяць*) стаяла кволае марыва* туманаў, і рака была ахутана імглой^{сн} (*У. Краўчанка*). 3. Аляксей Паўлавіч сустрэў сваіх знаёмых, як заўсёды, з (*радасць*) (*П. Рунец*). 4. Дарога (*спіраль*) віеца (*А. Бялевіч*).

122. Складзіце невялікі тэкст тыпу апавядання «Сустрэча з вожыкам». Выкарыстайце прыведзеныя словазлучэнні.

Сярэдзіна восені, сонечны дзень, сінь неба, пра-зыстае паветра, чароўнасць лесу, апошнія фарбы лета, жоўта-залацістае лісце, яркая чырвань, гронкі рабіны, вузкая сцежка, клубок з лісця, шырокі пень, куст ядлоўцу, высцілаць гняздо.

123. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі. Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне. Пазначце скланенне, лік і склон гэтых назоўнікаў паводле ўзору.

Узор. *Рыгор Шырма стаіць з добрай усмешкай* (1-е скл., адз. л., Т. скл.) *перед хорам* (2-е скл., адз. л., Т. скл.).

Любоў Рыгора Раманавіча Шырмы да (*песня*) абудзілася яшчэ ў (*маленства*). Тады раскрылася душа (*мастак*) насустрач першароднай (*пригажосць*) той (*песня*), якая нараджалася (*душа i*

сэ́рца) беларускага (*народ*). У гэтай (*песня*) ён адчував хараство беларускага (*слова*), прыгажосць роднага (*неба*), сасновага (*бор*), ціхай (*рачулка*), свайго мілага (*край*) з яго непаўторнымі гукамі, фарбамі, краявідамі (*Паводле Я. Радкевіча*).

§ 20. Правапіс канчаткаў назоўнікаў у форме множнага ліку (у родным і творным склонах)

124. Разгледзьце табліцу. Якія адрозненні ёсць у склонавых канчатках назоўнікаў 1, 2 і 3-га скланенняў у родным склоне множнага ліку.

Канчаткі назоўнікаў у множным ліку (родны склон)		
1-е скланенне	2-е скланенне	3-е скланенне
нулявы канчатак маюць назоўнікі: • на <i>-ія, -ыя</i> : <i>станцый</i> □, <i>армій</i> □; • з асновай на адзін зычны: <i>рук</i> □, <i>дарог</i> □, <i>рэк</i> □; • з асновай са збегам зычных, апошні з якіх [к]: <i>думка</i> — <i>думак</i> □, <i>веска</i> — <i>весак</i> □; • з мяккай асновай: <i>падзея</i> — <i>падзей</i> □, <i>дыня</i> — <i>дынь</i> □; -аў, -яў: з асновай са збегам зычных: <i>ванна</i> — <i>ваннаў</i> □	-аў, -яў: не пад націскам: <i>крок</i> □ аў , <i>жадан</i> □ яў ; -оў, -ёў: пад націскам: <i>гас</i> □ оў , <i>га</i> □ ёў ; -ей, -эй, -ай: асобныя назоўнікі: <i>гасц</i> □ ей , <i>кон</i> □ ей , <i>дзяц</i> □ ей , <i>грош</i> □ ай , <i>вуш</i> □ эй , <i>пляч</i> □ эй , <i>вач</i> □ эй ; нулявы канчатак: • некаторыя назоўнікі з асновай на адзін зычны: <i>сяло</i> — <i>сёл</i> □, <i>дрэва</i> — <i>дрэў</i> □, <i>мінчане</i> — <i>мінчан</i> □	-аў, -яў: некаторыя назоўнікі не пад націскам: <i>рэч</i> — <i>рэч</i> □ аў , <i>дал</i> □ яў , <i>верф</i> — <i>верф</i> □ яў ; -ей, -эй: пераважна пад націскам: <i>гус</i> □ ей , <i>на</i> □ чэй . Назоўнікі з націскам на аснове могуць ужывацца з канчаткамі -ей і -яў: <i>арцел</i> □ ей і <i>арцел</i> □ яў , <i>сенажац</i> □ ей і <i>сенажац</i> □ яў , <i>пяч</i> □ эй і <i>печ</i> □ аў

Заўвагі

1. Калі назоўнікі 1-га скланення на **-ня** ў родным склоне множнага ліку ўжываюцца з нулявым канчаткам, то на канцы пішацца мяккі знак: **яблыня** — **яблынь□**, **кнігарня** — **кнігарнъ□**.

2. Некаторыя назоўнікі 1-га скланення з асновай на адзін зычны і з асновай са збегам зычных могуць мець варыянтныя канчаткі: **вежы** — **веж□**, **вежаў**, **норма** — **норм□** і **нормаў**.

125. Прачытайце. Вызначце скланенне і склон выдзеленых назоўнікаў і ахарактарызуіце аснову. Раствумачце правапіс канчаткаў.

1. Не ведаю, якім вузлом навекі я прывязан да старых **сосен** за сялом, да **яблынь**, груш і **вязаў** (*А. Пысін*). 2. Сярод залацістых **палёў** і зялёных **садоў** вузкай шэрай істужкай сцелецца гасцінец (*Я. Колас*). 3. Не ўцякай ад **спраў** у цяжкі час (*А. Бачыла*). 4. Ніхто не ведаў аб ваяцкіх **здольнасцях** дзеда Талаша (*Я. Колас*). 5. Не забывайце толькі імён і **адрасоў** сваіх азёр, і рэк, і траў, і дрэў, і птушак, калі не хочаце, каб вас яны забылі (*М. Танк*).

126. Спішыце. Абазначце асновы і канчаткі назоўнікаў 1-га скланення паводле ўзору. Раствумачце правапіс канчаткаў гэтых назоўнікаў.

Узор: сясцёр□, будоўл[яў].

1. Край паэм, адвечных песень-казак — дарагая сэрцу Беларусь (*П. Трус*). 2. На схіле лета прырода як бы выстаўляе напаказ безліч сваіх фарбаў і красак (*І. Навуменка*). 3. Ляжыць да нашых ціхіх хат сцяжынак і дарожак шмат, дзе, можа, і ты калісьці ўзрос пад гоман сосен і бяроз (*П. Броўка*).

127. Спішыце, раскрываючы дужкі. Раствори мацце выбар канчаткаў.

Якая яна, мая зямля? Гэта залатыя палі збажыны з сінімі (*вочки*) (*васількі*), светлыя ад (*бярозы*) гаі, што аглухлі ад птушынага звону. Гэта бясконцыя жылы (*рэкі*), у якіх плецчуцца бабры і рыбы на заходзе сонца. І гэта амаль адзінаццаць тысяч (*азёры*), як усмешка дзіцяці (*У. Караткевіч*).

- Падкрэсліце слова, ужытыя ў пераносным значэнні.

128. Спішыце, раскрываючы дужкі. Падкрэсліце слова злучэнні з назоўнікамі, якія стаяць у дужках, выдзеліце канчаткі гэтых назоўнікаў.

1. Дзівуйся, радуйся на свет, на белы цвет (*ігруши*) і (*вішні*) (*А. Астрэйка*). 2. Ад хараства лясной нізіны не мог я адараўаць (*вочы*) (*Я. Журба*). 3. Цячэ рака праз шум травы, праз паплавы паміж (*палі*) і (*мурагі*) (*П. Броўка*). 4. Любіў (*коні*) Цімох і ўмеў іх гадаваць (*Л. Гаўрылкін*).

129. Спішыце, дапісваючы канчаткі.

З ранку да вечара стараліся вавёрачкі. У дупл.. дрэў назапасілі арэх.., а на сучк.. грыб.. насушылі. Толькі адна вавёрачка да зім.. не рыхтавалася. Ска-кала з галін.. на галіну, весялілася. Думала, пэўна, што лету і канца не будзе.

- Як бы вы напісалі працяг казкі?

130. Утварыце формы роднага склону множнага ліку і запішыце назоўнікі асобнымі группамі (1, 2, 3-е скланенне). Канчаткі выдзеліце. Якія слова могуць ужывацца з рознымі канчаткамі?

Адлегласць, алея, багацце, возера, госць, косць, крыло, печ, птушка, пушча, радасць, рука, рысь, сцірта, трава, узгор'е, чарэшня.

У творным склоне множнага ліку назоўнікі ўсіх трох скланенняў у залежнасці ад зычнага асновы маюць канчаткі **-амі**, **-ямі**: **бярозамі**, **дамамі**, **печамі**, **песнямі**, **палядамі**, **арцелядамі**.

Некаторыя назоўнікі 2-га і 3-га скланенняў могуць ужывацца і з канчаткам **-мі** (тады перад канчаткам пішацца мяккі знак): **конямі** і **коньмі**, **касцямі** і **касцьмі**.

Назоўнікі **вочы**, **вушы**, **гроши**, **дзвёры** могуць ужывацца з варыянтнымі канчаткамі **-амі** (**-ымі**): **вачамі** — **вачымі**, **вшамі** — **вшымі**, **грашамі** — **грашымі**, **дзвярамі** — **дзвярымі**.

131. Спішыце. Падкрэсліце назоўнікі множнага ліку, аба-значце іх скланенне і склон, выдзеліце канчаткі.

Пісьменнік стварае ў кнігах свой свет. Насяляе яго людзьмі, птушкамі, звярамі. Пракладае, дзе лі-чыць патрэбным, дарогі, рэкі, садзіць сады, лясы, будзе хаты, вёскі, гарады. Варта толькі пачаць складаць у словы тыя значкі, што называем мы лі-тарамі, слова ў сказы — і свет гэты ажывае, напаў-нлецца гукамі, пахамі, колерамі. Мы нібы ўрастаем у твор, жывём разам з героямі тым жыццём, якім жывуць і яны (*Паводле Б. Сачанкі*).

Для цікаўных

1. Якія назоўнікі ў пяці склонах адзіночнага і множнага ліку маюць аднолькавы канчатак?

2. Загадка-жарт.

Як правільна сказаць:
у рыбаў няма зубоў,
у рыбей няма зубей
ці у рыб няма зуб?

§ 21. Скланенне прозвішчаў і назваў населеных пунктаў на -оў, -ёў, -аў, -еў, -ын, -ін

132. Разгледзьце табліцу. Параўнайце канчаткі прозвішчаў і назваў населеных пунктаў і сформулюйце вывад аб канчатках гэтых назоўнікаў у творным і месным склонах.

Склоняны	Канчаткі прозвішчаў	Канчаткі назваў населеных пунктаў
Н.	<i>Куляшоў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Паўлаў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Кавалёў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Лосеў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Шырын</i> <input type="checkbox"/> , <i>Сілін</i> <input type="checkbox"/>	<i>Рагачоў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Крычаў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Магілёў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Лоеў</i> <input type="checkbox"/> , <i>Драгічын</i> <input type="checkbox"/>
Р.	- <i>a</i>	- <i>a</i>
Д.	- <i>y</i>	- <i>y</i>
В.	- <i>a</i> як Р.	<input type="checkbox"/> як Н.
Т.	- <i>ым</i>	- <i>ам</i>
М.	- <i>y</i>	- <i>e</i>

133. Спішыце, раскрываючы дужкі. Пастаўце слова ў адпаведным склоне. Раствумачце выбар канчаткаў.

1. Ёсьць пад (*Шклоў*) малінавы рай, там каліна з малінай спляліся (*А. Пысін*). 2. Сяброўства Аркадзя (*Куляшоў*) з Кайсынам (*Куліеў*) і Давідам (*Кугульцинаў*) было асабліва моцным (*В. Куляшова*). 3. Штаб фронту мы адшукалі пад (*Магілёў*) (*П. Панчанка*). 4. Над (*Крошын*) кожную раніцу чулася песня каваля (*Я. Пархута*). 5. Пад (*Рагачоў*) Бравусаў спрачаяўся з салдатам (*Рацэў*), які выказаўся супраць калгасаў (*Л. Левановіч*). 6. Мы сядзім з лесніком (*Даўгалёў*) на паваленай сасне (*I. Чыгрынаў*).

134. Складзіце спіс вучняў класа і назваў населеных пунктаў вашай мясцовасці на *-оў, -ёў, -аў, -еў, -ын, -ін*. Прыдумайце некалькі сказаў, ужываючы гэтыя ўласныя імёны ў форме творнага склону адзіночнага ліку.

Парадак марфалагічнага разбору назоўніка

1. Часціна мовы. Агульнае значэнне.

2. Пачатковая форма.

3. Марфалагічныя прыметы: нязменныя (агульны ці ўласны, адушаўлёны ці неадушаўлёны, асабовы ці неасабовы, канкрэтны ці абстрактны, зборны, рэчыўны; род, скланенне) і зменныя (склон, лік).

4. Сінтаксічная роля.

Узоры разбору

У пакой наступіла цішыня.

Вусны:

(У) *пакой* — назоўнік, абазначае прадмет (што?) *пакой*, пачатковая форма — *пакой*, агульны, неадушаўлёны, неасабовы, канкрэтны; мужчынскага роду, другога скланення; ужыты ў месным склоне, адзіночным ліку.

У сказе з'яўляецца акалічнасцю.

Пісьмовы:

(У) *пакой* — назоўнік, прадмет, п. ф. — *пакой*, агульны, неадушаўлёны, неасабовы, канкрэтны; м. р., 2-га скл.; у М. скл., адз. л.; акалічнасць.

135. З наступных слоў складзіце і запішыце сказы. Пастаўце кожнае слова ў адпаведнай склонавай форме і раслумачце правапіс канчаткаў прозвішчаў і назваў населеных пунктаў.

1. Над, Барысаў, у сіні, бязвоблачны, неба^м, ляцяць, у вырай, журавы^м. 2. Віталь, пазнаёміцца, з

Міхась, Ладысеў, на злёт, юны, натураліст. З. Беларускі кампазітар^м Мікалай Чуркін, быць, запісаны, больш за 3000, народны, песня і танец.

§ 22. Рознаскланяльныя назоўнікі

У беларускай мове ёсць назоўнікі, якія пры змяненні па склонах набываюць канчаткі розных скланенняў. Такія назоўнікі адносяцца да рознаскланяльных. Да іх належаць:

- 1) назвы маладых істот: *дзіця (-ё), бусляня (-ё), птушаня (-ё)* і інш.;
- 2) тры назоўнікі на **-мя**: *імя, племя, стрэмля*;
- 3) назоўнікі мужчынскага роду з канчаткам **-а (-я)**: *стараста, дзядуля*.

136. Разгледзьце табліцу. У якіх склонавых формах пры скланенні назоўнікаў — назваў маладых істот у адзіночным ліку з'яўляецца суфікс **-яц-**, а ў множным — суфікс **-ят-**?

Склон	Адзіночны лік	Множны лік
Н.	<i>куран^я(-ё)</i> <i>дзіц^я(-ё)</i>	<i>куран^ят^ы</i> <i>дзец^і</i>
Р.	<i>куран^{яц}^і</i> <i>дзіц^{яц}^і</i>	<i>куран^ят[□]</i> <i>дзяц^е^й</i>
Д.	<i>куран^{яц}^і</i> <i>дзіц^{яц}^і</i>	<i>куран^ят^{ам}</i> <i>дзец^я^м</i>
В.	<i>куран^я(-ё)</i> <i>дзіц^я(-ё)</i>	<i>куран^ят[□]</i> <i>дзяц^е^й</i>
Т.	<i>куран^ё^м</i> <i>дзіц^ё^м (-ем)</i>	<i>куран^ят^{ам}</i> <i>дзец^ь^{мі} (дзяц^ь^{мі})</i>
М.	<i>(аб) куран^я^ц^і</i> <i>(аб) дзіц^я^ц^і</i>	<i>(аб) куран^ят^{ах}</i> <i>(аб) дзец^я^х</i>

- Чым адрозніваецца скланенне назоўніка *дзіця* ў множным ліку ад скланення іншых назоўнікаў?

137. Утварыце ад наступных слоў назоўнікі — назвы маладых істот і запішыце іх паводле ўзору. Праскланяйце вусна адзін назоўнік у формах адзіночнага і множнага ліку.

Узор: *ліса* → *лісян^я* → *лісян^{яты}*.

Алень, воўк, гусь, журавель, зубр, курыца, лось, мядзведзь, сабака, сава.

138. Спішыце, раскрываючы дужкі. Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне і ліку. Выдзеліце ў іх канчаткі.

1. Буслы клякочуць, (*бусляня*) пішчаць жалобна, як (*шчаня*), насы закідаюць угору і просяць есці ў сваю пору (*Я. Колас*). 2. Буслы^м садзліся на бяро́зу^м, рамантавалі гняздо^м, у якім выводзілі і гадавалі (*бусляня*). 3. Жанчына пад капляюшыкам, а хлопчык з жывым (*кацяня*) на каленях (*В. Карамазаў*). 4. Ніколі і ніводнай маці сваіх не выплацаць пакут па родным і чужым (*дзіця*) (*С. Грахоўскі*).

139. Разгледзьце табліцу скланення назоўнікаў на **-мя**. Звярніце ўвагу, у якіх склонах з'яўляецца суфікс **-ен-** (**-ён-**).

Склон	Адзіночны лік	Множны лік
Н.	<i>iмя,</i> <i>племя</i>	<i>iм^и</i> (<i>iмёны</i>), <i>плямён^ы</i>
Р.	<i>iмя</i> (<i>iмен^и</i>), <i>племя</i> (<i>племен^и</i>)	<i>iм^я</i> (<i>iмёна</i>), <i>плямён^о</i> (<i>плямён^а</i>)
Д.	<i>iмю</i> (<i>iмен^и</i>), <i>племю</i> (<i>племен^и</i>)	<i>iм^ям</i> , <i>iмёна</i> , <i>плямён^{ам}</i>
В.	як Н.	як Н.
Т.	<i>iмем</i> (<i>iмен^{ем}</i>), <i>племем</i> (<i>племен^{ем}</i>)	<i>iм^ямі</i> (<i>iмёна</i>), <i>плямён^{амі}</i>
М.	(у) <i>iмі</i> (<i>iмен^и</i>), (у) <i>племі</i> (<i>племен^и</i>)	(у) <i>iм^ях</i> (<i>iмёна</i>), (у) <i>плямён^{ах}</i>

Назоўнікі *імя*, *племя*, *стрэмя* ў адзіночным ліку могуць скланяцца без суфікса *-ен-* і з гэтым суфіксам у родным, давальным, творным і месным склонах.

У множным ліку назоўнікі *імя* і *стрэмя* могуць скланяцца без суфікса *-ён-* і з гэтым суфіксам ва ўсіх склонах, а назоўнік *племя* скланяецца толькі з суфіксам *-ён-*.

140. Спішыце, раскрываючы дужкі. Пастаўце слова ў патрэбным склоне і ліку. Раствумачце наяўнасць ці адсутнасць суфіксаў *-ен-*, *-ён-* і напісанне канчаткаў.

- (*Імя*) Купалы і Коласа даўно сталі сіваламі беларускай зямлі, беларускага народа (*Н. Гілевіч*).
- З (*імя*) Дуніна-Марцінкевіча звязаны першыя крокі беларускага тэатральнага мастацтва (*ЛіМ*).
- Трэба шыгрэй весці пошук (*імя*) загінуўшых, каб увекавечыць іх памяць (*«Спадчына»*).
- Алесь толькі прыўставаў вышэй на (*страмёны*), калі конь пралятаў над канавай (*У. Караткевіч*).

141. Уважліва разгледзьце табліцу. Звярніце ўвагу на аснову слоў, месца націску і зрабіце вывад, ад чаго залежаць склонавыя канчаткі назоўнікаў мужчынскага роду на *-а* (-*я*).

Склоны	Назоўнікі з націскам на аснове			Назоўнікі з націскам на канчатку	
	<i>стáраста</i> <i>дзядўля</i> <i>дзядзька</i> <i>Грыша</i> <i>Вáся</i>			<i>старшина</i> <i>старшины</i> <i>Кузьма</i>	
Н.	<i>-а</i>	<i>-я</i>	<i>-а</i>	<i>-á</i>	<i>-á</i>
Р.	<i>-ы</i>	<i>-i</i>	<i>-i</i>	<i>-ý</i>	<i>-í</i>
Д.	<i>-у</i>	<i>-ю</i>	<i>-у</i>	<i>-é</i>	<i>-í</i>
В.	<i>-у</i>	<i>-ю</i>	<i>-у</i>	<i>-ý</i>	<i>-ó</i>
Т.	<i>-ам</i>	<i>-ем</i>	<i>-ам</i>	<i>-óй</i> (- <i>бою</i>)	<i>-ëй</i> (- <i>ёю</i>)
М.	<i>-у</i>	<i>-ю</i>	<i>-у</i>	<i>-é</i>	<i>-í</i>

Назоўнікі з націкам на аснове ў давальным і месным склонах ужываюцца з канчаткамі *-у* (*-ю*), як назоўнікі 2-га скленення: *ваявóду*, *дзядúлю*, *Янку*, *Пéцу*; назоўнікі з націкам на канчатку ўжываюцца з канчаткамі *-e*, *-i*, як назоўнікі 1-га скленення: *старышынé*, *Кузьмé*, *старышынí*.

У творным склоне назоўнікі з націкам на аснове ўжываюцца з канчаткамі 2-га скленення *-ам*, *-ем*: *ваявóдам*, *стáрастам*, *дзядúлем*, *Пéцем*; пад націкам — з канчаткамі 1-га скленення *-óй* (*-óю*), *-ёй* (*-ёю*): *старышынóй* (*-óю*), *Кузьмóй* (*-óю*), *старышынёй* (*-ёю*).

142. Праскланяйце вусна (па варыянтах) у адзіночным ліку наступныя назоўнікі. Назавіце канчаткі ў давальным, месным і творным склонах.

Бацька Міша, вучань Андрэйка, стараста Вася, суддзя Янка.

143. Спішыце словазлучэнні, раскрываючы дужкі. Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне.

Пайсці з (*Пеця*), сустрэцца з (*Саўка*), перадаць (*старышыня*), кніга (*Косця*), сказаць (*Віцька*), прыснілася (*бацька*).

144. Спішыце, раскрываючы дужкі.

1. Гутарка з бацькамі пра вучобу была кароткай, а вось як яна пойдзе са (*старышыня*) калгаса, Віктара вельмі хвалявала (*I. Дуброўскі*). 2. Іван тую зіму жыў у мястэчку ў (*дзядзька*) і вучыўся ў ся-мігодцы (*B. Быкаў*). 3. На момант (*старышына*) стала шкада вучонага, не прызвычаенага да нягода ваеннага жыцця (*B. Быкаў*). 4. Лемяшэвіч у-

ведамляў, што без дапамогі (*Даніла Платонавіч*) яму, навічку, прыйшлося б вельмі цяжка (*I. Шамякін*). 5. Марынка подбегам падышла да канапы і села між (*бацька*) і (*Паходня*) (*T. Хадкевіч*).

§ 23. Нескланяльныя назоўнікі

145. Прачытайце сказ і назавіце назоўнікі.

Хлопчык не ведаў, што птушачка, якую ён трymаў у руках, называецца *калібры* (*L. Арабей*).

- Утварыце і запішыце розныя склонавыя формы слоў *хлопчык*, *птушачка*, *рука*. Пасправуйце ўтварыць такія ж формы назоўніка *калібры*.



146. Разгледзьце малюнкі і скажыце, што на іх адлюстравана. Складзіце паводле гэтых малюнкаў некалькі сказаў. Змяняюцца ці не змяняюцца па склонах назоўнікі *шымпанзэ* і *таксі*?



Некаторыя назоўнікі ў беларускай мове не змяняюцца, таму ва ўсіх склонах маюць адну і ту ж форму. Такія назоўнікі адносяцца да нескланяльных.

Да нескланяльных назоўнікаў належаць:

1) агульныя і ўласныя (імёны, прозвішчы, географічныя назвы) назоўнікі іншамоўнага падходжання, якія заканчваюцца на галосны гук: *метро, фае, кальрабі, кенгуру, рагу, лібрэта**¹, *Джардана Бруна, Дзюма, Суліко, Залія, Micicini, Перу*;

2) беларускія прозвішчы на *-ix (-ых)* і на *-o* пад націскам: *у Алесі Баравых, у Барыса Мялкіх, з Пецем Хількó, з Веранікай Гурлó*;

3) прозвішчы, якія заканчваюцца на зычны гук і адносяцца да асоб жаночага полу: *падручнік Веры Гурэвіч, з Таняй Русак*;

4) складанаскарочаныя назвы, утвораныя з пачатковых літар слоў поўнай назвы: *паступіў у БДУ, студэнты БНТУ*.

● 147. Спішыце. Вызначце род і склон нескланяльных назоўнікаў і дапішыце канчаткі дапасаваных да іх паясняльных слоў.

1. Вера Паўлаўна пазірала ў акно і лавіла сябе на думцы, што ёй хораша сядзець у цёпл.. купэ (*A. Асіпенка*). 2. Вялік.. плецен.. з саломы пано Тамары Паўлоўскай экспанавалася ў Музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах (*ЛіМ*). 3. Валодзя быў апрануты ў добр.. шарсцян.. паліто (*I. Новікаў*). 4. У паркеце адсвечваліся гронкі вя-сёлкав.. бра (*Я. Скрыган*).

• Раствумачце пастаноўку коскі ў першым сказе.

148. Спішыце, раскрываючы дужкі і змяняючы, калі трэба, імя і прозвішча.

1. Спатрэбілася Паходню і прагавіталя цяга да новага (*Зося Валынец*), і асцярожная разважлі-

васць^{сл} (*Трахім Грыняк*), і маўклівая аглядка (*Піліп Струшня*), і свежыя веды маладога агранома (*Васіліна Валошка*) (*Т. Хадкевіч*). 2. «Вам да каго?» — спытала жанчына. — «Да (*Васько Галіна*)» (*А. Асіпенка*). 3. Вера Паўлаўна пасправавала абараніць (*Міхась Васько*) (*А. Асіпенка*). 4. Да гаварыцца аб справе з (*Саўка Мільгун*) узяўся разважлівы Бруй (*Я. Колас*).

§ 24. Спосабы ўтварэння назоўнікаў

149. Прачытайце на форзацы табліцу «Словаўтварэнне».

Адкажыце на пытанні

1. Якая аснова ці слова называюцца ўтваральнымі?
2. Якое слова называецца вытворным?
3. Чаму яны так названы?
4. Назавіце асноўныя спосабы ўтварэння назоўнікаў.

! || Нулявы суфікс у мове прынята абазначаць знакам Ø: *падпісаць* — *подпісØ*.

150. Прачытайце тэкст і вызначце яго тэму. Які загалоўак можна яму даць? Вызначце, як утвораны выдзеленыя словаў.

Два разы ў год рабіны на поўны голас заяўляюць абе сабе. Спачатку гэта бывае ў маі, калі дрэўцы ахінаюцца белым вэлюмам* **квецені**, затым у **кастрычніку**, калі іх тонкае голле ззяе пурпурам спелых гронак ягад.

Асабліва ўражваюць рабіны глыбокай восенню. Лісце з іх і іншых дрэў апала. **Узлесак** пачарнеў і зусім страціў бы сваю прывабнасць, калі б на галінках рабін, нібы незвычайнія лямпачкі, не свяціліся сонечнай **чырванню** гронкі (*Паводле I. Сіляўкі*).

151. Выпішыце ў пачатковай форме назоўнікі з памяншальнымі і памяншальна-ласкальнымі суфіксамі і графічна пакажыце, як яны ўтвораны.

Узор: *зязюлька* \leftarrow *зязюля*.

1. На дробным лісточку расінку аднойчы сустрэў светлячок (*М. Танк*). 2. У небе хмарачкі дзянныя плылі, як гускі маладыя, чародкай белай над лугамі (*Я. Колас*). 3. А, дзядзька, дзядзечка, саколік! Насып мне ягад у прыполік (*Я. Колас*). 4. Спі, маленькі мой сыночак, вочкам не міргні (*Я. Купала*). 5. Янка звярнуў са сцяжынкі і спыніўся на вузкай і доўгай палянцы (*I. Галубовіч*).

- Чаму ў слове *лісточак* два памяншальна-ласкальныя суфіксы?

152. Прачытайце тэкст, вызначце асноўную думку і дайце загаловак. Што асаблівага ў кожнай пары года адзначыў аўтар? Чым бы вы дапоўнілі яго назіранні?

Кожны чалавек павінен ведаць жыццё, з'явы прыроды ва ўсе поры года такім, якія яны ёсць.

Вясну з яе першай зелянінай, яе ласкавым гаючым сонцам, гоманам птушак пасля прылёту з выраю.

Лета з шырокім разводдзем збажыны, маланкі з громам і перунамі і цяжкую, да поту, працу сельскіх жыхароў.

Восень з яе імглістым дажджом, павуціннем у дні бабінага лета, курлыканнем журавоў над пустыні палямі.

- Як бы вы прадоўжылі тэкст, што б вы сказалі пра зіму?
- Ад 4—5 назоўнікаў (на выбар) утварыце слова з памяншальна-ласкальным значэннем. Назавіце словаўтваральны сродак.

153. Прачытайце верш. Які загаловак вы яму далі б? Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літary. Вызначце спосаб утварэння выдзеленых слоў.

Б..гуць пакатым берагам
Дзве ву..кія с..яжынкі,
І спеліць сонца шчодрае
Багаты ўра..ай —
Рыхтуе поле ж..тняе
Жаданыя зажынкі.

Часова справы адкладзі,
Пакінь — і прыяз..ай.
А там і лета бабіна
Ра..весіць па..уціны...
Там каляровы лістапад...
Там рух в..сновых крыг...

Любай парою прыяз..ай
У родныя м..сціны:
Св..тла, і сіл, і дабрыні
Ваз..мі сабе ад іх.

C. Басуматрава.

§ 25. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі **-ак-, -ык- (-ік-), -ачк-, -ечк-**


154. Утварыце слова з дапамогай суфіксаў **-ак-, -ык- (-ік-)** і запішыце паводле ўзору ў два слупкі.

Узор: *садок* + **ак** → *садочак* [к] // [ч], *мяч* + **ык** → *мячиk*.

Агурок, слон, дубок, дудар, малаток, малюнак, кош, грыбок.

- Праскланяйце па адным слове з кожным суфіксам і скажыце, у якім суфіксе пры скланенні выпадае галосны гук.

155. Разгледзьце схему і сфармулюйце правіла аб правапісе суфіксаў **-ак** і **-ык** (-*ik*).



• Сфармулюйце вывад: што неабходна зрабіць, каб не памыліцца ў напісанні суфіксаў **-ак**, **-ык** (-*ik*)?

156. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і аргументуйце сваё меркаванне. Раствумачце напісанне ў выдзеленых сло-вах суфіксаў **-ак** (-*ok*) і **-ык** (-*ik*).

Пачатак снегня. **Надвячорак**. Падзьмуў калю-
чы **ветрык** і ачысціў неба ад хмар. На небасхіле вы-
глянула скупое чырвонае сонца. **Марозік** падсушыў
зямлю, пабяліў лужыны.

А на світанку зноў наплыла хмара і пасыпаў
сняжок. Наваколле стала белае-белае. Пасвяжэла
паветра. У цішыні адчувалася штосьці загадковае,
чароўнае. **Зазімак** (*Паводле Я. Крамко*).

157. Спішыце, устаўляючы патрэбную літару ў суфіксы слоў, і раствумачце ўмову яе напісання.

1. Ты ж ідзі ў навуку, толькі, брат, вучыся. Дык, глядзі ж, сыноч..к, шчыранька вазьміся!
2. Дзядок узяў сякера і мяшоч..к і на луг пашыба-
ваў. Падаў мякенькі сняжоч..к, холад злёгку пра-
біраў. Зірк — адкуль ён тут узяўся — зайч..к вы-

скачыў з кустоў. 3. Замялі дарогі ветр..кі снягамі.
4. Бабка, як званоч..к, сыпле слоўкі, бы каралі ніжа
на шнуроч..к. 5. Зазірае ў вокны^Ф месяч..к двурогі.
6. Звоніць, скача, як цялятка, гэты жэўж..к-ручаёк
(Я. Колас).

- Якое сэнсавае адценне надаюць словам суфіксы **-ак-**, **-ык-**?

158. Ад наступных слоў утварыце назоўнікі з дапамогай суфіксаў **-ак-**, **-ечк-** і запішыце іх у два слупкі.

Таня, гняздо, гора, гара, здароўе, імя, лямпа,
вярба.

- Ва ўтвораных словах аднаго і другога слупка ахаракта-
рызуйце апошні зычны гук перад суфіксам па цвёрдасці-мяк-
касці.

159. Разгледзьце схему і сфармулюйце правіла аб права-
пісе суфіксаў **-ак-**, **-ечк-**.



160. Прачытайце ўрывак з апавядання Якуба Коласа «Ма-
ленькая хвойка». Скажыце, пра якую пару года піша пісь-
меннік і з якім пачуццём. Па чым вы гэта вызначылі?

Выблася з зямлі тоненъкая чырванаватая тра-
вінка. Танюсенькая ножка, а на ёй угары, на два

пальцы ад зямлі, выплелася з яшчэ болей тоненых зялёных нітачак-травінак прыгожая каробачка; на самым версе гэтай каробачкі сядзела цёмная шапачка. Маладая раслінка стаяла пры лесе ў полі. Яна была такая маленькая, што ніхто нават не пазіраў на яе. Па зямлі, праўда, поўзalі яшчэ меншыя мурашачкі, але яны былі надта заняты сваёю працаю. А ў траве радасна трашчалі на ўсе лады палівыя конікі. З-за ўзгорачка прыбег ціхі ветрык і пацалаў маладую хвойку. А яна ад радасці^м задрыжала ўся...

Спішыце і растлумачце напісанне выдзеленых суфіксаў.

161. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Пазначце суфікс і ў дужках растлумачце ўмову яго напісання.

Узор: *сукеначка*, (гук [н] цвёрды, -ак-).

1. Якая птушка, такое і гняздз..чка (*Прыказка*).
2. Ранняя птуш..чка дзюб..чуку калупае, а позняя вочы прадзірае (*Прымаўка*).
3. Ластав..чка дзень пачынае, а салавейка канчае (*Прымаўка*).
4. Як толькі Сцёпка параўняўся з адной хатай у сяле і зірнуў на яе мёрзлыя шыбы, ён адразу заўважыў прагрэтае акен..чка ў аконцы (*Я. Колас*).
5. Бульб..чка хоць не абіраная, а смачная (*В. Быкаў*).
6. Ліл..чка лял..чуку Ал..чуку ў люльцы люляе (*В. Жуковіч*).

§ 26. Мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -анък-, -енък-

162. Прачытайце. У словах пад лічбай 1 ахарактарызуіце па цвёрдасці-мяккасці гуکі, што перададзены на пісьме выдзеленымі літарамі, і скажыце, пасля якіх гукаў пішацца мяккі знак перад суфіксам **-к-**.

Параўнайце слова пад лічбай 2 і вызначце, чаму ў адным выпадку перад суфіксам **-чык-** пішацца мяккі знак, а ў другім — не пішацца.

Прачытайце слова пад лічбай 3 і сфармулюйце яшчэ адно правіла напісання мяккага знака перад суфіксам **-чык-**.

Выразна вымавіце слова пад лічбай 4. Ці адпавядзе напісанне гэтых слоў іх вымаўленню? Выдзеліце суфіксы і скажыце, чаму ў іх пішацца мяккі знак.

1) Зося — Зоська

Валодзя — Валодзька

Пеця — Пецька

Маня — Манька

2) струмень — струменьчык

дыван — дыванчык

3) вузел — вузельчык

куколь* — кукольчык

4) Мішанька, зязюленька

Мяккі знак перад памяншальна-ласкальнымі суфіксамі пішацца ў наступных выпадках:

1) пасля мяккіх зычных перад суфіксам **-к-:**
Алесъка, болька;

2) пасля мяккіх гукаў **[л']** і **[н']** перад суфіксам **-чык:** *пальчык, агенъчык.*

Суфіксы **-анък-, -енък-** пішуцца з мяккім знакам: *рэчанъка, матуленъка.*

163. Прачытайце і растлумачце напісанне мяккага знака ў назоўніках з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі.

1. Сонейка прамністае!

Узнімайся весела!

Пра мамульку-мамачку

Слухай нашу песеньку!

K. Кірэнка.

2. А ўнукі просяць:
— Раскажы яшчэ,
Якая мама ў цябе была?
— А была яна нам сонейкам^с,
Усіх сагравала нас цёпленька.
А была яна нам крынічанькай,
Нас паіла жывой вадзічанькай.

T. Трафімава.

3. Па кропельцы, па кропельцы —
І рэчка высыхае. *У. Карызна.*
4. У кожнай кроплі дажджавой
Праменъчыкі смяюцца.
A. Салтук.

164. Утварыце пры дапамозе адпаведных сүфіксаў назоўнікі і запішыце. У якіх з іх і чаму пішацца мяккі знак?

-к-: Алена, Віця, бабуля, крыніца, нядзеля, гара, верабей;

-чык-: дубец, касцюм, корань, пакой, струмень, прамень, агарод;

-аньк-, -еньк-: Маша, дзядуля, дарога, нач, зара, матуля.

165. Прачытайце. Вызначце стыль тэксту. Перакладзіце яго на беларускую мову і запішыце.

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладочки и щёчки, спинки и животики. И до того налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки — багряными и золотыми. Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золотой дождь (*Н. Сладков*).

Падкрэсліце ў перакладзе назоўнікі з памяншальна-ласкальным значэннем.

166. Напішыце сачыненне-апавяданне ў мастацкім стылі пра ручайёк. Выкарытайце слова з памяшальна-ласкальны-мі суфіксамі.

Ручайёк, каменьчыкі, з парожка на парожак, цянёк, хмарка, зязулька, птушачкі, гняздзечкі, конікі, матылькі, струменьчыкі, хвалькі, з крынічанькі, да рэчанькі.

167. Спішыце сказы, устаўляючы, дзе патрэбна, адпаведныя літары.

1. Ой, як начан..ка яснютка! У ноч гэту грэх і спаць (*Я. Колас*). 2. Вішан..ка паспее, ябл..чак со-кам наліецца (*I. Галубовіч*). 3. Родная зямел..ка як зморанаму пасцел..ка (*Прыказка*). 4. Дз..ўчын..ка ўторквала ў з..млю следам за бабуляй Марфай адну падрэзаную цыбулін..ку, другую, трэцюю. Як і бабуля, Алес..ка кожны раз паўтарала: «Расці, цыбул..ка, — агародная матул..ка» (*M. Даніленка*). 5. Верабейчык прыпаў да вадз..нога струмен..чыка, зрабіў некалькі гл..ткоў і паля..еў у бок вёскі (*B. Хліманаў*).

§ 27. Складаныя назоўнікі, іх правапіс

168. Прачытайце прыведзеныя прыклады.

1. Праект закона → закон + а + проект → закона-проект;
валакно ільну → ільн + о + валакн(о) → ільнова-лакно.
2. Качаць ваду → вад + а + кач + $\hat{\text{k}}$ (а) → вадакачка;
мераць зямлю → земл + я + мер + \emptyset → землямер.
3. Горад, курорт → горад + курорт → горад-курорт;
Дранько, Майсюк → Дранько + Майсюк → Дранько-Майсюк.

Адкажыце на пытанні

1. Якія складаныя назоўнікі ўтвораны спосабам складання асноў пры дапамозе злучальных галосных?
2. Якія назоўнікі ўтвораны складана-суфіксальным спосабам?
3. Якія назоўнікі ўтвораны спосабам складання слоў?

169. Прачытайте сказы, назавіце складаныя слова і вызначце спосаб іх утварэння.

1. Пятрок хадзіў разам з аднасельцамі на каравіцу (*A. Давыдаў*). 2. Грэчка запахла яркім густацветам (*I. Навуменка*). 3. Перад намі адкрыўся шырокі, вельмі прыгожы краявід (*K. Цвірко*). 4. Ад галалёдзіцы губляючы вецце нават асілкі-дубы (*I. Навуменка*). 5. Як хороша думаецца, лёгка робіцца на сэрцы, калі плывеш у лодцы, сядзіш з доўгім вяслом на карме пласкадонкі* (*Л. Левановіч*). 6. У цемры на станцыі Спас-Дзям'янск эшалон разгрузіўся, і танкісты сабраліся ў лесе^{**} (*I. Мележ*). 7. Да прыстані па рацэ ідзе пасажырскі пароход (*П. Галавач*).

Складаныя назоўнікі пішуцца разам і праз злучок.

Разам пішуцца:

- 1) назоўнікі, утвораныя шляхам спалучэння дзвюх і больш асноў з дапамогай злучальных галосных: *вадазбор, лесастеп, собалегадоўля*;
- 2) назоўнікі, першай часткай якіх з'яўляюцца іншамоўныя асновы *авія-, аўта-, бенза-, касма-, кіна-, тэле-, мота-, фота-, электра-* і інш.: *авіядэсант, аўтакалона, касмаплан, кінатэатр, тэлемарафон, мотаспорт, фотакопія, электравоз*.

Праз злучок пішущца:

- 1) назоўнікі, утвораныя ад двух самастойных слоў без злучальнай галоснай: *прэм'ер-міністр, жар-птушка, папараць-кветка, горад-герой;*
- 2) складаныя прозвішчы і геаграфічныя назвы: *Новік-Пляюн, Буда-Кашалёва, Растоў-на-Доне.*

170. Спішыце. Падкрэсліце складаныя назоўнікі і раслумачце іх напісанне.

1. Ведайце тыя, хто сёння раку асушае: вы і мяне асушаеце, — адлучаеце ад першакрыніц, першаструменьчыка, першакроплі (*С. Панізнік*). 2. Гулам-звонам скажу, сцежку-шлях пакажу на прыволле, на ўродныя гоні*! (*Я. Купала*). 3. Каля Блізницы жыта красуе, буйнатраўем заве сенажаць. Да магілкі букецік нясу я, дзе з вайны хлебаробы ляжаць (*У. Папковіч*). 4. Пералескі, крутаяры — край да слёз любімы (*А. Ставер*). 5. Мараваў і Багданаў-Бельскі садзіліся побач, бралі ў рукі балалайкі і пачыналі любімую песню^м (*В. Карамазаў*).

● 171. Утварыце і запішыце складаныя назоўнікі, першай часткай якіх з'яўляюцца асновы наступных слоў.

1. Бульба, вада (вода), добра (добра), авія-, райдыё.
 2. Збожжа, зерне (зерня), сена, аўта-, жывёла.
- З некалькімі словамі (на выбар) складзіце сказы.

172. Спішыце. Складаныя назоўнікі пішыце разам ці праз злучок.

1. Акалічны народ гуслі знаў гусляра; песня(?) дума за сэрца хапала; вакол гэтай думы дудара(?) званара казак дзіўных хадзіла нямала (*Я. Купала*).
2. Абложных хмар даўгія караваны за даля(?) гляд за-


везлі сінь нябёс (*Г. Бураўкін*). 3. Царскі ўрад глядзеў на Дуніна(?) Марцінкевіча як на ворага самадзяржаўя (*ЛіМ*). 4. За Улан(?) Удэ горы зноў падыходзяць да чыгункі (*Я. Сіпакоў*). 5. Прайшло некалькі тыдняў пасля леда(?)ходу, і зусім другім стаў края(?)від каля Доўгага (*П. Броўка*). 6. Пазнаю па старых бура(?)ломах, што і лес перажыў шмат бяды (*В. Гардзей*).

§ 28. Правапіс *не (ня)*, *ні* з назоўнікамі

173. Прачытайце сказы і растлумачце значэнне выдзеленых слоў.

1. Луг тут скроль скроль стракацеў жоўтым кураслепам, блакітнымі **незабудкамі** (*У. Краўчанка*). 2. Зямлі было мала, і заўсёды ў чым-небудзь была **нястача** (*I. Сіняўскі*). 3. У юных сэрцах **неспакой** — то радасць, то трывога (*A. Ставер*). 4. Яны дажылі да **нядолі** і чорнага гора: па роднаму полю нямецкія ходзяць мінёры (*A. Кулляшоў*). 5. Справу робяць не **голосам**, а разумам (*Прыказка*). 6. Хвароба **не** пернік (*Прымаўка*).

174. Разгледзьце схему. На яе аснове сформулюйце праўіла пра напісанне *не (ня)* з назоўнікамі. У якасці прыкладаў прывядзіце слова ці сказы з практыкавання 173.



**Hi з назоўнікамі заўсёды пішацца асобна:
У няўмечкі не баляць ні руکі, ні плечкі.**

175. Падбярыце да назоўнікаў сінонімы з *не (ня)*. Якія з гэтых сінонімаў без *не (ня)* не ўжываюцца?

Бяды, беднасць, варожасць, вораг, прыгнёт, рассяянасць, ціша, цъмянасць, слата*.

Слова для даведкі: *невыразнасць, немата, непагадзь, непрыяцель, непрыязнасць, няволя, настача, наічасце, няўвага*.

176. Спішыце. Раствумачце напісанне *не (ня)*, *ні* з назоўнікамі.

1. Не ведаю велічы большай, чым маці, што цешыцца ўсмешкай свайго немаўляці (*Н. Гілевіч*).
2. Пеця — хлопчык неблагі. Не скнара*, не забіяка (*В. Хомчанка*). 3. Ні зайдрасці, ні крыўдзе і ні злу мяне не ўзяць у свой палон бурклівы (*В. Ярац*).
4. Мне чалавек там добры трэба, а не гультай які, нязгрэба* (*Я. Колас*). 5. Не баюся бяды, ні слаты, ні галечы, толькі б слоў злых не чуць, нібы сыку змяі (*Н. Тулупава*).

- Падкрэсліце назоўнікі агульнага роду.
- Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў трэцім сказе.

177. Спішыце, раскрываючы дужкі. Назоўнікі з прыстаўкамі *не (ня)* падкрэсліце. Да якіх слоў можна падабраць сінонімы без *не (ня)*?

1. Беларусь! Беларусь! Слухай голас павагі: (*не/ня*) прыяцеля раць ты магла супыняць (*С. Панізінік*). 2. Мой шлях не ўсцелены (*ні*) пухам і (*ні*) шоўкам, але і асот за мною не расце (*Л. Галубовіч*). 3. Я задумаўся сам: што рабіць, каб (*не/ня*) праўдаю

сэрца сваё не разбіць (*K. Кірзенка*). 4. (*Не/ня*) пра-
косы, а палосы выжынае чыста сталъ (*Я. Колас*).
5. Няхай усіх дзяцей міне пасляваенная (*не/ня*)
доля (*A. Салтук*). 6. І ў (*не/ня*) шчасці, і ў ра-
дасці без дружбы чалавеку нельга жыць (*К. Чор-
ны*). 7. Быў я (*не/ня*) зломак, (*не/ня*) пустадомак
(*B. Вітка*).

Тэматычная праверачная работа

1. Выпішыце канкрэтныя назоўнікі.

Варыянт 1. Аловак, заданне, камбайн, касьба, па-
сёлак, сані, смутак, сонца, торф, шоўк.

Варыянт 2. Ангіна, горыч, дзяцел, дрэва, квас,
люд, навальніца, раніца, сцежка, хлеб.

2. Выпішыце рэчыўныя назоўнікі (варыянт 1), абстрактныя
назоўнікі (варыянт 2).

Бег, дабрыня, дзяцел, духі, кніга, ласі, мёд, пшані-
ца, смутак, чарніцы, аспірын, асфальт, завея, няволя,
спрыт, сад, суседзі, туга, хлеб, цеплыня.

3. Вызначце і запішыце ў адзін слупок назоўнікі мужчынскага
роду, у другі — жаночага роду, у трэці — ніякага роду.

Варыянт 1. Баравік, бель, возера, дарога, кропля,
моладзь, мора, палын, поле, рыбалоў.

Варыянт 2. Агонь, гай, дрэва, жыццё, лісце, любоў,
радасць, сабака, фея, ценъ.

4. Вызначце і запішыце ў адзін слупок назоўнікі 1-га скла-
нення, у другі — 2-га скланення, у трэці — 3-га скланення.

Варыянт 1. Агонь, бяроза, весялосць, дом, зямля,
край, кроў, лінія, сінь, шчасце.

Варыянт 2. Асілак, вожык, воля, даль, ноч, павага, ружа, рэчка, сваяк, Сібір.

5. Ад наступных назоўнікаў утварыце і запішыце формы меснага склону адзіночнага ліку.

Варыянт 1. Асіна, бярэзняк, дачка, зубр, кацяня, мяжа, сход, хата, цырк, чытач.

Варыянт 2. Вожык, дзіця, дача, каваль, мост, палата, парк, снег, сцяна, шчака.

6. Ад наступных назоўнікаў утварыце і запішыце формы роднага склону адзіночнага ліку.

Варыянт 1. Азарт, але́нь, бераг, век, верабей, галалёд, гоман, край, Мінск, трамвай.

Варыянт 2. Адчай, блакіт, змрок, камбайн, космас, луг, Магілёў, певень, ранак, руль.

7. Апускаючы дужкі, запішыце слова разам ці праз злучок.

Варыянт 1. Авія(носец), даля(гляд), Буда(Кашалёва), жар(птушка), коне(завод), лётчык(касманаўт), мікра(клімат), нова(будоўля), хлеба(пякарня), кілават(гадзіна).

Варыянт 2. Вада(качка), Дунін(Марцінкевіч), зерня(склад), края(від), мата(цыкл), папараць(кветка), фота(камера), прэм'ер(міністр), хата(чытальня), адна(вясковец).

8. Спішыце, устаўляючы, дзе патрэбна, мяккі знак.

Варыянт 1. Алес..ка, вішан..ка, галін..ка, дзядулен..ка, дыван..чык, камен..чык, карэн..чык, крынічан..ка, начан..ка.

Варыянт 2. Аген..чык, Жэн..ка, зязюлен..ка, карзін..ка, касцюм..чык, Мішан..ка, нян..ка, песен..ка, струмен..чык.

9. Спішыце, устаўляючы патрэбную літару. Абазначце суфіксы.

Варыянт 1. Агуроч..к, бул..чка, дзядз..чка, гор..чка, дубоч..к, дудар..к, лял..чка, Настул..чка, птуш..чка.

Варыянт 2. Ганн..чка, гарош..к, гняздз..чка, дожджыч..к, дубч..к, здароў..чка, каласоч..к, рэч..чка, сшытак..к.

10. Выпішыце сказы, у якіх **не** (**ня**) патрэбна пісаць разам.

Варыянт 1. 1 туман, і (**не/ня**) пагоды восень позняя нясе. 2. У (**не/ня**) праўды ногі кароткія. 3. Шчасце — (**не/ня**) перапёлка: рэшатам не накрыеш. 4. Алёнка Алеся (**не/ня**) равесніца.

Варыянт 2. Вучэнне — свет, а (**не/ня**) вучэнне — цьма. 2. Мікола (**не/ня**) славы прагнуў, а павагі. 3. Над морам шум і (**не/ня**) спакой. 4. Чым быць у (**не/ня**) волі, лепш загінуць у правым бai.

ПРЫМЕТНІК

§ 29. Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма

178. Уважліва разгледзьце малюнак. Прачытайце абодва тэксты і вызначце, якое апісанне птушкі больш дакладнае і выразнае.

1. Арлан — буйная драпежная птушка. У яе вылікая, моцная і вострая, загнутая ўніз дзюба, светла-жоўтыя магутныя лапы з доўгімі бязлітаснымі кіпцюрамі. У арлана светла-жоўтыя з халодным бляскам очы. Галава і шыя святлейшага колеру, хвост белы, злёгку клінападобны, а тулава і крылы цёмна-бурыя (*Паводле В. Вольскага*).



2. Арлан — птушка. У яе загнутая ўніз дзюба, лапы з кіпцюрамі, з бляскам очы. Галава і шыя святлейшага колеру, хвост клінападобны, а тулава і крылы цямнейшыя.

Адкажыце на пытанні

1. Якія слова дапамаглі аўтару адлюстраваць выгляд птушкі: яе памер, колер апярэння, сілу і драпежнасць.
2. На якія пытанні адказваюць гэтыя слова і да якой часціны мовы адносяцца?

Прыметнік — гэта часціна мовы, якая абазна-
чае прымету прадмета і адказвае на пытанні які? якая? якое? якія? чый? чыя? чыё? чые?

Прыметнікі змяняюцца па ліках і склонах, а ў адзіночным ліку і па родах.

Паколькі прыметнікі абазначаюць прымету прадмета, то ў сказе яны паясняюць назоўнікі і дапасуюцца да іх у родзе, ліку і склоне: *белы снег, белая стужка, белае поле, белым снегам, белай стужкі, у белым полі.*

Да назоўнікаў агульнага роду прыметнікі дапасуюцца або ў мужчынскім, або ў жаночым родзе: *Міхась — вядомы запявала. Ірына — вядомая запявала.*

Пачатковая форма прыметніка — форма мужчынскага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону.

У сказе прыметнікі з'яўляюцца азначэннямі або выказнікамі: Ціха ў зімовым лесе. Неба высокae.

179. Прачытайте словазлучэнні. Па якой прымеце яны аб'яднаны ў группы? Якое словазлучэнне лішнє і чаму?

Высокая сасна, нізкі ядловец, новы шынель;
смелы ўчынак, адважны баец, салодкі яблык;
бярозавы гай, далёкі край, сасновы лес;
неспакойнае возера, шырокая рака, вузкая да-
рожка;

спелыя арэхі, кіслы квас, горкі палын.

- Вызначце сярод прыметнікаў сіонімы і антонімы.
- З трymа лішнімі словазлучэннямі складзіце і запішыце разныя па мэце выказвання сказы.

180. Прачытайце. Дакажыце, што гэта тэкст мастацкага стылю. Каму ён адрасаваны і з якой мэтай? Спішыце, падкрэсліце прыметнікі. Скажыце, што яны абазначаюць і якую ролю выконваюць у тэксце.

Прытупала зіма з вятрамі сцюдзёнымі, з мара-замі траскучымі.

Ціха ў лесе. Дрэва, пад якім я стаю, сыпле на мяне кветачкі бялюткія.

Укрыла маю палянку зіма снегам беленъкім.
Маладая стройная бярозка дрэмле пад серабрыстым інеем. А побач — елачка, прыгажунька лясная.
Аздобіла яе зіма: апранула футра бялюткае, на-
кінула хустку пуховую, упрыгожыла зоркамі іск-
рыстымі.

Жыве на палянцы зімовая казка. І я крычу, каб людзі пачулі: «Не чапайце вы бярозку, пакіньце на палянцы прыгажуньку-елачку!» (*T. Курыла*).

181. Прачытайце і адгадайце загадкі.

1. Летам — шэры,

Зімой — белы

Палахлівы і

Нясмелы.

2. Нос вусаты,

Лоб паласаты,

Хвосцік пушысты,

Сам кіпцюсты.

- Без якіх слоў вы не змаглі б адгадаць загадкі?
- Якую ролю выконваюць прыметнікі ў загадках?
- Пасправуйце скласці загадку пра які-небудзь прадмет, жывую істоту.

Прыметнікі ў мове выконваюць важную ролю: дакладна, ярка і вобразна апісваюць прадмет (апі-
сальная функцыя), выдзяляюць прадмет з шэрага іншых (выдзяляльная функцыя), даюць ацэн-
ку прадмету (ацэначная функцыя).

182. Прачытайце. Назавіце прыметнікі і скажыце, якую ролю яны выконваюць у адным і другім выпадку (дапамагаюць выдзеліць прадмет з шэрагу іншых, даюць ацэнку прадмету).

1. — Які хлеб вы часцей купляеце?
— Звычайна мы купляем чорны хлеб.
2. — Міленькая, любенькая, добранькая, —
скачу я вакол бабкі, абдымаю яе (*К. Каліна*).

183. Прачытайце. Вызначце стыль і тып тэксту. Спішыце і падкрэсліце прыметнікі. Якую ролю выконваюць яны ў гэтым тэксле?

Як утвараецца даждж

У прыгожых кучаравых і слайлстых воблаках вадзяная пара ператвараецца ў вадзяныя кропелькі. Кропелькі такія маленькія і лёгкія, што, як пушынкі, вісяць у паветры і вельмі павольна апускаюцца на зямлю.

Нагрэеца зямля ў гарачы летні дзень, нагрэеца вада — і лёгкае гарачае паветра паднімецца ўгору і пагоніць воблака на такую вышыню, дзе вельмі холадна. Там кропелькі замерзнуць і ператвораецца ў крышталікі лёду. А струмені паветра зноў і зноў паднімаюць вадзянную пару. У халоднай высі яна ператвараецца ў кроплі вады, яны асядаюць на ледзяных крышталіках і замярзаюць. Ільдзінкі зробяцца цяжкімі і паляцца імкліва ўніз. У струменях нізкага щёплага паветра яны растануць, сальюцца з іншымі кроплямі і ўпадуць на зямлю. Гэта і ёсь даждж (*Паводле В. Архангельскага*).

184. Прачытайце. Скажыце, чаму выдзеленыя прыметнікі ўжыты ў форме мужчынскага роду адзіночнага ліку.

— Якім павінен быць сапраўдны сябар? — пытаемца настаўнік.

- Разумным і добрым!
- Умелым! Шчырым! Смелым!
- Ласкавым і клапатлівым!

Дзеці адказваюць хорам, спяшаюцца пералічыць самыя лепшыя рысы чалавека.

185. Спішыце і пастаўце, дзе патрэбна, знакі прыпынку. Падкрэсліце прыметнікі і скажыце, якія назоўнікі яны паясняюць і ў чым да іх дапасуцца.

1. Паляцела дзяўчына самалётам гонкім над шчаслівай краінай, над роднай старонкай (*Я. Купала*). 2. Любоўю да роднай зямлі і да роднага народа нараджаюцца мае кнігі (*I. Мележ*). 3. Як мары, белыя бярозы пад сінявой начной стаяць (*M. Багдановіч*). 4. Сыпле іней на бярозы, туліць дрэвы лёгкім пухам (*Я. Колас*).

186. Прачытайце тэкст і дайце яму загаловак. Спішыце, раскрываючы дужкі і дапасоўваючы прыметнікі да паяснёных назоўнікаў.

Хлеб на далонях тваіх... (*Свежы*) боханам на вышытым ручніку сустракаем мы ў доме гасцей. З песняй падносім (*пышны*) каравай маладым на вяセルлях: каб не цураліся (*бацькоўскі*) зямлі дзеці, свята цанілі і паважалі (*высакародны хлебаробскі*) працу. З (*духмяны*) калачом ступаем на парог, калі спраўляем наваселлі. І (*залацісты жытнёвы*) сноп ставім на куце, калі святкуем дажынкі. Гэта наша традыцыя. (*Спрадвечны*) наш звычай. Мы ведаем, калі ёсьць хлеб на стале, то свята на душы заўсёды. Свята ўсяго народа. Хлеб быў і ёсьць як святыня. Як сімвал вечнасці (*земны*) подзвігу сейбітаў і аратых (*M. Чарняўскі*).

§ 30. Паглыбленне паняцця пра апісанне: спосабы апісанняў

187. Прачытайце тэксты.

1. З кухні ў чыстую палавіну хаты — філёнчатыя фанерныя дзвёры. За імі з аднаго боку шафа, з другога — грубка*. Паўз сцяну нікеляваны ложак. У прасценку між акон ад вуліцы — старамодная канапа. У куце круглы стол, на ім тэлевіzar. Каля сцяны ад двара швейная машына, на ёй — настольная лямпа-грыбок.

2. Пакой у Люсі невялікі, але светлы і ўтульны. Перад акном стол на фігурных ножках пад бела-снежным абрусам. Паўз сцяну прыгожая, як у князёўны, канапа. На сцяне гадзіннік у форме сэрца. Калі раніцай сюды загляне сонца, то ўсё зазяе фарбамі вясёлкі. Сапраўдная ўрачыста ўбраная святліца з фікусамі і ярка-чырвонымі аганькамі.

Адкажыце на пытанні

1. Якая тэма гэтых тэкстаў і які тып маўлення?
2. У якім тэксце пакой апісаны ў афіцыйным стылі, а ў якім — у мастацкім?
3. Якая мэта гэтых апісанняў і якая ў іх роля прыметнікаў?

188. Прачытайце. Дакажыце, што гэта тэкст мастацкага стылю. Вызначце тую частку, якая з'яўляецца апісаннем, і спішыце яе. Назавіце структурныя часткі апісання. Якую ролю ў ім выконваюць прыметнікі?

Гэта было ў осень. Мы з мамай збіралі журавіны. З-за кучмальных елачак выйшла казуля і спынілася каля крушынавага куста.

Якая яна зgrabная! На быстрых нагах зялёныя капыткі-туфелькі. Галоўка маленъкая, точаная. Шыя доўгая і гнуткая. Вочы вялікія, цёмныя, круг-

лыя, бліскучыя. Здаецца, у іх глыбіні можа ўтапіцца ўвесь свет.

Вось такой стаіць у маёй памяці самая прыгожая жывёліна беларускіх лясоў — казуля (*Паводле У. Рубанава*).

189. Прачытайце і дакажыце, што гэта тэкст тыпу апісання. Як ён пабудаваны? Якія слова дапамаглі аўтару стварыць вобраз скрыпачкі і выразіць да яе свае адносіны?

Іграў аркестр. Але як ён іграў! Гэта трэба было чуць і бачыць.

Саліравала скрыпачка, апранутая ў чорную драгую сукенку, чорненъкая, невысокая, зграбная, з вялікімі цёмнымі вачымі на белым твары і чорнымі пышнымі валасамі над ілбом, на якім не было ні адной маршчынкі. У правай руцэ лётаў тонкі рухавы смычок, дакранаўся да струн, а пальцы левай рукі, тонкія, далікатныя, песцілі грыф, перабягалі па струнах, і яны давалі жыццё тысячам чароўных гукаў.

Пасля той музыкі я доўга быў сам не свой, жыў як у сне. Я бачыў, што на свеце ёсць нешта такое, без чаго жыццё будзе няпоўным і нецікавым (*Паводле У. Дамашэвіча*).

190. Прачытайце тэкст. Вызначце яго жанр (даведка, аб'язва, паведамленне). Якая частка тэксту з'яўляецца апісаннем? Якую ролю ў ім выконваюць прыметнікі?

Прайшоў ужо тыдзень, як згубіўся сабачка — мая адзіная ўцеха на старасці гадоў. Дапамажыце знайсці майго сябра.

Сабачка паляўнічай пароды. Вялікі. Белы. З цёмна-карычневымі плямамі на баках. Морда карычневая. Вушы вялікія. Шэрсць кароткая, гладкая.

- Якім вы ўяўляеце чалавека, што шукае сабачку?

191. Разгледзьце малюнак і паводле яго напішыце апавяданне «Ціхае паляванне» ў мастацкім стылі з элементамі апісання. Выкарыстайце прыметнікі.



Словы для даведкі:

дзень: ясны, сонечны, пахмурны;

неба: высокае, яснае, сіняе;

паветра: празрыстае, свежае;

дрэвы і кусты: у залатым, барвовым, пурпуровым убранні;

грыбы: каштанавыя баравікі, чырвоныя сырапажкі, падасінавікі.

192. Прачытайце. Ці можна лічыць гэты тэкст апісаннем? Спішице і падкрэсліце прыметнікі.

З-за лесу выкочваўся на неба ярка-чырвоны агромністы месяц. Барвовае зарыва прасвечвалася праз вострыя вяршаліны елак. Здавалася, што ўсчы-

наецца вялізны пажар. Ад яго святлела ў полі, па-
яўляліся шэра-фіялетавыя цені на снезе. Мігатліва
пералівалася святло зорак. Над самым краем неба
ўспыхвалі бледныя, невыразныя сполахі святла,
нібы гэта было паўночнае ззянне (*Паводле А. Асі-
пенкі*).

§ 31. Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні

193. Прачытайце ўрывак з верша С. Басуматравай «Мая зямля» і скажыце, чаму ён так названы. Як вы думаеце, чаму ў гэтым вершы большасць слоў — назоўнікі і прыметнікі?

Зямлю беларускую
Са сцежкаю вузкаю,
З чырвонай рабінаю
Заву я любімаю.


З матулінай ласкаю,
З бабулінай казкаю
На свеце такая адна.

Зямля мая спеўная
Будзілася пеўнямі,
Звінела крыніцамі
Пад вербамі ніцымі.

І моваю матчынай,
Як шчодраю спадчынай,
З маленства сагрэла мой лёс.

Зямля мая ветлая*
Азёрамі светлая,
Барамі гасцінная,
У сэрцы адзіная.

194. Разгледзьце схему.



Адкажыце на пытанні

1. На колькі разрадаў падзяляюцца прыметнікі паводле значэння?
2. Якія прыметы абазначаюць прыметнікі пад лічбамі 1, 2, 3 і на якія пытанні адказваюць? Прывядзіце свае прыклады.
3. Якія прыметнікі могуць спалучацца са словамі *вельмі, надта?*
4. У які разрад і радок гэтай схемы вы ўпісалі б прыметнікі з практикавання 193?

195. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары і знаکі прыпынку. Падкрэсліце прыметнікі і скажыце, якія з іх якасныя, а якія адносныя. На якія пытанні адказваюць адны і другія і якія з іх спалучаюцца са словамі *вельмі, надта?*

Над..шла сцюдзённая пара. Суровы снежань-зімнік намёў у лесе в..лізныя гурбы пачапіў на др..вы і хмызнякі сн..гавыя шапкі пухкімі белымі дыванамі заслаў л..сныя паляны лугі і палі.

Падзьмуў снежань свежымі м..рознымі в..трамі. Схаваў хуткія рэкі пад то..сты блакітны лёд. Стынуць, зацягваюцца лёдам нават л..сныя крыніцы.

Ціха і спакойна ў зімовым лесе. Змоўклі птушкі і схаваліся зв..ры. Здаецца, што жыццё ў ім спынілася да будучай в..сны. Ця..кая пара над..шла для жыхароў лесу (*A. Курскоў*).

- Назавіце слова, ужытыя ў пераносным значэнні.
- Да якога стылю і тыпу маўлення адносіцца гэты тэкст і якую ролю адыгрываюць у ім якасныя прыметнікі?

196. Прачытайце тэкст. Выпішыце якасныя прыметнікі разам з паяснёнымі назоўнікамі. Пазначце ў дужках род, лік і склон прыметнікаў.

Жалейка — вядомы з XV стагоддзя беларускі народны духавы інструмент сям'і язычковых. У залежнасці ад мясцовай традыцыі жалейкі розняцца

па сваіх памерах і форме. Вырабляюцца з розных матэрыялаў: чароту, жытнай саломы, дрэва, рога, гусінага пяра. Бываюць з ігравымі адтулінамі і без іх. Адпаведна гэтаму жалейкі адрозніваюцца адна ад другой аб'ёмам і харектарам гучання. Тэмбр* жалейкі — моцны, рэзкі, крыху гнусавы (*Н. Яканюк*).

**пішчык
дудка**

- Да якога стылю і тыпу адносіцца гэты тэкст і якую ролю выконваюць у ім адносныя прыметнікі?
- Ці ёсць у гэтым тэксле слова з пераносным значэннем?
- Як бы вы растлумачылі іншыя народныя назвы гэтага інструмента?

197. Прачытайце апавяданне, у якім няма адной структурнай часткі. Назавіце прыметнікі і скажыце, да якога разраду яны адносяцца.

У першы ж дзень зімовых канікулаў я паехаў у вёску да бабулі і дзядулі. Апошнія снежаньскія дні. Сяджу ля акна і любуюся чарадзейным харастром зімовага саду. У лебядзіных накідках стаяць урачыстыя яблыні і вішні, нібы сабраліся на навагодні карагод. Дыхне ветрык, і з іх плячэй сыплюцца долу калочыя сярэбраныя пушынкі.

Раптам чую ціхі голас:

— А ці быў ты ў лесе, на маёй радзіме?

Я здагадаўся, што гэта гаворыць Ёлка, і адказаў:

— Не, не давялося. Раскажы мне пра яе.

.....
Я слухаў расказ Ёлкі і ўсё больш і больш разумеў, што лес — гэта не проста дрэвы, а сапраўднае царства, жыццё якога багатае і разнастайнае ў любую пару года.

1. Якой часткі не хапае ў апавяданні?
2. Пра што, на вашу думку, расказала Ёлка? Запішыце яе расказ, падкрэсліце прыметнікі і пазначце іх разрад (*як., адн., пр.*).

§ 32. Ступені парапінання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне

198. Прачытайце сказы.

1. Ходзіць гоман між збажынкі
Мілы і шчаслівы (*Я. Колас*).
2. Свая хатка мілейшая за чужую вёску (*Прымаўка*).
3. Наймілейшы ў цэлым свеце
Край бацькоў — адзін на ўсіх (*Хв. Чэрня*).

Адкажыце на пытанні

1. Ці адноўкавую ступень якасці выражаюць выдзеленыя прыметнікі?
2. У якім сказе па адной і той жа прымече адзін прадмет парапіноўваецца з другім, а ў якім — адзін прадмет парапіноўваецца з многімі такімі ж прадметамі?
3. Пабудуйце словаўтваральны ланцужок выдзеленых прыметнікаў. Якая значымая частка выражает розніцу ў значэнні 1-га і 2-га, 2-га і 3-га слоў?

Большасць якасных прыметнікаў абазначае прыметы, якія могуць праяўляцца ў большай ці ў меншай ступені. Такія прыметнікі маюць дзве формы ступеней парапінання: вышэйшую і найвышэйшую.

Прыметнікі ў форме вышэйшай ступені парапінання паказваюць, што якасць дадзенаму прадмету ўласціва ў большай ці ў меншай ступені ў парапінанні з іншым прадметам: *Мікола старэйшы за Алеся на тры гады*.

Прыметнікі ў форме найвышэйшай ступені парапінання паказваюць, што якасць дадзенаму прадмету ўласціва ў найбольшай або ў найменшай ступені ў парапінанні з іншымі прадметамі: *А найлепшая тая дарога, што вядзе на бацькоўскі парог* (А. Бялевіч).

199. Разгледзьце табліцу і зрабіце вывад, як утвараюцца простая і складаная формы вышэйшай і найвышэйшай ступеней парапінання якасных прыметнікаў.

Формы	Ступені парапінання	
	вышэйшая	найвышэйшая
Простая	<p>моцны + $\widehat{\text{ейш}}$ → мацнейшы дужы + $\widehat{\text{эйш}}$ → дужэйшы але: вялікі → большы добры → лепшы дрэнны → горшы</p>	<p>най + мацнейшы → наймацнейшы най + дужэйшы → найдужэйшы най + большы → найбольшы най + лепшы → найлепшы най + горшы → найгоршы</p>
Складаная	<p>больш + моцны → больш моцны, болей + моцны → болей моцны; менш + дужы → менш дужы, меней + дужы → меней дужы</p>	<p>самы + моцны → самы моцны найбольш + моцны → найбольш моцны найменш + моцны → найменш моцны</p>

Назоўнікі пры формах вышэйшай ступені парапінання ўжываюцца ў вінавальным склоне з прынаўнікам *за*: *глушэц большы за цецерука*.

200. Прачытайце.

Я твае абышоў дарагія прасторы,
І лугі, і палі, дзе, як маці, спрадвек
Ты з людзьмі, Беларусь, так ласкава гаворыш
Звонкім звонам бароў, пералівамі рэк.
Тут і сонца, здаецца, святлейшае свеціць.
І дабрэйшыя ўсмешкі — у добрых людзей.
Ёсьць нямала зямель багацейшых на свеце,
Толькі ты мне радней, даражэй і мілей.

A. Бачыла.

- Назавіце якасныя прыметнікі і вызначце іх ступені па-
раўнання. Патлумачце іх ужыванне.

Для цікаўных —

Чаму не маюць ступеней парыўнання адносныя і прына-
лежныя прыметнікі?

201. Прачытайце. Вызначце форму ступені парыўнання
якасных прыметнікаў і спосаб яе ўтварэння.

Ці ёсьць дзе на свеце
святлейшае неба,
гусцейшае жыта?
Ці ёсьць дзе яснейшы
за наш далягляд?

Ці ёсьць дзе на свеце
ярчэйшыя кветкі?
Ці ёсьць дзе на свеце
куток прыгажэйшы,
чым наша зямля?

Xe. Жычка.

- Утварыце і запішыце складаную форму вышэйшай сту-
пені парыўнання гэтых прыметнікаў.

202. Спішыце. Вызначце формы ступеней парапнання якасных прыметнікаў і скажыце, як яны ўтвораны.

Калі пугач — самая буйная сава, то самая маленькая — вераб’іны сычык. Ён крыху меншы за звычайнага шпака. Сплюшка буйнейшая за сычыка (*A. Курской*).



203. Спішыце, утвараючы простую форму вышэйшай ступені парапнання прыметнікаў, што ў дужках. У чым асаблівасць яе ўтварэння?

Усё (*добра*) у чалавеку — ад сям’і. Ад пяшчотнай цеплыні мацярынскіх рук, ласкавага голасу. Ад яе ўрокаў дабрыні і спагады да таго, хто (*малы, слабы*). Ад суровай стрыманасці бацькі, мужнасці і рашучасці ў крытычны момант да гатоўнасці ўзяць на сябе (*вялікі*) цяжар і абараніць сям’ю ад нягода (*«Беларусь»*).

спагада

204. Прачытайце прымяўкі. Раствумачце іх сэнс. Перакладзіце на беларускую мову і запішыце.

1. Утро вечера мудренее.
2. Правда светлее солнца.
3. Старый друг лучше новых двух.
4. Уговор дороже денег.
5. Мал золотник, да дорог.
6. Не красна изба углами, а красна пирогами.
7. Маленькое дело лучше большого безделья.

205. Спішыце, утвараючы ад прыметнікаў, што ў дужках, тыя формы ступеней параўнання, якія адпавядаюць сэнсу сказаў.

1. На свеце няма (*дарагі*) дарогі, як гэта — дарога да роднага дому. 2. Я не склаў сваю (*добра*) песню, (*добра*) дзень свой яшчэ не пражыў. 3. Маладосць — краса людзей, жыцця (*добра*) час. 4. Таму і смутак нам патрэбен, каб радасць (*вялікі*) была. 5. Зямля наша — (*святы*) запаведнік, і трэба, як маці, яе берагчы. 6. Аліна хоць і (*малады*), але ведала ўсе Лізавеціны песні і цёпла, мякка падпявала.

§ 33. Поўная і кароткая формы якасных прыметнікаў

206. Прачытайце. Вызначце, якімі членамі сказа з'яўляюцца выдзеленыя прыметнікі. Параўнайце канчаткі і скажыце, якія формы прыметнікаў поўныя, а якія кароткія.

1. Сэрца кранаюць, як у дзяцінстве, **мілыя** вобразы роднага краю (*М. Калачынскі*). 2. Мне любы стэп шырокі (*Я. Колас*). 3. Першыя громы! Сэрцу вы **мілы**, люб мне ваш смех паміж гор (*Я. Колас*).

Некаторыя якасныя прыметнікі маюць поўную і кароткую формы: *бацька рады* — *бацька рад*, *маці радая* — *маці рада*, *дзіця радае* — *дзіця рада*, *бацькі радыя* — *бацькі рады*.

Кароткія формы прыметнікаў у адзіночным ліку маюць у мужчынскім родзе нулявы канчатак, у жаночым і ніякім — канчатак *-a*, у множным ліку — канчатак *-ы*.

Кароткія формы прыметнікаў не скланяюцца. Яны змяняюцца па ліках, а ў адзіночным ліку — і па родах.

У сказе кароткія формы прыметнікаў з'яўляюцца выказнікамі: *Мне ўсё дорага тут, люба, міла, прыгожа* (П. Броўка).

207. Спішыце. Поўныя формы прыметнікаў зверху пазначце літарай *n*, а кароткія — літарай *k*. Падкрэсліце прыметнікі як члены сказа.

1. Беларусь! Як ты дорага мне, як нішто і ніколі ў жыцці (П. Броўка). 2. Таму так, мая Радзіма, люба ты мне і міла, што пад тваім паглядам расла маладая сіла (К. Кірзенка). 3. Даждж з ветрам шугануў праз шчыліну, стаў больш чуцен шквальны шум (А. Кулакоўскі). 4. Відзён той дуб са ўсіх сторон з галінамі густымі (П. Броўка). 5. Што смущен, родны бор? (Р. Баравікова).

• Растворыце пастаноўку знакаў прыпынку ў сказах са звароткамі.

208. Прачытайце. Назавіце ў кожным сказе кароткую форму прыметніка і скажыце, ці можна замест яе выкарыстаць сінанімічную поўную форму.

1. Бывайце здаровы, жывіце багата, ужо ж мы паедзем да сваёй хаты (А. Русак). 2. Напіши ты, будзь ласкаў, ліст мне дадому, я табе аддзякую (К. Чорны). 3. Дзень добры, маё дзіцятка... Дзякую Богу, здарова... За мяне не хвалюйся (Я. Янішчыц). 4. Будзьце здаровы, маладыя! Дай Бог вам з сабою шчасліва пражыць (Дунін-Марцінкевіч).

Кароткія формы прыметнікаў у беларускай мове ўжываюцца вельмі рэдка і пераважна ў мове паэзіі.

209. Прачытайце і вызначце, да якога стылю і тыпу маўлення адносіцца гэты тэкст. Назавіце слова, ужытыя ў пераносным значэнні.

Гроза прошла. Как весело сверкает всё кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух особенно прозрачен, словно стеклянный. Вдали ложится мягкий пар, тёплый на вид. Вместе с росой падает алый блеск на поляны, ещё недавно облитые потоком жидкого золота. От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени. Солнце село. Звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката (*По И. С. Тургеневу*).

• Пісьмова перакладзіце тэкст на беларускую мову. Пазначце род, лік і склон прыметнікаў. Якія формы прыметнікаў выкарысталі вы пры перакладзе кароткіх формаў прыметнікаў?

210. Спішыце. Пасля кароткіх формаў прыметнікаў у дужках пазначце іх граматычныя формы. Дзейнік і выказнік падкрэсліце.

1. Радзіма, адчуў я ў разлуцы з табою, як люб мне і дораг кут мілы бацькоў (*П. Прыходзька*).
2. Мне ўсё дорага тут — і ў прысадах дорога, і задумлівы^с гай над высокай гарой (*П. Броўка*). 3. Ды прыслушайся: каля ігліц і зімой чуцен голас сініц (*У. Карызна*). 4. Песні жаўранкаў ліоцца — весел іх палёт (*Я. Журба*). 5. Нам люба ўсё зямное, люба праца, у росах травы, жытнія палі (*А. Пысін*). 6. Мяцель не вее, сціхнуў вецер і волен лёгкіх санак бег (*М. Багдановіч*).

§ 34. Склененне якасных і адносных прыметнікаў

211. Прачытайце. Назавіце канчаткі прыметніка *зvonki*. Чаму адно і тое ж слова мае розныя канчаткі?

У Беларусі — ясныя вочы,
Многа любові ў грудзях.
Звонкае поле,
Звонкія сосны,
Звонкі і сонечны шлях.

У Беларусі кожны куточак,
Дзе ты ні пойдзеш, пяе...
Звонкае слова,
Звонкая песня,
Звонкае сэрца ле.

П. Броўка.

212. Разгледзьце табліцу. Звярніце ўвагу на асновы прыметнікаў і націск у словах.

Склон	Прыметнікі мужчынскага роду з асновай на		
	цвёрды і зацвярдзелы зычны	<i>г, к, х</i>	мяккі зычны
Н.	<i>малады</i> , <i>шэрты</i>	<i>дарагі</i> , <i>слуцкі</i>	<i>сіні</i> , <i>летні</i>
Р.	<i>-бга, -ага</i>	<i>-бга, -ага</i>	<i>-яга</i>
Д.	<i>-ому, -аму</i>	<i>-ому, -аму</i>	<i>-яму</i>
В.		як Н. або Р.	
Т.	<i>-ыл</i>	<i>-іл</i>	<i>-іл</i>
М.	<i>-ыл</i>	<i>-іл</i>	<i>-іл</i>

Склон	Прыметнікі ніякага роду з асновай на		
	цвёрды і зацвярдзелы зычны	г, к, х	мяккі зычны
Н.	маладбे, шэрбае	дараగбё, слуцкбае	сіньяе, летньяе
Р.	-óга, -ага	-óга, -ага	-яга
Д.	-óму, -аму	-ому, -аму	-яму
В.	як Н.	як Н.	як Н.
Т.	-ым	-ім	-ім
М.	-ым	-ім	-ім

Адкажыце на пытанні

1. Ад чаго залежаць склонавыя канчаткі якасных і адносных прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду ў адзіочным ліку?
2. У якіх склонах канчаткі прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду супадаюць, а ў якім адрозніваюцца?
3. Чаму формы прыметнікаў мужчынскага роду ў вінавальным склоне супадаюць з формамі назоўнага або роднага склону?

213. Праскланяйце пісьмова (па варыянтах) прыметнікі разам з назоўнікамі. Пры скланенні стаўце пытанні да прыметнікаў. Абазначце канчаткі ў пытаннях і прыметніках. Скажыце, як пытанні дапамагаюць у вызначэнні і напісанні канчаткаў прыметнікаў.

Лугавое леташняе сухое сена. Модны вячэрні не-дарагі касцюм. Ясны летні ціхі дзень. Яснае летняе ціхае ранне.

- Зверце канчаткі па табліцы і вызначце, чым тлумачыцца наяўнасць розных канчаткаў прыметнікаў у адным і тым жа склоне. Ад чаго залежыць напісанне галосных у канчатках прыметнікаў?

214. Спішыце, раскрываючы дужкі. Пастаўце прыметнікі ў патрэбнай склонавай форме.

1. На полі ўжо сінявата-зялёнымі хвалямі хадзіла (*высокі густы*) жыта (*В. Адамчык*). 2. У (*высокі сіні*) небе не чуваць ужо над полем (*звонкі*) спеву жаваранка (*В. Вітка*). 3. Ніжэй апусцілася (*асен-ні*) сонца за лес (*І. Шамякін*). 4. (*Гарачы летні*) днём Алёшка, Янка і Жэня рашылі схадзіць на раку пакупацца (*П. Рунец*). 5. Паглядзеў на неба: было яно (*сухі, белы*), абяцала (*гарачы, спякотны*) дзень (*А. Кудравец*). 6. У пояс жыту пакланяюся і (*любы дзедаўскі*) зямлі (*С. Грахоўскі*).

215. Разгледзьце табліцу і скажыце, ад чаго залежаць канчаткі прыметнікаў жаночага роду ў адзіночным ліку.

Склон	Прыметнікі жаночага роду з асновай на	
	цвёрды, зацвярдзелы зычны і на <i>г, к, х</i>	мяккі зычны
Н.	лясн <i>ая</i> , дўж <i>ая</i> , звонк <i>ая</i>	<i>сіная</i>
Р.	-óй(-óе), -ай(-ае)	-яй(-яе)
Д.	-óй, -ай	-яй
В.	-ую	-юю
Т.	-óй(-óю), -ай(-аю)	-яй(-яю)
М.	-óй, -ай	-яй

У родным склоне прыметнікі жаночага роду з канчаткамі *-бе, -ае, -яе* (*сярод густ-бе высок-ае ранн-яе збажыны*), а ў творным склоне — з канчаткамі *-ю, -аю, -яю* (*густ-ю высок-аю ранн-яю збажыною*) часцей сустракаюцца ў мастацкім і гутарковым стылях.

216. Падбярыце да прыметнікаў назоўнікі і запішыце слова залучэнні ў родным і давальным склонах адзіночнага ліку. Раствумачце правапіс канчаткаў.

Глыбокае, густы, зорнае, мяккі, позняе, прыгожая, ранняя, сур'ёзная, ціхі, цудоўная.

Каб правільна вызначыць і напісаць канчатак прыметніка, трэба знайсці ў сказе назоўнік, ад якога залежыць прыметнік, і ад гэтага назоўніка задаць да прыметніка пытанне. Канчатак пытання «падкажа», з якім канчаткам трэба пісаць прыметнік.

Напрыклад: Чароўн.. цішыня панавала ў лесе. Прыметнік чароўны залежыць ад назоўніка цішыня. Задаём пытанне: цішыня якая? Канчатак пытання **-ая**; значыць, прыметнік трэба пісаць з канчаткам **-ая**: чароўн**ая** цішыня.

Пры выбары канчатка неабходна ўлічваць характеристар асновы і месца націску.

Спел.. яблык. Яблык (які?) спелы.

Сін.. азёры. Азёры (якія?) сінія.

Блакітн.. неба. Неба (якое?) блакітн**ae**.

217. Спішыце, дапісваючы канчаткі прыметнікаў. Пазначце зверху іх род, лік і склон.

Пад гарою расла вярба. Пад вярбою было люстрон.. акно ў зялён.. траве. Тут пачынаўся і бег да рэчкі мал.. ручаёк^м. З узгорка да ракі вытапталі шырок.. сцежку^Ф. Усе прыходзілі сюды піць ваду, і цэл.. лета сін.. неба ўглядалася ў гэта акно. Увосень берагі яго чарнелі ад дажджу, і на вадзе плавала лісце бярозы. Зімою акно не замярзала. Рэдк.. пара,

як з міскі, клубілася над ім у глыбок.. снезе. А дзед казаў, што гэта зямля дыхае тут... (А. Грамовіч).

• Вызначце стыль тэксту. Падкрэсліце слова з пераносным значэннем.

218. Прачытайце. Дакажыце, што гэта мастацкі тэкст тыпу апавядання. Якая яго асноўная думка?

Пачынала шарэць. Над лесам нізка грувасціліся снегавыя воблакі. Дарога, скаваная марозам, вывела на ўзлесак.

Іду паціху і два сляды бачу: ласіны і заячы. Сляды кіруюць у адным напрамку: на сярэдзіну ўзлеску. Прайшоў яшчэ крыху і ладны стажок сена ўбачыў. А каля стажка таго лось з зайцам сілкуюцца. Стажок сена для іх нібы сталоўка бясплатная.

Заяц, як толькі згледзеў мяне, адразу ў кусты сігануў. А лось ляніва павярнуў галаву і зноў за яду ўзяўся.

Вяртаўся з лесу і ўсё думаў пра чалавека — добрага, з чулым сэрцам, які на ўзлеску для звяроў стажок сена пакінуў (Я. Галубовіч).



• Складзіце план і напішыце пераказ. Уключыце ў яго апісанне лася.

§ 35. Склененне прыметнікаў у множным ліку

219. Разгледзьце табліцу.

Склон	Прыметнікі з асновай на		
	цвёрды і зацвярдзелы зычны	г, к, х	мяккі зычны
Н.	добрый (сябры)	глыбокий (рэкі)	сіній (азёры)
Р.	-ых	-их	-их
Д.	-ым	-ім	-ім
В.	як Н. або Р.		
Т.	-ымі	-імі	-імі
М.	-ых	-их	-их

Адкажыце на пытанні

- Прыметнікі з якімі асновамі маюць у множным ліку аднолькавыя канчаткі?
- Ці залежаць склонавыя канчаткі прыметнікаў у множным ліку ад роду?

220. Падбярыце да аднаго з прыметнікаў адзін адушаўлённы і адзін неадушаўлённы назоўнік. Утварыце словазлучэнні, запішыце іх у назоўным, родным і вінавальным склонах множнага ліку.

маладыя	алені, людзі
прыгожыя	бярозы, кветкі
добрая	птушкі, дамы

У якім выпадку канчаткі прыметнікаў у вінавальным склоне супадаюць з канчаткамі назоўнага, а ў якім — роднага склону?

Формы вінавальнага склону множнага ліку супадаюць з формамі роднага склону, калі прыметнік дапасуецца да адушаўлённых назоўнікаў.

221. Прачытайце тэкст. Выпішыце тыя сказы, у якіх прыметнікі ўжыты ў форме множнага ліку. Пры спісванні графічна выдзеліце іх канчаткі. Раствумачце напісанне канчаткаў прыметнікаў множнага ліку.

Узор: *у сініх азёрах; у азёрах (як іх?) сініх* (прыметнік *ужыты ў форме М. скл., аснова заканчваецца на мяккі зычны, таму пішацца канчатак -ix*).

Янка Купала!.. Калі гучыць гэта імя, перад вачыма ўстаюць зялёныя жытнёвыя палеткі, шырокія квяцістыя лугі пад лёгкімі, як пух, аблачынкамі, векавечныя лясы і пушчы, сінія стужкі шматлікіх рэк, блакітныя вочы азёр. Усё гэта Беларусь з яе маляўнічымі краявідамі, працавітымі і мужнымі людзьмі. З яе мінуўшчынай і сучаснасцю, што так натуральна і хораша ўвайшлі ў звонкую Купалаву песню. У ёй Янка Купала з усёй глыбінёй выразіў душу беларускага народа, раскрыў шматвяковую гісторыю свайго краю. І ў гэтym — неўміручасць вялікага паэта (*Паводле А. Кулакоўскага*).

222. Выпішыце словазлучэнні «^Xпрым. + наз.», дапішыце канчаткі і пазначце лік і склон прыметнікаў паводле ўзору.

Узор: *у маладым сасняку (у якім? — адз. л., М. скл.)*.

**міласэрны
апантанасць**

На заходзе Беларусі раскінулася Белавежск.. пушча — бадай што адзіны ў Еўропе некрануты лясн.. масіў. Мяркуюць, назву сваю пушча атрымала праз абаронч.. вежу (Бел.. вежу) у Камянцы. Пушча вядом.. ўсяму свету дзякуючы самаму буйн.. і рэдк.. прадстаўніку еўрапейск.. фаўны — зубру. Мног.. паэты апявалі яго ў сваіх творах, але першы сярод іх — знакаміт.. беларуск.. паэт-гуманіст Мікола Гусоўскі. «Песня пра зубра», напісаная ў 20-я гады XVI стагоддзя, — гімн прыгажосці сваёй зямлі,

а зубр у паэме — алегарычн.. вобраз родн.. краю, сімвал яго магутнасці (*Паводле А. Гурыновіча*).

- Растлумачце напісанне слоў з вялікай літары.

223. Прачытайце тэкст і вызначце яго асноўную думку. Спішыце, дапісваючы канчаткі прыметнікаў.

Вельмі важна, каб чалавек, дзе б ён ні жыў, усё жыццё помніў шырок.. разлогі мурожн.. сенакосаў, усплеск бабра ля лазы, вячэрн.. паляванне шчупакоў і язёў на плёсах, шчэбет ластавак, пералівы жаваранка ў паднябессі, сустрэчу з палахлів.. зайцам і ганарыст.. ласём, цяніст.. вербы на беразе рэчак і азёр, водар лясн.. бароў, таямнічасць стар.. млына над сажалкаю і духмянасць жытн.. хлеба, бо з гэтага пачынаеца наша Радзіма, Бацькаўшчына (*Я. Крамко*).

§ 36. Складенне прыналежных прыметнікаў

224. Прачытайце і вызначце асноўную думку верша Я. Крупенікі «Наша родная мова». Назавіце прыметнікі і іх разрад.

Сонца ў лісцях бяроз, на мурожнай у росах траве,
Жаўруковау песняй злятае на колас жытнёвы,
А ў матуліным сэрцы найвялікшае сонца жыве,
Найвялікшае сонца — мая беларуская мова.

Слова маці! Цябе перадам я сынам.

Ты — мой скарб дарагі, найсвятлейшая спадчына.
За цябе, калі трэба, жыццё я аддам,
Толькі песня не моўкнула б матчына.

Выпішыце прыналежныя прыметнікі разам з назоўнікамі, да якіх яны адносяцца, і пазначце іх род, лік і склон. Графічна пакажыце іх утварэнне.

225. Разгледзьце табліцу і сфармулюйце правіла, як утвараюцца прыналежныя прыметнікі.

Асновы адушаўлённых назоўнікаў м. р.	Асновы адушаўлённых назоўнікаў ж. р.
<p>-$\hat{a}\hat{y}$, -$\hat{e}\hat{y}$, -$\hat{o}\hat{y}$, -$\hat{\epsilon}\hat{y}$</p> <p>брат + -$\hat{a}\hat{y}$ — братай — братай (сышытак)</p> <p>Толя + -$\hat{e}\hat{y}$ — Толеў — Толеў (бацька)</p> <p>рыбак + -$\hat{o}\hat{y}$ — рыбакоў — рыбакоў (дом)</p> <p>Mixась + -$\hat{\epsilon}\hat{y}$ — Mixасёў — Mixасёў (дзядуля)</p>	<p>-$\hat{i}\hat{n}$ (-$\hat{y}\hat{i}\hat{n}$)</p> <p>Зіна + -$\hat{i}\hat{n}$ — Зінін (падручнік)</p> <p>сястра + -$\hat{y}\hat{i}\hat{n}$ — сястрын (аловак)</p> <p>ткачыха + -$\hat{y}\hat{i}\hat{n}$ — ткачышин (х//ш)</p> <p>бялуга + -$\hat{y}\hat{i}\hat{n}$ — белужыны (г//ж)</p> <p>руса́лка + -$\hat{y}\hat{i}\hat{n}$ — русалчины (к//ч)</p>

!|| Прыналежныя прыметнікі, утвораныя ад уласных імён, пішуцца з вялікай літары: *Дзімка* ← *Дзімкаў* буквар, *Аленка* ← *Аленчына* кніга.

Для цікавых

- Чаму нельга ўтварыць ад неадушаўлённых назоўнікаў прыналежныя прыметнікі?
- Ці можна ад назоўнікаў ніякага роду ўтварыць прыналежныя прыметнікі?

226. Замяніце словазлучэнні тыпу «наз. + наз.» сінанімічнымі словазлучэннямі «прым. + наз.» ^X

Узор: *наказ бацькі* — *бацькаў* ^X *наказ*.

Гняздо бусла, дом суседа, загад старшыні, звон камара, канькі Міхася, ласка бабулькі, дзённік Марынкі, мяч Анатоля.

Для цікаўных

Ці ёсьць у беларускай мове нескланяльныя прыметнікі?

227. Разгледзьце табліцу канчаткаў прыналежных прыметнікаў.

Склон	Адзіночны лік			Множны лік
	мужчынскі род	ніякі род	жаночы род	
Н.	□	-а	-а	-ы
Р.	-ага	-ага	-ай	-ых
Д.	-аму	-аму	-ай	-ым
В.	як Н. або Р.	як Н.	-у	як Н. або Р.
Т.	-ым	-ым	-ай	-ымі
М.	-ым	-ым	-ай	-ых

Карыстаючыся табліцай, праскланяйце вусна наступныя прыметнікі разам з назоўнікамі.

Братаў сябар, маміна ўсмешка, буслава гняздо.

У назоўным склоне адзіночнага і множнага ліку прыналежныя прыметнікі маюць кароткую форму, г. зн. у мужчынскім родзе адзіночнага ліку — нулявы канчатак, у жаночым і ніякім родзе — канчатак **-а**; у множным ліку — канчатак **-ы**: *бацькаў звычай, бацькава надзея, бацькава хваляванне, бацькавы звычаі, надзеі, хваляванні*.

У вінавальнym склоне адзіночнага ліку прыналежныя прыметнікі мужчынскага роду пры адушаўлёных назоўніках маюць поўную форму (*бабулінага ўнука*), прыметнікі жаночага і ні-

якага роду — кароткую форму: (*бабуліну ўнучку, бабуліна цяля*).

Ва ўсіх астаттніх склонах адзіночнага і множнага ліку прыналежныя прыметнікі маюць та-кія ж канчаткі, як і поўныя якасныя і адносныя прыметнікі з цвёрдай асновай.

Прыметнікі тыпу *чалавечы, заячы, птушыны, салаўіны, гусіны*, якія абазначаюць групавую прыналежнасць, ва ўсіх склонах маюць поўную форму: *гусіны пух, птушыны спеў* і г. д.

228. Прачытайце, утварыце прыметнікі і дапасуйце іх да адпаведных назоўнікаў. Спішице, раскрываючы дужкі. Канчаткі прыметнікаў выдзеліце.

1. Маленства сцежак не забыць ніяк, мне (*мама*) спеў і сёння сон люляе (*У. Папковіч*). 2. У (*Марцін*) словах прагучала любасць да свайго роднага краю, замілаванне да яго (*П. Кавалёў*). 3. Апошні ўрок у (*Ганька*) класе — малеванне (*A. Васілевіч*). 4. Сон зморвае Стасіка, але ён не спіць: помніць (*бацька*) чароўнае слова «трэба» (*M. Даніленка*). 5. Ігара (*дзядзька*) слова ўзрушылі (*У. Шахавец*). 6. Ад адной (*вавёрка*) сталовай да другой па свежым снезе заўсёды цягнуцца сляды (*«Родная природа»*).

229. Спішице, дапісваючы канчаткі прыналежных прыметнікаў. Падкрэсліце іх як члены сказа, пазначце род, лік і склон.

1. Пранізлівы вецер сарваў апошнія лісткі з грушы, што расла насупраць Міхасёв.. дома (*M. Даніленка*). 2. О, гэтыя матчын.. казкі! Колькі яна магла іх прыдумаць і расказаць (*B. Хомчанка*). 3. Хлопцы з гасцінцамі падняліся да дзедав.. сядзібы (*A. Давыдаў*). 4. Раз-пораз матчын голас пе-

рапыняўся другім, больш стрыманым і цішэйшым (П. Саковіч). 5. Пакуль ішлі да верталёта, начальнік экспедыцыі гаварыў Ігарав.. бацьку, што ім трэба будзе зрабіць у бліжэйшыя дні (У. Шахавец).

§ 37. Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў

230. Разгледзьце графічныя запісы і скажыце, якімі спосабамі ўтвараюцца прыметнікі.

асінавы ← асіна

звышгукавы ← гукавы

безбілетны ← без білета

мала вядомы ← мала вядомы

Каб вызначыць, як утворана слова, разваражаем наступным чынам:

асінавы — ‘гэта такі, які мае адносіны да *асіны*’. Значыць, слова *асінавы* ўтворана ад слова *асіна*: з яго ўзята аснова *асін-* і да яе далучаны суфікс *-ав-*. Такім чынам, прыметнік *асінавы* ўтвораны суфіксальным спосабам.

прышкольны — ‘гэта такі, які знаходзіцца побач са школай, каля школы’. Значыць, слова *прышкольны* ўтворана ад слоў *пры школе*: да асновы *школ-* з аднаго боку далучылася прыстаўка *пры-*, а з другога — суфікс *-н-*. Такім чынам, прыметнік *прышкольны* ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам.

231. Прачытайце тэкст. Выпішыце выдзеленыя прыметнікі і вызначце іх разрад, спосаб утварэння.

Жыццёвая шляхі людзей — тыя ж зямныя дарогі. **Бясконцыя** бальшакі перасякаюцца карацей-

шымі дарогамі, палявымі, ляснымі, а то проста сцяжынкамі на адзін след. І вельмі часта сустрэчы пасля доўгіх разлук адбываюцца іменна на гэтых **вузеных** сцяжынках, што бягуць праз широкія палеткі каласістых ніў, зялёных лугоў, лясістых узгоркаў (*B. Далідовіч*).

Для цікаўных

Чаму якасныя прыметнікі могуць быць вытворнымі і невытворнымі, а адносныя і прыналежныя заўсёды вытворныя?

Парадак марфалагічнага разбору прыметніка

1. Часціна мовы. Агульнае значэнне.
2. Пачатковая форма.
3. Марфалагічныя прыметы: разрад па значэнні (якасны, адносны ці прыналежны; калі якасны — поўная ці кароткая форма, ступень парайнання); род, лік, склон.
4. Сінтаксічная роля.

Узоры разбору

Я ведаў, што чмяліны мёд смачнейшы за пчаліны.

Вусны

Смачнейшы (мёд) — прыметнік, пачатковая форма *смачны*, якасны, поўная форма, вышэйшая ступень парайнання; ужыты ў мужчынскім родзе, адзіночным ліку, назоўным склоне; у сказе з'яўляецца выказнікам.

Пісьмовы

Смачнейшы (мёд) — прыметнік, *смачны*, якасны, поўн. ф., выш. ст.; у м. р., адз. л., Н. скл.; выказнік.

- Вусна разбярыце паводле ўзору прыметнік *чмяліны*.

232. Прачытайце і вызначце асноўную думку тэксту. Спішыце. Падкрэсліце вытворныя прыметнікі і вызначце спосаб іх утварэння.

Зямля мая далёкая^м,
Зямля мая цудоўная,
Радзіма сінявокая,
Каму красой ты
роўная?

Мо ёсць і прыгажэйшыя^м,
Каму што ў свеце
глянецца,
Мая ж найдаражэйшаю
Да смерці мне астанецца.

K. Буйло.

233. Спішыце, дапасоўваючы прыметнікі, што ў дужках, да назоўнікаў.

Услухайцесь ў (*крамяністы, звонкі*), бы (*чысты, кришталъны, крынічны*) вадзіца, (*народны*) слова. І вы пачуеце ў ім гоман бароў, шум палеткаў, посвіст ветру, звон ручаёў, і (*душэўны, самотны*) мелодыю (*просты сялянскі*) песні, і (*мудры*) казку (*ласкавы*) матулі, і (*баявы*) кліч (*мужны*) воіна, і (*горкі*) плач (*адзінокі*) жанчыны... Усё гэта жыве, звініць і адгукнаецца ў (*родны*) слове.

Гэта наша генетычная памяць, вытокі (*нацыянальны*) свядомасці, самабытнасці і непаўторнасці. Захаваць, зберагчы і развіваць (*разнастайны*) формы (*традыцыйны народны*) культуры — абавязак кожнага (*сумленны*) чалавека (*Д. Лін, А. Станкевіч*).

§ 38. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання, правапіс

234. Прачытайце і назавіце аднакаранёвыя прыметнікі. Якія з іх невытворныя, а якія вытворныя? Раствумачце розніцу ў іх значэнні і скажыце, якімі суфіксамі гэта выражаетца.

Сінія вочки — сіненькія вочки, высокія горы — высозныя горы;

свежы хлеб — свежанькі хлеб, высокі дом — вы-
сачэзны дом;

стары дзядок — старэнькі дзядок, высокія сце-
ны — высачэзныя сцены.

- Якія суфіксы прыметнікаў выражаютъ памяншальна-
ласкальную ацэнку прадметаў, а якія — павелічальну?

Суфіксы **-енък-, -энък-, -анък-, -ават-** надають
прыметнікам адценне памяншальнасці (меншай
меры якасці) або ласкальнасці: *цёплы* — *цепла-
ватаы, цёпленькі; шэры* — *шараватаы, шэрэнькі,
дарагі* — *даражэнькі*.

Суфіксы **-енък-, -анък-, -энък-** заўсёды пішуц-
ца з мяккім знакам.

Суфіксы **-ізн-, -эзн-, -озн-, -енн-, -энн-** нада-
ють прыметнікам адценне павелічальнасці: *вялі-
кі* — *вялізны, велічэзны, высокі* — *высозны, зда-
ровы* — *здравенны, шырокі* — *ширачэнны*.

Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі часцей за ўсё
выкарыстоўваюцца ў мастацкім і гутарковым
стылях і з'яўляюцца яркім вобразным сродкам
характарыстыкі вобразаў, прадметаў і з'яў.

235. Спішыце і падкрэсліце прыметнікі з суфіксамі ацэн-
кі. Абазначце гэтая суфіксы графічна. Якое адценне яны
надають значэнню прыметнікаў?

1. Сонейкам цёпленькім, зеленню вабнаю аба-
даравала зямельку вясна^{сн} (*Я. Купала*). 2. На тым
баку лесу, што выходзіў на ўсход, цягнуўся шыра-
чэзны пас дубоў (*Я. Колас*). 3. З новенъкім парт-
фелем, свежанькім букетам выйшла яна з дома,
чысценька адзета (*П. Прануз*). 4. Страшны за-
мак, а навокал роў глыбозны, і не згледзіш яго дна
(*Я. Колас*). 5. Было тры браты ў старэнькай савы —
у вельмі разумнай сівой галавы (*А. Дзеружынскі*).

236. Пры дапамозе суфіксай **-енък-, -энък-, -анък-** утварыце аднакаранёвыя прыметнікі ад наступных слоў.

Востры, дарагі, жоўты, прыгожы, чысты.

• З дзвюма парамі аднакаранёвых прыметнікаў прыдумайце і запішыце сказы.

237. Выпішыце прыметнікі з суфіксамі ацэнкі разам з назоўнікамі, з якімі яны звязаны па сэнсе. Абазначце суфіксы прыметнікаў.

1. У майго Рыгоркі быў чубок-лянок, сіненькія вочкі, усмешлівы раток (*Г. Каржанеўская*). 2. На дрэве покаўка таўшчала, у сабе лісточак далікатны, пахучы, свежанькі, прыўдатны* на добрым сонцы гадавала (*Я. Колас*). 3. Ёсьць зямля на планете, не-вялікая, непрыметная, не адзначаная ні пікамі высозных гор, ні каскадамі магутных вадаспадаў (*М. Гамолка*). 4. Дзед Нупрэй — старэнькі чала-век, але ён дапаможа, параіць, як даглядаць сад. 5. Я падымаю галаву, гляджу туды, дзе зелянеюць трывисачэзныя таполі (*Б. Сачанка*). 6. Шчабечуць у кустах шэрранькія верабейчыкі (*Я. Колас*).

238. Спішыце, выкарыстоўваючы замест зменшчаных у дужках прыметнікаў аднакаранёвых з суфіксамі ацэнкі **-енък-, -ютк-, -ават-, -эзн-, -юсенък-, -ізн-.**

вáбны

1. Ён ніколі не забудзе пары (*ясных*) вачэй, тварык ветлы і на губках такі светлы, такі (*робны*) смяшок. 2. Дымок (*белы, белы*) ужо павіваецца над хатай. 3. Над ракою купчастыя вербы працягнулі (*доўгія*) рукі, нібы хочуць зачэрпнунць вады. 4. А знізу гэты лес кашлаты меў (*зялёныя*) шаты. 5. Пасярэдзіне вострава расце некалькі (*вялікі*) старых ліп. 6. І ў кожным дрэве, і былінцы, і ў (*малой*) раслінцы блукае радасць спадзявання.

§ 39. Прыметнікі з суфіксам *-ск-*, іх правапіс

239. Прааналізуйце прыведзеныя ніжэй праклады. Звярніце ўвагу на ўтварэнне і вымаўленне прыметнікаў.

- 1) Брат + *ск(i)*: бра(*m+c*)кі — *брацкі* [*брацк’і*];
Астравец + *ск(i)*: астраве(*u+c*)кі — *астравецкі* [*астрав’эцк’іткач + *ск(i)*: тка(*ч+c*)кі — *ткацкі* [*ткацк’і*];
мастак + *ск(i)*: маста(*k+c*)кі — *мастацкі* [*мастацк’і*].*
- 2) Беларус + *ск(i)*: белару(*c+c*)кі — *беларускі* [*б’эларуск’ітаварыш + *ск(i)*: тавары(*w+c*)кі — *таварыскі* [*таварыск’і*].*
- 3) Сусед + *ск(i)*: сусе(*ð+c*)кі — *суседскі* [*сус’эцк’і*];
Ліда + *ск(i)*: лі(*ð+c*)кі — *лідскі* [*л’іцк’і*].
- 4) Каўказ + *ск(i)*: каўка(*z+c*)кі — *каўказскі* [*каўкаск’і*];
Белавежа + *ск(i)*: белаве(*ж+c*)кі — *белавежскі* [*б’элав’эск’і*];
Добруш + *ск(i)*: добру(*w+c*)кі — *добрушскі* [*добриск’і*];
Таганрог + *ск(i)*: таганро(*ɛ+c*)кі — *таганрогскі* [*таганрохск’і*];
узбек + *ск(i)*: узбе(*k+c*)кі — *узбекскі* [*уз’б’экск’і*];
казах + *ск(i)*: каза(*x+c*)кі — *казахскі* [*казахск’і*].

Адкажыце на пытанні

Што адбываецца ў спалучэннях апошняга зычнага асновы назоўніка і суфіксальнага [c] пры ўтварэнні прыметнікаў з дапамогай суфікса **-ск-**:

- а) калі аснова назоўніка заканчваецца на [т], [ц], [ц], [к];
- б) калі аснова назоўніка заканчваецца на [с], [ш];
- в) калі аснова назоўніка заканчваецца на [д];
- г) калі асновы назоўнікаў, якія абазначаюць геаграфічныя назвы, назвы нацыянальнасцей ці народнасцей, заканчваюцца на [з], [ж], [ш], [г], [к], [х]?

Пры дапамозе суфікса **-ск-** ад асноў назоўнікаў утвораюцца адносныя прыметнікі. Пры гэтым канцавыя зычныя асновы назоўніка:

- гукі [т], [ц], [ч], [к] у спалучэнні з суфіксальным [с] даюць гук [ц], які выразна вымаўляеца і на пісьме перадаецца літарай *ц*;
- гукі [с], [ш] у спалучэнні з суфіксальным [с] зліваюцца ў адзін гук [с], які выразна вымаўляеца і перадаецца на пісьме літарай *с*;
- гук [д] у спалучэнні з суфіксальным [с] дае гук [ц], аднак на пісьме літары *дс* захоўваюцца;
- гукі [з], [ж], [ш], [г], [к], [х] назоўнікаў, якія абазначаюць геаграфічныя назвы, назвы нацыянальнасцей ці народнасцей, у спалучэнні з суфіксальным [с] вымаўляюцца па-рознаму, аднак на пісьме захоўваюцца спалучэнні літар *зс*, *жс*, *шс*, *гс*, *кс*, *хс* (але: *Волга* — *волжскі*, *Рыга* — *рыжскі*).

У прыметніках, утвораных ад назоўніка *весень* і назваў месяцаў на **-нь**, перад суфіксам **-ск-** пішацца мяккі знак: *весенскі*, *чэрвенскі*; у тым ліку і ў назве раёна — *Чэрвенскі раён*. У іншых прыметніках мяккі знак не пішацца: *конь* — *конскі*, *Любань* — *любанскі*.

240. Прачытайце і вызначце разрад выдзеленых прыметнікаў. Скажыце, як яны ўтвораны, і растлумачце правапіс.

У невялікім скверыку горада Маладзечна ёсць памятны знак. Ён — вынік настойлівага следа-

пышкага пошуку членаў гуртка «Разведчыкі баявой славы». На мармуры чытаем: «Гэты памятны знак устаноўлены ў гонар галандскага камуніста, адважнага беларускага партызана Рымальда дэ Юнга, які ў ліпенскія дні 1942 года пачаў свой мужны шлях барацьбы з **нямецка-фашисткімі** акупантамі і загінуў у бай 10 чэрвеня 1944 года» («*Ranica*»).

241. Пры дапамозе суфікса **-ск-** утварыце прыметнікі і за-
пішыце паводле ўзору. У квадратных дужках адлюструйце
вымаўленне прыметнікаў.

Узор: *iнстытут + ск(i)* → *iнстытуцкі* [*інстытуц'і*].

Баранавічы, гігант, Жалудок, купец, латыш,
жнівень, рыбак, таджык, тунгус, турыст, француз,
Хатынь, Чыкага.

242. Спішыце, устаўляючы патрэбныя літары. Растворы
мачце іх выбар. Якія прыметнікі пішутца так, як вымаўля-
юцца?

1. Над кожнаю магілай бра(*тс/ц*)кай мы квет-
кі памяці кладзём (*П. Панчанка*). 2. Надзеі лю-
(*дс/ц*)кія і дружбу народаў уславіў пясняр Белару-
сі — Купала (*А. Ставер*). 3. Зманлівай скупой рада-
сцю праглядвала восен(*ъс/с*)кае сонца (*В. Быкаў*).
4. Два гады рыхтаваўся Кастусь да паступлення
ў Няспі(*жс/с*)кую настаўні(*кс/ц*)кую семінарыю
(*С. Александровіч*). 5. Нашы продкі рыбакамі слы-
лі, а хутары так і зваліся — Рыба(*кс/ц*)кія (*Я. Пар-
хута*).

§ 40. Правапіс **-н-** і **-нн-** у прыметніках

243. Разгледзьце табліцу. Скажыце, як утвораны прыве-
дзеныя ў ёй прыметнікі, і сформулюйце правіла аб напісанні
н і **нн** у прыметніках.

<i>нн</i>	<i>н</i>
<p>1) аснова назоўніка на $\underline{n} + \hat{n} = \underline{nn}$:</p> <p><u>акно</u> → <u>аконны</u>, <u>лімон</u> → <u>лімонны</u>;</p> <p>2) асновы назоўнікаў на $-мя + -\overset{\wedge}{янн}-$:</p> <p><u>імя</u> → <u>імянны</u>, <u>племя</u> → <u>племяны</u>, <u>але:</u> <u>палымяны</u>;</p> <p>3) іншыя асновы $+ -\overset{\wedge}{енн}-, -\overset{\wedge}{энн}-$:</p> <p><u>задума</u> → <u>задуменны</u>, <u>страх</u> → <u>страшэнны</u></p>	<p>у прыметніках, утвораных пры дапамозе</p> <p>-<i>н-</i>: <u>лета</u> → <u>летн<i>i</i></u>; -<i>ін-</i>: <u>пчала</u> → <u>пчалн<i>i</i></u>; -<i>ын-</i>: <u>качка</u> → <u>качыны</u>; -<i>ан-</i>: <u>скура</u> → <u>скуранны</u>; -<i>ян-</i>: <u>палатно</u> → <u>палатнн<i>i</i></u>; <u>салома</u> → <u>саламяны</u></p>

244. Запішыце наступныя пары слоў і пазначце ў прыметніках утваральную аснову і словаўтаральны суфікс.

Узор: *ліса* → лісн*i*.

Вецер — ветраны, вясна — вясенні, журавель — жураўліны, журавіны — журавінны, качка — качыны, лёд — ледзяны, салома — саламяны, цаліна — цалінны, штодзень — штодзённы.

• Параўнайце назоўнік і прыметнік кожнай пары і вызначце выпадкі выпадзення і чаргавання гукаў.

245. Спішыце. Вызначце, ад якіх слоў і пры дапамозе якіх суфіксаў утвораны выдзеленыя прыметнікі. Раствумачце напісанне *н* ці *нн* у прыметніках.

1. Зноў журавель у пояс пакланіўся, ваду драўляным зачарпнуў вядром (*А. Лойка*). 2. У ціхую пагоду зімовы лес маўклівы, задуменны і таямні-

чи (*M. Машара*). 3. Поле *туманнае* цёплай расой акрапіла свой твар (*A. Александровіч*). 4. На зялёнай *аэёрнай* вадзе ліст каліны, нібы выразанка (*P. Баравікова*). 5. Званілі конікі, у *ядраных* лісцях малачаю блішчэла жывое срэбра расы (*B. Сачанка*). 6. На варотах вісёў *здаравенны*, кавальскай работы, замок (*K. Крапіва*).

246. Прачытайце і вызначце тып тэксту. Ахарактарызуіце выдзеленыя слова злучэнні. Спішыце, замяняючы залежнае слова з прыназоўнікам прыметнікам, утвораным ад назоўніка. Пазначце суфіксы.

Высокі дом з цэглы трyma шырокімі вокнамі ці-каваў на вуліцу праз зеляніну, што буйна разраслася ў гародчыку. Двор ад вуліцы хаваўся за высокай шчыльной агароджай са штыкетаў*. Паміж тоўстых дубовых шулякоў віселі цяжкія вароты з жалеза, а над імі — падстрэшак з бляхі, пафарбаны ў чырвоны колер. Усё тут было зроблена трывала, на доўгія гады (*Паводле Л. Гаўрылкіна*).

247. Спішыце, выбіраючы адпаведнае напісанне. Растврумачце свой выбор.

1. А нашы ганчары ўмелі рабіць і міскі, і збаны. Пад матчы(*нн/н*)ай рукой звінелі штодня гліня(*нн/н*)ыя збаны (*П. Панчанка*). 2. На белых і роўных сценах віселі рамкі, аздобленыя чыстымі палатня(*нн/н*)ымі ручнікамі (*B. Сачанка*). 3. Здавалася, назаўсёды адышлі ў мінулае вогне(*нн/н*)ыя партызанская ночы (*M. Паслядовіч*). 4. Прыветлівы зялёны домік не дужа прыкметны ў суседстве^Ф з двухпавярховай каме(*нн/н*)ай будынінай. 5. На мі(*нн/н*)ых палях і ў мроях галод(*нн/н*)ых людзі гублялі род(*нн/н*)ых (*Г. Каржанеўская*).

§ 41. Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў

248. Разгледзьце графічныя запісы і скажыце, якім спосабам утвораны складаныя прыметнікі.

Кіслы, салодкі — кісл(ы) + а + салодк(и) →
кісла-салодкі;

паліваць водой — вод + а + паліў + ^н(ы) →
водапаліўны;

вечна зялёны — вечна + зялёны → вechназялёны.

Складаныя прыметнікі ўтвараюцца спосабам асноваскладання (*беларуска-літоўскі*), аснова-складання і суфікацыі (*правабярэжны*), слова-складання (*малапрыкметны*).

249. Разгледзьце табліцу.

Правапіс прыметнікаў	
Пішуцца разам	Пішуцца праз злучок
прыметнікі, утвораныя ад: 1) складаных назоўнікаў, якія пішуцца разам: <i>земля- робчы</i> ← <i>земля</i> - <i>роб</i> , <i>навапо- лацкі</i> ← <i>Наваполацк</i> ; 2) словазлучэнняў, у якіх адно слова залежыць ад другога: <i>сельскагаспадар- чы</i> ← <i>сельская</i> <i>гаспадарка</i> , <i>чырванабокі</i> ← <i>чырвоны</i> <i>бок</i> , <i>саракатонны</i> ← <i>сорак</i> <i>тон</i> , <i>круглатвары</i> ← <i>круглы</i> <i>твар</i> , <i>мукамольны</i> ← <i>ма- лоць</i> <i>муку</i> , <i>мнагалюдны</i> ← <i>многа людзей</i> ;	прыметнікі, утвораныя ад: 1) складаных назоўнікаў, якія пішуцца праз злучок: <i>сацыял-дэмакратычны</i> ← <i>сацыял-дэмакрат</i> , <i>давыд-га- радоцкі</i> ← <i>Давыд-Гарадок</i> ; 2) геаграфічных назваў з пачатковай часткай <i>Усход-</i> <i>не-</i> , <i>Цэнтральна-</i> і інш.: <i>Заходне-Сібірская</i> <i>раёніна</i> , <i>Цэнтральная-Азіяцкі</i> <i>рэгіён</i> ; 3) прыметнікі, часткі якіх абазначаюць: • <i>раёнапраўныя</i> паняцці: <i>беларуска-рускі</i> , <i>фізіка-ма- тэматычны</i> (можна мяняць

Правапіс прыметнікаў	
Пішуцца разам	Пішуцца праз злучок
<p>3) геаграфічных назваў, якія па форме з'яўляюцца назоўнікамі словазлучэннямі: <i>захаднесібірскі — Захадняя Сібір</i>;</p> <p>4) спалучэнняў прыслоў-яў з прыметнікамі: <i>высокаадукаваны, нізкарослы, але: чиста беларускі, рэзка адмоўны</i></p>	<p>месцамі, можна паставіць злучнік <i>i</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> асаблівасці ці адценні якасці: <i>кісла-салодкі, жоўта-зялёны</i>; напрамкі свету: <i>паўночна-заходні, паўднёва-ўсходні</i>

Адкажыце на пытанні

- Што неабходна найперш выясветліць, каб вызначыць, разам ці праз злучок пісаць складаны прыметнік?
- Якія складаныя прыметнікі пішуцца разам? Праз злучок?

250. Утварыце складаныя прыметнікі і запішыце. Раствлумачце іх напісанне.

Беларускі і ўкраінскі, блакітныя вочы, Буда-Кашалёва, высокая адукацыя, здольны да працы, паўночны і ўсходні, цяжка даступіцца, чорныя бровы, устойлівы да вады, шмат паверхаў, яркі і жоўты, Захадняя Беларусь.

251. Спішыце. Раствлумачце ўтварэнне і правапіс складаных прыметнікаў.

1. Насоўвалася бяды. З аднаго боку крыжакі, з другога — татара-мангольская навала. Ад татар паўночна-заходнім беларускім княствам удалося адбіцца (*У. Караткевіч*). 2. Уесь вялізны прасторны сонечны схіл зязу ў широкім, як возера, яркапунсовым разлівам альпійскага маку (*В. Быкаў*).

3. Ніхто са мной і гора так не дзеліць, як зоры ў векавечнай вышыні, лугі пад беласнежнаю пасцеляй, дарогі ў задуменні жытніх ніў (А. Лойка). 4. Цэлай зграяй віліся даўгахвостыя дразды, спускаліся на рабіну, дзяёблі, глытаючы цалкам чырвона-гарачыя ягады (В. Адамчык).

◎ 252. Прачытайце і ўтварыце ад слоў, што ў дужках, складаныя прыметнікі. Спішыце, дапасоўваючы прыметнікі да назоўнікаў. Раствумачце правапіс прыметнікаў.

1. Тэрыторыя Беларусі, размешчаная на заходзе (*Усходняя Еўропа*) раёніны, знаходзіцца ў самым цэнтры Еўропы (М. Ермаловіч). 2. Гучаць беларускія мелоды ў аркестры: ціхія, задуменныя, (*працяглы, пявучы*) і лірычныя (Ц. Сяргейчык). 3. Полацкая зямля XI — пачатку XII стагоддзя — гэта магутнае і трывалае дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі цэнтральнай і (*поўнач, усход*) Беларусі (С. Тарасаў).

253. Спішыце сказы. Складаныя прыметнікі напішыце разам ці праз злучок.

Ціхая, светла(?) плынная ў летнюю пару Дзвіна. Паўночны бераг яе высокі, абрывісты, ажно глянуць уніз страшна, паўднёвы — больш пакаты, зялёна(?) аксамітны, і на ім, крышку воддарль ад ракі, — бела(?) сценныя гмахі будынкаў. З супраць(?) леглага берага яны здаюцца нейкім суцэльнным нагрувашчваннем.


Дзядзька Андрэй з сям'ёй — жонкай і пяці(?) гадовай дачкой Арынкай — жыў у двух(?) пакаёвай кватэры на трэцім паверсе. З акна аднаго пакоя адкрывалася Дзвіна ў маляўнічых берагах, з другога — вуліца з шырокай(?) аконнымі будынкамі (Паводле Т. Хадкевіча).

§ 42. Правапіс *не* (*ня*) з прыметнікамі

254. Прачытайце сказы і скажыце, як пішацца *не* (*ня*) з прыметнікамі.

1. Другі нелюдзімым і чэрствым здаецца, і раптам глядзіш — чалавек усміхнецца, і ўжо ён прыгожы (*Н. Гілевіч*). 2. Раніца, сапраўды, была выдатная, але не яркая, а мяккая, ціхая, пяшчотная (*А. Асіпенка*). 3. Вечер ходзіць ля акна, бы сабраўся ў край няблізкі (*У. Марук*). 4. Вёска была па тым часе зусім невялікая (*І. Чыгрынаў*).

255. Разгледзьце схему і скажыце, што неабходна выспектліць, каб *не* (*ня*) з прыметнікамі напісаць разам або праз злучок. Прыклады прывядзіце з практикання 254.



256. Спішыце і растлумачце напісанне *не* (*ня*) з прыметнікамі.

1. Не лясны^м мой куток, не азёрны, ні дубоў векавых, ні бяроз, толькі ветру разгон тут прасторны, ды травою хмяліць сенакос (*Я. Мальчэўская*). 2. Вёска была невялікая, двароў на дваццаць (*В. Хомчанка*). 3. Хачу паспрачацца, сонейка, з та-

бою я нястомнай працай і сваёй красою (*A. Вольскі*). 4. Шчыры, непасрэдны Яраслаў адразу стаў любімцам узвода (*B. Хомчанка*). 5. Ні сцюжа не палохала, ні спёка ад нялёгкае хады (*C. Грахоўскі*). 6. Адзін дасужы, ды не дужы (*Прымаўка*). 7. Вербай — птушка зусім не шкодная, як думаюць некоторыя (*B. Вольскі*).

257. Спішыце, замяняючы выдзеленыя прыметнікі бліzkімі па значэнні словамі. У якіх выпадках вы падабраі сінонімы з прыстаўкай *не-* (*ня-*)?

Вось падзымуў сівер, і папаўзлі па небе снегавыя хмары, сівыя, лёгкія, як дым. Лес шуміць, нудна шуміць **немалады** лес. З краю лесу стаіць адзінокая хата палясоўшчыка. **Маленъкае** аженца хаткі смутным значком пазірае ў поле, у **цёмную** нач. А вечер свішча і свішча **нудныя** песні ў коміне на ўсе галасы (*Паводле Я. Коласа*).

258. Спішыце, раскрываючы дужкі і выбіраючы адпаведнае напісанне *не* (*ня*) з прыметнікамі.

1. Вечна сонцу купацца ў лясных беларускіх крыніцах, і (*не/ня*) урымслівай песні ў вечным паходзе звінець! (*H. Гілевіч*). 2. Дзьмуў (*не/ня*) моцны, але вельмі праніzlівы вечер (*A. Асіпенка*). 3. На блакітным небе не відаць ніводнай хмурынкі, і ад гэтага неба здавалася (*не/ня*) абсяжным, бяскрайнім (*У.Краўчанка*). 4. Тая (*не/ня*) забыўная вясна прыйшла, праляцела як адзін шчаслівы, радасны дзень (*B. Сачанка*). 5. Цякла тут з лесу (*не/ня*) вялічка травой заросшая крынічка (*Я. Колас*). 6. У атрадзе ён быў (*не/ня*) чужы і (*не/ня*) лішні, (*не/ня*) бяспечных спраў не цураўся, ні за чые плечы не хаваўся (*M. Лужанін*). 7. Зноў (*не/ня*) стройная таполя — нізка долу гнецца голле (*P. Прануза*).

Тэматычна праверачна работа

1. Сярод прыведзеных слоў вызначце і запішыце: якасныя прыметнікі (*варыянт 1*); адносныя прыметнікі (*варыянт 2*).

Бусліны, высокі, вясковы, добры, дужы, жывы, жытні, знакаміты, лясны, малады, асінавы, заячы, зімовы, лімонны, палявы, поўны, прыгожы, смелы, учарашні, цёплы.

2. Вызначце, якія прыметнікі дапасуюцца да наступных назоўнікаў, утварыце словазлучэнні і запішыце.

Варыянт 1. (Злы, злая) сабака, (новы, новая) шынель, (моцны, моцная) боль, (широкі, широкая) стэп.

Варыянт 2. (Балючы, балючая) мазоль, (белы, белая) гусь, (высокі, высокая) насып, (залаты, залатая) медаль.

3. Утварыце і запішыце ўсе магчымыя формы ступеней падаўнання прыметнікаў.

Варыянт 1. Вясёлы, малы, светлы.

Варыянт 2. Вялікі, салодкі, чысты.

4. Утварыце ад назоўнікаў, што ў дужках, прыметнікі і запішыце словазлучэнні.

Варыянт 1. (Дзімка) буквар, (дзядуля) казкі, (мама) харектар, (Мікола) парады, (цётка) згода.

Варыянт 2. (Алесь) партфель, (брат) касцюм, (дзед) паліто, (Зося) кніга, (матуля) усмешка.

5. Спішыце і ў дужках пазначце спосаб утварэння прыметнікаў.

Варыянт 1. Асенны, безадказны, вечназялёны, дзеадаў, замежны.

Варыянт 2. Безбілетны, беларуска-ўкраінскі, птушыны, развясёлы, старшинёў.

6. Вызначце і выпішыце прыметнікі з суфіксамі, якія надаюць ім адценні: памяншальнасці, ласкальнасці (*варыянт 1*); павелічальнайнасці, непахвальнасці (*варыянт 2*).

Беленькі, вушасты, вялізны, глыбозны, драбнюткі, малюсенькі, свежанькі, чысценькі, шырачэзны, шэрланькі, бялюткі, велізарны, высачэзны, даўжэзны, жоўценькі, здаравенны, зеляньюсенькі, зубасты, старэнькі.

7. Утварыце прыметнікі пры дапамозе суфікса **-ск-**, запішыце іх.

Варыянт 1. Каўказ, кіргіз, латыш, ліпень, Палессе, сакавік, Слаўгарад, універсітэт, француз, Хатынь.

Варыянт 2. Беларусь, Брэст, восень, Добруш, завод, кравец, рыбак, таварыш, таджык, Ушачы.

8. Запішыце прыметнікі разам ці праз злучок.

Варыянт 1. Горка(салёны), заходне(беларускі), народна(гаспадарчы), Паўднёва(афрыканскі), светла(блакітны), ціха(плынны), шахматна(шашачны).

Варыянт 2. Буда(кашалёўскі), леса(ахоўны), нава(полацкі), паўднёва(заходні), паўднёва(славянскі), права(бярэжны), фізіка(матэматычны).

9. Спішыце, устаўляючы **н** або **нн**.

Варыянт 1. Вогне..ы, палымя..ы, племя..ы, саламя..ы, сярэбра..ы, цагля..ы.

Варыянт 2. Драўля..ы, духмя..ы, каме..ы, лімо..ы, салаўі..ы, штодзё..ы.

10. Раскрыйце дужкі і напішыце **не (ня)** з прыметнікамі разам ці асобна.

Варыянт 1. (*Не/ня*) далёкі; (*не/ня*) высокі ўраджай; (*не/ня*) пахісны змагар; сонечны, але (*не/ня*) яркі дзень; (*не/ня*) цяжкая сумка.

Варыянт 2. Зусім (*не/ня*) яркі колер; (*не/ня*) абсяжны простор; (*не/ня*) лёгкая, а складаная задача; (*не/ня*) чуваны поспех; (*не/ня*) сцерпны боль.

ЛІЧЭБНІК

§ 43. Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля

259. Прачытайце тэкст. Вызначце тэму і асноўную думку.

Гаворыць дзядзька Грыша з Санькам як з роўным, толькі менш спрактыкованым чалавекам. Аднойчы ён спытаў, ці страшна было на вайнэ, хоць не сумняваўся, што дзядзька Грыша — чалавек сме́лы. У яго ажно сэм баявых ордэнаў і пяць медалёў. А дзядзька Грыша на гэта адказаў: «Нічога не баіцца толькі дурань. Баяцца не сорамна. Сорамна паддацца страху».

І расказаў, як аднойчы ў час бою на іх гармату рынуліся з лесу **тры** танкі. Ды не адзін за **адным**, а разгорнутым стро..м. А іх усяго двое засталося ў разліку. Вядома, набраліся страху, але не запанікавалі, не сталі хавацца і не кінуліся наўцёкі. Першы танк падблі, другі — падблі, а трэці павярнуў і даў драла (*C. Міхальчук*).

Адкажыце на пытанні

1. Што абазначаюць выдзеленыя слова?
2. Якія з іх абазначаюць колькасць прадметаў і адказваюць на пытанне **колькі**?
3. Якія з выдзеленых слоў абазначаюць парадак прадметаў і адказваюць на пытанне **які**?
4. З якой часцінай мовы спалучаюцца выдзеленыя слова?

Лічэбнік — часціна мовы, якая абазначае колькасць прадметаў, лік, а таксама парадак прадметаў пры лічэнні.


Лік, колькасць прадметаў і парадак іх пры лічэнні — гэта агульнае граматычнае значэнне лічэбніка.

У залежнасці ад значэння і граматычных прымет лічэбнікі падзяляюцца на **колькасныя** і **парадковыя**.

Колькасныя лічэбнікі абазначаюць лік або колькасць прадметаў і адказваюць на пытанне **колькі?: шэсць дзеліцца на два; чатыры гады.**

Парадковыя лічэбнікі абазначаюць парадак прадметаў пры лічэнні і адказваюць на пытанне **які? (каторы?): пяты клас.**

260. Разгледзьце схему і дапоўніце яе (вусна) прыведзенымі ніжэй прыкладамі.



Тры яблыкі, шэсць і пяць будзе адзінаццаць, трэцяя чвэрць, дваццатае стагоддзе, восем алоўкаў, чацвёртае качаня, да восьмі дадаць дзесяць, другі ўкос.

! Не ўсякае слова, што выражае колькасць, адносіцца да лічэбніка. Лікавае значэнне могуць перадаваць іншыя часціны мовы: назоўнік (*двойка, сямёрка*), дзеяслоў (*падвоіць*), прыслоўе (*тройчы, упяцёх*).

Лічэбнік можна запісаць словамі і лічбамі, іншыя часціны мовы — толькі словамі.

261. Прачытайце жарт. Назавіце лічэбнікі. Якія яны: колькасныя ці парадкавыя?

Двое гультаёў спалі ў капе сена. Праходзіў міма чалавек і забраў іхнія вілы.

Адзін гультай і кажа другому:

— Дагані і адбяры.

Другі адказвае:

— Пачакай, калі ён прыйдзе забіраць сена, мы яго схопім удвух.

- Вызначце аднакаранёвыя слова і формы аднаго і таго ж слова. Да якіх часцін мовы яны адносяцца?
- Раствумачце напісанне выдзеленага слова.

262. Спішице сказы, падкрэсліце лічэбнікі як члены сказа.

1. Сем не дзеліцца на два без астатку. 2. З трох выберуць аднаго. 3. З працы вяртаюся а васямнаццатай гадзіне. 4. Пяць на шэсць — трывіцаць. 5. Першы ўрок пачынаецца ў восем. 6. Пасярод поля стаялі купкай чатыры старыя дубы. 7. Недалёка ад печы стаяла чорная дошка на трох нагах (*Я. Колас*).

Колькасны лічэбнік можа быць любым членам сказа.

Парадкавыя лічэбнікі ў сказе звычайна бываюць азначэннямі.

Спалучэнне колькаснага лічэбніка з назоўнікам з'яўляецца адным членам сказа.

263. Прачытайце і спішыце тэкст. Якую сінтаксічную ролю ў ім выконваюць лічэннікі?

У сто пятым годзе адзін шчаслівец Цай Лун, скрыстаўшы кару дрэў, старыя сеткі і іншыя адходы, вырабіў першую паперу. Яна адразу ж атрымала вялікае значэнне. Вынаходніка пасля нават міністрам прызначылі. Але абвінавачаны ў змове — як гэта часта здаралася ў Кітаі — ён скончыў жыццё самагубствам.

Калія пяцісот гадоў трывалі ў вялікай таямніцы ад усяго навакольнага свету кітайскія феадалы сакрэт вырабу паперы. Толькі захапіўшы ў часе адной з войнаў у палон кітайскіх умельцаў, арабы ўведалі сакрэт паперы і ў Самаркандзе наладзілі яе выраб. Але міне яшчэ пяцьсот гадоў, пакуль, нарашце, паперу будуць вырабляць у Еўропе (*Паводле А. Клыши*).

§ 44. Лічэннікі колькасныя (зборныя і дробавыя) і парадкавыя

264. Разгледзьце табліцу і дапоўніце (вусна) прыведзенымі ніжэй прыкладамі.



Тры сястры, троє саней, сямёра цялят, дзве трэція горада, першы дзень, другі рэйс, адзінаццаць вучняў, трыццаць два дні, трынаццаты кіламетр,

чатыры пятыя дыстанцыі, тры чацвёртыя ўраджаю, сёмая гадзіна, пяць сёмых насельніцтва, двое акуляраў, васямнаццаць сутак, троє мужчын, пяцёра ўнукаў, чацвёра дзвярэй.

Колькасныя лічэбнікі падзяляюцца на: а) лічэбнікі, якія абазначаюць цэлыя лікі: *пяць, сямнаццаць*; б) дробавыя (абазначаюць частку ад цэлага ліку або цэлы лік і яго частку) *адна сёмая, трои дзясятныя*; в) зборныя (абазначаюць сукупнасць прадметаў): *троес рабочых, пяцёра ягнят, чацвёра саней*.

265. Прачытайце і вызначце стыль тэксту. Спішыце, падкрэсліце лічэбнікі і вызначце іх разрад (к., п., зб., др.).

Па асаблівасцях дынамікі працаzdольнасці людзей можна падзяліць на трыв групы. У першую ўваходзяць «жаваранкі» — людзі з высокай працаzdольнасцю ў першай палавіне дня і з паніжанай у другой палавіне, асабліва к вечару. Гэта група складае прыкладна адну чацвёртую ўсяго дарослага насельніцтва. «Жаваранкамі» іх назвалі таму, што, як гэтые птушкі, дзіўны спеў якіх звініць у небе ўжо на золаку, яны любяць рана класціся і рана ўставаць.

Іншы малюнак працаzdольнасці ў тых, каго ўмоўна называюць «совамі». Гэта аматары працаваць да ночы. «Соў» налічваеца больш за трыццаць працэнтаў дарослага насельніцтва, г. зн., што троес з дзесяці чалавек — «совы».

Астатніх людзей называюць арытмікамі ці «галубамі», іх прыкладна сорак пяць працэнтаў. Суточная дынаміка працаzdольнасці ў іх знаходзіцца на высокім або радзей (да дзесяці — дванаццаці працэнтаў) на нізкім узроўні (*Ю. Зманоўскі*).

266. Прачытайце і вызначце, ці правільна размеркаваны лічэбнікі паводле значэння. Знайдзіце памылкі і запішыце правільна.

Цэлыя лікі: трывцаць пяць, чацвёра, дзве чацвёртыя, адзін, саракавы.

Дробавыя лічэбнікі: трэці, трывяць, дзяявяцера, дваццаты, сорак, абедзве.

Зборныя лічэбнікі: абодва, пяцьсот, сямнаццаць, трывяць, пятнаццаты, трое.

Парадкавыя лічэбнікі: трывцаць, шэсць, чатырнаццаты, сямёра, шосты, трыста.

Для цікаўных

Чаму *тройка, чацвёрка, пяцёрка, сотня* адносяцца да назоўнікаў, а *тры, чатыры, пяць, сто* — да лічэбнікаў, хоць лікавае значэнне ў іх аднолькавае?

Лічэбнік спалучаецца толькі з назоўнікам.

Калі колькасны лічэбнік мае форму назоўнага (вінавальнага) склону, то ў словазлучэнні ён выступае галоўным словам і патрабуе, каб залежнае слова (назоўнік) стаяла ў форме роднага склону:

каго?
пяць вучняй.

За ўвага. Пры лічэбніках *адзін, два, трывяць* назоўнікі маюць форму назоўнага склону.

Калі ж колькасны лічэбнік мае форму ўскоснага склону, то галоўным словам у словазлучэнні выступае назоўнік: *пяццю вучнямі*. Склон лічэбніка ў такім словазлучэнні залежыць ад склону назоўніка.

У словазлучэнні з парадкавым лічэбнікам га-
лоўным словам з'яўляецца назоўнік: *сёмы* *год.*
каторы?
↓
X

267. Выпішыце словазлучэнні, якія адпавядаюць наступным схемам:

а) «ліч.+ наз.»; б) «ліч.+ наз.».

Першы тайм, дзевяць класаў, чацвёрты з футбалістаў, да пятай хаты, з трэцяга паверха, другая ад вуліцы, трэх клёны, з шостай школы, на сёмы дзень, сямнаццаць гарадоў.

268. Прачытайте прыказкі і прымаўкі. Як вы разумееце іх сэнс? Спішыце сказы ў такім парадку: 1) з колькаснымі, 2) зборнымі, 3) парадкавымі лічэбнікамі.

1. Адным махам дрэва не зваліш. 2. Мая справа дзясятая. 3. За двумя зайцамі пагонішся — ні аднаго не зловіш. 4. Лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць. 5. Сем разоў адмерай, адзін раз адрэж. 6. Сямёра аднаго не чакаюць. 7. Не капай другому яму, сам у яе ўвалішся.

§ 45. Паглыбленне паняцця пра разважанне: асаблівасці разгортвання думкі ў тэкстах-разважаннях

269. Прачытайте тэкст. Дайце яму загаловак. Вызначце тып маўлення і аргументуіце сваё меркаванне.

Шчасце...

Як зразумець яго, як убачыць яго, як расказаць аб ім? Ніхто, бадай, не адкажа на гэта пытанне з усёй паўнатой.

Шчасце шматколернае і шматгучнае.

Шчасце — кроцыць раніцай на працу, якую любіш, якая дае табе радасць.

Шчасце — бачыць вырашчаны табой колас, пабудаваны тваімі рукамі дом, завод.

Вялікае шчасце — жыць, таптаць басанож росныя травы, збіраць кветкі, слухаць шум бароў і птушыныя песні, радавацца сонцу, высокаму, чыгстаму небу.

Найвялікшае шчасце — любіць.

Шчасце...

Як зразумець яго? (*Паводле З. Прыгодзіча*).

Якую будову маюць тэксты-разважанні?

Вызначце ў гэтым тэксце яго часткі: 1) тэзіс, думку (тое, што выказваецца, патрабуе раздуму, доказу); 2) доказы (аргументы, тлумачэнні); 3) вывод.

270. Прачытайце слова і сказы, пры дапамозе якіх звязаўца часткі тэкстаў-разважанняў.

1. Дакажам гэта.
2. Гэта можна даказаць так (наступным чынам).
3. І вось чаму.
4. Значыць,
5. Гэта тлумачыцца тым,
6. Такім чынам,

Выпішыце спачатку сказы і слова, якія ўжываюцца для сувязі тэзіса і доказу (аргументаў), а пасля — доказу і выводу. Чаму такія сродкі сувязі характэрны для тэксту-разважання?

● **271.** Прачытайце. На месцы пропуску пастаўце пытанні. Знайдзіце: 1) тэзіс; 2) доказ; 3) вывод.

Слова — вялікая сіла. (...) Вялікая таму, што словам можна аб'яднаць людзей і можна раз'яднаць

іх. Словам можна пасварыць людзей і памірыць іх. Словам можна служыць любові і дружбе, а можна служыць варожасці і нянявісці. (...) Таму не шкадуйце шчырых слоў, ад якіх свеціцца жыццё.

272. Прачытайце тэкст і вызначце яго стыль і тып.

Дасканалая мова адпавядзе літаратурным нормам. Іх павінны пільнавацца ўсе, хто піша і гаворыць на беларускай літаратурнай мове.

Моўныя нормы неабходна захоўваць для таго, каб выказванне было правільнае, лагічнае, дакладнае. Добра разумець адзін аднаго людзі могуць, калі яны ўжываюць слова з агульнапрынятым значэннем, формай, націскам і г. д., калі выказванне мае аднолькавы сэнс і для таго, хто гаворыць ці піша, і для таго, хто слухае ці чытае.

Вось чаму правільнасць мовы лічыцца яе галоўнай якасцю (*Паводле А. Каўруса*).

- Складзіце план тэксту і вусна перадайце яго змест.

273. Прачытайце тэкст. Чаму ў ім тры абзацы? На аснове першага абзаца сформулюйце тэзіс, другога — доказы гэтай думкі, трэцяга — вывод. З улікам сродкаў сувязі складзіце тэкст-разважанне.

Хлеб — геніяльнае вынаходства людзей. Колькі ні думай, лепшага, чым хлеб, нічога не прыдумаеш. У хлеба няма і не можа быць канкурэнтаў, ніякая іншая ежа не вытрымлівае парыўнання з хлебам.

Хлеб — сімвал роднай зямлі, сімвал працы, дабрыні, дружбы. Яго імем людзі давалі клятву, скібку мацярынскага хлеба бралі з сабой на дарогу як бласлаўленне. Хлебам і соллю да гэтага часу сустракаюць і праводзяць дарагога чалавека, якога паважаюць і жадаюць яму добра.

Луста хлеба — сімвал жыцця кожнага чалавека. Хлеб — гэта праца людзей і надзея на будучыню, і мерка, якой заўсёды будзе вымярацца сумленне чалавека. Таму і адносіцца да яго трэба беражліва, як да самага дарагога і незаменнага ў жыцці (*Паводле І. Ялагіна*).

● 274. Прачытайце. Дакажыце, што гэта тэкст навуковага стылю. Якая частка тэксту з'яўляецца разважаннем? Пісьмова перакладіце гэтую частку на беларускую мову. Тэзіс, доказы і вывад пішыце з чырвонага радка.

Откуда в нашем языке образность? В чём её первопричина?

Возникновение образного слова тесно связано с древним мифом. Окружающий мир казался нашим предкам живым. Древний человек создавал мифы о происхождении мира, солнца, звёзд, луны, человека, животных, растений. Первобытные представления человека о мире отражались в слове. Миф исчезает, но не бесследно: он оставляет языку богатую образность: солнце *садится, выглядывает из-за тучи, улыбается*; ветер *свищет, гонит тучи*; небо *хмурится*; огонь *охватывает и пожирает сучья; волк сердится; птицы стонут*.

Образы множились и развивались, передавались от поколения к поколению, а сами языковые выражения становились метафорами, образами, и на их основе формировался образный поэтический язык (*По Л. Новикову*).

275. Прачытайце верш і вызначце яго асноўную думку. Ці можна аднесці гэты тэкст да разважання?

У хвіліну тугі, як в..дзецца,
Дакараю ўласнае с..рца:
— Ты калючае, ты балючае,
К памярко..насці не прывучанае.

Ты б..здумнае, тлумнае, смешнае,
 Анікол..чкі не б..згрэшнае.
 Ты і радаснае, ты і горнае,
 Лёсу строгаму непакорнае.
 Мне б цябе пам..няць, здаецца,
 На такое, што ро..на б'еца.
 Ну а што, калі з тым — б..згрэшным —
 Я зусім не сабою стану?

Г. Каржанеўская.

- Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары.
- Падбярыце сінонім і антонім да слова *туга*.

§ 46. Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, уżywanie i правапіс

276. Разгледзьце табліцу. Які вывод можна зрабіць адносна будовы колькасных і парадковых лічэбнікаў?

Разрад	Простыя	Складаныя	Састаўныя
Колькасныя	<i>два,</i> <i>дзеяць,</i> <i>дзесяць,</i> <i>сто</i>	<i>шэсцьдзясят,</i> <i>дзесяцьсот</i>	<i>тыцыцаць</i> <i>два,</i> <i>тыста</i> <i>сорак трыв,</i> <i>адна пятая</i>
Парадковыя	<i>другі,</i> <i>дзяявты,</i> <i>дзясятты</i>	<i>шасцідзясятты,</i> <i>дзесяцісотты</i>	<i>тыцыцаць</i> <i>другі,</i> <i>тыста</i> <i>сорак трэці</i>

Паводле складу лічэбнікі падзяляюцца на простыя, складаныя, састаўныя.

Простыя лічэбнікі (ад лічэбніка *адзін* і да лічэбніка *дваццаць*, а таксама *тыцыцаць, сорак, сто, тысяча*) маюць адну аснову.

Складаныя лічэбнікі (ад *пяцідзесяці* да *дзе-
вяноста*, ад *двухсот* да *дзесяціст*) маюць дзве
асновы.

Састаўныя лічэбнікі ўтвораны любым спа-
лучэннем простых і складаных лічэбнікаў: *сто
тры, шэсцьсот сем і г. д.*

277. Запішыце лічэбнікі ў такім парадку: 1) простыя;
2) складаныя; 3) састаўныя. Пабудуйце па два словазлучэнні
тыпу: «просты ліч. + наз.», «складаны ліч. + наз.», «састаў-
ны ліч. + наз.».

Пяць, сямнаццаць, дваццаць восем, трыццаць,
дзвесце сорак сем, сорак, трыста два, дзевяноста,
адзінаццаць, пяцьдзесят, дваццаць мільёнаў, шэсць
мільярдаў, дзесяць, дзевятнаццаць.

Да вытокаў слова

Самай ганаровай лічбай (свяшчэннай і магіч-
най), паводле Піфагора і іншых грэчаскіх філосо-
фаў, з'яўляецца «сямёрка». У ёй людзі даўно ба-
чылі адлюстраванне многіх з'яў свету. На сем дзён
дзяліўся тыдзень. На небе былі вядомыя ў тыя часы
сем планет, а на зямлі — сем цудаў свету...

Што да іншых лічбаў, то лічылася так: ад «адзін-
кі» пайшоў свет, «двойка» нясе каханне, «тройка»
азначае дасканаласць. А «шасцёрка» — лічба дзіў-
ная. Яна атрымліваецца ў выніку складання ці пе-
рамнажэння ўсіх лічбаў, на якія дзеліцца.

Многія жыхары Еўропы і Амерыкі вераць, што
лічба 13 прыносіць няшчасце. А ў Японіі «нешчас-
лівымі» лічацца «чацвёрка» і «дзявятка».

Чаму некаторыя слова, якія маюць лікавае значэнне,
узяты ў двукоссе?

У лічэбніках ад дзеяці да дваццаці і ў лічэбніках пяць, шэсць, трывцаць на канцы пішацца мяккі знак. Мяккі знак пішацца і ў сярэдзіне лічэбнікаў пяцьдзясят, шэсцьдзясят, пяцьсот, шэсцьсот, дзеяцьсот.

У лічэбніках ад адзінаццаці да дваццаці і ў лічэбніку трывцаць у сярэдзіне пішацца цу.

278. Разгледзьце табліцу, перанясіце яе ў спытак і запішыце ўсе лікі словамі. Дайце загаловак.

ъ у сярэдзіне лічэбніка	ъ у канцы лічэбніка
50, 60, 500, 600, 900, 1 000 000, 1 000 000 000	5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30

279. Прачытайце. Якім стылем напісаны тэкст? Якую стылёвую рысу тэксту падкрэсліваюць лічэбнікі? Зрабіце калектывуны вусны пераклад тэксту на беларускую мову.

Солнце — гигантский плазменный шар. Своим могучим притяжением оно удерживает и заставляет обращаться с точностью лучшего механизма 9 больших планет с 34 спутниками. Кроме этого, в состав Солнечной системы входят 2000 малых планет, или астероидов, множество комет, бесчисленное количество метеорных тел, космическая пыль, межпланетный газ.

Солнце — рядовая звезда Вселенной. Температура поверхности слоя Солнца составляет $60\,000^{\circ}$. Радиус Солнца в 109 раз превосходит радиус Земли, а масса Солнца больше земной в 333 тыс. раз и в 750 раз превышает массу всех планет, вместе взятых. Внутри Солнца могло бы поместиться больше 1 000 000 таких планет, как наша Земля.

Лічэбнікі, якія абазначаюць цэлыя лікі, змяняюцца па склонах.

Н. пяць	восем	дваццаць	сенажаць
Р. пяці	васьмі	дваццаці	сенажаці
Д. пяці	васьмі	дваццаці	сенажаці
В. пяць	восем	дваццаць	сенажаць
Т. пяццю	васьмю	дваццацю	сенажаццю
М. (у) пяці	(у) васьмі	(у) дваццаці	(у) сенажаці

Лічэбнікі ад *пяці* да *дваццаці* і лічэбнік *трыццаць* скланяюцца, як назоўнікі трэцяга скланення з мяккай асновай. У лічэбніках ад *дзевяці* да *дваццаці*, а таксама ў лічэбніках *пяць*, *трыццаць* у творным склоне перад канчаткам пішацца *ц*.

Ва ўскосных склонах, апрача вінавальнага, лічэбнік *восем* пішацца з мяккім знакам: *vasьmі*, *vasьmю*.

Простыя і складаныя лічэбнікі пішуцца як адно слова: *пяць*, *пятнаццаць*, *пяцьсот*.

280. Запішыце словамі лікі (6, 12; 7, 17; 3, 30). Праскладзіце лічэбнікі (па варыянтах).

281. Назоўнікі, што ў дужках, дапасуйце да лічэбнікаў. Спалучэнні слоў запішыце ў творным склоне.

Шэсць (*песня*), сем (*бяроза*), дзевяць (*стагоддзе*), адзінаццаць (*лінейка*), дзвятнаццаць (*бервяно*), трыццаць (*сасна*).

**тысяча
мільён
мільярд**

282. Спішыце, замяняючы лікі словамі. Абазначце канчаткі лічэбнікаў і іх склон.

Р. Узор. Да пяці *дадаць сем* , будзе *дванаццаць* .

1. Да 5 дадаць 4, будзе
2. Да 6 дадаць 2, будзе
3. Да 13 дадаць 4, будзе
4. Ад 30 адняць 10,

будзе . . . 5. З 8 скласці 6, будзе . . . 6. Ад 10 адняць 9, будзе

283. Спішыце задачкі-загадкі, замяняючы лікі словамі. Адказы дайце вусна.

1. 20 без 15, 3 не далажыўшы, 2 не далічыўшы. Колькі будзе? 2. 2 дачкі, 2 маці і бабулька з унучкай. Колькі ўсіх? 3. Ляцелі 2 статкі гусей. Першы статак гаворыць: «Дайце нам 1 гусь, тады ў нас будзе пароўну», а другі статак гаворыць: «Дайце нам 1 гусь, тады ў нас будзе ў 2 разы больш». Колькі гусей было ў адным і ў другім статку?

284. Прачытайце прыказкі і прымалкі. Вызначце род, лік і склон лічэбніка *адзін*.

1. Пра адны дрожджы не гавораць тройчы. 2. Не з аднае дзяжы хлеб еў. 3. Не на адну хваробу праца — найлепшыя лекі. 4. Адна ластаўка вясны не робіць. 5. Адным арэхам падзеляцца. 6. На адным услоне ўсе не сядуць. 7. Спіць і адным вокам глядзіць. 8. У адно вуха прыйшло, у другое выйшла. 9. Аднымі рукамі не многа зробіш.

Лічэбнік *адзін* мае форму мужчынскага, жаночага і ніякага роду, адзіночнага і множнага ліку. Змяненне па склонах, як прыметнікі з асновай на цвёрды і зацвярдзелы зычны.

285. Складзіце табліцу скланення лічэбнікаў *адзін, два*.

286. Праскланяйце словазлучэнні: *адзін вечар, адна вучаніца, адзін з вечароў, адна з вучаніц*.

Чым адрозніваецца скланенне беспрыназоўнікавых і прыназоўнікавых словазлучэнняў?

287. Спішыце тэкст, устаўляючы на месцы пропуску лічэбнікі *адзін*, *адна* ў патрэбнай склонавай форме.

Сябры

Міхась і Толік жылі на ... вуліцы, але не ведалі Пазнаёмліся яны першага верасня, калі прыйшлі ў школу. Пазнаёмліся і пасябравалі. Ця пер яны ходзяць у шосты клас, сядзяць за ... партай і дня ... без ... не могуць пражыць. Усім яны дзеляцца, нічога не шкадуюць.

Міхась і Толік — добрыя сябры. Усе ведаюць, што хлопцы ... за ... гатовы ў агонь і ваду пайсці.

- Раствумачце пастаноўку працяжніка ў першым сказе другога абзаца.
- А каго б вы назвалі сябрамі?

Пра паходжанне лічбаў

Першым спосабам запісаў лікаў былі рысачкі (або зарубкі на палцы). Напрыклад, калі людзі хадзелі запісаць, што ў іх пяць кароў, яны рабілі пяць рысачак. Калі ж кароў сто, даводзілася малываць вельмі шмат рысачак. Тады замест пэўнай колькасці рысак пачалі малываць знакі. Напрыклад, у Старожытным Егіпце лік дзесяць выглядаў так: \sim , а лік сто — S. Такія малюнкі называюцца іерогліфамі.

Доўгі час у многіх краінах для запісу лікаў выкарыстоўвалі рымскія знакі: рыска I — гэта 1, далонь з растапыранымі пальцамі V — гэта 5, дзве далоні X — гэта 10. Каб запісаць іншыя лікі, трэба асноўныя лікі складваць або адымашць. Напрыклад, два — гэта II, тры — III, чатыры IV (пяць без аднаго), а шэсць VI (пяць ды адзін).

Тыя лічбы, якімі мы карыстаемся зараз, называюцца арабскімі. Прыдуманы яны вельмі даўно ў Індыі.

288. Ці ўмееце вы карыстацца рымскімі лічбамі? Запішыце словамі лікі IV, VII, IX, XIII, XIV, XVII, XIX.

289. Спішыце загадкі, дапасоўваючы лічэнікі да назоўнікаў. Пазначце род, лік і склон лічэніка *адзін* у кожным сказе.

1. У (*адзін*) доме — сотні жыхароў, а сям'я адна.
2. Чатыры брацікі пад (*адзін*) капелюшом стаяць.
3. Пяць братоў у (*адзін*) ноч нарадзіліся, і ўсе з (*адзін*) імем.
4. У (*адзін*) дзежцы два хлябцы.
5. Тысяча братоў (*адзін*) поясам падпаясаны.
6. Тры браты на (*адзін*) кані па белым полі едуць.
7. Стаяць у лазе на (*адзін*) назе.
8. У дзвюх матах па пяць хлапчанятак, і ў кожнага з іх (*адзін*) імя.

Да вытокаў слова

Пасля доўгіх назіранняў за прыроднымі з'явамі людзі выдзелілі для жыцця і працы чатыры гадзіны: ранак, дзень, вечар,noch. У перакладзе слова *ранак* абазначае «час, калі запрагаюць быкоў», г. зн. час збірацца на працу. А слова *вечар* перакладаецца як *ценъ* — «час распрагання быкоў». Як вы ведаеце, ранак, дзень, вечар і noch разам складаюць суткі. А слова *суткі* паходзіць ад старажытнага *сутыкацца*, г. зн. злучацца. Значыць, *суткі* — гэта час, калі злучаюцца ранак, дзень, вечар, noch.

У беларускай мове назвы дзён тыдня пайшли ад парадку іх надыходу аднаго за другім.

Нядзеля — дзень, калі нічога не робяць, *пнядзелак* — дзень, што ідзе пасля нядзелі, *аўторак* — другі дзень тыдня, *серада* — трэці (сярэдні), *чацвер* — чацвёрты, *пятніца* — пяты дзень тыдня; *субота* — дзень, названы ў гонар свята Сабот (вольны дзень).

290. Разгледзьце ўзоры скланення лічэбніка з назоўнікамі. Звярніце ўвагу на формы назоўнікаў.

Н.	<i>два клёны</i>	<i>дзве сястры</i>	<i>шэсць клёнаў, сясцёр</i>
Р.	<i>двуух клёнаў</i>	<i>дзвюх сясцёр</i>	<i>шасці клёнаў, сясцёр</i>
Д.	<i>двуум клёнам</i>	<i>дзвюм сёстрам</i>	<i>шасці клёнам, сёстрам</i>
В.	<i>два клёны</i>	<i>дзвюх сясцёр</i>	<i>шэсць клёнаў, сясцёр</i>
Т.	<i>двуума клёнамі</i>	<i>дзвюма сёстрамі</i>	<i>шасцю клёнамі, сёстрамі</i>
М.	<i>(аб) двуух клёнах</i>	<i>(аб) дзвюх сёстрах</i>	<i>(аб) шасці клёнах, сёстрах</i>

Адкажыце на пытанні

- У якім склоне і ліку стаяць назоўнікі пры лічэбніках у назоўным склоне?
- Якую форму маюць лічэбнікі *два*, *дзве* ў творным склоне?

У назоўным склоне пры лічэбніках *два, дзве, трывы, чатыры* назоўнікі ўжываюцца ў форме назоўнага склону множнага ліку: *два хлопчыкі, дзве дзяўчынкі, трывы кнігі, чатыры буслы*.

Пры лічэбніках *пяць, шэсць, сем* і інш. у назоўным склоне назоўнікі ўжываюцца ў форме роднага склону множнага ліку: *пяць хлопчыкаў, шэсць дрэў, сем дзяўчынак, восем кніг*.

У творным склоне лічэбнікі *два, трывы, чатыры* маюць на канцы **-ма**.

291. Праскланяйце наступныя спалучэнні слоў.

Тры песні, чатыры алоўкі, сем начэй.

292. Запішыце жарт. Кожную рэпліку пачынайце з ногага радка. Які знак прыпынку выкарыстаеце замест двухосся? У якім склоне стаяць назоўнікі пры лічэніках *два*, *чатыры*?

«Тата, ведаеш, колькі зубной пасты ў тваім цюбіку?» — «Не ведаю». — «Два метры чатыры сантиметры. Я толькі што змераў».

293. Спішыце тэкст, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку і раскрываючы дужкі. Падкрэсліце лічэнікі. Абазначце іх род і склон.

Коні, напіўшыся вады, павольна адыходзілі ад карытаў і па ву..кай, абгароджанай з двух бакоў жардзінамі вулачцы^м самі ішлі на поплаў.

Што Марынка хочаш праехацца спытаў дзядзька Пятро і злавіў за грыву маленькага сівога **коніка**.

Марынцы зрабілася радасна і страшна. Яна ж ніколі (*не*) ездзіла **конна**.

Удваіх разам з дзядзькам Пятром Марынка б на чым хочаш паехала. А вось адной...

На кані Марынка ўся сціснулася ў камячок і учапілася абедзвюма рукамі за грыву.

Ты пад ногі **каню** (*не*) глядзі, глядзі наперад, на вушки яму. І сядзі вальней (*не*) напружвайся парай дзядзька Пятро.

Сам ён сядзеў на кані, як на лаўцы, звесіўшы абедзве нагі на адзін бок. Калі б Марынка падала, дзядзька Пятро паспей бы яе падхапіць (*Паводле С. Міхальчука*).

- Ці з'яўляюцца аднакаранёвымі выдзеленныя словаў?

**дзве
абέдзве
дзвéры
лéдзьве**

294. Пастаўце наступныя назоўнікі з рухомым націскам у назоўным склоне множнага ліку, а затым спалучыце з лічэнікам *дзве*. Які вывод можна зрабіць?

Узор: *страга* — *страглы*, *дзве страглы*.

Нага, рука, сасна, града, гара, зіма, рака, мяжа,
вясна, каза, вярста.

295. Прачытайце тэкст. Знайдзіце слова розных часцін мовы, у якіх адзін і той жа корань. Да якіх часцін мовы яны адносяцца?

Галя і Валя

Галя і Валя — два юрадныя сёстры. І вельмі падобныя адна на адну. У абедзвюх светлыя бялявыя валасы, сінія вочы і трошкі кірпатыя насы. І ростам яны амаль аднолькавыя, толькі Галя крыху драбнейшая і больш шустрая, а Валя поўненъкая і ўсё робіць і нават гаворыць не спяшаючыся. Дзяўчынкі аднагодкі, і абедзве вучачца ў пятym класе (*C. Міхальчук*).

296. Напішыце пра сваіх двух сяброў (сябровак). Як яны выглядаюць? Што агульнае ў іх характеристах? Чым адрозніваюцца? За што вы іх любіце і паважаеце?

297. Разгледзьце табліцу. Колькі склонавых формаў маюць лічэбнікі *сорак*, *сто*, *дзевяноста*?

Н. В.	сорак	сто	дзевяноста
Р. Д. Т. М.	сарака	ста	дзевяноста

Да вытокаў слова

Лічэбнік *сорак* спачатку быў назоўнікам і азначаў «мяшок» (як мерка). Гэты мяшок змяшчай у сабе чатыры дзясяткі сабаліных або вавёрчыных шкурак, якія раней былі замест грошай. Паступова слова *сорак* стала лічэбнікам.

298. Спішыце, раскрываючы дужкі. Лікі напішыце словамі, абазначце іх склоны.

1. Рапс — каштоўная кармавая і тэхнічная культура. Цэняць яе і пчаляры. З аднаго гектара рапсавага поля пчолы збіраюць да (90) кілаграмаў цёмна-жоўтага духмянага мёду. 2. Івалга за суткі корміць сваіх птушанят каля (100) разоў. А кожная пара маленькіх сініц ачышчае ў садзе ад насекомых-шкоднікаў (40) яблынь. 3. Востраў Армуз у Персідскім заліве складаецца з чыстай солі і ўзвышаецца над вадой на (90) метраў і мае ў дыяметры амаль (30) кіламетраў. 4. У дупле гіганцкай чынары, што расце ў Дагестане, свабодна могуць размясціцца (40) чалавек. 5. Сярод збожжавых найбольшы ўраджай дае ячменнае поле. Нават у гарачае засушлівае лета ў Беларусі атрымліваюць звыш (40) цэнтнераў з гектара, а ў лепшыя гады і па (60) цэнтнераў.

У складаных лічэbnіках (ад *пяцідзесяці* да *васьмідзесяці* і ад *двухсот* да *дзесяцістот*) скла-
няюцца абедзве часткі слова.

Ад 50 да 80	200, 300, 400	Ад 500 да 900
Н. <i>пяцьдзясят</i>	<i>тысціста</i>	<i>восемсот</i>
Р. <i>пяцідзесяці</i>	<i>троксот</i>	<i>васьмісот</i>
Д. <i>пяцідзесяці</i>	<i>тромстам</i>	<i>васьмістам</i>
В. <i>пяцьдзясят</i>	<i>тысціста</i>	<i>восемсот</i>
Т. <i>пяццюдзесяці</i>	<i>тымастамі</i>	<i>васьмюстамі</i>
М. (у) <i>пяцідзесяці</i>	<i>(аб) трохстах</i>	<i>(аб) васьмістах</i>

У лічэbnіка *дзвесце* ва ўскосных склонах у якасці састаўной часткі выступаюць формы лі-
чэbnіка *два*, а не *дзве*: *двухсот* (рублёў), *двум-
стам*, *двумастамі*, *(аб) двухстах*.

У лічэbnіка *семсот* ва ўскосных склонах пішац-
ца *я*: *сямісот*, *сямістам*, *сямюстамі*, *сямістах*.

299. Праскланяйце (вусна) 80, 800, 300, 900, правяраючы сябе па табліцы.

300. Спішице, замяняючы лікі словамі, дапасоўваючы назоўнікі да лічэбнікаў.

У вырай птушкі ляцяць звычайна на вышыні прыкладна 400—500 (*метр*). Але бывае, што падымаюцца на 1000 (*метр*) і вышэй. Хуткасць палёту ў сярэднім роўна 40—80 (*кіламетр*) у гадзіну. Дробныя птушкі ляцяць з хуткасцю не больш чым 50 (*кіламетр*) у гадзіну. Вароны — 50—70, качкі — 80—90. А стрыжы развіваюць хуткасць да 100 (*кіламетр*) у гадзіну.

У састаўных колькасных лічэбніках, якія абазначаюць цэлыя лікі, скланяюцца ўсе слова: *трохсот восьмідзесяці шасці (рублёў)* — Р. скл., *трывестамі восьмюдзесяцю шасцю (рублямі)* — Т. скл.

301. Спішице загадкі, замяняючы лікі словамі, ставячы назоўнікі, што ў дужках, у патрэбнай форме ліку і склону. Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку.

1. 700 (*вароты*) — 1 уваход. 2. Выходзілі 12 (*маладзец*) выпускалі 52 (*сокал*) і 365 (*лебедзь*). 3. Сям'я душ 300 і багата ды ўсяго на 2 (*локачь*) хата. 4. 2 (*брат*) і 1 з іх — мой дзядзька. Хто другі? 5. 700 (*муляр**) збудавалі дом без вуглоў.

Вызначце разрад лічэбнікаў паводле структуры.

Лічэбнікі *нуль, тысячы, мільён, мільярд* змяняюцца, як назоўнікі, маюць род і лік.

302. Прачытайце. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце. Лікі пішыце словамі.

рахмáны

Пешком к Сонцу

Расстояние от Земли до Солнца составляет примерно 149,5 миллиона километров. Луч света проходит его за 500 секунд. Чтобы пройти (из расчёта 50—60 километров ежедневно) расстояние от Земли до Солнца, надо затратить около 7000 лет. Мчась со скоростью 100 километров в час, курьерский поезд мог бы прибыть на Солнце на 172-й год после отбытия с Земли («*В мире интересного*»).

303. Спішыце, замяняючы лікі словамі. Вызначце склон лічэбнікаў.

Месяц — спадарожнік Зямлі. Яго сярэдняя адлегласць ад Зямлі роўна 384 400 кіламетрам, або 60 зямным радыусам. Пры рухе Месяца па эліптычнай арбіце гэта адлегласць змяняецца ад 354 000 да 406 000 кіламетраў.

Да вытокаў слова

Венецыянскі падарожнік XIII ст. Марка Пола прыехаў з Кітая і стаў рассказваць аб незлічоных багаццях гэтай краіны. Апавяддаючы, ён дабавіў да існуючага слова «*mile*» — *тысяча* канчатак *оне* з павелічальным значэннем. Так слова *мілюне* стала папулярным і паступова ўвайшло ў мову для азначэння тысячы тысяч.

304. Прачытайце. Да якога стылю належыць тэкст? Спішыце, замяняючы лікі словамі. Вызначце разрад лічэбнікаў: а) паводле значэння; б) паводле складу. Звярніце ўвагу на тое, як перадаеца значэнне прыблізнай колькасці.

Беларусь размешчана амаль у самых цэнтрых Еўропы.

З поўначы на поўдзень рэспубліка працягнулася амаль на 600 км, з усходу на захад — 650 км. Раскінуўшы свае прасторы ад Брэста да Віцебска, ад серабрыстага Сожа да хуткаўшынага Нёмана, ад Палесся на поўдні да Паазер’я на поўначы, яна займае плошчу каля 207,6 тыс. кв. км. Яе тэрыторыя пераўзыходзіць дзясяткі дзяржаў свету, у тым ліку і такія краіны, як Бельгія, Нідэрланды, Партугалія і Швейцарыя, разам узятыя.

Для перадачы значэння прыблізнай колькасці выкарыстоўваюцца:

- адваротны парадак слоў (назоўнік ставіцца перад лічэбнікам): *сабралі цэнтнерай дваццаць пяць з гектара;*
- спалучэнні больш як, больш за, больш чым, менш за, менш чым, менш як з лічэбнікамі ў вінавальнym склоне: *больш за трывцаць гадоў мінула;*
- спалучэнні лічэбніка ў родным склоне з прыназоўнікамі з (са), за, каля, да: *развіваць хуткасць да ста шасцідзесяці кіламетраў у гадзіну;*
- два лічэбнікі як адно слова: *Яшчэ трыватыры дні такой пагоды — і можна будзе пачынаць сяйбу.*

305. Пабудуйце спалучэнні слоў, як паказана ва ўзоры. Якія з іх перадаюць дакладную колькасць прадметаў, а якія — прыблізную? Ад чаго гэта залежыць?

Узор: *пяць кіламетраў — кіламетраў пяць — каля пяці кіламетраў.*

Дзевяноста рублёў, дваццаць пяць пудоў, тры гадзіны, пяцьсот тон, сто байцоў, чатырыста гадоў, сорак сотак, дзесятнаццаць вішняў, трынаццаць вёсак.

306. Перакладзіце вусна на беларускую мову. Звярніце ўвагу, як перадаецца значэнне прыблізной колькасці ў рускай і беларускай мовах.

Аллея великанов

В посёлке Мазолово Витебского района величаво красуецца редкая стародавняя аллея дубов-великанов, огромных тополей и осин. Глянешь на их вершины — шапка с головы падает.

Аллея имеет до полусотни толстоствольных деревьев, окружность которых в среднем по 4—5 метров.

Окружность самого толстого дуба — 5 метров 20 сантиметров. А толщина осины — 4 метра 77 сантиметров. Она, как и дуб, достигает более 25 метров в высоту.

Растут здесь и тополя окружностью по 3—4 метра.

А на территории школы есть пень тополя (его срезали, ибо он угрожал зданию), окружность которого 7 метров 50 сантиметров. Сбоку его — огромное дупло. Залезли туда пять мальчиков — спрятались.

Аллее великанов более 150 лет.

307. Прачытайце тэкст. Перабудуйце сказы так, каб яны перадавалі прыблізны лік. Запішыце тэкст у новай рэдакцыі. Лікі напішыце словамі. Вызначце разрад лічэннікаў паводле складу.

240 мільёнаў гадоў таму на нашай планеце жылі вялізныя яшчары. Яны перасоўваліся на дзвюх нагах, абапіраючыся пры гэтым на моцны доўгі хвост.

Даўжыня іх была 25—30 метраў, а маса дасягала некалькіх дзесяткаў тон.

Зніклі дыназауры нечакана 70 мільёнаў гадоў таму. Чаму гэта здарылася? Найбольш праўдападобнай меркаваній з'яўляецца тое, што падобныя яшчары падвергнулись выміранню пад часамі глобальнага нагрэвання.

добнымі здаюцца тлумачэнні, якія звязваюць выміранне дыназаўраў са змяненнямі ў асяроддзі і біялагічным развіццём планеты.

§ 47. Складенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

Парадкавыя лічэбнікі ўтвараюцца ад колькасных, якія абазначаюць цэлыя лікі: *пяць — пяты, сем — сёмы, дваццаць шэсць — дваццаць шосты*. Але: *адзін — першы, два — другі*.

Парадкавыя лічэбнікі змяняюцца па родах, склонах, ліках, як і прыметнікі.

У складаных парадкавых лічэбніках ад пяцідзясятых да восьмідзясятых і ад двухсоты да дзесяцісоты пры склененні змяняеца толькі апошняя іх частка: *пяцідзясятых, пяцідзясятага; двухсоты, двухсотага* і г. д.

У састаўных парадкавых лічэбніках скленяеца толькі апошніе слова: *у тысячы пяцьсот дваццаць пятым годзе* (М. скл.).

308. Прачытайце парадкавыя лічэбнікі. Запомніце іх вымаўленне і напісанне.

першы	адзінаццаты	—	соты
другі	дванаццаты	дваццаты	дваццаты
трэці	трынаццаты	трыццаты	трохсоты
чацвёрты	чатырнаццаты	саракавы	чатырохсоты
пяты	пятнаццаты	пяцідзясятых	пяцісоты
шосты	шаснаццаты	шасцідзясятых	шасцісоты
сёмы	сямнаццаты	сямідзясятых	сямісоты
восьмы	васямнаццаты	васьмідзясятых	васьмісоты
дзясяты	дзевяцінаццаты	дзевяносты	дзевяцісоты

Парадкавыя лічэбнікі, якія заканчваюцца на *-тысячны*, *-мільённы*, *-мільярдны*, пішуща ў адно слова: *сямітысячны*, *пяцімільённы*, *шасцімільярдны*, *25-тысячны*, *700-мільённы*.

309. Праскланяйце (вусна): *дзялятвы клас, трывцаць сёмы кіламетр.*

Утварыце парадкавыя лічэбнікі ад колькасных. Запішыце іх.

Узор: *дзесяць тысяч — дзесяцітысячны.*

Адзін, тры, пятнаццаць, семдзесят, дзвесце, шэсцьсот, сто тысяч, сто мільёнаў.

310. Спішыце тэкст, замяняючы ў ім лікі словамі. Вызначце род, лік і склон парадкавых лічэбнікаў.

На небасхіле беларускай філалогіі* 60—70-х гадоў XIX стагоддзя імя І. Насовіча ззяе яркай зоркай першай велічыні. У гісторыю духоўнай культуры беларусаў І. Насовіч увайшоў як першы буйны фалькларыст і лексікограф*. Яго па праву можна назваць з'яваю фенаменальнай*.

Нарадзіўся Іван Іванавіч Насовіч у 1788 годзе ў в. Гразівец Быхаўскага раёна Магілёўскай губерні.

У шматграннай дзейнасці І. Насовіча асобае месца займае «Словарь белорусского наречия», якому ён аддаў 30 гадоў свайго жыцця. У слоўнік увайшло звыш 30 000 слоў, якія даволі поўна адлюстравалі жывую беларускую мову сярэдзіны XIX стагоддзя (*I. Цішчанка*).

311. Прачытайце. На чым пабудаваны жарт? Назавіце фразеалагізм, у склад якога ўваходзяць лічэбнікі.

Бабуля:

— Саша, сходзі ў магазін. Ды хутка: адна нага тут, другая там!

Саша:

— Добра, схаджу.

Бабуля:

— Ты чаму абуў чаравік толькі на адну нагу?

Саша:

— Навошта абуваць другую, калі яна будзе тут?

312. Прыйдумайце і запішыце жарт-дыялог, пабудаваны на неразуменні значэння фразеалагізма або слова.

313. Напішыце словамі дату нараджэння кожнага члена вашай сям'і.

314. Прачытайце тэкст. Да якога стылю ён належыць? Якую ролю ў гэтым стылі адыгрываюць колькасныя лічэбнікі? Выпішыце словазлучэнні колькасных лічэбнікаў з назоўнікамі (лікі запішыце словамі). Перабудуйце іх у слова-злучэнні «парадк. ліч. + наз.^х».

Вядома, што ласосі, міногі, асятры, бялугі пакідаюць у пэўны час глыбіні мораў, збіраюцца чародамі і плывуць у рэкі. Яны падымаюцца да іх вярхоўяў, дзе адкладваюць ікру.

Вугры ж, наадварот, збіраюцца ў чароды, мяняюць свой звычайны цёмны, рачны, колер на марскі, серабрысты, і плывуць у глыбіню акіяна. Праплыўшы амаль 7000 кіламетраў, яны дасягаюць месца нерасту — Саргасава мора. Там адкладваюць ікру і гінуць.

Лічынкі, якія выйшли з ікрынак, падымаюцца ў верхнія слай вады і там падхопліваюцца цячэннем Гальфстрым. І толькі праз 3 гады яны з'яўляюцца ля берагоў Еўропы. За 1 год лічынкі праплываюць 1800 кіламетраў і вырастаюць да 3 сантиметраў, а к канцу шляху — да 8 сантиметраў. Цяпер яны ідуць у вярхоўі рэк, якія пакінулі іх бацькі.

Але не ўсе вугры ідуць у мора на нераст. Некаторыя застаюцца жыць у рэках, і тады яны вырастаюць да 2 метраў і важаць каля 12 кілаграмаў.

§ 48. Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў

315. Разгледзьце схемы. Скажыце, чаму лічэбнікі $\frac{2}{3}$ і $\frac{3}{5}$ называюцца дробавымі?

$$\frac{2}{3} \quad \text{---} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

$$\frac{3}{5} \quad \text{---} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

Паводле складу дробавыя лічэбнікі састаўняцца.

Пры скланенні дробавых лічэбнікаў змяняюцца абедзве часткі: першая — як колькасны лічэбнік, другая — як прыметнік у множным ліку: *пяці сёмым* (Д. скл.), *пяцю сёмыми* (Т. скл.).

316. Разгледзьце схему. Зрабіце вывад, якія формы маюць дробавыя лічэбнікі.

дзве
тры
чатыры

дзве трэція, дзве сотыя,
тры чацвёртыя, тры пятыя,
чатыры шостыя,
чатыры дзясятых

пяць
...
дзесяць...

пяць шостых, пяць цэлых
сем восмых, сем цэлых
дзесяць сотых

Калі першай часткай (лічнікам) дробавага лічэбніка з'яўляюцца слова *дзве*, *тры*, *чатыры*, то другая частка мае форму назоўнага склону: *дзве шостыя*, *тры сёмыя*, *чатыры восмыея*.

Калі лічнікам з'яўляюцца лічэбнікі *пяць, шэсць, сем* і г. д., то лічэбнік у назоўніку мае форму роднага склону: *пяць шостых, шэсць сёмых, сем восьмых*.

З а ў в а г а. Назоўнікі пры дробавых лічэбніках ужываюцца ў форме адзіночнага ліку пры ўказанні на частку аднаго прадмета і ў множным — пры ўказанні на частку мноства прадметаў: *дзве трэція кнігі — дзве трэція кніг*.

317. Запішыце лікі $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{9}$ словамі. Праскланяйце лічэбнікі.

318. Прачытайце арыфметычныя прыклады. Запішыце выразы словамі.

$$1. \frac{1}{2} + 1\frac{3}{4}; \quad 5\frac{5}{7} - 2\frac{4}{7}.$$

$$2. 4,6 + 0,3; \quad 6,18 - 3,09.$$

319. Спішыце, замяняючы лікі словамі.

528 (*гаектар*) ворыва; **367,5** (*літр*) малака; **1639,6** (*метр*) тканіны; **267,3** (*працэнт*) ураджаю.

320. Прачытайце. Да якога стылю належыць тэкст? Якую стылёвую рысу тэксту падкрэсліваюць лічэбнікі? Спішыце, замяняючы лікі словамі, раскрываючы дужкі.

Зямля лясоў і азёр

Беларусь — краіна раённінага ландшафту з умерана кантынентальным кліматам (мяккая і вільготная зіма, цёплае лета, сырая восень). Яна налічвае некалькі тысяч вялікіх і малых азёр і рэчак.

Самае вялікае возера — Нарач — мае плошчу 80 (*квадратны кіламетр*). Асноўныя водныя артэрыі: рэкі Днепр, Прыпяць, Бярэзіна, Заходняя Дзвіна, Нёман. Сярэдняя гушчыня рачной сеткі —

43,6 (*кіламетр*) на 100 (*квадратны кіламетр*) тэрыторыі. Больш за $\frac{1}{3}$ (*тэрыторыя*) краіны займаюць лясы. Найбольшы лясны масіў — Белавежская пушча. Агульная плошча ляснога фонду Беларусі — 9,5 (*мільён*) гектараў.

321. Разгледзьце табліцу.

Склон	Мужчынскі і ніякі род	Жаночы род
Н.	<i>паўтара</i> (<i>літра, вядра</i>)	<i>паўтары</i> (<i>гадзіны</i>)
Р.	<i>паўтара</i> (<i>літра, вядра</i>)	<i>паўтары</i> (<i>гадзіны</i>)
Д.	<i>паўтара</i> (<i>літрам, вёдрам</i>)	<i>паўтары</i> (<i>гадзінам</i>)
В.	<i>паўтара</i> (<i>літра, вядра</i>)	<i>паўтары</i> (<i>гадзіны</i>)
Т.	<i>паўтара</i> (<i>літрамі, вёдрамі</i>)	<i>паўтары</i> (<i>гадзінамі</i>)
М.	(аб) <i>паўтара</i> (<i>літраках, вёдраках</i>)	(аб) <i>паўтары</i> (<i>гадзінах</i>)

Адкажыце на пытанні

- Ці скланяюцца лічэбнікі *паўтара, паўтары?*
- З назоўнікамі якога роду яны спалучаюцца?
- У якіх склонах пры лічэбніках *паўтара, паўтары* назоўнікі ўжываюцца ў адзіночным ліку, у якіх — у множным?

Лічэбнікі *паўтара, паўтары* маюць толькі адну форму. Лічэбнік *паўтара* спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду, лічэбнік *паўтары* — з назоўнікамі жаночага роду.

Назоўнікі пры лічэбніках *паўтары, паўтара* ў назоўным, родным і вінавальным склонах

ужываюцца ў адзіночным ліку, у астатніх склонах — у множным.

Адну форму таксама мае лічэбнік *паўтараста*: *паўтараста рублёў*, *паўтараста рублямі*.

322. Да лічэбнікаў *паўтара*, *паўтары* падбярыце назоўнікі, якія падыходзяць па сэнсе, і ўтварыце словазлучэнні. Запішыце словазлучэнні ў формах назоўнага і творнага склонаў.

Паўтара, паўтары (*бочка*, *сотня*, *гектар*, *месяц*, *тыдзень*, *дзясятак*, *сотка*, *загон*).

323. Спішыце, устаўляючы замест кропак лічэбнікі *паўтара*, *паўтары*.

1. Ля вёскі відаць быў пасёлак: дзясятка ... фінскіх домікаў пад бляшанымі дахамі. 2. За ... тыдня гаспадар і госьць паспелі добра сысціся. 3. Хадзем у хату. У мяне тут ... пакоя. 4. Цемрадзь. Нават за ... кроха нельга згледзець чалавечую постаць. 5. Роты ... салдат перакінулі на левы фланг, дзе чакалася наступленне праціўніка. 6. ... вярсты ішлі ўскрай балота. 7. Сяло працягнулася ў адну доўгую лінію кіламетра на ... (*Я. Колас*).

324. Спішыце, дапасоўваючы назоўнікі, што ў дужках, да лічэбнікаў.

1. Лясныя арэхі па сваіх спажыўных якасцях у паўтара (*раз*) перавышаюць тлушту свініну, у тры (*раз*) — хлеб, у дзесяць (*раз*) — малако, у трынаццаць (*раз*) — свежыя яблыкі або груши. 2. На паўтараста (*гектар*) пасяялі грэчку. 3. Да берага было (*метр*) паўтараста. 4. З паўтары (*сотня*) салдат батальён пераправіўся на левы бераг ракі. 5. У Петручені быў садок, дзе расло каля паўтара (*дзясятак*) плодовых дрэў (*К. Чорны*).

325. Складзіце казку па пачатку. Звярніце ўвагу на загаловак і ўлічыце асаблівасці жанру — у казцы добрая канцоўка.

Незаконная гаспадыня

(Казка)

Невысока над Зямлёй знаходзілася чароўнае каралеўства. Карабём яго быў вечны Год, які сядзеў на троне і кіраваў Зямлёю. У яго было чатыры прыгожыя дачкі.

Самай старэйшай была Зіма. Яна заўсёды насіла белую вопратку. Крыху маладзейшай за яе была Вясна. За Вясну — доўгавалосае Лета. А самай маладзейшай, самай ціхай сястрой была прыгажуня Восень.

Жылі сёстры ў бацьковым доме, і кожная раз на год спускалася на Зямлю і ўладарыла трох месяцы. Год наглядаў за дочкамі, каб каторая не спусцілася на Зямлю раней ці пазней вызначанага часу. Але аднойчы здарылася нечаканае...

- Працяг казкі запішыце.

§ 49. Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў

326. Параўнайце словазлучэнні. У якім слупку лічэбнікі абазначаюць колькасць прадметаў як сукупнасць?

тры вучні	трое вучняў
чатыры качкі	чацвёра качанят
пяць дзён	пяцёра сутак

Зборныя лічэбнікі абазначаюць колькасць як сукупнасць: *двое, троє, чацвёра, пяцёра, шасцёра, сямёра, восьмёра, дзясяцера, дзясяцьера*. Зборнымі з'яўляюцца таксама лічэбнікі *абодва, абедзве, абое*.

Зборныя лічэбнікі спалучаюцца:

- з назоўнікамі, якія абазначаюць асоб мужчынскага полу, дзяцей, маладых істот: *тroe касцоў, чацвёра дзяцей, сямёра качанят;*
- з назоўнікамі, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку: *двоe дзвярэй, трое сутак;*
- з назоўнікамі: *людзі, коні, гусі, свінні;*
- з асабовымі займеннікамі: *мы ўсе шасцёра, нас было чацвёра.*

З назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду спалучаецца лічэбнік *абодва*: *абодва лётчыкі, абодва акенцы*; з назоўнікамі жаночага роду — лічэбнік *абедзве*: *абедзве дачкі, абедзве хаты*.

Калі гутарка ідзе пра асоб мужчынскага і жаночага полу разам, тады ўжываецца лічэбнік *абое*: *Нічыпар падміргвае цёci Каці i абоe выходзяць* (К. Крапіва).

Зборныя лічэбнікі скланяюцца, як прыметнікі множнага ліку.

Н.	двоe	чацвёрa	дзяявяцерa
Р.	дваix	чацвяр̄yix	дзевяцяцяryix
Д.	дваim	чацвяр̄yim	дзевяцяцяryim
В.	як Н. або Р.		дзевяцяцяryix
Т.	дваimi	чацвяр̄yimi	дзевяцяцяryimi
М.	(на) дваix	(на) чацвяр̄yix	(на) дзевяцяцяryix

Віктарына

1. І ці можна так сказаць: «Апошняя палова каstryчніка была дажджлівая»?
2. Як напісаць: *па пяci, па шасci, па трывцацi рублёў* або *па пяць, па шэсць, па трывцаць рублёў?*

327. Запішыце назвы лікаў у слупок. Ад лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлыя лікі, утварыце і запішыце зборныя лічэбнікі. Складзіце з імі сказы.

2, 4, 6, 7, 9, 10, 11.

328. Праскланяйце (вусна) зборныя лічэбнікі з назоўнікамі: *двое саней, троє кацянят, пяцёра куранят, восьмёра коней, абодва хлопчыкі, абедзве кнігі.*

329. Спішыце, раскрываючы дужкі. Абгрунтуйце выбар лічэбнікаў.

1. Следам за Галяй увайшло толькі (*дваіх, двух, двое*), рэшта стаяла з коньмі на дварэ (*Я. Брыль*).
2. Іх (*аленяў*) было (*четыры, чацвёра*), і ішлі яны адзін за адным (*I. Пташнікаў*). 3. На сэрцы ў (*абодвух, абоіх*) лёгка і весела (*A. Васілевіч*). 4. Мяцеліца не сціхала на працягу (*траіх, трох*) сутак.
5. (*Шэсць, шасцёра*) аднакласніц займаюцца спартыўнай гімнастыкай. 6. Заняткі вялі (*пяць, пяцёра*) студэнтаў універсітета. 7. За (*двума, дваймі*) зайца-мі пагонішся — ніводнага не зловіш (*Прыказка*).

330. Спішыце, устаўляючы на месцы пропуску лічэбнікі *абодва, абедзве ў* патрэбнай склонавай форме.

1. ... лётчыкі былі ў навушніках. 2. З ... бакоў за нізенькімі штыкетамі ўзвышаліся высокія клёны.
3. Бабуля брала Марынку і Сашку на рукі, цалавала ў ... шчакі і ссаджвала з воза. 4. Вясна ўжо стаяла на ... нагах, сонейка з ветрам сушила зямлю. 5. Назаўтра ўжо ... сям'і разам працавалі над лодкамі.

331. Запішыце словазлучэнні, дапасоўваючы да лічэбнікаў назоўнікі. Выкарытайце, дзе магчыма, зборныя лічэбнікі.

3 (*сябар*), 7 (*грыб*), 5 (*вяслы*), 4 (*сані*), 5 (*дошка*), 8 (*граблі*), 10 (*грам*), 11 (*вёска*), 12 (*гаектар*), 13 (*яблык*), 17 (*жанчын*), 18 (*цяля*), 10 (*кнігарня*), 20 (*лямпа*).

Парадак марфалагічнага разбору лічэбніка

1. Часціна мовы.
2. Пачатковая форма (назоўны склон).
3. Разрад паводле значэння: колькасны (абазначае цэлы лік, дробавы, зборны) або парадкавы.
4. Разрад паводле складу: прости, складаны або састаўны.
5. Марфалагічныя прыметы: род (калі ёсць), лік (калі ёсць), склон.
6. Сінтаксічная роля.

Узоры разбору колькаснага лічэбніка

На горцы пясчанай сем сосен шырока выносяць галіны (Я. Колас).

Вусны

Сем — лічэбнік, пачатковая форма — *сем*, колькасны, абазначае цэлы лік, прости; ужыты ў назоўным склоне; у сказе — у саставе дзейніка *сем сосен*.

Пісьмовы

Сем — ліч., *сем*, кольк., цэлы лік, пр.; у Н. скл.; у саставе дзейніка.

Узоры разбору парадкавага лічэбніка

На шаснаццатым годзе Алесь пачаў надзіва цішэць і расці (Я. Брыль).

Вусны

(На) *шаснаццатым* (годзе) — лічэбнік, пачатковая форма — *шаснаццаты*, парадкавы, прости; ужыты ў форме мужчынскага роду адзіночнага ліку меснага склону; дапасуецца да назоўніка — *годзе*; у сказе — у саставе акалічнасці *на шаснаццатым годзе*.

Пісьмовы

(На) *шаснаццатым* (годзе) — ліч., *шаснацца-*
ты, парадк., пр.; у м. р., адз. л., М. скл.; у са-
ставе акалічнасці.

332. Прачытайце тэкст. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку? Як можна назваць тэкст, каб ён перадаваў тэму і асноўную думку?

Разбярыце два колькасныя і два парадкавыя лічэнікі вусна і пісьмова.

Пасадзі дрэва!

Такая традыцыя вось ужо амаль трыццаць гадоў існуе ў Задарожскай сярэдняй школе.

Прыходзяць вучні і ў першую школьнью восень садзяць дрэвы. І не дзе-небудзь, а ў батанічным садзе. Ёсць такі непадалёку ад вёскі.

Першыя дрэвы падняліся тут яшчэ ў пяцідзясятых гады. І з таго часу жыве гэта добрая традыцыя. Батанічны — значыць незвычайны. Расце тут больш за 60 відаў дрэў. Нямала сярод іх рэдкіх парод.

І кожную з іх школьнікі навучацца вызначаць. Не раз пабываюць яны тут на экспкурсіі або ў час летняй працоўнай чвэрці.

Сад вялікі, раскінуўся на плошчы каля трох гектараў. Патрабуе гаспадарскага догляду. І вядома ж, школьні батанічны — сапраўдная капілка ведаў. Восенню і вясной у ім часта праводзяцца ўрокі біялогіі. А вяскоўцы любяць бавіць тут свой вольны час.

Шуміць сад, падрастаюць вучні, і з кожным годам мацнее добрая традыцыя («Бярозка»).

• Ці ёсць у вашай школе традыцыі? Раскажыце пра адну з іх. Калі яна ўзнікла? Ад какога і калі вы пра яе даведаліся? Чым яна вам падабаецца? Які ўдзел у правядзенні традыцыйных свят (мерапрыемстваў) прымае ваш клас, вы асабіста?

333. Якія словазлучэнні не адпавядашаюць норме: *два сыны, двое сыноў, двух хат, дзвюх хат, тры дачкі, троє дачок, чатыры зайцы, чацвёра зайцоў, пяць дрэў, пяцёра дрэў, шэсць куранят, шасцёра куранят?*

334. Прачытайце тэкст. Да якога тыпу ён належыць? Абгрунтуйце сваю думку. Падзяліце тэкст на часткі ў адпаведнасці з кампазіцыйнай схемай гэтага тыпу. Складзіце план і напішыце падрабязны пераказ.

Верны

На дзясяткі кіламетраў раскінулася хвойныя лясы вакол возера Палік. Тут у вайну была партызанская зона.

Група разведчыкаў накіравалася да вёскі Люцец. І раптам да людзей кінуўся сабака. Ён віляў хвастом, быццам прасіў ісці за ім.

Разведчыкі падаліся за сабакам і выйшлі на паляну. У зялёной траве ляжала дзяўчынка ў блакітнай сукеначцы. Відаць, малая і сабака ўцякалі з падпаленай вёскі, але куля дагнала дзяўчынку. А сабака, верны сябар, не пакідае яе, не верыць у яе смерць.

Пахавалі дзяўчынку пад маладой сасной, сталі клікаць сабаку, але той не хацеў пакідаць палянку.

Цераз двое сутак партызаны зноў ішлі тымі мясцінамі. Заглянулі на паляну. Ля магільнага бугарка ляжаў сабака.

Партызаны далі яму кусок хлеба. Сабака з'еў і нехаця паплёўся за разведчыкамі.

Сабака астаўся ў атрадзе. Партызаны далі яму імя Верны (*Л. Карніенка*).

Тэматычна праверачна работа

1. Якія з прапанаваных слоў з'яўляюцца лічэбнікамі?

Варыянт 1. Двойка, тысяча, пяць, двойчы, пяцёра, восьмы, сотня, упяцёх, паўтара.

Варыянт 2. Тройка, мільён, сем, тройчы, шасцёра, дзясятны, сотка, утрох, паўтары.

2. Што абазначаюць колькасныя лічэбнікі? Прывядзіце прыклады (*варыянт 1*). Што абазначаюць парадкавыя лічэбнікі? Прывядзіце прыклады (*варыянт 2*).

3. Выпішыце лічэбнікі, якія змяняюцца толькі па склонах. Праскланяйце адзін з іх.

Варыянт 1. Шэсць, адзін, адзінаццаць, восьмы, чацвёра, дваццаць шосты.

Варыянт 2. Сем, два, трынаццаць, дзясятны, сямёра, трыццаць пяты.

4. Напішыце словамі па два прыклады састаўных лічэбнікаў наступнай будовы.

Варыянт 1. Просты лічэбнік + просты; складаны лічэбнік + складаны; складаны лічэбнік + просты + просты.

Варыянт 2. Просты лічэбнік + просты + просты; складаны лічэбнік + просты; складаны лічэбнік + складаны + просты.

5. Запішыце лічэбнікі, у якіх мяккі знак пішацца на канцы (*варыянт 1*), у сярэдзіне слоў (*варыянт 2*).

6. Запішыце 3—4 лічэбнікі, якія скланяюцца, як назоўнікі 3-га склленення з мяккай асновай. Праскланяйце адзін з іх (*варыянт 1*).

Запішыце 3—4 лічэбнікі, у якіх у творным склоне перад канчаткам пішацца **цц**. Праскланяйце адзін з іх (*варыянт 2*).

7. Якія лічэбнікі маюць толькі адну склонавую форму? Запішыце гэтых лічэбнікі (*варыянт 1*).

Якія лічэбнікі маюць дзве склонавыя формы? Запішыце формы гэтых лічэбнікаў (*варыянт 2*).

8. З назоўнікамі якога роду спалучаецца лічэбнік *паўтара*? Прывядзіце прыклады і праскланяйце іх (*варыянт 1*).

З назоўнікамі якога роду спалuchaецца лічэбнік *паўтары*? Прывядзіце прыклады і праскланяйце іх (*варыянт 2*).

9. Як скланяюцца дробавыя лічэбнікі?

Варыянт 1. Запішыце словамі лікі $\frac{2}{7}$, $\frac{5}{8}$ і праскланяйце адзін з лічэбнікаў.

Варыянт 2. Запішыце словамі лікі $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{9}$ і праскланяйце адзін з лічэбнікаў.

10. У якіх складаных лічэбніках скланяюцца абедзве часткі слова?

Варыянт 1. Праскланяйце лічэбнікі *шэсцьдзясят, пяцьсот, трыста*.

Варыянт 2. Праскланяйце лічэбнікі *пяцьдзясят, шэсцьсот, чатырыста*.

ЗАЙМЕННІК

§ 50. Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў па значэнні

335. Прачытайте тэкст, які запісаў А. Гурскі.

Даўным-даўно ў адной з нарачанскіх вёсак жылі чароўная дзяўчына Галя і прыгожы юнак Васіль. Моцна кахалі яны адзін аднаго. Хлопец — майстар-штукар. Ён зрабіў незвычайнае люстэрка і падарыў яго сваёй каханай. Толькі нядоўга былі шчаслівыя Васіль і Галя. Ненавісны багацей захацеў завалодаць прыгажуняй. Бацька Галі заступіўся за дачку і загінуў. На выручку ёй прыйшоў Васіль. Ён вызваліў каханую, але ў няроўнай сутычцы загінуў і сам. Гэта бачыла Галя. Яна страціла прытомнасць і выпусціла з рук люстэрка. На часткі разблілася яно. А на месцы, дзе ўпалі сярэбраныя асколкі, утварылася возера. З тае пары дзяўчына крылатай чайкай кружыць над Нараччу і співае для любага свае песні.

Адкажыце на пытанні

1. Якія слова ў тэксце замяняюць назоўнікі **дзяўчына, юнак, хлопец, люстэрка, Васіль, Галя?**
2. Выдзеленыя слова называюць канкрэтны прадмет, прымету ці толькі ўказваюць на іх?
3. Ці можна вызначыць, на што ўказваюць выдзеленыя слова без папярэдніх сказаў?

Займеннік — самастойная часціна мовы, якая ўказвае на прадметы, прыметы прадметаў, колькасць, не называючы іх: *Наступіла вясна. Яна адразу ўсміхнулася сонечнымі дзянькамі. Не за сваю справу не бярыся. Давялося чакаць некалькі хвілін.*

Займеннікі атрымліваюць у сказе значэнне таго слова, якое замяняюць: *Плыве ракою наша мова, яе (мову) не зробіш ручаем* (Максім Лужанін).

336. Спішице тэкст. Падкрэсліце ў ім займеннікі. Замест якіх слоў яны ўжыты?

Ні адзін сейбіт не кіне зерне ў непадрыхтаваную глебу. І душу, каб у ёй прараслі зерні дабрыні, трэба падрыхтаваць. Трэба навучыць яе адчуваць. Душа чалавека мудрэйшая за разум яго. Чалавек меў пачуцці яшчэ да таго, як навучыўся выказваць іх словамі. І дзіця спачатку спасцігае свет з дапамогаю пачуццяў. Яно ўлоўлівае пяшчоту ў голасе маці, у кожным яе дотыку (*B. Вітка*).

337. Прачытайце. Вызначце тып тэксту. Каб пазбегнуць частага ўжывання аднакаранёвых слоў, замяніце асобныя назоўнікі займеннікамі *яны, свае*.

За вёскай на старой бярозе вяліся буслы. З выраю буслы звычайна прыляталі ў красавіку, прыносячы да нас на бусліных крылах вясну. Буслы рабілі над вёскай некалькі кругоў, нібы аглядалі, ці не змянілася тут што-небудзь за зіму, потым садзіліся на бярозу, рамантавалі гняздо, у якім выводзілі і гадавалі буслянят.

- Перакажыце тэкст з ужываннем займеннікаў.

У сказе займеннікі выступаюць у ролі розных членаў сказа:

дзейніка: *Не шукай ты ішасця-долі на чужым далёкім полі* (Я. Купала). *Нехта спяшаецца дадому*;

дапаўнення: *Нам без трывог не зберагчы жыцця. Сябры, давайце хвалявацца за ўсіх і ўсё: за зерне і дзіця* (П. Панчанка);

азначэння: У кожнай школе складваеца свая казка, у кожнай школе гарыць свой агень-чык (В. Вітка);

выказніка: *Гэты бераг наш спрадвеку*;

акалічнасці: *Рэчы жанчына трymала каля сябе.*

Пачатковай формай займеннікаў (акрамя займенніка *сябе*) з'яўляеца назоўны склон адзіночнага ліку.

Займеннік *сябе* не мае формы назоўнага склону.

338. Спішыце. Падкрэсліце займеннікі. Вызначце іх пачатковую форму і сінтаксічную ролю ў сказе.

Мы хочам, каб у нашай краіне, ва ўсіх яе гарадах і вёсках, былі прыгожыя кветкі, сады і паркі, каб людзі дыхалі чыстым, здаровым паветрам. Для таго каб быць сапраўдным гаспадаром, трэба не толькі любіць прыроду сваёй Радзімы, але і добра ведаць яе, разумець тое, што яна патрабуе клапатлівых адносін да сябе (*Паводле Т. Хадкевіча*).

Займеннікі паводле значэння падзяляюцца на дзвеяць разрадаў:

1) асабовыя: *я, мы, ты, вы, ён, яна, яно, яны*;

- 2) зваротны: *сябе*;
- 3) прыналежныя: *мой, наш, твой, ваш, свой, іхні*;
- 4) указальныя: *гэты, той, такі, гэтакі, столькі, гэтулькі*;
- 5) азначальныя: *сам, самы, увесь, усякі, кожны, іншы, усе*;
- 6) пыталельныя: *хто? што? які? каторы? чый?*;
- 7) адносныя: *хто, што, які, каторы, чый*;
- 8) адмоўныя: *ніхто, нішто, нічый, ніякі*;
- 9) няпэўныя: *нехта, нешта, нейкі, хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь*.

339. Прачытайце верш. Знайдзіце ў ім займеннікі, вызначце іх разрад.

Цябе мы назвалі Радзімай

Дзе рэчкай, дзе борам, дзе лугам
 Ты вабіш сабою здаля,
 Зямля між Дняпром і між Бугам,
 Спрадвечная наша зямля.

Цябе мы назвалі Радзімай
 Не годам раней, не двумя,
 Не годам-двумя прынялі мы
 Тваё дарагое імя.

З тых дзён і па сёння прадвеснем
 Па нівах і ціхіх гаях
 Гучыць твая звонкая песня,
 Пяяучая мова твая.

A. Бачыла.

340. Спішыце. Падкрэсліце ў тэксце займеннікі.

Люблю цябе, жыццё, любоўю кроўнай.
Я не нахлебнік твой. Я на зямлю
Не для таго прыйшоў, каб жменяй поўнай
Уцехі браць. Я — аддаваць люблю.

H. Гілевіч.

§ 51. Паглыбленне паняцця пра апавяданне (асаблівасці разгортвання думкі ў ім)

Апавяданне — тып тэксту, у якім паведамляеца пра дзеянні і падзеі, што разгортваюцца па-ступова.

Тэкст тыпу апавядання звычайна мае *пачатак*, або *зачын*, *сярэднюю частку* і *канцыўку*.

У апавядальных тэкстах сюжэтнага характару кампазіцыйная схема выглядае так: завязка — развіццё дзеяння (кульмінацыя) — развязка.

341. Прачытайце аброзок.

Каля вёскі Забалоцце, што на Уздзеншчыне, выбілася з-пад вярбы крынічка. Вада ў ёй была халодная, як лёд, а чыстая, як раса. Вада ўсё прыбывала, аж пакуль не пабегла па дзвюх ручайніх. Кажуць, што так нарадзіліся рэкі Нёман і Лоша.

Нёман паводзіў сябе, як шчыры і дужы хлопец, а Лоша — як ціхая і хітраватая дзяўчына. І сказаў Нёман аднойчы Лоши:

— Раздолля трэба мне, волі захацелася. Буду прабівацца да мора.

Нічога не адказала Лоша, толькі надумалася бегчы адна да мора. Пакуль не развіднела, яна ці-

хенъка ўстала і пабегла па нізінах ды па далінах да мора.

Прачнуўся Нёман, углядзеў, што Лошы няма, і кінуўся наўздагон, не разбіраючы дарогі.

З таго часу так і ляціць, спяшаецца магутны і шырокі Нёман, а Лоша плыве ціха, хаваецца ды туляецца па кустах і нізінах (*З падання*).

У тэксце можна вылучыць некалькі момантаў. Калі даць ім назву, то атрымаецца прыкладна такі план апавядання:

1. Вытокі Нёмана і Лошы.
2. Нёман-хлопец і Лоша-дзяўчына.
3. Навыперадкі да мора.
4. Няспынны шлях дзвюх рэк.

Зачынам гэтага тэксту з'яўляецца першы абзац. Ён — пачатак дзеяння (яго завязка) і адпавядае першаму пункту плана. Два наступныя пункты плана трэба звязваць з працягам дзеяння, развіццём думкі пра неаднолькавыя паводзіны рэк. Кульмінацыйны момант развіцця дзеяння — перадапошні абзац. (*Прачнуўшыся, Нёман не ўбачыў Лошы.*)

Апошні абзац тэксту — гэта канец развіцця падзеі, яе развязка.

342. Прачытайце. Вызначце тэму і асноўную думку тэксту. Дайце яму загаловак. Падзяліце тэкст на часткі. Складзіце просты план тэксту.

— Гляньце, бабулька, які сабака! — паказаў унук пальчыкам.

Бабуля зірнула туды і, абапіраючыся на даўно-даўно недзе падабраны кіёк, пайшла на здраравенна-

га сабаку. Ён стаяў нерухома, бы цень, і глядзеў на маленькіх грыбнікоў.

Бабуля закрычала:

— Вон адсюль! Пайшоў туды, адкуль прывалокся!

Той крутнуўся на месцы, падтуліў хвост і патрухаў у хмызняк.

Па тым, як устрывожылася бабуля і рашуча праганяла сабаку, дзеци здагадаліся: гэта быў не сабака. Яны анямелі і глядзелі туды, куды пабег воўк.

Увечары грыбнікі расказвалі і расказвалі пра ваўка. А яшчэ больш гаварылі пра сваю смелую бабулю. Нават вялікі воўк яе збаяўся або паслухаўся (*Паводле Ф. Янкоўскага*).

§ 52. Складаны план

Складаны план адрозніваецца ад простага тым, што асобныя яго пункты маюць падпункты. Гэта бывае, калі, складаючы план, вылучаюць вялікую частку тэксту, з якой выдзяляюць некалькі меншых. Як і ў простым плане, пункты складанага могуць мець форму пытанняў, краткіх апавядальных сказаў.

Тэкст Янкі Сіпакова (практ. 343), напрыклад, будзе адпавядаць такому складанаму плану:

1. Спрачаюцца пра сённяшнюю вёску.
2. Пачынаюць здзекавацца і са святога.
3. Сёння трэба пакланяцца:
 - а) закінутай сяўні,
 - б) забытаму цэпу,
 - в) дзяжы ў хаце,
 - г) печы, якая ўсіх карміла.

343. Прачытайце тэкст.

Спрачаюцца, якая патрэбна сёння вёска. Цагляная, з дамамі-небаскробамі, ці ўсё тая зялёная, аднапавярховая, з пеўнямі, якія прахопліваюцца штораніцы, лопаюць крыллем і крычаць: «Не праспаў! Не праспаў!»

У запале спрэчкі некаторыя нават пачынаюць здзекавацца з таго святога, што спрадвеку цярпліва служыла селяніну, карміла яго і апранала. А мне здаецца, што мы павінны, як некалі нашы продкі, пакланяцца сёння:

і закінутай некуды старой сяўні*, якая беражліва рассявалася па святой раллі* буйныя зярніты жыта ці ячменю;

і забытаму, пачарнеламу цэпу*, які адзін настойліва і паспяхова замяніў і складаную малатарню, і цэлы завод на полі — камбайн;

і дзяжы, якая ў дні голаду берагла макулінку* рошчыны* і заўсёды аставалася ў хаце як нейкі выклік, нейкая пагроза голаду;

і печы, гэтай нястомнай працаўніцы, якая чарнела адна на папялішчы ў грозныя часіны пажараў і войнаў і ўсё роўна спраўна рабіла звыклую работу (*Паводле Я. Сінакова*).

- Прачытайце радкі, якія адпавядаюць: а) першаму пункту плана; б) другому пункту плана.
- Як вы разумееце, што сёння трэба пакланяцца: а) закінутай сяўні; б) забытаму цэпу; в) дзяжы ў хаце; г) вясковай печы?

344. Прачытайце ўважліва тэкст.

Мы рабілі ўсё, што маглі, але агонь не сціхаў. Макаед на сваім вяку гасіў не адзін пажар. Бачыў усякае, але такой вялікай бяды не здаралася.

— Застаецца адно — пусціць сустрэчны пал, —
сказаў Макаед. — Толькі так можна спыніць агонь.

Мы з дванаццацігадовым Рыгоркам, сынам лес-
ніка, рыхтавалі сухое ламачча, каб пусціць сустрэч-
ны агонь.

— Дзядзечка! — пачуў я раптам голас Рыгор-
кі. — Хутчэй сюды! Тут птушка! А ў гняздзе пту-
шаняты!

Шэрая цяцерка ратавала ад агню сваіх дзяцей.
Яна паглыбляла равок, каб не пусціць агонь да
гнязда.

— Трэба ёй дапамагчы! — сказаў Рыгорка.

— Можа, перанесці гняздо ў бяспечнае месца? —
прапанаваў я.

Цяцерка пачала мітусліва кружыць. Яна ледзь
не біла нас крыламі, пагрозліва шыпела. Птушаня-
ты пішчалі.

— Рыгорка, хутчэй рыдлёўку!

Мы зрэзалі тонкі пласт зямлі разам з гняздом.
Недалёка была паляна, а за ёй — лес, якому пажар
не пагражай. Мы з Рыгоркам кінуліся туды. Я на
рыдлёўцы нёс гняздо, а Рыгорка падтрымліваў яго,
каб не ссунулася.

— Загінуць птушкі без мамкі, — пашкадаваў
Рыгорка, калі мы ўладкавалі іх на новым месцы.

— Пачакай, можа, яшчэ прыляціць, — супакой-
ваў хлопчыка Макаед.

І сапраўды, праз некалькі хвілін мы ўбачылі
нашу цяцерку.

Як мы ўзрадаваліся! А яна падляцела да нас і
дзеўбанула Рыгорку ў патыліцу. Але хлопчык не
пакрыўдзіўся. Зразумеў, што гэта ад трывогі і стра-
ху за дзяцей (*Паводле У. Мяжэвіча*).

• Складзіце план тэксту. Падрыхтуйце вусны пераказ у
адпаведнасці з планам.

§ 53. Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс

Займеннік — зменная часціна мовы. Усе займеннікі скланяюцца: *У садзе ёсьць і паглядзець на што, ёсьць і пакаштаваць што, ёсьць чым і паласавацца* (Б. Сачанка). Некаторыя займеннікі змяняюцца па родах і ліках: *ён, яна, яно, яны; наш адказ, наша прапанова, ваша рашэнне, ваны вывады; увесць клас, уся школа, усё грамадства, усе людзі*.

345. Вусна адкажыце на пастаўленыя пытанні.

1. Калі мы карыстаемся займеннікам *я*, а калі — займеннікам *мы*?
2. Калі ў размове ўжываюць займеннік *ты*, а ў якіх жыццёвых сітуацыях замяняюць яго займеннікам *вы*?
3. На што могуць указваць займеннікі *ён, яна, яно, яны*?

346. Прачытайце. Назавіце ў тэксле займеннікі. Якую ролю яны выконваюць?

Аднойчы сустрэліся Талент і Імя. Паважна пыхкаючы, Імя кажа:

- Прэч з дарогі, хіба ты не бачыш, хто я?
- Ну хто ты? — спакойна пытаецца Талент.
- Я — Імя! — з гонарам адказвае яно. — Усе мяне ведаюць. Усе даюць мне дарогу. А вось хто ты — я штосьці цябе не ведаю.
- Я, — усміхнуўся Талент, — якраз тое, чаго табе не хапае (*З народнага*).

Асабовыя займеннікі

Асабовыя займеннікі *я, ты* не маюць формаў роду, таму могуць быць аднесены да асоб мужчынскага і жаночага полу, як, напрыклад, у вершы Васіля Зуёнка:

Калі спрэчкі заходзяць,
Які будзе заўтрашні дзень,
Я кажу пры нагодзе:
— Такі, як у добрых людзей.

Так могуць сказаць мужчына і жанчына, хлопчык і дзяўчынка. Значэнне роду гэтых займеннікаў, як і ветлівага *Вы*, выяўляеца формай выказніка, выражанага дзеясловам прошлага часу, або іншымі словамі ў тэксле. *Oх, як я змарылася сёння, нібы пасля працы дзе-небудзь на сенажаці на працягу доўгага летняга дня* (І. Шамякін). *Родную песню я ўспрымаў усім сваім сэрцам* (І. Грамовіч). *Ты заўсёды дапамагаеш маме, бо ўважлівая і спагадлівая. Вам з Беларусі паклон, ластаўка роднага слова* (Я. Янішчыц).

347. Асабовыя займеннікі дапамагаюць вызначаць асобу дзеясловаў цяперашняга (будучага) часу пры іх спражэнні. Заўважце, як гэту моўную заканамернасць выкарыстаў паэт, рассказываючы пра страты беларускага народа ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны.

Не забываеца той урон,
не заастаюць прагалы...
Дзеці, вы вывучылі ўрок?
Дзеці, вы праспрагалі?
Я іду,
ты ідзеш,
а ён не ідзе,
ён мёртвы.

Я пяю,
 ты пяеш,
 маўчыць кожны чацвёрты.
 Мы ідзём,
 ідзяце вы,
 грунт пад нагамі цвёрды.
 Яны не ходзяць — не жывы
 кожны чацвёрты.
 Любім мы,
 любіце вы.
 Колькі травы,
 ліствы,
 сінявы! —
 Хоць сэрца настеж разгортвай.
 А каб яшчэ ды быў жывы
 кожны чацвёрты!

A. Вярцінскі.

Растлумачце, чаму словазлучэнне *кожны чацвёрты* можна замяніць асабовым зaimеннікам і адзіночнага, і множнага ліку.

348. Разгледзьце табліцу скланення асабовых зaimеннікаў *я, ты, мы, вы*. Якую асаблівасць змянення вы заўважылі?

Склон	Адзіночны лік		Множны лік	
Н.	я	<i>m[ы]</i>	<i>m[ы]</i>	<i>v[ы]</i>
Р.	<i>мян[e]</i>	<i>цяб[e]</i>	<i>n[ac]</i>	<i>v[ac]</i>
Д.	<i>мн[e]</i>	<i>таб[e]</i>	<i>n[am]</i>	<i>v[am]</i>
В.	<i>мян[e]</i>	<i>цяб[e]</i>	<i>n[ac]</i>	<i>v[ac]</i>
Т.	<i>мн[oй](‐ою)</i>	<i>таб[oй](‐ою)</i>	<i>n[ami]</i>	<i>v[ami]</i>
М.	(пры) <i>мн[e]</i>	(пры) <i>таб[e]</i>	(y) <i>n[ac]</i>	(y) <i>v[ac]</i>

349. Спішыце выдзеленыя часткі сказаў і асобныя сказы, займеннікі *я* і *ты* пастаўце ў патрэбным склоне.

1. Як многа значыць — мець не толькі вёску ці горад, дзе (*ты*) знаёма кожная вуліца, кожны дом, дзе ты ўсё ведаеш і (*ты*) таксама ўсё ведаоць, але мець яшчэ і сваіх людзей, быць сярод іх сваім чалавекам, адчуць, адкуль бы ты ні вярнуўся, яны (*ты*) прымуць, памогуць (*Б. Сачанка*). 2. Ляжыш на пагорку і глядзіш у неба. Над (*ты*) блакітная шырання. Здаецца, матухна-зямля злёгку трывае (*ты*) за плечы (*I. Грамовіч*). 3. Вось як цяпер, перада (*я*) устae куточак той прыгожа... (*Я. Колас*). 4. Яшчэ многа прыйдзеца (*я*) зведаць, убачыць, і ў гэтym бясконцым пазнанні (*я*) чакае многа трывог і хвальвання... (*Я. Брыль*). 5. Мы ішлі па мяжы, і, хоць на ёй было вузка, дзед **вёў** (*я*) за руку (*Я. Брыль*).

- Вызначце разрад займеннікаў, ужытых у сказах.

**Займеннікі з прыназоўнікамі пішуцца асобна:
сустрэўся з сябрам — сустрэўся з ім.**

350. Параўнайце беларускія і рускія словазлучэнні з займеннікамі, звярніце ўвагу на іх правапіс і ўжыванне прыназоўніка.

звяртаца да іх
схіліцца перад ім
сустрэцца з ёю
спытаць у яго

обращаться к ним
наклониться перед ним
встретиться с нею
спросить у него

Калі займеннікі 3-й асобы ўжываюцца з прыназоўнікамі, да іх не дадаецца літара *н*, як гэта адбываецца ў рускай мове: *у яго, перад ім, да ix, з ёю*.

351. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Вызначце склон займеннікаў. Назавіце іх пачатковую форму.

Проведаць его, здороваться с ним, смеяться над нею, встретиться с вами, прийти к нам, рассказывать о вас, благодарить их, ожидать меня, провожать тебя, беречь память о них.

352. Прачытайце размову добра знаёмых дзяўчыннак. Растворычце, чаму адна з іх пакрыўдзілася.

— Прывітанне, дзяўчаткі! — крыкнула здалёк Тамара. — Як даўно мы не сустракаліся!

— У якой ты цяпер школе? — спытала Марына Алену.

— У дваццатай, што ў нашым мікрараёне. А ты дзе? Яна (паказала рукою на Тамару) неяк званіла мне і нешта пра цябе расказвала. Ык як там у вас, здаецца, у лі-цэ-і?

— Цікава, вельмі цікава. Клас цудоўны.

— Няўжо?

— Я пайшла, — сказала пакрыўджаная Тома і хуценька пабегла.

! || Існуе этычнае правіла, якое не рэкамендуе ўжываць займеннікі **ён**, **яна** ў адносінах да тых, хто непасрэдна ўдзельнічае ў размове.

353. Спішыце. Займеннікі, што стаяць у дужках, пастаўце ў патрэбным склоне. Растворычце правапіс выдзеленых слоў.

1. Вуліца Багдановіча, як для нашай імклівай сталіцы, вузкаватая. Па (**яна**) адзін пры адным цеснымі калонамі, двумя радамі ў абодва бакі то ідуць, то **нясуцца** аўтамабілі, трамейбусы. Мноства машын. Не прыхарошваюць гэтай вуліцы ні нават сквер пры (**яна**), ні **разнастайныя** надпісы.

2. Знаёмы ляснік прывёз у горад **кніжку**, паказвае (я) і кажа: «(Вы) прывёз. Яна даўняя, ста-рэнская».

Гартануў, агледзеў (яна), даўнюю, з яшчэ больш даўнім тэкстам. Чыталі (яна) і пры лучыне, і пры лямпе, і пры электрычнай лямпачцы. Не хапае ў (яна) першых і апошніх лісткоў (*Ф. Янкоўскі*).

Зваротны займеннік

Зваротны займеннік *сябе* ўказвае, што аб'ектам дзеяння з'яўляецца той, хто яго і ўтварае, таму гэты займеннік не мае формы назоўнага склону, а таксама роду і ліку. Ён не можа быць дзейнікам у сказе і амаль заўсёды выконвае ролю дапаўнення і зредку — акалічнасці месца: *Не хвали сам сябе, няхай людзі пахваляць* (Прыказка). Скланяеца займеннік наступным чынам:

Н. —

В. *сябе*

Р. *сябе*

Т. *сабой (сабою)*

Д. *сабе*

М. *(пры) сабе*

354. Перакладзіце сказы на беларускую мову. Запішыце, займеннікі падкрэсліце.

1. Нет лучше шуток, чем над собою. 2. Я никак не мог прийти в себя после случившегося. 3. Не хвали себя, пусть лучше другие похвалят. 4. Ничего не сделается само собою. 5. С трудом пришлось пробивать себе дорогу. 6. Недавно я дал себе слово успешно окончить учебный год. 7. Приучать себя к сдержанности и терпению. 8. Ему хотелось устроить себе праздник.

! Сказанае па-руску «*Надо себя уважать*» у беларускай мове гучыць так: «*Трэба сябе паважаць*», «*Дай себе слова*».

355. Спішыце фразеалагізмы, устаўляючы патрэбную літару ў зваротны займеннік. Растворицце сэнс устойлівых выражань.

Сам па с..бе, сам не ў с..бе, само па с..бе, само с..бой зразумела, сам с..бе, браць праз с..бе, прый-сці ў с..бе.

Узор: *Не памятаць сябе — не кантраліваць свае ўчын-кі і паводзіны.*

Словы для даведкі: *хтосьці не можа валодаць сабой; апрытомнець; самастойна, незалежна ад чыёй-небудзь волі і жадання; не выклікае сумнення, пярэчання, не патрабуе тлумачэння; без ніякага ўздзеяння; адзін, без нікога; рабіць нешта вельмі цяжкае.*

• З трывма фразеалагізмамі (на выбар) вусна складзіце сказы.

356. Адкажыце на пастаўленыя пытанні, ужываючы зваротны займеннік.

Ці выпісалі вы сабе дзіцячу газету або часопіс?

Ці набылі вы сабе арфаграфічны слоўнік беларускай мовы?

Ці гатуецце вы сабе снеданне або полудзень?

Што вы можаце дараваць сабе?

Прыналежныя займеннікі

Прыналежныя займеннікі абазначаюць прыналежнасць 1-й асобе: *мой, наш;* 2-й асобе: *твой, ваш.*

Для абазначэння прыналежнасці 3-й асобе ўжываюць прыналежныя займеннікі *іхні, ягоны* і асабовыя займеннікі 3-й асобы ў родным склоне — *яго, яе, іх: іхнія задумы, ягоны план, яе прапанова, іх школа.* Усе прыналежныя займеннікі адказваюць на пытанні чый? чыя? чые? чыё?

Займеннік *свой* указвае на прыналежнасць любой асобе адзіночнага або множнага ліку: *Я сустрэў сваю сястру. Маці паклікала сваю сястру. Яны дапамагалі сваёй сястры.*

357. Прачытайте словазлучэнні. Выпішыце ў два слупкі асобна словазлучэнні назоўніка з прыналежным займеннікам і словазлучэнні назоўніка з прыналежным прыметнікам.

Матчын падарунак, яе падарунак, братавы кнігі, ягоныя сшыткі, іхнія планы, птушыныя спевы, мае намеры, мядзведжы бярлог, вашы дамы, суседаў кот, наш клас, Алесеў аловак.

358. Разгледзьце табліцу скланення займеннікаў *мой, маё, мая* ў адзіночным і множнім ліку.

Склон	Адзіночны лік		Множны лік для ўсіх родаў
	мужчынскі і ніякі род	жаночы род	
Н.	мой	маё	мая
Р.	майго		маіх
Д.	майму		майм
В.	як Н. або Р.	маю	як Н. або Р.
Т.	маім	маёй(-ёю)	маімі
М.	(у) маім	(у) маёй	(у) маіх

Складзіце сказы, каб у іх ужываліся займеннік *мой* у Т. склоне, а займеннік *мая* і *мае* — у Р. і М. склонах.

359. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову, запішыце іх. Падкрэсліце канчаткі займеннікаў.

Мои родители, наши классы, твоего совета, со своей собакой, ваши учебники, свои произведения.

У займенніках *мой, твой, свой, маё, тваё, сваё* ў родным і давальным склонах адзіночнага ліку пішацца *й*: *майго, твайго, свайго; майму, твайму, свайму* (у руск. мове: *моего, твоего, своего, твоему, своему*).

Займеннікі множнага ліку ў назоўным склоне маюць канчатак *-е* (*мае, свае*) і *-ы* (*наши, ваты*).

360. Праскланяйце пісьмова словазлучэнні *свая дзяржава, свае слова.*

Займеннікі *вы, ваш* выкарыстоўваюцца як ветлівая форма звароту і да адной асобы. Тады гэтыя займеннікі пішуцца з вялікай літары: *Дзякую Вам за параду. Атрымалі Ваши дакументы.*

361. Прачытайце ліст Я. Купалы аўтару «Беларускай граматыкі» Браніславу Тарашкевічу. Звярніце ўвагу, як ён аформлены. Заўважце таксама ветлівых форм звароту.

Дзядзька Тарас!

Што чуваць у Вас з беларускай граматыкай? Ці што-небудзь зрабілі ў гэтым напрамку? Калі маецце ўжо яе нарыс, то будзьце ласкавы прыслать яго нам, калі не, то будзьце такімі добранькімі і спрытнымі ды як хутчэй гэта зрабіце... Граматику Вашу хоча Таварыства выдаць і пусціць у свет у «назіданіе» маладому беларускаму пакаленню... Чакаем хуткага ад Вас адказу.

Шчыра Вам адданы сакратар выдавецтва Ів. Луцэвіч.

Вільня, 4.03.1914 г.

362. Назвы якіх рэчаў можна спалучыць з займеннікамі *мой* і *наш*? Складзіце і запішыце сказы з атрыманымі словазлучэннямі. Пры гэтым майце на ўвазе, што прыналежныя займеннікі змяняюцца па родах, ліках і склонах.

Указальныя займеннікі

Указальныя займеннікі *гэты, той, такі, гэтакі*, як і прыметнікі, маюць формы роду, змяняюцца па ліках і дапасуюцца да назоўнікаў.

Склон	Адзіночны лік		Множны лік
	мужчынскі і ніякі род	жаночы род	
Н.	<i>гэт^ы</i> <i>гэт^а</i>	<i>гэт^а</i>	<i>гэт^{ыя}</i>
Р.	<i>гэт^{ага}</i>	<i>гэт^{ай}</i>	<i>гэт^{ых}</i>
Д.	<i>гэт^{аму}</i>	<i>гэт^{ай}</i>	<i>гэт^{ым}</i>
В.	як Н. або Р.	<i>гэт^у</i>	як Н. або Р.
Т.	<i>гэт^{ым}</i>	<i>гэт^{ай}(-аю)</i>	<i>гэт^{ыми}</i>
М.	(<i>y</i>) <i>гэт^{ым}</i>	(<i>y</i>) <i>гэт^{ай}</i>	(<i>y</i>) <i>гэт^{ых}</i>
Н.	<i>m^{оў}</i> <i>m^{ое}</i>	<i>m^{ая}</i>	<i>m^{ыя}</i>
Р.	<i>m^{аго}</i>	<i>m^{оў}</i>	<i>m^{ых}</i>
Д.	<i>m^{аму}</i>	<i>m^{оў}</i>	<i>m^{ым}</i>
В.	як Н. або Р.	<i>m^{ую}</i>	як Н. або Р.
Т.	<i>m^{ым}</i>	<i>m^{оў}(-ою)</i>	<i>m^{ыми}</i>
М.	(<i>на</i>) <i>m^{ым}</i>	(<i>на</i>) <i>m^{оў}</i>	(<i>на</i>) <i>m^{ых}</i>

363. Прачытайце тэкст. Знайдзіце ў ім указальныя займеннікі. На што яны ўказываюць?

1. У цэнтры плошчы, за трывунай, горда ўзвышаўся гранітны абеліск, унізе аблізаны мноствам яловых вянкоў, на ўстойліва сакавітай зеляніне якіх гарэлі, змагаліся з марозам жывыя кветкі.

Гэты помнік з мясцовага граніту, зроблены ўмельмі рукамі каменячосаў, пастаўлены тут на вечны ўспамін аб тых, чыёю крывёю акуплена жыццё іх сучаснікаў і нашчадкаў (*Я. Брыль*).

2. Беларусы з павагай ставяцца да прадстаўнікоў розных культур. Гэта дае падставы спадзявацца, што з такой жа павагай апошнія будуць ставіцца да беларусаў (*«Звязда»*).

364. Спішыце верш. Падкрэсліце прыналежныя і ўказальныя займеннікі, вызначце іх род, лік і склон.

Кнігі, кнігі!
Мой клопат, пакута мая!..
Той, у чыё сэрца ўвайшло
Хоць адзіным праменъчыкам
Ваша свяতло,
Каму ўліўся
Ваш неспакой,
Той не здрадзіць
Вялікаснай мары людской!

H. Гілевіч.

365. Назавіце ўказальныя займеннікі. Знайдзіце іх у тэксле. Раствумачце, на што яны ўказваюць і якую ролю выконваюць у тэксле.

Калі падумаеш глыбей, прыгледзішся больш уважліва і пільна, дык аказваецца, што Радзіма — гэта і тыя добрыя людзі, з якімі ты ступіў у жыццё, якія заўсёды гатовы пайсці табе на дапамогу...

Радзіма — гэта і сонца ў цябе над галавой, і паветра, якім дыхаеш, гэта і вернасць твойго друга, і мова, якую даў табе народ, і песня, што засталася ад прадзедаў. Гэта і тая сонечная дарога, якой сёня ты ідзеш у будучынню. І вось чаму кожны чалавек без сваёй Радзімы — нішто. Без Радзімы няма ча-

лавека, няма жыцця. І вось чаму так радасна б'еца — ў кожнага сэрца, калі ён чуе пра славу і поспехі свайго роднага краю (*Паводле К. Кірэнкі*).

- Вызначце стыль тэксту. Абгрунтуйце сваю думку.

366. Перакладіце на беларускую мову. Падкрэсліце ў тэксле перакладу займеннікі. Вызначце іх разрад і сінтаксічную ролю ў сказе.

Человеку важно знать свои корни —циальному человеку, семье, народу. Тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни. Давайте же будем помнить об этих корнях! (В. Песков).

367. Прачытайте тэкст. Вусна адкажыце на пастваўленыя ў ім пытанні.

Ці добра мы, зямляне, ведаем сваю Зямлю, якая дала нам жыццё, корміць нас, дае ўсё неабходнае для нашага існавання? Ці добра мы ахоўваем нашу прыроду? На колькі гадоў хопіць нам прыродных рэурсаў, багацця зямлі пры такім развіцці тэхнікі? Як захаваць усё тое, што дала нам прырода не толькі для нас, але і для будучых пакаленняў людзей? Як выратаваць нам агульначалавечы дом, нашу адзіную Зямлю ад атамнай катастрофы?

Гэтыя трывожныя пытанні ўсё часцей узнікаюць перад кожным чалавекам (Р. Гарэцкі).


- Растлумачце, чаму сказ, які пачынаецца ўказальным займеннікам, выдзелены ў асобны абзац.
- Назавіце займеннікі іншых разрадаў, вызначце іх склон, сінтаксічную ролю ў сказах.
- Напішыце адказ на пастваўленая ў другім сказе пытанне, каб атрымаўся тэкст тыпу разважання.

Азначальныя займеннікі

Займеннік **сам** змяняецца не толькі па родах і ліках, а і скланяецца наступным чынам:

Склон	Адзіночны лік		Множны лік
	мужчынскі і ніякі род	жаночы род	
Н.	<i>сам</i> □ <i>сам</i> ó	<i>сам</i> á	<i>сам</i> i
Р.	<i>сам</i> óга	<i>сам</i> óй	<i>сам</i> ix
Д.	<i>сам</i> óму	<i>сам</i> óй	<i>сам</i> im
В.	<i>сам</i> □ <i>сам</i> о	<i>сам</i> ýю	як Н. або Р.
Т.	<i>сам</i> óга	<i>сам</i> óй(-óю)	<i>сам</i> imi
М.	<i>сам</i> im (пры) <i>сам</i> im	(пры) <i>сам</i> óй	(пры) <i>сам</i> ix

368. Разгледзьце малюнкі і подпісы пад імі. Назавіце займеннікі, ужытыя ў подпісах. Падумайце, чаму менавіта гэтыя займеннікі спатрэбліся, каб ахарактарызываць кожнае дзеянне.



Бацька сам садзіць яблынку.

Гасцей сустракае сама імянінніца.

369. Складзіце сказы са словазлучэннямі *сама прырода, само журы, самі сабою*.

Азначальным займеннікам з'яўляецца і займеннік *сáмы (сáмая, сáмае, сáмыя)*, які ўжываецца для ўтворэння формы найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў: *самы прыгожы малюнак, самая шчаслівая пара жыцця, самыя прыемныя хвіліны*.

Займеннік *самы (самая, самае, самыя)* таксама паказвае, да якой мяжы можа даходзіць дзеянне: *Былі ў школе да самага вечара. Галіны яблыні гнуцца ад цяжару да самай зямлі.*

370. Разгледзьце табліцу скланення займенніка *самы*, які змяняецца па родах і ліках. Параўнайце скланенне гэтага займенніка і займенніка *сам*.

Склон	Адзіночны лік		Множны лік для ўсіх родаў
	мужчынскі і някі род	жаночы род	
Н.	сáм ы сам ae	сáм ая	сáм ыя
Р.	сáм ага	сáм аў(-ae)	сáм ых
Д.	сáм аму	сáм аў	сáм ым
В.	як Н. або Р.	сáм ую	як Н. або Р.
Т.	сáм ым	сáм аў(-аю)	сáм ыми
М.	(на) сáм ым	(пры) сáм аў	(на) сáм ых

! || Пры скланенні займенніка *сáмы* націск падае на аснову слова, а не на канчатак, як пры скланенні займенніка *сам (сама, само, самі)*.

371. Праскланяйце словазлучэнні: *самы лепши, самы высокі*.

372. Прачытайце сказы з рознымі азначальнымі займеннікамі. Назавіце іх. Вызначце, у якім склоне яны ўжыты і ад якой пачатковай формы ўтвораны.

1. Трэба зрабіць самому. — Паведаміць самаму вялікаму начальніку. 2. Пакінулі хлопчыка самога. — Не ўзяў самага большага яблыка. 3. Жыць бабульцы давялося самой. — Спыніліся каля самай апошняй хаты.

373. Складзіце тры сказы з займеннікамі *самага*, (*аб*) *самых*, *самай*. Вызначце, у формах якога склону і ліку яны ўжыты.

374. Прачытайце тэкст, выбіраючы з дужак патрэбны азначальны займеннік. Запішыце, азначальныя займеннікі падкрэсліце.

Навука, якая вывучае далёкае мінулае чалавецтва па рэчавых крыніцах, называецца археалогіяй. (*Самае, само*) слова «археалогія» грэчаскага паходжання і ў перакладзе на нашу мову азначае навука аб старажытнасці. Пра яе вобразна гавораць, што гэта (*сама, самая*) гісторыя, узброеная рыдлёўкай. Археалагічныя помнікі з'яўляюцца нямымі сведкамі (*сама, самая*) даўняй гісторыі кожнага краю (Паводле Г. Штыхава).

• Знайдзіце ў тэксе прыметнік у форме найвышэйшай ступені парыўнання. Як могуць утварацца формы найвышэйшай ступені парыўнання прыметнікаў?

➊ **375.** Прачытайце сказы, у якіх займеннік *самы* ўваходзіць у структуру складанай формы парыўнання якасных прыметнікаў. Вызначце, у склад якога члена сказа ўваходзіць гэты займеннік.

1. Самы «гарласты» з усіх жывёл — кракадзіл. Яго крык можа прымусіць здрыгнуць сэрца самага

бывалага паляўнічага. Вельмі моцным голасам валодае і бегемот. 2. Самая вялікая ўдзельная вага ў золата. Так, літровая конаўка, напоўненая золатам, важыць больш за дзесятнаццаць кілаграмаў. 3. Самая першая лыжка з'явілася ў Старажытным Егіпце пяць тысяч гадоў таму. Лыжкі рабілі з каменю і дрэва (*I. Шпадарук*).

Азначальныя займеннікі *у́весь, усякі, кожны, інши* змяняюцца па родах, ліках і склонах, як прыметнікі: *у́весь* (клас), *уся* (школа), *усё* (сяло), *усяго* (класса), *усёй* (школы), *усяго* (сяла) і г. д.

376. Праскланяйце словазлучэнні *увесь клас, кожная школа, іншия вучні*.


377. Спішыце, раскрываючы дужкі. Займеннікі падкрэсліце, зверху абазначце іх разрад: *a.* — асабовы, *n.* — прыналежны, *уک.* — указальны, *аз.* — азначальны. Вызначце сінтаксічную ролю кожнага займенніка ў сказе.

Калі ўскідваю вочы ад зямной мітусні ў таемнае зорнае неба, шукаю на (*яно*) Венеру, Максімаву зорку, і хочацца напяваць паэтавы радкі. Поўніцца ціхай радасцю сэрца. Гэта ж мы, беларусы, маем (*такая*) зорку ў Сусвеце. Радасна, бо на (*наш*) зямлі ўзышла зорка Багдановіча і свеціць усім людзям, як Венера (*I. Ждановіч*).

- Што вы ведаецце пра паходжанне назвы *Венера*?
- Чаму зорка Венера ў беларусаў лічыцца Максімавай зоркай?
- Раствумачце правапіс прыналежнага прыметніка ў словазлучэнні *Максімава зорка*. Чаму з вялікай літары пішацца і слова *Сусвет*?
- Прыйгадайце, якія яшчэ слова такога тыпу пішуцца з вялікай літары.

378. Разгледзьце малюнкі.

(1)




(2)



(3)



(4)



Паводле малюнкаў складзіце сказы з займеннікамі *гэтая, столькі, хто* (1-ы малюнак); *нешта, сабе, яны* (2-і малюнак); *такія, самыя, ніхто* (3-і малюнак); *мы, кожны, усе* (4-ы малюнак).

Пытальныя і адносныя займеннікі

379. Прачытайце слова кожнага слупка. На якія пытанні яны адказваюць?

мастак	знакоміты	шэсць
самалёт	пасажырскі	шосты
зорка	братаў	першы
зеляніна	Алесеў	адна другая
мужнасць	настаўніцкі	дзяяўты
свядомасць	мамін	чатыры

Словы *хто?* *што?* *які?* *чый?* *колькі?* *като-*
***ры?* — пытальныя займеннікі.**

Яны служаць для запытання пра асобу, прадмет, прымету, прыналежнасць, колькасць і падрадак прадметаў.

Калі ж займеннікі ***хто*, *што*, *які*, *чый*, *като-***
ры служаць для сувязі частак у складаных сказах, тады яны з'яўляюцца **адноснымі**.

380. Адгадайце загадкі. Якія з выдзеленых займеннікаў пытальныя, а якія — адносныя. Абгрунтуйце сваю думку.

1. **Што** гэта за звер, **што** мае шэсць ног, дзве галавы, адзін хвост? 2. **Што** гэта за машына, **што** разам жне, малоціць, а ідзе — ажно зямля калоціцца. 3. Гудзе, як пчала, ляціць, як страла, крыллямі не махае, **хто** адгадае? 4. **Што** гэта за кіно, дзе я і глядач і артыст заадно? 5. Дужэйшы за каня ў мільён разоў, павалачэ і сто вазоў. **Якому** дужаму валу мы аддаём сваю хвалу? 6. **Хто** зазірае рана ў аконца? 7. Чаго не абнясеш вакол хаты? 8. **Хто** лятае без крылаў? 9. **Што** без вады плавае?

381. Спішице. Адносныя займеннікі падкрэсліце.

1. Благая тая птушка, якая свайго гнязда не пільнуеца. 2. Чаго сабе не хочаш, таго і другім не зыч. 3. Праўду кажуць: колькі чалавек мае ў сваёй хаце кніжак, столькі сяброў побач з ім. 4. Смяеца той, хто смяеца апошні. 5. Самы моцны той, які стрымлівае сам сябе. 6. Чым бы дзіця ні цешылася, толькі б не плакала. 7. Лепей мець вераб'я ў руцэ, чым арла на суку.

- Да выдзеленых слоў падбярыце сінанімічныя.
- Растворыце сэнс апошняга выказвання. Да якіх жыццёвых ситуаций яно падыходзіць?

382. Прачытайце тэксты. Вызначце, пытальнымі ці адноснымі займеннікамі з'яўляюцца слова *хто*, *што*.

1. **Што** ж без цябе, настаўнік? **Хто** ж без цябе, настаўнік?

Ты, настаўнік, быў у Скарыны і ў Гарыбалльдзі.
Ты, настаўнік, быў у Герцэна і ў Каліноўскага, у
Карскага і ў Паўлава (*Ф. Янкоўскі*).

2. **Што** за нач магло зрабіцца!

Перайначана ўсё чыста:
Поле дыша і дыміцца
Парай лёгкай і празрыстай.

Н. Гілевіч.

3. **Хто** птушку пакрыўдзіць —

Той сам сабе здрадзіць.
Жыццём і бацькамі завешчана нам:
Ад класці ўсе справы вясною, а зладзіць
Шпакоўні шпакам, а буслянкі буслам.

П. Панчанка.

Займеннікі *хто*, *што* пры скланенні маюць
розныя асновы.

Н. <i>хто</i>	<i>што</i>
Р. <i>каго</i>	<i>чаго</i>
Д. <i>каму</i>	<i>чаму</i>
В. <i>каго</i>	<i>што</i>
Т. <i>кім</i>	<i>чым</i>
М. (пры) <i>кім</i>	(пры) <i>чым</i>

Займеннікі *хто?* *што?* патрабуюць, каб за-
лежны дзеясловоў-выказнік стаяў у форме адзіноч-
нага ліку: *Хто* *пытае?* *Што* *адбывалася там*
уchora?

383. З простых сказаў, запісаных парамі, утварыце складаныя, пры гэтым асабовыя займеннікі замяніце адноснымі.

1. Залівіста зазвінеў званок. Ён паклікаў дзяцей на першы ўрок. 2. Беларускія дзецы ведаюць пісьменніка Васіля Вітку. Ён напісаў «Казкі», «Вавёрчына гора», «Буслінае лета» і іншыя кніжкі для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў. 3. Асноўнай часткай слова з'яўляецца корань. Ад яго слоў «растуць», як галіны на дрэве.

• Запішыце два складаныя сказы. У кожнай частцы падкрэсліце дзейнік і выказнік. Назавіце, чым выражаны галоўныя члены сказа.

384. Спішыце, раскрываючы дужкі.

1. На (*чый*) кані ты сёння паедзеш? 2. (*Чыя*) ручкай ты пішаш? 3. (*Чые*) яшчэ пісьмовых прац не праверыла настаўніца? 4. Незнамы спытаў, да (*чыя*) хаты ён пад'ехаў. 5. Бабулька ўсё дапытвалаася, (*чые*) суседзяў дзецы так старанна дапамагаюць настаўніцы рабіць кветнікі каля школы.

Няпэўныя займеннікі

Няпэўныя займеннікі ўказваюць на няпэўныя асобы (*нехта, хтосьці*), прадметы (*нешта, штосьці, што-небудзь*), прыметы (*нейкі, нечы, якісьці*), колькасць (*некалькі*). Няпэўныя займеннікі ўтвараюцца ад пытальных пры дапамозе прыставак *не-, aby-*, постфіксай *-сьці, -небудзь*.

Прыстаўка *не-* пішацца злітна і знаходзіцца пад націскам: *нέхта, нéшта, нéйкі, нéчы, нéкалькі*. Без націску яна ўжываецца толькі ў займенніку *некатóры* і яго формах: *некатóрага, некатóраму, некатóрыя, у некатóрых* (у руск. мове: *некоторый, некоторые*).

Прыметнік *нечы* пішацца без *й* на канцы і скланяеца наступным чынам:

Н. *нечы*

Р. *нечага*

Д. *нечаму*

В. *нечы* або *нечага*

Т. *нечым*

М. (*у*) *нечым*.

Прыстаўка *абы*- пішацца праз злучок, націск у такіх няпэўных займенніках заўсёды на канчатку: *абы-хтó*, *абы-кагó*, *абы-камú*.

Калі *абы* аддзелена прыназоўнікам, то пішацца асобна: *не кажы абы пра што*, *не сустракайся абы з кім*.

Няпэўныя займеннікі з постфіксам *-сьці* (*сь*) пішуцца разам: *хтосьці*, *штосьці*, *якісьці*, *штось*, *хтось*. Пасля *с* у постфіксе згодна з вымаўленнем пішацца *ь* (мяккі знак).

385. Прачытайце верш Я. Коласа. Выпішыце словазлучэнні з няпэўнымі займеннікамі. Вусна замяніце іх рускімі адпаведнікамі.

Ідзе вясна ў шумлівых водах,
У звонкім срэбры ручаёў;
І разлівае мяккі подых,
Як песню **нейкую** без слоў.
Ідзе і будзіць, нібы маці
У дзень святы сваіх дзяцей,
Узгоркі, гоні, сенажаці
Пад гукі выраю — гусей.
І абнімае, туліць, песціць
І дрэва кожнае, і куст
Ды **нешта** шэпча ім пад густ,
Прыносіць радасныя весці.

386. Параўнайце, як гавораць і пішуць у беларускай і рускай мовах. Беларускія адпаведнікі запішыце.

Хтосьці паклікаў — кто-то позвал, пачуўся нечы голас — послышался чей-то голос, штосьці трыво-жыць — что-то тревожит, хто-небудзь дапаможа — кто-нибудь поможет.

Няпэўныя займеннікі з постфіксам **-небудзъ** пішуцца праз злучок і вымаўляюцца з націск-ным **не**: **хто-небудзъ, што-небудзъ, які-небудзъ** (у руск. мове: **кто-нибудь, что-нибудь, кто-либо, что-либо**).

387. Спішыце, раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс няпэўных займеннікаў.

1. (*Не*) хта тупае па ганку, патрываўшы ў хто (*сыці*) сон (*А. Бялевіч*). 2. Раскажыце што (*не-будзъ*) цікавае са свайго падарожжа. 3. «Не ламай-це дрэў вясной, каб яны не плакалі...» Можа, гэта сэнтыментальна, наіўна і смешна ў наш час (*не*) каму здасца, але і сёння асцерагайцеся парушыць завяшчанне маёй маці (*М. Танк*). 4. Кажуць, нібы нейкі даўні князь Віт ці Віток праходзіў праз лясы цяперашняй Лошніцы. 5. Не спадзяваўся я ніколі, каб мне хто (*небудзъ*) пасабляў (*П. Броўка*).

388. Перакладзіце слова злучэнні на беларускую мову. Пераклад запішыце. Раствумачце правапіс займеннікаў.

За несколько минут, с некоторых пор, некто из знакомых, обязан кое-кому, что-то не ладится, кто-то предупредил заранее, опоздал на какой-нибудь час, чем-то недовольный, какой-то растерянный, чем-то озабочен.

389. Складзіце сказы, у якіх дзейнікі, азначэнні або да-паўненні будуць выражаны няпэўнымі займеннікамі *нечae, нехта, хтосьцi, некалькi, што-небудзь, абы-чаго*.

Адмоўныя займеннікі

Адмоўныя займеннікі ўказваюць на адсутнасць асобы (*ніхто*), прадмета (*нішто*), якасці (*ніякi*), прыналежнасці (*нічый*). Яны ўтвараюцца ад пытальных займеннікаў пры дапамозе прыстаўкі *нi-*, якая пішацца разам.

Калі *нi* аддзяляецца прыназоўнікам, то пішацца асобна: *не пагаворыш нi з кiм, не сутыкнeшися нi з чым*.

Адмоўныя займеннікі ўжываюцца толькі тады, калі ў сказе пры дзеяслове-выказніку ёсць адмоўе *не* або слова *няма, нельга: Ніхто нам нічога не даваў. Нішто хворому не дапамагала. Нельга нічога зрабіць*.

390. Спішыце тэкст. Падкрэсліце адмоўныя займеннікі.

Ніякая іншая птушка, нават праслаўлены салавей, не можа парабонацца ў спевах з лясным жаваранкам. Толькі свае песні співае ён у бязлюдных мясцінах, дзе рэдка бывае чалавек, і амаль ніхто яго не чуе (*Паводле Я. Коласа*).

391. Спішыце, устаўляючы адмоўныя займеннікі.

1. ... з нас не мае права крыўдзіць слабейшага за сябе.
2. Хто ... не робіць, той не памыляецца.
3. Павярнуць трэба назад, бо далей няма ... праезду.
4. Паведамленне ... не зацікавіла, усе спакойна разышліся па класах.
5. ... не адгukaўся на мой голас.
6. Не рабі ліхога і не бойся
7. ... іншы не ўмее так співаць, як Вераніка.

392. Дайце поўныя адказы на пытанні, ужываючы адмоўныя займеннікі.

1. Каго-небудзь сустрэў па дарозе? 2. Якія-небудзь грыбы ўжо ёсць у лесе? 3. Хоць нешта зразумеў з майго тлумачэння? 4. Чыё-небудзь рашэнне вам ужо вядомае? 5. Ці званіў мне хто-небудзь вечарам? 6. Што прывезці табе ад бабулі? 7. Ці мае паветра колер?

393. Разгледзьце табліцу скланення адмоўных займеннікаў. Звярніце ўвагу, як вымаўляюцца формы адмоўных займеннікаў, асабліва тыя, што ўказваюць на адсутнасць якасці і прыналежнасці.

Н.	<i>nіхтó</i>	<i>nіштó</i>	<i>нія́кі</i>	<i>нічый</i>
Р.	<i>нікóга</i>	<i>нічóга</i>	<i>нія́кага</i>	<i>нічыйгó</i>
Д.	<i>нікóму</i>	<i>нічóму</i>	<i>нія́каму</i>	<i>нічыймú</i>
В.	<i>нікóга</i>	<i>nіштó</i>	як Н. або Р.	як Н. або Р.
Т.	<i>нікíм</i>	<i>нічýм</i>	<i>нія́кім</i>	<i>нічыíм</i>
М.	<i>ні пры кíм</i>	<i>ні пры чýм</i>	<i>ні пры я́кім</i>	<i>ні пры чыíм</i>

394. Складзіце і запішыце сказы, у якіх былі б слова *няма* і *нельга*, а таксама адмоўныя займеннікі.



1. Дзе аднойчы сустрэліся двое сяброў?
 2. Якія дрэўцы выбралі, каб выкапаць іх, Мікола з Васем?
 3. Ці ведаце вы, калі трэба рабіць перасадку, каб дрэва прынялося?
 4. Як з часам можна змяніцца мясціна, дзе ўзвядзены помнік?
 5. Пра што праз гады можна будзе ўспомніць тым, хто аднойчы зрабіў карысную, пачэсную справу?
- Напішыце невялікае апавяданне, ужыўшы займеннікі: асабовыя яны, яно, зваротны сябе, азначальныя самае, кожны, няпэўны хто-небудзь, а таксама спалучэнне *ніхто іншы не*.

Парадак марфалагічнага разбору займенніка

1. Часціна мовы. Агульнае значэнне.
2. Пачатковая форма (назоўны склон адзіночнага ліку).
3. Нязменныя марфалагічныя прыметы: разрад паводле значэння, асoba (для асабовых).
4. Зменныя марфалагічныя прыметы: склон, лік (калі ёсць), род (калі ёсць).
5. Сінтаксічная роля ў сказе.

Узоры разбору

Што пасееш, тое і пажнеш (Прыказка).

Вусны:

Што — займеннік, указвае на прадмет, пачатковая форма — *што*, адносны; ужыты ў форме вінавальнага склону; у сказе выконвае ролю дапаўнення.

Тое — займеннік, указвае на прадмет, пачатковая форма — *той*, указальны; ужыты ў форме вінавальнага склону, адзіночнага ліку, ніякага роду; у сказе выконвае ролю дапаўнення.

Пісьмовы:

Што — займеннік, пач. ф. — *што*, адносны; у В. скл.; дапаўненне.

Тое — займеннік, пач. ф. — *той*, указальны; у В. скл., адз. л., н. р.; дапаўненне.

396. Выпішыце са сказаў займеннікі і зрабіце іх пісьмовы марфалагічны разбор.

1. Кожны чалавек у некім пакідае ўспамін пра сябе. Хто быў знаёмы, хто блізкі, хто любы — кожнага ў свет павяла свая дарога. Як жа не хочацца думаць, што ў чыёй-небудзь памяці мог ты пакінуць горкі след (*Я. Скрыган*). 2. Добра знаю, што ўсёй душой любіць цябе, мой краю, мяне з маленства на-вучыла матчына песня (*K. Кірэнка*).

Тэматычная праверачная работа

1. Выпішыце з прыведзеных спалучэнняў слоў займеннікі. У дужках запішыце іх пачатковую форму.

Варыянт 1. Мне прыснілася, у нас пад нагамі, нічога дрэннага, з нашага боку, ва ўсіх гарадах, адносіны да сябе, на якім баку.

Варыянт 2. Мне не давялося, здарылася ў іх, назаўсёды з табой, вазьмі з сабою, у нейкім сэнсе, самай шчаслівай на свеце, адзін са сваіх сышткаў, якой была дарога, нішто не вечна, з павагай да Вас.

2. Вызначце разрад займеннікаў, пастаўце іх у давальным і творным склонах. Запішыце.

Варыянт 1. Які-небудзь, яны, каторы, кожны, усякі, такі, свой, гэты, нічый, чый?, сам, нехта, сябе, хто.

Варыянт 2. Якісьці, чый, мы, іншы, увесь, гэтакі, іхні, той, ніякі, які?, самы, нешта, усе, што.

3. Спішыце фразеалагізмы, устаўляючы патрэбную літару ў зваротны займеннік.

Варыянт 1. Сам па с..бе, не памятаць с..бе, сам не ў с..бе, само па с..бе.

Варыянт 2. Само с..бой зразумела, сам с..бе, браць праз с..бе, прыйсці ў с..бе.

4. Запішыце сказы, замяняючы ўказальныя і прыналежныя займеннікі адмоўнымі.

Варыянт 1. Маці не ведала пра гэта. Гэтыя парады не дапамаглі. Вартаўнік не рэагаваў на нашы просьбы.

Варыянт 2. Гэты вынік іх не задаволіць. Бацькі не ведаюць пра гэта. Брыгадзір не слухаў нашых апраўданняў.

5. Спішыце словазлучэнні, устаўляючы замест крапак займеннікі самы ці сам у патрэбным склоне, і паставіце націск.

Варыянт 1. Каля ... возера, не падвядзі ... сябе, паважай ... сябе, ... буйны колас, дазвол ад ... гаспадыні.

Варыянт 2. Разрасліся ля ... вады, размаўляй ... з сабой, хоча зладзіць ... з сабою, ... прыгожы ўзор, почырк ... аўтара.

6. Спішыце словазлучэнні, раскрываючы дужкі.

Варыянт 1. (*Не*) хта пакінуў, (*ні*) якая перашкода, (*ні*) кому не дагнаць, (*ні*) з кім не сустракалася.

Варыянт 2. Што (*небудзь*) важнае, (*ні*) пры чым тут сябры, чыё (*съці*) рашэнне, (*ні*) кім не цікавіўся, (*не*) каму давядзеца.

ДЗЕЯСЛОЎ

§ 54. Дзеялоў як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля

397. Прачытайте верш. З якім настроем паэт апісвае наступленне вясны? Якія слова ён выкарыстоўвае для гэтага?

Вясна

Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы,
Болей не мерзне душа ні адна,
Сонейкам цёпленъкім, зеленню вабнаю
Абдаравала зямельку вясна.

Рэчкі бурлівыя, учора санлівыя,
Сёння ўсталі, плывуць і бурляць;
Рыбкі шмыглівыя скачуць, купаюцца,
К небу прыветна з вадзіцы глядзяць.

Пушчы паважныя, зімку праспаўшыя,
Радасна песні зайгралі свае;
Лісці зашасталі, птушкі зачыркалі,
Свішча салоўка, і дзяцел клюе.

Я. Купала.

Адказыце на пытанні

1. Назавіце слова, якія абазначаюць дзеянне. На якія пытанні яны адказываюць?
2. Да якой часціны мовы яны належаць?

3. У якім часе ўжыты дзеясловы ў тэксце?
4. З якой часцінай мовы звычайна спалучаюцца дзеясловы ў сказе?
5. У ролі якога члена сказа выступае дзеяслоў?

Дзеяслоў — самастойная часціна мовы, якая абазначае дзеянне і адказвае на пытанні што рабіць? што зрабіць? (што робіць? што зробіць? што рабіў? што зрабіў? і г. д.).

Значэнне дзеяння ў граматыцы разумеецца як працэс. Адны з іх абазначаюць фізічныя дзеянні (*пілаваць, касіць, жаць*), другія — рух і стан у просторы (*кацица, плысці, ехаць, вісець*), трэція называюць тое, што адбываецца ў прыродзе (*цямынне, падмарожвае, парыць*). Вялікая група дзеясловаў характарызуе псіхічны або фізічны стан чалавека (*спаць, сумаваць, весяліцца, ганарыцца*), яго маўленчую і разумовую дзейнасць (*меркаваць, гаварыць, думаць, разважаць, назіраць*).

Дзеясловы змяняюцца па часах, асобах, ліках, родах. У сказе дзеяслоў звычайна бывае выказнікам.

398. Прачытайце тэкст. Абгрунтуйце падзел яго на абзацы. Вызначце стыль і тып тэксту. Назавіце дзеясловы. Якія з іх маюць пераноснае значэнне? Якая іх роля ў тэксце?

У Пуцілкавічах сонца ўсходзіла з-за лесу, плыло над лесам і заходзіла за лес.

Куды ні кінь вокам — усюды сосны і елкі. Яны падступаліся да самых прыгуменняў невялічкай вёсачкі, што прытаялася на пясчаным пагорку. За гаманкой Ушачкай драбналессе адразу пераходзіла ў густы вялізны бор.

В..сною лес на ўсе лады звіне.. в..сёлымі гала-самі птушак. Летам ён шумеў спакойна і ўрач..ста,

толькі перад навальніцаю заводзіў грозную і трохважную песню. Яна напа..няла ўсё навакол..е, заглушала грукат в..дзянога млына. Зімою елкі і хвоі прытоена др..малі пад заснежанаю посцілкаю і здаваліся казачнымі істотамі.

У гэтай лясной вёсцы праішло дзяцінства Петруся Броўкі (*С. Александровіч*).

• Спішыце трэці абзац, устаўляючы прапушчаныя літары. Падкрэсліце даданыя члены сказа, якія звязаны па сэнсе з выказнікам і паясняюць яго.

У сказе дзеясловы паясняюцца назоўнікамі, прыслоўямі і іншымі часцінамі мовы. Так утвараюцца словазлучэнні, у якіх галоўным словам з'яўляецца дзеясловоў.

● **399.** Перакладіце сказы на русскую мову. Чым адрозніваюцца формы выдзеленых беларускіх дзеяслоўных словаў злучэнняў ад рускіх адпаведнікаў?

1. Таксама і па ўнуках трохі замаркоціўся дзед, асабліва па Андрэю (*Я. Колас*). 2. Ідуць у бруsnіцы дзеўкі, маладзіцы, а Mixася цягне бор і хвайнічок (*Я. Колас*). 3. Як туманіцца поле раніцай, бягу з вёдрамі па ваду (*П. Трус*). 4. Аж Міколка падзвівіўся з дзеда, з яго незвычайнай спрытнасці (*М. Лынъкоў*). 5. Лясніцкі пастрою разведчыкаў і падзякаваў ім за паспяховае выкананне задання (*I. Шамякін*). 6. Прашу выбачыць мне за лішні клопат (*Ц. Гартны*). 7. Падсмейваліся мы з Сымонкі для адводу вачэй (*М. Хведаровіч*).

400. Спішыце тэкст, устаўляючы замест кропак дзеясловы-выказнікі, якія перадаюць віды разумовай і маўленчай дзейнасці. Вызначце марфалагічныя прыметы дзеясловаў: спражэнне, час, лік, род (калі ёсць), асобу (калі ёсць).

Вусная народная творчасць

У далёкай старажытнасці чалавек не ... многіх з'яў прыроды. Ён ..., што сонца, дрэвы, расліны — жывыя істоты. А птушкі і звяры ... чалавечай мовай. Гэтыя ўяўленні чалавека адлюстраваны ў вуснай народнай творчасці. Песні, казкі, прыказкі, прымаўкі, загадкі ... найбольш таленавітымі людзьмі. На працягу стагоддзяў іх ... на памяць, вусна. Змест іх мяняўся, удасканальваўся. Таму іх аўтарам ... увесь народ. А творы ... вуснымі народнымі, або фальклорам.

Словы для даведкі: *разумеў, размаўляюць, думаў, передавалі, ствараліся, называюцца, лічыцца*.

401. Прачытайце тэкст. З якой мэтай ён напісаны? Каму адрасуецца? Вызначце тэму і асноўную думку. Да якога тыпу належыць тэкст? Якую ролю ў тэксле адыгрываюць дзеясловы?

Чалавек — цар прыроды.

Ён прыручыў агонь, утамаваў імклівыя рэкі, асушыў адвечныя балоты, разгадаў тайны атама, пераадолеў зямное прыцягненне і смела рушыў у космас. Яго думкі скіраваны да далёкіх зорак. Магутны інтэлект чалавека разумнага імкнення дасягнуць звышдалёкіх планет і скарыстаць іх прыродныя рэсурсы, спажыць іх энергію, як сёння ён спажывае энергію Сонца.

Чалавек вырас са сваёй калыскі і рэдка глядзіць сабе пад ногі. Ён не заўважае, што ўсё меней братоў яго меншых застаемца побач, з кожным днём бяднее птушыны хор, а веснавая песня жабы застаемца неўзабаве толькі на магнітнай стужцы. Усё радзей ён падстаўляе далоні дажджавым краплям, ходзіць басанож па траве і ўдыхае водар лугавых красак. І не можа дазволіць сабе раскошу сарваць узбоч лясной сцежкі сунічку і кінуць яе ў рот.

Усяго гэтага чалавек дасягнуў сваім розумам.
Чалавек — істота разумная? («Беларусь»).

• Стварыце ўласны тэкст тыпу разважання. У якасці тэзіса выкарыстайце сказ Чалавек — *істота разумная*. Запішыце свой тэкст. Падкрэсліце дзеясловы і зверху пазначце іх час і лік.

§ 55. Правапіс *не* (*ня*), *ні* з дзеясловамі

402. Прачытайце тэкст. Дайце яму загаловак. Скажыце, як пішацца часціца *не* з дзеясловамі.

Віталь, Гена і Саша сядзелі сумныя. Іх мадэлі не вытрымалі выпрабавання. Віталю да слёз было шкада самалёцікаў. Яны быццам скардзіліся: з-за вас мы ледзь не загінулі.

Хлопцы маўчалі. Гаварыць не хацелася. Кожны лічыў сябе вінаватым, бо рабілі мадэлі ўсе разам. Значыць, нешта не дагледзелі, нечага не дарабілі, дзеесьці паспяшаліся.

Нарэшце загаварыў Гена:

— Ведаў у нас не хапае. Трэба больш ведаць. Трэба вучыцца. І тады мадэль не падвядзе (*Паводле Г. Васілеўскай*).

• Складзіце схему сказа з простай мовай.

403. Прачытайце верш. Звярніце ўвагу, як пішацца *ні* з дзеясловамі.

Я дамоў прыеду, калі ліўні
Адшумяць і пойдуць за сяло,
А ў зацішку поўня светлай грыўняй
Скоціцца мне проста ў далонь.
Як бы край ні вабіў невядомы,
Як бы тлум вандровак ні маніў,
Сэрца там, пакінутае дома,
Да сябе прыцягне, бы магніт.

І заўсёды ў выраі няблізкім
Ёсьць патрэба бачыць родны дом...
Ластаўкай перад дажджом —
Да зямлі сваёй хілюся нізка.

B. Гардзей.

- Растлумачце, як вы разумееце выдзелены выраз.
- Назавіце складаныя сказы. Колькі ў іх асноў?

Не з дзеясловамі пішацца асобна.

Разам ***не (ня)*** пішацца:

- 1) з дзеясловамі, якія не ўжываюцца без ***не (ня)***: ***непакоіць, ненавідзець, недамагаць, няволіць, нездаровіцца;***
- 2) з дзеясловамі, якія пачынаюцца прыстаўкай ***неда-*** і абазначаюць неадпаведнасць дзеяння патрэбнай норме: ***недаацэньваць*** (ацэньваць ніжэй, чым патрэбна), ***недавыкананаць*** (выкананаць менш патрэбнай нормы) і да т. п.

Ні з дзеясловамі пішацца асобна.

404. Спішыце, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапусчаныя літары.

1. Сам (*не*) уме..ш слухаць — другога (*не*) прымус..ш.
2. Са свайго языка спусц..ш — на чужым (*не*) злов..ш.
3. Запас бяды (*не*) чын..ць.
4. Што аб тым гаварыць, што (*не*) мае быць.
5. Слухацца добрай рады (*не*) шкодзіць.
6. З мора вады (*не*) выліць, з песні слова (*не*) выкінуць.
7. Чужая старонка пірагамі (*не*) накорміць.
8. За справу бярэшся — (*не*) бойся і (*не*) хвалюйся.
9. Куды (*ні*) пайду я і дзе (*ні*) спынюся — спявае жыццё на маёй Беларусі (*П. Броўка*).
10. Хіба ж я цябе (*не*) воліла ісці за мной? (*Р. Сабаленка*).
11. Колькі зорных начэй у дазорах начных (*не*) даспалі мы (*А. Вольски*).

405. Прачытайце. Чаму неаднолькава вымаўляеца часціца *не*?

Ніхто (*не*) любіў так бор, як Алёшка. Цэлымі днямі (*не*) вылазіў ён адтуль. Ніхто і (*не*) ведаў так бор, як ён. Каб быць справядлівым, трэба да-даць што ніхто (*не*) мог так спрытна ў..лазіць на любое дрэва, як ён. Алёшка а..чуваў сябе ў бары, як дома ў сваім са..ку або на гародзе. І, бадай, ніводная птушка (*не*) магла пахваліцца што ёй удалося вывесці дзяцей без Алёшкавага догл..ду. Кожнае гн..-здзечка веда.. ён у бары і што ў тым гн..здзечку. Ён праста, як руплівы гаспадар, цікаві..ся ўсім, што тварылася ў яго любімым бары, усё даследаваў, за ўсім назіраў (*Паводле А. Якімовіча*).

Спішыце, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары і знакі прыпынку.

§ 56. Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля

406. Прачытайце. Вызначце тып тэксту. Назавіце яго структурныя часткі.

Добрае гэта слова — дружба. Дружыць — зна-
чыць давяраць адзін аднаму, дзяліцца радасцю,
думкамі, марамі, а ў цяжкія хвіліны прыйсці на да-
памогу сябру. Дружыць трэба вучыцца яшчэ з дзя-
цінства (*«Вясёлка»*).

Адкажыце на пытанні

1. Якія дзеясловы адказваюць на пытанні што рабіць?
або што зрабіць?
2. Ці можна ў гэтых дзеясловах вызначыць час, лік,
асобу?

Неазначальная форма дзеяслова — гэта яго пачатковая форма. Яна толькі называе дзеянне, але не мае формаў часу, асобы, ліку.

Дзеясловы ў неазначальнай форме заканчваюцца на **-цъ**, **-ці**, **-чы** і адказваюць на пытанні што рабіць? або што зрабіць?: **чытаць, несці, зберагчы.**

Асновай інфінітыва лічыцца частка дзеяслоўнай асновы без інфінітыўных формаўтваральных суфіксаў **-цъ**, **-ці**, **-чы**: **чытаць, несці, бегчы.**

Калі суфікс **-цъ** злучаецца з постфіксам **-ся** (**-цъ + -ся**), то вымаўляецца і пішацца **-цца**: **вучыцца, сустрэцца.**

407. Прачытайце. Дайце загаловак тэксту.

Спішыце, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары. У дзеясловах неазначальнай формы абазначце суфіксы і постфіксы.

Калі што ёсць найпрыгажэйшае ў свеце, то, бадай, гэта воблакі.

О, як яны збіраюцца! Як плывуць і растаюць (*y*) сіняве!

Каб час меў наглядаць і назіраць, (*ne*) наглядзецца, (*ne*) налюбавацца!

У бязветраны дзень яны могуць расці, вырасці, могуць знікаць, як дым. Могуць клубіцца на адным месцы і разрастатца ўшыркі.

У ветраны дзень часцей бываюць ні..кія воблакі. Яны імчацца па неб.. на адной вышын.., як ганцы. Шпарка, без аглядкі, гуртам. Сонца між іх то выглян.., то скаваецца.

Я вучыўся разумець іх, як само жыццё (*Паводле I. Грамовіча*).

- Знайдзіце ў тэксле антонімы.
- Растлумачце падзел тэксту на абзацы.

408. Спішыце сказы, ставячы дзеясловы, што ў дужках, у неазначальнай форме.

1. Каб дасканала (*вывучаю*) лес, мала толькі (*хаджу*) па ім і (*гляджу*). Трэба (*умею*) (*назіраю*), (*умею*) (*бачу*) (*Я. Колас*). 2. Не (*знайду*) даражэй мне нічога за цябе, мой абветраны край (*А. Сабалейскі*). 3. Як хацелася мне досвіткам (*паеду*) у лес разам з бацькам і братам! (*В. Мыслівец*). 4. Мовай паэзіі хочацца мне (*гавару*) пра лес і яго дары (*В. Мыслівец*).

Неазначальная форма дзеяслова можа быць любым членам сказа:

1. Жыць — Радзіме служыць (*Прыказка*).
2. Алёша падаў знак падрыхтавацца (*Я. Колас*).
3. Афіцэр закамандаваў чакаць (*К. Чорны*). 4. Еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх (*П. Трус*).

409. Спішыце сказы. Дзеясловы неазначальнай формы падкрэсліце як член сказа.

1. Тут зноў прадставіўся Сцёпку выпадак паказаць сваю вучонасць (*Я. Колас*). 2. У Васіліны ўзнікла раптоўнае жаданне раскрыць сваю задуму (*Т. Хадкевіч*). 3. Прыйшла пара пачынаць жніво (*К. Чорны*). 4. Чытаць гэты твор — асалода і праца (*Я. Брыль*). 5. Школьнікі сходзяцца паглядзець на спаборніцства лёгкаатлетаў.

410. Прачытайце тэкст. Пра які выпадак апавядаетца ў ім? Як разгортваецца думка (паступова, паралельна)? Якую ролю ў гэтым адыгрываюць дзеясловы? У форме якога часу яны ўжыты? Якую ролю ў тэксле выконваюць дзеяслоўныя словазлучэнні?

На крызе

Аднаго разу Мікітка гуляў каля ракі ў самы ледаход. Вось адна крыга падышла да берага. Мікітка ступіў на яе.

Хлопчык загуляўся. А крыга адсунулася ад берага і паплыла.

Вёска засталася далёка ззаду. З правага берага ішлі шырокія палі. З левага ляжалі залітыя вадою паплавы. За імі пачынаўся лес.

Мікітка заплакаў.

Хлопчыка заўважыў лётчык. Ён нізка пралящеў над самай вёскай.

Людзі павыскаквалі з хат. А лётчык разварнуўся і скінуў рукавіцу з запіскай «Хлопчык на крызе».

Людзі селі ў лодку, дагналі крыгу і выратавалі хлопчыка (*Паводле Я. Маўра*).

У апавядальных тэкстах думка разгортваецца паступова. Дзеясловы-выказнікі звычайна ўжываюцца ў форме прошлага часу: *хлопчык гуляў — падышла крыга — хлопчык ступіў на крыгу — крыга адплыла — хлопчык заплакаў — хлопчыка заўважыў лётчык — лётчык паведаміў людзям пра хлопчыка — людзі выратавалі хлопчыка*.

Часта выкарыстоўваюцца дзеяслоўныя слова зазлучэнні са значэннем паслядоўнасці дзеяння, месца і часу дзеяння: *гуляў каля ракі, гуляў у самы ледаход*.

411. Прачытайце тэкст, у якім рака апісана як жывая істота. Якому стылю ўласцівы такі прыём? Якую стылёвую рысу перадаюць дзеясловы і дзеяслоўныя словазлучэнні, ужытыя ў пераносным значэнні? Вызначце рэальны час, перададзены дзеясловамі.

Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. Яна кіпела, млела ў пчаліным звоне і распасцірала ў яго ззянні маленькія, кволыя пальцы новых паасткаў.

Аднак надыходзіла яе апошняя часіна.

Дняпро падбіраўся да яе спакваля, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг ён падступаў у палавень* зусім блізка да яго, гвалтоўна вырываў кавалкі берага. Потым адступаў, і трава літасціва спяшалася залячыць раны, нанесенныя Дняпром. А наступнай вясной ён вяртаўся зноў. І з часам абкружыў грушу з усіх бакоў. Гэты апошні год яна стаяла толькі сілай сваіх каранёў (*У. Карагаткевіч*).

Выпішыце сказы з дзеясловамі неазначальнай формы.

§ 57. Публістычны стыль, яго жанры, сфера выкарыстання

412. Прачытайце тэкст. Пра што гаворыць аўтар, у чым пераконвае, да чаго заклікае? Да якога стылю належыць тэкст?

Скарыйна...

Імя Скарыйны сёння з тымі, хто клапоціцца пра адраджэнне душы чалавечай, хто дбае пра вялікую будучыню народа.

Тая вера, што калісьці вяла яго пакутніцкім шляхам да высакароднай мэты і асвятляла яму гэтую дарогу, — з намі! Тая прага тварыць дабро «людзям паспалітым», якая жывіла яго сілы, прыдавала яму мужнасці, стойкасці і цярпення, — з намі!

Будзем жа дастойнымі ў сваіх словаҳ і справах яго памяці, яго спадчыны, яго запаветаў! (*Н. Гілевіч*).

- Назавіце моўныя сродкі, якія надаюць тэксту ўрачыстае гучанне (слова і слова злучэнні, аднатыпны парадак слоў у сказах, паўтор адных і тых жа слоў, клічныя сказы).

Тэксты, асноўная мэта якіх — паведаміць інфармацыю, уздзейнічаць на чытача і слухача, г. зн. у нечым іх пераканаць, да нечага заклікаць, адносяцца да публіцыстычнага стылю. Ён выкарыстоўваецца ў газетных і часопісных артыкулах, у выступленнях на мітынгах і сходах, на радыё і тэлебачанні.

Для публіцыстычнага стылю характэрны: наяўнасць у тэксце як кніжных, так і гутарковых слоў; слоў і слова злучэнняў з ацэнчным значэннем; паўтор адных і тых жа слоў; пабуджальныя і клічныя сказы; сказы са звароткамі; сказы з аднароднымі членамі.

Асноўнымі жанрамі публіцыстычнага стылю з'яўляюцца: артыкул, нарыс, інтэрв'ю, рэпартаж, фельетон, адозва, прамова.

413. Прачытайце тэкст. Да якога стылю ён належыць? Які асноўны тон тэксту (урачысты, пафасны, спакойны, ірапічны)? З дапамогай якіх моўных сродкаў ён ствараецца?

Імёны Купалы і Коласа даўно сталі своеасаблівым паэтычным сімвалам не толькі беларускай нацыянальнай культуры, але і самой беларускай зямлі, беларускага народа. Гэта па іх імёнах, як па дзяржаўных геральдычных знаках, апазнаюць і прызнаюць нас у людзях, у свеце. Гэта іх імёны мы называем у першую чаргу там, дзе нам трэба заявіць, сказаць, сцвердзіць, што мы — ёсць і што мы — не абы-якія ў гэтай агромністай і стракатай сям'і чалавечства, што і мы нешта далі свету і таму маём

права на людскую павагу і прызнанне, на «свой пачэсны пасад між народамі» (*Н. Гілевіч*).

414. Прачытайце тэкст. Якая яго мэта? Да якога стылю можна аднесці гэты тэкст? Якія моўныя сродкі, характэрныя для гэтага стылю, вы заўважылі? Падрыхтуйце вусны пераклад на беларускую мову.

Теперь я должен рассказать фантастический случай с шампиньонами. Если бы существовала грибная цивилизация, то, несомненно, был бы воздвигнут памятник трём шампиньонам, выросшим в городе Москве в 1956 году. Потому что вот пример, на котором можно учиться.

Осенью 1956 года на Манежной площади три шампиньона пробили из-под земли асфальт толщиной в несколько сантиметров, разворотили его, как взрывом, и вышли на свет божий. Вот какова сила жизни, каково стремление к свету и солнцу, к воздуху, свободе!

Когда в каком-нибудь деле становится очень трудно и одолевает полная бесконечная безнадёжность, я вспоминаю о трёх нежных, мягких, ранимых шампиньонах, разворотивших, словно гранатой, бесчувственный, мёртвый асфальт, который не сразу поддаётся даже отбойному молотку.

Воистину эти три гриба заслуживают памятника (*По В. Солоухину*).

415. Пазнаёмцеся з інфармацыяй аб публіцыстычным жанры — інтэр’ю. З другога абзаша выпішыце дзеяслоўныя слова злучэнні. Раскрыйце іх сэнс. Якой структуры назоўнікавыя слова злучэнні пераважаюць у тэксе: «^Xпрым. + наз.» ці «наз. + наз.»? Чаму?

Інтэр’ю — гэта мэтанакіраваная гутарка журналіста з якой-небудзь асобай.

Адказы суразмоўцы на пытанні карэспандэнта складаюць змест інтэрв’ю. Але роля карэспандэнта не зводзіцца да запісу адказаў. Поспех у многім залежыць ад таго, як карэспандэнт падрыхтаваўся да гутаркі, ад яго ўмення кіраваць гутаркай. Таму карэспандэнт вывучае матэрыялы і факты, пра якія пойдзе гаворка, абдумвае пытанні, зважаючы на тэму і задачы інтэрв’ю.

У самым пачатку звычайна паведамляюцца пэўныя звесткі пра суразмоўцу і тэму гутаркі.

Інтэрв’ю мае форму дыялогу: карэспандэнт задае пытанні — суразмоўца адказвае на іх... Карэспандэнт нярэдка ўстаўляе свае рэплікі, штосьці ўдакладняе, перапытвае. Але робіцца гэта тактоўна. Галоўнае — даць магчымасць выказацца таму, хто дае інтэрв’ю.

➊ 416. Уявіце, што вы журналіст і вам трэба ўзяць інтэрв’ю ў вядомага вучонага, які вярнуўся з экалагічнай экспедыцыі на Палессе. Якія пытанні вы яму задасце? Што, на вашу думку, адкажа суразмоўца?

Пабудуйце інтэрв’ю. Што вы напішаце ва ўступе? Чым закончыце?

417. Прачытайце тэкст. Раствумачце, чаму ў ім выкарыстаны пераважна асабовыя і прыналежныя займеннікі, дзеясловы ў форме прошлага часу.

Абгрунтуйце падзел тэксту на абзацы. Pra што рассказваецца ў кожным з іх?

Дарагі дружка Лёня!

Прабач, што я затрымаўся з адказам на твой апошні ліст. Пасля летніх канікул было вельмі шмат працы ў школьнім садзе і на агародзе. Потым пачаліся заняткі.

Сёлета мы вучымся ў новай школе. Новыя парты, вялікая спартыўная зала... Школа пабудавана

на высокім месцы. У класах шмат сонца, бо вокны не меншыя, як дзверы.

На адкрыццё школы запрасілі і майго дзеда. Дырэктар сказаў, што кожны чалавек павінен пакінуць добры знак на зямлі. І пачаў ён з майго дзеда. Бо мой дзед — садоўнік. Ён за сваё жыццё прышчапіў і выгадаваў больш за сто тысяч яблынь і груш. Гэта ж цэлая пладовая пушча! А яшчэ дзед навучыў садовай справе многіх школьнікаў.

Такія, дарагі Лёня, нашы апошнія навіны. Яшчэ раз прашу пррабачэння, што затрымаўся з адказам. Дзед даў мне за гэта добры наганяй!.. Піши мне пра свае салігорскія навіны. Жадаю табе найлепшых поспехаў.

Твой сябра Міхась Пінчук (*M. Паслядовіч*).

- Напішыце пісьмо свайму сябру ці родным. Выкарыстайце звароткі, асабовыя і прыналежныя займеннікі. Пры ветлівым звароце да старэйшых займеннікі *вы, вам* пішыце з вялікай літары.
- Прыгадайце, як правільна напісаць адрес на канверце.

§ 58. Асабовыя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс канчаткаў

418. Прачытайте ўрывак з верша «Беларуская песня». Назавіце дзеясловы. Вызначце іх час, асобу, лік.

Дзе мой край?

Там, дзе вечную песню пяе Белавежа,
Там, дзе Нёман на заходзе помніць варожую кроў,
Дзе на ўзвышшах Наваградскіх дрэмлюць

суроўыя вежы

І вішнёвыя хаты глядзяць у шырокі Дняпро.

Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць

ласкава віеща,

Дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель...

Там, дзе сэрца маё, з першым крокам,
як молат, заб'еца,
Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе.
У. Караткевіч.

- Якія дзеясловы ўжыты ў пераносным значэнні? Абгрунтуйце сваю думку.

Да асабовых належаць дзеясловы, якія паказваюць, хто ўтварае дзеянне.

Першая асоба паказвае, што дзеянне ўтварае сама гаворачая асоба: *разважаю, нашу*.

Другая асоба паказвае, што дзеянне ўтварае той, з кім гавораць: *разважаеш, носіш*.

Трэцяя асоба паказвае, што дзеянне ўтварае той, пра каго гавораць: *разважае, носіць*.

419. Прачытайце. Знайдзіце сказ, які перадае асноўную думку тэксту. Назавіце ў тэксце дзеясловы. Вызначце асобу і лік дзеясловаў цяперашняга часу.

Чалавек горнецца да прыгожага і выляўляе гэту сваю прагу як умее, у розныя часы па-рознаму. Земляроб заўсёды прыгожа адгортваў плугам скібу на скібу, праводзіў роўненъка, як па шнуры, разоры. Загоны баранавалі, пакуль усе грудкі не стануць аднолькавыя, як пад адну мерку абточаныя. Касілі лугі, так прыціскаючы касу, каб ні «барады», ні зялінкі не засталося на пракосе.

А як заслухваліся песняю жаўранка, спыніўшы коніка з возам, як заміралі з сякерай у хмызніку, каб не спудзіць салаўя, як апускалі долу паляўнічую стрэльбу, загледзеўшыся на харашуна лася! (*M. Лужанін*).

! Асобу і лік дзеясловаў можна вызначыць па асабовых канчатках.

Асоба дзеясловаў вызначаецца ў цяперашнім і будучым часе.

420. Прачытайце. Выпішыце: а) дзеясловы, у якіх вызначаецца час, асоба, лік; б) дзеясловы, у якіх вызначаецца час, род, лік.

Растуць у лесе дзічкі — ігрушы і яблыні. Ідзеш-ідзеш, і раптам стомленае вока ўзрадуецца. Без уся-кай маскіроўкі ляжаць пад дрэвам яблыкі. Падымеш адзін, другі, пакаштуеш: то даўка-кіслы, то кі-сла-горкі, то салодкі з гаркатою. А ёсьць такія, што можна есці ды хваліць. Сакаўныя, смачныя. Кідаю ў кошык штук колькі лясовак — пакажу дома.

Быў такі чалавек у нашым сяле — Захарка. Ка-паў у лесе дзічкі, у сады пераносіў, прышчэпліваў. А потым стаў па лесе хадзіць, дзе маладзенъкую грушу ці яблыню ўбачыць — зрэжа, прышчэпіць. Знойдзеш цяпер такое дрэўца — як падарунак на свята. Помнік сабе чалавек зрабіў (*П. Місько*).

• Аўтар тэксту расказвае ад свайго імя. Але толькі ў адным сказе *Кідаю ў кошык штук колькі лясовак — пакажу дома* ён ужывае дзеясловоў у форме 1-й асобы. У іншых сказах выкарыстана форма дзеясловаў 2-й асобы. З якой мэтай?

Дзеясловы 2-й асобы могуць абазначаць дзеянні любога чалавека. У такіх выпадках выказванне мае абагульненае значэнне. Напрыклад: *Рэшатам вады не наносіш* (Прыказка).

421. Спішыце верш, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары. Вызначце час, асобу і лік дзеясловаў. Чым адрозніваюцца выдзеленыя дзеясловы і што ў іх агуль-

нае? З якой мэтай замест дзеясловаў 1-й асобы ў другім ча-
тырохрадкоўі ўжыты дзеясловы 2-й асобы?

Крыніцы, ціхія крыніцы,
Як я люблю вас, як люблю!
Жывы струменьчык (*не*) вялічкі
Мне апява.. ўсю зямлю.
З пашанай схіл..шся^Ф напіцца —
І раптам спын..шся^Ф, замрэш:
Як быццам з гулкае зарніцы
Табе а..кры..цца бязмеж.

K. Кірэнка.

422. Спішыце, раскрываючы дужкі. Абазначце канчаткі дзеясловаў.

Калі гэту зямлю ўбачыш хоць раз у жыцці — яе (*не*) забудзеш. Калі з чыстых яе крыніц вып'еш глыток вады — прыбавіцца сіл і радасці. У памяці навечна застануцца яе малюнкі. А калі нарадзіўся на гэтай зямлі, то, дзе б (*ні*) апынуўся, сэрца будзе неадступна клікаць цябе да лясных і азёрных далаў, да духмянага чабору на ўзгорку, да жытняга поля (*I. Шамякін*).

§ 59. Безасабовыя дзеясловы, іх ужыванне

423. Прачытайце сказы. Назавіце іх граматычныя асно-
вы. Вызначце форму дзеясловаў-выказнікаў. Ці абазначаюць
яны дзеючу асобу?

Бралася пад раніцу. Мне ўжо не спалася. Паха-
ладала. Хутчэй бы развіднела.

Безасабовыя дзеясловы абазначаюць дзеянні,
якія адбываюцца самі па сабе, без дзеючай асобы
(прадмета). У сказе безасабовыя дзеясловы заўсё-

ды бываюць выказнікамі, і пры іх няма дзейніка. Таму такія сказы называюцца безасабовыімі: *Світае. З вечара падмарозіла. Не спіца.*

Безасабовыя дзеясловы не змяняюцца па асабах і ліках. У цяперашнім і будучым часе яны ўжываюцца толькі ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку: *Вечарэе*, у прошлым часе — толькі ў форме ніякага роду адзіночнага ліку: *Звечарэла*.

Часта безасабовыя дзеясловы ўтвараюцца ад асабовых у форме 3-й асобы адзіночнага ліку пры дапамозе постфікса **-ся**: *Хлопчык сядзіць у хаце. — Не сядзіца ў хаце хлопчыку малому* (Я. Колас).

424. Прачытайце сказы. Назавіце безасабовыя дзеясловы. Якія з іх перадаюць з'явы прыроды, а якія — пачуцці і перажыванні чалавека? Вызначце час дзеясловаў.

1. Вечарэла, з палёў пахла збажыной, якая даспявала, налівалася, хілілася коласам долу (А. Жук).
2. З прычыненага акна павявало халадком (А. Жук).
3. Запахла лесам — свежым дрэвам і мокрым снегам (І. Пташнікаў).
4. Сцямнела. Ля лесу ядра на быў відаць леташні сухі сівец (І. Пташнікаў).
5. Хутчэй бы днела. Не дачакаешся (І. Пташнікаў).
6. Як хочацца дамоў. Як хочацца жыць (І. Пташнікаў).
7. Павіднела. Азвалася недзе блізка малінаўка — не спала (І. Пташнікаў).
8. Падзьмуў з-за ракі вецер, пахаладнела (І. Пташнікаў).

• Ці з'яўляецца безасабовым выдзелены дзеяслоў? Чаму? Зрабіце яго фанетычны запіс.

425. Асабовыя сказы перабудуйце ў безасабовыя. Чым яны адрозніваюцца?

Узор: Насоўваўся вечар. — Вечарэла.

1. Я хачу стаць мастаком. 2. Раніцай былі замаразкі. 3. Ён доўга не мог заснуць. 4. У паветры стаіць густы пах чабору.

426. Перабудуйце выдзеленыя часткі складаных сказаў у безасабовыя. Сказы запішыце.

Узор: Я веру, што вы станеце добрымі людзьмі. — Мне верыцца, што вы станеце добрымі людзьмі.

1. Браўся марозік, і сонца пырскала ў вочы зіхатлівымі праменічыкамі з кожнага снежнага крышталіка. 2. Я хачу зноў сустрэцца са школьнымі сябрамі, каб прайсціся ва ўспамінах па незабыўных сцежках дзяцінства.

- У якой форме стаяць безасабовыя дзеясловы?

§ 60. Зваротныя дзеясловы, іх ужыванне

427. Прачытайце. Назавіце дзеясловы, якія заканчваюцца на *-ся*, *-цца*. Вызначце іх асобу, лік, час.

Паводка

Рака выйшла з берагоў. Яна разлілася па лугах. У нізінах злучылася з ляснымі раўчукамі, балотамі. Узгоркі ператварыліся ў астраўкі. На іх ратуюцца ад вады розныя звяры.

Зваротныя дзеясловы абазначаюць дзеянні, якія накіраваны на самога ўтваральніка дзеяння: *вучуся, мыуся*.

Зваротныя дзеясловы ўтвараюцца пры дапамозе постфікса *-ся*, які далучаецца да дзеяслоўнай формы. Калі постфікс *-ся* далучаецца да інфінітыва на *-цъ* або да формаў 3-й асобы адзіночнага ці множнага ліку, то ён пераходзіць у *-ца*: *рыхтаваць + -ся → рыхтавацца, рыхтуецца, рыхтуюцца*.

428. Запішыце некалькі зваротных дзеясловаў з наступнымі значэннямі.

1. Дзеянне накіравана на самога ўтваральніка: *абувацца*,
2. Узаемнасць дзеяння: *мірыца*,
3. Пачуцці, перажыванні: *радавацца*,
4. Працэсы і ўласцівасці рэчаў: *рвецца*,
5. Уласцівасці жывых істот: *кусацца*,

Слова для даведкі: *мыцца*, *хвалявацца*, *нездаровіцца*, *апранацца*, *галіцца*, *сустракацца*, *любавацца*, *расцягвацца*, *падыматацца*, *вучыцца*, *гнездавацца*, *адгуквацца*, *вітацца*, *непакоіцца*, *завіхацца*.

429. Прачытайце і запішыце тэкст, ставячы дзеясловы, што ў дужках, у патрэбнай форме. Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку і растлумачце іх.

(*Сабрацца*) бабуля ісці ў лес па ягады.

— Ты куды (*пытацца*) унучка Надзяя.

— Па ягады.

— Вазьмі мяне з сабой.

— Ты лепш унучка дома пагуляй а я ўжо табе ягадак набяру. Ты ж маленькая яшчэ (*заблудзіцца*).

— Не (*заблудзіцца*). Ты ж сама ўчора казала што я ўжо не маленькая што мне сорам ужо і пла-каць такой вялікай.

— Да к то ж было ўчора.

— А сягоння ж я на дзень (*падцягнуцца*) сказала Надзяя і прыгўстала на дыбачках (І. Шуцько).

• Назавіце дзеясловоў, у якім адбылося чаргаванне зычных.

430. Прачытайце. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Знайдзіце зваротныя дзеясловы. Чым адрозніваюцца іх формы ў беларускай і рускай мовах?

Шлюпка Міклухо-Маклай шла к берегу уверенно и быстро. С прибрежных скал свешивались пря-

мо в воду ветки растений. Ветер доносил пряный и сладкий аромат незнакомых цветов и трав. Между деревьями вдалеке поднимались тонкие струйки дыма. Там жили люди. Люди были и на берегу. Миклухо-Маклай уже ясно различал их. Они робко жались друг к другу, молчаливо ждали приближения шлюпки. Тёмные тела блестели на солнце, как хорошо отполированное дерево. В курчавых волосах пестрели цветы. Так вот они, его товарищи, с которыми он будет жить столько времени лицом к лицу, с глазу на глаз (А. Чумаченко).

§ 61. Трыванні дзеяслова.

Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання

431. Прачытайце дзеясловы. Пастаўце да іх пытанні.
будаваць — будую — будаваў — буду будаваць;
прачытаць — прачытаў — прачытаю

Адкажыце на пытанні

- Якія дзеясловы абазначаюць незакончанае дзеянне? На якія пытанні яны адказваюць?
- Якія дзеясловы абазначаюць закончанае дзеянне? На якія пытанні яны адказваюць?

432. Разгледзьце табліцу.

Трыванні дзеяслова	
незакончанае	закончанае
абазначаюць	
незакончанае дзеянне, г. зн. якое адбываецца, адбывала- ся ці будзе адбывацца: <i>вучыць, вучу, вучыў, буду вучыць</i>	закончанае дзеянне, г. зн. якое адбылося ці абавязко- ва адбудзецца: <i>вывучыць, вывучыў, вывучу</i>

Трыванні дзеяслова	
Незакончанае	Закончанае
адказваюць на пытанні	
што рабіць? што раблю? што рабіў? што буду рабіць?	што зрабіць? што зрабіў? што зраблю?
маюць формы	
цяперашняга, прошлага і будучага складанага часу: чытаю, чытаў, буду чытаць	прошлага і будучага простага часу: прачытаў, прачытаю
утвараюцца	
ад асноў дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання: • пры дапамозе суфіксай -ва- , -ыва- (-iwa-), -ава- (-java-), -ўва- (-ёўва-): падпісаць — падпісваць, падыграць — падыгрываць, зарубіць — зарубліваць, падсумаваць — падсумоўваць, выносіць — выношаць, усталяваць — усталёўваць; • шляхам замены суфіксаў -ы- (-i-) і -ы- (-i-) суфіксамі -а- (-я-): заўважыць — заўважаць, выдзеліць — выдзяляць; • шляхам змены націску: абсыпаць — абсыпáць	ад дзеясловаў незакончанага трывання: • пры дапамозе прыставак: будаваць — пабудаваць, іграць — зайграць, вучыць — вывучыць, гадаць — узгадаць, дзяліць — раздзяліць; • пры дапамозе суфіксаў -ы- (-i-), -ну- ад дзеясловаў закончанага трывання: рашаць — рашиць, замяняць — замяніць, кричаць — крикнуць; • шляхам змены націску: выклікаць — вýклікаць; адкідаць — адкідаць, рассыпáць — рассыпáцаць

Адкажыце на пытанні

- Якія формы часу маюць дзеясловы незакончанага (закончанага) трывання?
- Як утвараюцца дзеясловы незакончанага (закончанага) трывання?

433. Параўнайце трывальныя пары дзеясловаў. Вызначце, як утвораны дзеясловы закончанага трывання ад дзеясловаў незакончанага трывання і дзеясловы незакончанага трывання — ад дзеясловаў закончанага трывання.

Свяціць — асвяціць, ківаць — кіўнуць, прызнаць — прызнаваць, адзначаць — адзначыць, ступаць — ступіць, насыпаць — насыпаць, выхаваць — выхоўваць, акрыліць — акрыляць, выразаць — выразаць, вылецець — вылятаць.

• З дзвюма парамі дзеясловаў (на выбар) складзіце і запішыце развітыя сказы.

434. Параўнайце выдзеленыя дзеясловы. Вызначце іх трыванне і спосаб утварэння.

1. Высока ў паднябесі **кружылі** коршакі (*B. Сачанка*). — Палянку сцяной **акружылі** елкі (*I. Грамовіч*). — Ціхі сонечны лес **абкружыў** невялікую палянку (*П. Пестрак*). — Лес **абкружваў** гэту мяціну з трох бакоў (*K. Чорны*). — Жоўты лісток з бярозы **закружыў** у паветры і лёг на траву (*K. Чорны*).

2. За годам год жыццё **гартуе** нас (*B. Вітка*). — Суровая прырода **загартоўвае** натуру (*I. Мележ*). — Не зламала дзяўчыну гора, толькі **загартавала** яе, прывучыла спадзявацца на сваю сілу і рукі (*K. Крапіва*).

435. Пастаўце дзеясловы ў неазначальнай форме. Абедзве формы дзеяслова (асабовая і неазначальная) павінны быць аднаго трывання.

Узор: *cigaе* (*што робіць?*) — (*што рабіць?*) *cigaць*; *cігане* (*што зробіць?*) — (*што зрабіць?*) *cігануць*.

Вяжа, звяжа; булькае, булькнє; шуміць, зашуміць; расце, вырасце; будзе, пабудуе; капае, выкапае; скача, скокнє; каратае, скаратаете.

436. Ад наступных дзеясловаў незакончанага трывання пры дапамозе прыставак ўтварыце дзеясловы закончанага трывання.

Узор: *збіраць* — *назбіраць*.

Лавіць, несці, дзяліць, пячы, сеяць, шыць, ліць, думаць, хаваць, пісаць, слабець, нямець, рабіць, дзякаваць, іграць, цягнуць.

437. Ад дзеясловаў незакончанага трывання пры дапамозе суфікса *-ну-* ўтварыце дзеясловы закончанага трывання. Абазначце суфіксы. Якія дзеясловы перадаюць працяглае дзеянне, а якія — імгненнае?

Узор: *ныраць* — *нырнуць*.

Грукаць, раскісаць, ківаць, гукаць, махаць, калоць, стукаць, штурхаць.

• З адной парай дзеясловаў (на выбор) складзіце і запішыце сказы.

438. Ад дзеясловаў закончанага трывання ўтварыце дзеясловы незакончанага трывання. Якая частка слова змянілася? Абазначце яе.

Узор: *паскорыць* — *паскараць*.

Заўважыць, асушыць, расступіцца, уключыць, ускладніць, змяніць, ператварыць, рашыць, назначыць, памножыць.

439. Спішыце дзеясловы. Абазначце чаргаванне гукаў у каранях слоў.

Узор: *ляцець* — *лячу:* [ц'] // [ч].

Рэзаць — рэжу, часаць — чашу, пусціць — пущу, агледзіць — агледжу, ездзіць — езджу, любіць — люблю, крывіць — крыўлю, карміць — кармлю, выпрасіць — выпрашу.

У асобных дзеясловах пры змене формы адбываецца **чаргаванне гукаў**, як галосных, так і зычных. Напрыклад: *насіць — прынесci — нясу:* [i] // [э] // [а]; *хадзiць — хаджу:* [дз'] // [дж]; *купiць — куплю:* [п] // [пл']; *лавiць — лаўлю:* [в'] // [ўл'].

440. Прачытайце прыказкі пра месяцы. Раствумачце іх сэнс. Выдзеленыя дзеясловы запішыце ў форме 1-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу. Абазначце чаргаванне гукаў.

Узор: *студзiць — студжу:* [дз'] // [дж].

1. Студзень хаты студзіць, рана гаспадыню будзіць. 2. Студзень мяце — ліпень залье. 3. Ліпень косіць і жне, доўга спаць не дае. 4. Што ў полі ўродзіць, жнівенъ знаходзіць. 5. У жніўня панамі сярпы, маруды тады не цярпі. 6. Каstryчнік ходзіць па краі і гоніць птушак з гаю.

• Якія прыказкі пра месяцы і поры года вы ведаеце? Запішыце іх.


441. Спішыце сказы. Устаўце прапушчаныя дзеясловы, падбярыце да іх аднакаранёвыя. Падкрэсліце гукі, якія чаргуюцца.

1. У сакавіку пачынае ... сок у бяроз. 2. Кожную вясну я ... некалькі хатак для шпакоў і сініц. 3. Творы мастацкай літаратуры ... нашы мары, развіваюць уяўленні. 4. Я кожны тыдзень ... ліст да сваёй бабулі. 5. Вечарамі густы туман ... нізіны і паплавы. 6. Антось ... і пацяшаўся, і щіха сам сабе смяяўся.

Словы для даведкі: *цячы, раблю, пішу, засцілае, адлюстроўваюць, глядзеў*.

§ 62. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-)

442. Разгледзьце схему і сфармулюйце правіла: а) калі і якія формы дзеяслова пішуцца з суфіксам **-ава-** (**-ява-**); б) з суфіксам **-ыва-** (**-іва-**); в) з суфіксам **-ва-**; г) з суфіксам **-оўва-** (**-ёўва-**).



443. Запішыце дзеясловы ў неазначальнай форме. Рас-
тлумачце іх правапіс. Абазначце суфіксы.

Падтрымліваю, спісваю, дзяжу, камандую,
вартую, начую, частую, святкую, прыварваю, пад-
точваю, прычесваю, высушваю.

444. Ад дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе суфіксаў *-ва-*, *-іва-* (*-ыва-*) утварыце дзеясловы незакончанага трывання і запішыце іх.

Узор: *развязаць* — *развязвাশ*, *разыграць* — *разыгрывাশ*.

Падкарміць, назапасіць, выветрыць, падпісаць, закруціць, прыгадаць, нагадаць, падсаліць, падбяліць, заказаць.

445. Пры дапамозе прыстаўкі *на-* і суфіксаў *-ва-*, *-іва-* ўтварыце аднакаранёвыя дзеясловы.

Узор: *бліскаць* — *наблісквাশ*.

Шчыпаць, калыхаць, мяшаць, свістаць, драмаць, гуляць, махаць.

446. Ад дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе суфікса *-оўва-* (*-ёўва-*) утварыце дзеясловы незакончанага трывання.

Узор: *параўнаць* — *параўноўвааш*, *абсталіваць* — *абсталёўвааш*.

Аб'яднаць, выпрабаваць, падслушаць, выкарыстаць, падштурхнуць, ацынкаваць, адпрацаваць, выбрукаваць, зашыфраваць, пасунуць.

447. Спішице, падзяляючы тэкст на чатыры абзацы. На месцы пропускаў устаўце суфіксы *-ава-* (*-ява-*), *-ва-*, *-іва-* (*-ыва-*), *-оўва-* (*-ёўва-*). Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку.

Крыніца

Рака ручай крыніца адыгр..лі важную ролю ў жыцці чалавека. Каля вады ўзнікалі паселішчы вёскі хутары. Калі чалавек находзіў крыніцу не-

дзе на лясной сцяжынцы ці каля дарог ён кла-
патліва абносіў яе невысокім зрубам рабіў побач
лаўку — каб кожны мог наталіць смагу адпачыць.
Іншы раз крыніца праста абклад..лася каменнем.

Крыніца супакой..е і зачар..е. Доўга можна
слухаць яе ціхае булькатанне. Крыніца прывабл..е
птушак і звяроў. Каля крыніцы высвіст..юць салаўі
выпраб..юць свае галасы шмат якія іншыя птуш-
кі. Тут прыемна перашэпт..юцца вольхі і вербы.

Прыслух..еца да ўсяго гэтага чалавек і сам па-
чынае спяваць складаць вершы і паданні («Родная
прырода»).

448. Напішыце сачыненне-апавяданне паводле пачатку і
канцоўкі. Дайце загаловак.

Міця Туравец і Вадзім Піскун ішлі са школы.
Яны вучыліся ў адным класе, сядзелі за адной пар-
тай, а жылі кіламетры за два адзін ад аднаго.

На скрыжаванні дарог сябры спыніліся, каб раз-
вітацца.

— Дай мне падручнік па беларускай мове. Я свой
забыў у бабулі, калі быў на канікулах.

— Але ж я таксама не вывучу ўрокі.

— Дзівак ты, я ж да вечара вывучу і прынясу.
Прыйшоўшы дадому, Вадзім хуценька паабедаў,
крыху адпачыў і пачаў рыхтавацца да заняткаў.

Калі ўрокі былі зроблены, на дварэ пачынала
ужо цямнечыць. Трэба было хутчэй аднесці Міцию пад-
ручнік. Вадзім апрануўся і выйшаў з хаты.

Неба было зацягнута шэрымі хмарамі. Мог пай-
сці дождж...

...Пасля заняткаў Вадзім і Міця зноў крочылі
разам. Вадзім ніяк не мог пачаць размовы. Яму
было сорамна. Так і ішлі моўчкі. І толькі на скры-

жаванні дарог, дзе ім трэба было разыходзіцца, Вадзім сказаў: «Даруй, Міця, больш ніколі такое не паўторыцца» (*Паводле П. Рунца*).

449. Прачытайце тэкст-апісанне. Да якога стылю ён належыць? У форме якога часу ўжыты дзеясловы? Спішыце. Абазначце канчаткі дзеясловаў.

Сарока

Сарока належыць да атрада вераб’інападобных. На Беларусі водзіцца паўсюды. Зімой вандруе невялікімі чародамі, часта трymaeцца населеных пунктаў, асабліва сельскага тыпу. Селіцца ў лісцевым драбналесі, сярод балот і палёў, у зарасніках вербняку на лугах, у поймах рэк, гаях, парках, лясных палосах уздоўж дарог, паблізу ўзлесся. Жыве парамі. Корміцца насекомымі, яйкамі і птушанятамі дробных птушак, мышападобнымі грызунамі. Сарока — вельмі асцярожная і кемлівая птушка (*Энцыклапедыя прыроды Беларусі*).



У тэкстах-апісаннях інфармацыя аб прыметах прадметаў і з’яў звычайна перадаецца паралельна. Дзеясловы-выказнікі маюць адну і туую ж форму часу (часцей цяперашняга) і трывання.

У навуковых і дзелавых апісаннях дзеясловы цяперашняга часу пэўны рэальны час не перадаюць.

450. Прачытайце тэкст «Экзамен в Падуе». Які яго асноўны тон (спакойны, афіцыйны, урачыста-ўзрушаны, іранічны, строгі)? Якія моўныя сродкі пераважаюць у тэксе: кніжныя ці гутарковыя? Чаму? З якой мэтай выкарыстаны паўтор тых

жа самых слоў, сказы з аднароднымі членамі? Зрабіце вывад, у якім стылі напісаны тэкст.

Перакладзіце пісьмова тэкст на беларускую мову.


Юноша стоит перед Высокой Коллегией. Он не похож на жителя Падуи. Не похож он и на венецианца. Юноша плечист, длинноволос, ясен глазами. И хотя в них светятся ум и пытливость, члены Коллегии старейшего в Италии Падуанского университета смотрят на него с недоверием.

А Скорина мысленно уже видит свою первую книгу. Он издаст её. Издаст много книг. И тогда свет познания сизойдёт и на его многострадальную землю.

Ему задают вопросы. Он отвечает на безукоризненной латыни. Учёные удивлены: «варвар» безмерно талантлив и образован! Он не просто учёный, он гуманист, он — брат им по духу. Так Беларусь выдержала экзамен перед Европой.

А через пять лет Скорина выдержал ещё один экзамен, издав первую книгу на родном языке (*B. Короткевич*).

451. Разгледзьце малюнак. Які тэкст (апавяданне ці апісанне) можна пабудаваць паводле яго? Абгрунтуйце сваю думку. Пабудуйце тэкст. Дзеясловы якога часу вы ў ім выкарыстаеце?



Словы для даведкі: *адпачываць, басейн, борцік, даплываць, плывец, прыгожа, расліны, секундамер, трэнер, узмахнуць, хутчэй, юныя.*

§ 63. Лады дзеяслова. Абвесны лад

Лад дзеяслова выражает односинтаксичность действия и глагола. Действие может выражаться как реальное (*я збіраю грыбы*), как предполагаемое (*я збіраў бы грыбы*), как возможное (запрошенненное) рабочий что-нибудь (*збірай грыбы*).

Дзеяслово имеет три вида ладов: **абвесны**, **умоўны**, **загадны**.

452. Разгледзьце схему.



Адкажыце на пытанні

1. Якія дзеянні абазначаюць дзеясловы абвеснага ладу?
2. Як змяняюцца дзеясловы абвеснага ладу?

453. Прачытайце верш. Вызначце час, трыванне дзеясловаў абвеснага ладу.

Зіма і Лета

Сустрэлася з Летам Зіма:
— Нідзе ў цябе ладу няма!
Як толькі з'явілася ты,
Ўсе мкнуцца ў цянёк, пад кусты.
А ходзяць — нага за нагу!
Я нават глядзець не магу!
Вось я калі стану ізноў,
Не ўседзіць ніхто ля кустоў!
Трушком пабягнуць і дзяды,
Не горш, чым які малады.
Для моладзі будзе размах:
На лыжах бяжы, на каньках.
Згадзіся ты, Лета, са мной:
Мілей жыць на свеце зімой!
Смяялася Лета ў адказ:
— Не знаю, мілейшы хто з нас!
Ніяк зразумець не магу:
Чаму ад цябе ўсе бягнуць.

У. Дубоўка.

454. Прачытайце тэкст. З чаго відаць, што прыродную з'яву — усход сонца — аўтар назіраў да моманту гутаркі?

Запішыце тэкст так, быццам аўтар цяпер назірае прыродную з'яву. Замяняйце, дзе магчыма, дзеясловы прошлага часу дзеясловамі цяперашняга.

Устаўце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі.

Усход сонца

Спярша схіл неба заружавеў ву..кай палоскай.
Раптам імклівы прам..нь шугнуў з(?)пад небакр..
і ра(*cc, c*)ыпаўся на дробныя пырскі. Чырвань згусцілася і ахапіла паўнеба. Але трывала нядоўга і ад-

разу ж сцьмела. Тады спакваля выкацілася яно, вяліка.., рахмана.., яшчэ сонна.. і бездапаможна... . І пакуль ра..катурхалася, я доўга глядзеў на яго, не зводзячы вачэй. Але тут сонца прачнулася, ажыло, ра..варушылася і набрала такой сілы, што цяпер ужо ўвесь свет здзівіўся яго хараству.

Сонца іграла! (*B. Вітка*).

455. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Чаму амаль усе дзеясловы аўтар ужыў у форме цяперашняга часу абвеснага ладу? Якая іх роля ў тэксле?

Канец летняга дня. Усюды цені. Яркія сонечныя прамяні асвятля..ць і пабудовы, і дрэвы, і жыта ў полі. Жаваранак апуска..цца з вышыні, яшчэ трапеч..цца трохі нізка над паласою, а тады імкліва падае збоч дарогі ля жыта.

А ноч надыходз..ць, цені гусце..ць, сонца ўжо на добрую чвэртку схавалася за небасхіл і цяпер шле апошнє развітальнае свято.

Усё рыхту..цца да сну: і далёкі лес, і луг, і людзі.

Спакой і змрок апуска..цца на дварэ. Сонца спяша..цца. Вось яно зусім знікае за небасхілам, і адразу між зямлёй і зарывам кладз..цца ценъ.

Высока ў небе загарэлася, заміргала зорка...

Усё, дзень скончыўся (*Паводле М. Лупсякова*).

456. Апішыце заход сонца. Апісанне падайце ад першай асобы ў цяперашнім часе. Выкарытайце пры неабходнасці апорныя слова і словазлучэнні: *канец дня, стомленае сонца, чырвоны шар, доўгія цені, зажураныя* дрэвы, захад, небасхіл, ліловыя* воблакі, цымная зеляніна, луг, палі, вісіць над лесам, садзіца за лес, вячэрнія гукі, развітальнае свято, вячэрняя свежасць, цішыня.*

§ 64. Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова

457. Разгледзьце схему.



- Параўнайце значэнні выдзеленых дзеясловаў і скажыце, якія з іх паказваюць, што дзеянні: а) адбываюцца ў момант гутаркі; б) будуць адбывацца пасля моманту гутаркі; в) ужо адбыліся да моманту гутаркі.

458. Разгледзьце схему.

Род	Лік		
	адзіночны	множны	
Мужчынскі	грэў□	мок□	рос□
Жаночы	грэл□ [a]	мокл□ [a]	расл□
Ніякі	грэл□ [a]	мокл□ [a]	расл□

Адкажыце на пытанні

1. Ці змяняюцца дзеясловы ў прошлым часе па ліках?
2. У якім ліку дзеясловы прошлага часу змяняюцца па родах?
3. Якія канчаткі маюць дзеясловы ў форме прошлага часу адзіночнага і множнага ліку?

Дзеясловы ў прошлым часе змяняюцца па ліках, а ў адзіночным ліку — і па родах.

Прошлы час дзеясловаў утвараецца ад асновы неазначальныя формы пры дапамозе суфікса **-ў-** або **-л-:** *збіраць* — *збіраў*, *збірал*а, *збірал*і. Ад некоторых дзеясловаў форма мужчынскага роду утвараецца без суфікса (нулявы суфікс): *бегчы* — *бег*.

459. Прачытайце верш В. Жуковіча. Ці адпавядае граматычны час дзеясловаў рэальнаму часу? Вызначце час, лік і трыванне дзеясловаў. Што перадаюць дзеясловы ў форме прошлага часу закончанага трывання? Цяперашняга часу?

Супакой

Пralіся лісця золата,
Адляцелі жураўлі.
У палоне сцюжы-холаду
Пушчы, рэчанькі, палі.
Рэчку вольную, празрыстую
Закаваў тугі мароз,
Снегу чыстага, пушыстага
Снежань хуценька прынёс.
Спяць пад лёдам рыбкі, рыбачкі,
Мурашы пад снегам спяць.
Над зямлёй завеяў скрыпачкі
Мілагучныя чуваць.
Чарадзейства адбываецца.
Казачны мой край лясны.
Як, Прырода, спачываецца?
Бачыш ты якія сны?

- Назавіце звароткі, растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку пры іх.
- Якое значэнне набываюць неадушаўленыя назоўнікі, калі становяцца звароткамі?

460. Спішыце жартоўны дыялог і пастаўце неабходныя знакі прыпынку. Якімі правіламі вы будзеце кіравацца?

Назавіце дзеясловы, вызначце іх час, лік, род. Якія з гэтих дзеясловаў зваротныя?

Палёт

Дзядзька Міхась ці ляталі вы на самалёце
Лятаў
А ці баяліся
Шчыра кажучы, першы раз баяўся
Ну а пазней
Пазней? Пазней я не лятаў

461. Ад наступных дзеясловаў утварыце формы дзеясловаў прошлага часу. Паставіце націскі. Абазначце канчаткі.

Зрабіце вывад, калі пішацца канчатак *-o* ў дзеясловах ніякага роду прошлага часу.

Узор: *стрыгчы* — *стрыг* — *стрыгл**a* — *стрыгл**a* — *стрыгл**i*.

Пячы, цвісці, адняць, палоць, узяць, ліць, плысці, несці.

462. Прачытайце тэкст. Дайце яму загаловак. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Дзеясловы цяперашняга часу замяніце, дзе магчыма, на дзеясловы прошлага часу.

Сем цыбатых жураўлёў ходзяць па леташняй жытній пожні. Яны збіраюць каменъчыкі і іншую спажыву, бо ранній вясною корму небагата. Птушкі не бачаць, што па мокрай разоры да іх па..крадаецца воўк. Ён усё бліжэй і бліжэй па..паўзае да жураўлёў. Застаецца ўжо метраў восем...

У гэты час жураўлі, а..чуўшы небяспеку, насцярожваюцца, падымаюць галовы.

Воўк не вытрымлівае, кідаецца на птушак. Але журавы напагатове. Яны робяць невялікую ра..-

бежку, у..махваюць крыламі і а..рываюцца ад зямлі (*Паводле З. Бяспалага*).

• Раскажыце аб правапісе прыставак, якія заканчваюцца на зычныя.

463. Разгледзьце малюнкі. Складзіце і запішыце апавяданне. Дзеясловы якога часу вы выкарыстаеце ў ім?



464. Прачытайце тэкст А. Бачылы. Спішыце яго, падзяляючы на абзацы. Дзеясловы, што ў дужках, паставіце ў форме прошлага часу. Зверху абазначце трыванне.

Максім Багдановіч

Кароткі (*быць*) жыццёвы век у беларускага паэта Максіма Багдановіча. Ён (*пражыць*) усяго дваццаць пяць гадоў. З іх толькі пяць гадоў (*жыць*) на Беларусі. Астатнія жыццё (*прайсці*) па-за яе межамі.

Таму родную мову (*вучыць*) па кнігах. Шмат часу (*мінуць*) з той пары. Шмат новых імён (*зазязць*) на небасхіле беларускай літаратуры. Магутнай хваляй б'еца яна не толькі ў родныя берагі. І гэта вынік той працы, якую вельмі хораша (*здзейсніць*) вечна малады Максім Багдановіч. Створанае ім і сёння здзіўляе сваім харством славянскі свет. Жыццё Максіма Багдановіча (*быць*) узорам высокага служэння роднай літаратуры, роднаму народу. Гэтым ён будзе таксама радаваць, вабіць і здзіўляць.

- Падбярыце сінонімы да слоў *здзейсніць, вабіць*.

465. Разгледзьце табліцу. Які вывад можна зрабіць адносна канчаткаў дзеясловаў у формах цяперашняга і будучага часу?

Асоба	Адзіночны лік	
1-я я	(што раблю?) (што зраблю?)	чытаю прачытаю
2-я ты	(што робіш?) (што зробіш?)	чытаеш прачытаеш
3-я ён яна, яно	(што робіць?) (што зробіць?)	чытае прачытае
Асоба	Множны лік	
1-я мы	(што робім?) (што зробім?)	чытаем прачытаем
2-я вы	(што робіце?) (што зробіце?)	чытаеце прачытаеце
3-я яны	(што рабяць?) (што зрабяць?)	чытаюць прачытаюць

Адкажыце на пытанні

1. Якая форма часу паказвае, што дзеянне адбываецца ў момант гутаркі аб ім?
2. На што паказвае форма будучага часу?
3. Як змяняюцца дзеясловы цяперашняга і будучага часу?

Дзеясловы ў форме цяперашняга і будучага часу змяняюцца па асобах і ліках.

Форма будучага часу дзеяслова бывае простай і складанай.

Форма простага будучага часу ўтвараецца ад дзеясловаў закончанага трывання: *пасадзіць* — *пасаджу*.

Форма будучага складанага часу ўтвараецца шляхам спалучэння формы будучага часу дзеяслова *быць* і неазначальнай формы дзеяслова незакончанага трывання: *пісаць* — *буду пісаць*, *будзеш пісаць* і г. д.

466. Адгадайце загадкі. Спішыце, дапісваючы канчаткі дзеясловаў.

1. Сівыя бараны ў небе плава... . 2. Адзін з трубою ўсіх цягн.. за сабою. 3. Мяне ўсе прос.. , мяне ўсе чака.. , а як толькі з'яўлюся, хавацца пачына... . 4. На агні не гар.. , у вадзе не тон... . 5. Вясна прыгрэ.. — футра надзен.. , зіма наступа.. — футра скіда... . 6. Глян.. — заплач.. , а ўсе яму рады.

467. Пастаўце наступныя дзеясловы ў форму будучага часу. Запішыце іх паводле ўзору, абазначце трыванне. Чым адрозніваецца будучы прости час ад будучага складанага?

Узор: *казаць*, *сказаць* — *буду казаць*, *скажу*.

Думаць, падумаць; вячэраць, павячэраць; дзяліць, выдзеліць; бегчы, пабегчы.

468. Прачытайце тэкст. Дзеясловы якіх часоў выкарыстаны ў ім? Чаму першы і апошні сказы вынесены ў асобныя абзацы? Падзяліце тэкст на тры часткі. Дайце загалоўкі і вусна перадайце змест тэксту ад 3-й асобы, выкарыстоўваючы дзеясловы ўсіх трох часоў.

Адуванчыкі

У садку растуць адуванчыкі.

Гэта вельмі цікавыя кветкі. Ноччу яны адпачываюць — сціскаюцца ў тугія пупышкі. Раніцай запальваюць свае жоўтыя сонейкі. Надвячоркам зноў спаць кладуцца. Закрываюць вяночкі і перад дажджом. Затое ў добрае надвор'е жаўцеюць увеселі.

Аднойчы раніцай я глянуў на кветкі ў садку і вачам не паверыў. З учарашніх жоўтых сонейкаў утварыліся круглыя белыя пухоўкі. І ўсе былі на высокіх тонкіх ножках, а не пры зямлі, як раней. Быццам іх нехта невядомы ноччу з травы павыцягваў.

— Чаму адуванчыкі так раптоўна ўгору падняліся?

— пацікавіўся я ў дзеда Нічыпара.

— Паспелі ўжо. Цяпер ім вышыня патрэбна. Чым далей насенне адуванчыкаў разляціцца, тым болей на зямлі жоўтых сонейкаў успыхне.

Я толькі падзівіўся мудрасці жоўтых адуванчыкаў (*P. Гнаценка*).

• Як у вашай мясцовасці называюць адуванчыкі?

469. Напішыце пра птушку, якая вас некалі ўразіла. Калі гэта было? Якое ё яе апярэнне? Ці мае яна сваю песню? Што вы даведаліся пра яе пазней (яе звычкі, дзе гняздзіцца, куды адлятае на зіму, калі пералётная, у які час вяртаецца на радзіму і інш.)? Якім будзе тып тэксту? Калі мэтазгодна ўжыць дзеясловы ў форме прошлага часу, а калі — у форме цяперашняга?

470. Прачытайце тэкст. У чым, на вашу думку, асаблі-
васць аўтарскай манеры выкладу інфармацыі? Ці адпавядае
граматычны час дзеясловаў рэальнаму часу? Абгрунтуйце
падзел тэксту на абзацы. Складзіце план. Вусна перадайце
змест тэксту.

Дзяды

Сёння Дзяды. На акне прывітальны белы ручнік
расхінула маці. Прыходзьце, ляціце! Насцеж і дзве-
ры, і вокны расчынены — душам насустрач. Роз-
ных прысмакаў на стале багата. І каўбаса, і вянд-
ліна*, і рыба, і верашчака* з блінамі.

Але вячэр у дзядоўскую з куцці* пачынаюць.
Кожнаму трэба куцці зачарпнуць на памін свайго
роду, што караніўся і жыў на зямельцы сумленна.
Тут і Дзяды прычасцяцца да страў сямейных. По-
суд паставілі ім.

Ціша над светам. Дзяды прыляцелі, як зоркі,
селі за стол і чакаюць вячэры. Мы іх не бачым. Ды
адчуваем. Свечку запальвае бацька. Дзядоў запра-
шае разам з радзіною ўзгадваць продкаў сваіх.

А толькі расстанне падступіць і страпянецца, як
сэрца, стамлёная свечка — птахамі душы над хатай
пакружжаць, пакружжаць і палятуць туды, дзе ўспых-
ваюць зоркі. Маці вады зачарпне малітоўна ў кубак,
хлеб на ручнік пакладзе беражліва. Выйдзе ўслед за
Дзядамі і сумна прамовіць: «З Богам ідзіце, Дзяды!
Да наступнай сустрэчы» (*Паводле А. Хатэнкі*).

- А як у вас спраўляюць (спраўлялі) Дзяды? Распытайце пра гэта ў старэйшых. Запішыце. Чым хвалюе вас гэта свята?

У апавяданні пра мінулае могуць ужывацца
дзеясловы ў форме прошлага, цяперашняга і буду-
чага часу. Цяперашні час ужываецца таксама і
у значэнні будучага. Гэта дазваляе больш выразна
уявіць падзеі, падкрэсліць іх паўтаральнасць.

471. Прачытайце тэкст. Спішыце, падкрэсліце формы дзеясловаў цяперашняга і будучага часу, ужытыя ў значэнні прошлага.

Віталік глядзеў у акно. За шклом было відаць, як затрымцела пад ветрам галінка вішні, тонкая і голая. Яшчэ нядаўна на ёй ляжаў снег, белы, пушысты. Віталік здзіўляўся тады, што снег не падае, а трymаецца. Або апранецца наччу ўсё дрэва ў інай, кожная самая тонен্যкая галінка ну быццам бы аблакненца ў белую фарбу. І такім прыгожым, такім далікатным адразу робіцца, нібы хто карункі на яго накідаў.

Цяпер галінка пасвятлела, стала гнуткай, значыць, пацяклі ў ёй жывыя сокі, і хутка яна ўпрыгожыцца зялёнымі лісточкамі (*Г. Васілеўская*).

- Раскажыце пра якую-небудзь падзею. Выкарыстайце прыём ужывання аднаго часу ў значэнні другога.

§ 65. Змяненне дзеясловаў I і II спражэнняў

Змяненне дзеясловаў па асабах і ліках называецца **спражэннем**.

Паводле асабовых канчаткаў дзеясловы дзеляцца на першае (I) і другое (II) спражэнне.

472. Разгледзьце табліцу.

Лік	Асона	I спражэнне	II спражэнне
Адзіночны	1-я я 2-я ты 3-я ён (яна, яно)	-у (-ю) -еш (-эш, -аш) -е (-э, -а)	-у (-ю) -иш (-ыш) -иць (-ыць)
Множны	1-я мы 2-я вы 3-я яны	-ём (-ем, -ом, -ам) -еце (-яце, -аце) -уць (-юць)	-им (-ым) -ице (-ыце) -аць (-яць)

Адкажыце на пытанне

Дзеясловы з якімі канчаткамі адносяцца да I спражэння, а з якімі — да другога?

473. Пастаўце наступныя дзеясловы ў форме цяперашняга часу і праспрагайце іх.

Араць, берагчы, засяваць, свяціць, віншаваць, марыць.

Пры вызначэнні спражэння дзеяслуў трэба паставіць у форме 3-й асобы множнага ліку цяперашняга часу. Калі ён мае канчаткі **-уць (-юць)**, то адносіцца да I спражэння, а калі канчаткі **-аць (-яць)** — да II спражэння.

474. Спішыце, пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце дзеясловы, абазначце спражэнне.

Шчэ не пачаліся вятры
Але шкляннее неба ранкам
І клён барвеніць угары
Над прахалодна-чэрствым ганкам.

І нам нагадвае тады
Сваёй задумнасцю глыбокай
Спакой крыштальнае вады
У шклянцы поўнай, быццам вока.

*páсvičь
páсvяčь
pasci
páscíci*

Не зварухні не закрані!
Няхай халодна грані граюць
Пакуль кляновыя агні
Красой апошняю палаюць!

M. Стральцоў.

- Растворычыце значэнне выдзеленых слоў.

475. Спішице тэкст, устаўляючы прапушчаныя літary. У дзеясловах цяперашняга часу пастаўце націск, абазначце канчаткі.

Кнігі дзяцінства

Беларуская дзіцячая кніга сё(*н/нн*)я вельмі прыгожая. А робяць яе такой каляровай і прывабнай мастакі — кніжныя графікі.

Адзін з сучасных беларускіх мастакоў, які мае сваю манеру малява(*н/нн*)я і шмат працуе над афармле(*н/нн*)ем кніг для дзяцей, — Мікола Селяшчук. Яго малюнкі не паўтараюць тэксту. Яны — нібыта новая кніга, са сваім зместам. Тая ж казка, але расказана другім чалавекам. Усе дэталі малюнкаў вельмі рэальныя, бачаныя намі ў што-дзё(*н/нн*)ым жы(*ц/цц*)і. Сваёй рэальнасцю яны прымушаюць нас паверыць у казачнае іх спалучэ(*н/нн*)е. Г..роі, дэталі пераходзяць з малюнка ў малюнак, знітоўваюць асобныя старонкі ў кні..ку, а кні..ку ператвараюць у цэлы казачны свет («*Бярозка*»).

Спражэнне дзеясловаў з ненаціскнымі канчаткамі вызначаецца па неазначальнай форме.

Да II спражэння належаць:

- усе дзеясловы на **-ыць (-іць)**, акрамя аднаскладовых (*віць, мыць, шыць* і інш.) і ўтвораных ад іх (*навіць, зашыць, памыць*);
- дзеясловы *ненавідзець, цярпець, вярицець, спаць, залежаць, гнаць, стаяць, баяцца*.

Усе астатнія дзеясловы належаць да I спражэння.

476. Вызначце паводле ўзору спражэнне дзеясловаў і ўтварыце формы 2-й асобы адзіночнага і 3-й асобы множнага ліку. Выдзеліце канчаткі.

Узор: *Накручу — накруціць* (на -іць, II спр.) — *накруциш* — *накруцияць*; *накручваю — накручваць* (на -аць, I спр.) — *накручваеш*, *накручваюць*.

Растлумачу, растлумачваю; развешу, развешваю; прывару, прыварваю; перасялю, перасяляю; выдзелю, выдзяляю.

Для цікаўных

Якія дзеясловы могуць мець толькі форму адзіночнага ліку і толькі форму 3-й асобы?

477. Прачытайце. Спішыце, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары. Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце дзеясловы I спражэння.

Кнігаўка

Добрая ў балотнай і вадзянай жыўнасці варта. (*He*) хаваецца і (*ne*) уцякае ад (*ne*) бяспекі а кідаецца на сустрач ёй і голасна дапытваецца Чый ты? Чый ты? З дабром ідзеш — (*ne*) пакрыгудз..шся на чуйных кнігавак-вартаўніц. Намер зламысны затаіў — балотныя насельнікі ўжо веда..ць: блізка чужак, трэба хаваецца. З выраю кнігаўкі вярта..цца ранняю вясною калі на палетках і балотах яшчэ ляжаць шэрыя лапікі снегу. Гнёзды свае ладз..ць проста на купінах. Кнігаўкі клапатлівыя і смелыя бацькі. Я неаднаразова бачыў іхнія паветраныя бойкі з нахабнымі варонамі. А вось сабаку кнігаўкі перамага..ць хітрасцю. Лята..ць блізенька назадля..ць* яму вымуша..ць даганяць сябе. І ўсё далей адводз..ць ад птушанят. Ад золку і да змяркання вартуе балота кнігаўка (*У. Ягоўдзік*).

- Раскажыце, як пішуцца часціцы *не*, *ні* з дзеясловамі.
- Падбярыце сінонімы да выдзеленага слова.

478. Спішыце прыказкі, ставячы дзеясловы, што ў дужках, у форме 2-й ці 3-й асобы адзіночнага ліку. Вусна вызначце час, трыванне і спражэнне дзеясловаў.

1. Летні дзень зіму (*карміць*). 2. Летам (*прызапасіць*) — зімою (*знейсі*). 3. Хто полю (*гадзіць*), у таго жыта (*радзіць*). 4. Хто старанна (*касіць*), той зімою сена не (*прасіць*). 5. Як (*скроіць*), так і (*пашиць*). 6. Добра (*працаўаць*) — павагу (*мець*). 7. Пакармі птушку зімою — яна (*адплаціць*) вясною.

479. Падбярыце да назоўнікаў дзеясловы, каб атрымаліся словазлучэнні. Словазлучэнні запішыце. Выдзеліце канчаткі і абазначце спражэнне дзеясловаў.

Узор: *лапатай капаюць* (*капаць*, I спр.).

Самалётам ..., камбайнам ..., касой ..., трактарам ..., грузавіком ..., мячом ..., невадам ..., сякерай ..., граблямі ..., насілкамі ..., лейкай ..., наожніцамі

480. Спішыце, дапісваючы канчаткі дзеясловаў у форме 3-й асобы множнага ліку. Зверху абазначце спражэнне дзеясловаў. Пастаўце, дзе трэба, коскі.

Багатая дзікімі жывёламі Беларусь. Бега.. у гуашчары стройныя алені асілкі-ласі скач.. шустрыя вавёркі ціку.. ваўкі хаваюцца куніцы даўгавухія зайцы і дзікі. А на берагах вадаёмаў шныра.. юркія норкі працу.. непаваротлівыя бабры лов.. здабычу драпежныя выдры. У рэках і азёрах гуля.. рыбы: шчупакі і судакі акуні і язі ляшчы і галаўні.

Уся зямля карысныя выкапні лес рэкі азёры звяры птушкі і рыбы належ.. народу (*«Родная природа»*).

• Да якой часціны мовы належаць выдзеленыя слова? Што яшчэ можна сказаць пра іх?

➊ 481. Спішыце, ставячы дзеясловы, што ў дужках, у форме цяперашняга часу. Абазначце трыванне і спражэнне.

На лістах вішняку (*вісець*) буйныя кроплі начных туманаў. На платах і стрэхах (*ляжаць*) яшчэ вільгаць. За сялом густа і тучна (*зеляніца*) поле. Загоны (*перасякаца*) то тонкімі, то шырокімі звілінамі дарог. На пагорку (*стаяць*) і яшчэ (*драмаць*) вятрак, але, (*здаваца*), ён ужо сіліўся ўзмахнуць паднятымі крыламі. (*Узыходзіць*) сонца. Яно паволі і баязліва (*паказваца*) з-за гарызонту, першыя прамяні яго (*класціся*) шырока густым і нібы цягучым золатам. Над хатамі (*вывіваца*) лёгкія празрыстыя дымкі (*Ян Скрыган*).

482. Вызначце, па якіх марфалагічных прыметах супастаўлены дадзеняя формы дзеясловаў. Спішыце. Абазначце прыстаўкі, суфіксы, канчаткі, з дапамогай якіх выражаны марфалагічныя прыметы.

Кашу — косім; кашу — косіш; кашу — касіў; кашу — скашу.

483. Ад наступных дзеясловаў утварыце формы 1, 2, 3-й асобы адзіночнага ліку будучага часу. Абазначце прыстаўкі, выдзеліце канчаткі.

Узор: *скласці* — *склад[у]* — *складз[еш]* — *складз[е]*.

Надрукаваць, выводзіць, абходзіць, распіваць, замяніць, авалодаць.

484. Прачытайце тэкст. Да якога тыпу маўлення ён належыць? Назавіце сродкі сувязі сказаў у першым абзацы.

Яблынъка пры дарозе

На старым селішчы, каля дарогі, (*расці*) яблыня. Ця..кая (*выпасці*) ёй доля. Асабліва (*дастасяваца*) у верасні, калі (*паспіваць*) плады. Хто не

(ісці), (звярнуць) да яе. За камень ці палку — і ну збіваць яблыкі. (Збіваць) з лісцем, з галінкамі. Але наступнай восенню яблыня зноў (гнуца) ад сало..кіх ружовых пладоў. І яблыня (перамагчы). (Перамагчы) людзей сваёй самаадданай дабратой. Сталі яны даглядаць дрэўца. (Абгарадзіць), (замазаць) дупло глінай. Побач (паставіць) лавачку, каб а..пачыць у цяньку можна было. Летнімі вечарамі яна ніколі не (пуставаць) (М. Янчанка).

Пры спісванні падзяліце тэкст на тры абзацы, устаўце прапушчаныя літары. Дзеясловы, што ў дужках, паставіце ў патрэбнай форме, вызначце іх спражэнне.

- Раствумачце правапіс слоў з прапушчанымі літарамі.

§ 66. Рознаспрагальныя дзеясловы

485. Разгледзьце, як спрагаецца дзеяслово *бегчы*. Чаму ён называецца рознаспрагальным?

я	<i>бягү</i>	мы	<i>бяжым</i>
ты	<i>бяжыши</i>	вы	<i>бежыщэ</i>
ён	<i>бяжыць</i>	яны	<i>бягуць</i>

! Калі ў 2-й асобе адзіночнага ліку канчатак націкны, то ў 2-й асобе множнага ліку націк пераходзіць на канец слова: *ты нясéш, бярéши, вы несящé, берацé*.

486. Спішыце загадкі. Пасля дзеяслова *бегчы* (і вытворных ад яго) у дужках абазначце час, асобу, лік, трыванне.

1. Бяж..ць — скрыпіць, стаіць — маўчыць.
2. Адзін кажа: пабяж..м; другі кажа: паляжым; трэці кажа: паківаемся.
3. Бегла свінка, залатая спінка, ільняны хвосцік.
4. Два браты пабеглі ў рэчку купацца.

! Адметна спрагающца дзеясловы *есci*, *даць* і ўтвораныя ад іх *з'есci*, *аддаць* і інш. Запомніце, як спрагающца гэтыя дзеясловы.

<i>я ем</i>	<i>мы ядзім (ямо)</i>	<i>я дам</i>	<i>мы дадзім (дамо)</i>
<i>ты ясi</i>	<i>вы ясце</i>	<i>ты дасi</i>	<i>вы дасце</i>
<i>ён есць</i>	<i>яны ядуць</i>	<i>ён дасць</i>	<i>яны дадуць</i>

487. Спішыце загадкі. Пасля дзеяслова *есci* ў дужках абазначце яго час, асобу, лік, трыванне.

1. Увесь свет корміць, а сам не есць. 2. Галаву ядуць, цела выкідаюць, а скуру носяць. 3. (*He*) заб'еш гаршчок, то (*не*) з'ясі і кашы. 4. Кіну (*не*) палку, злаўлю (*не*) галку, скубу (*не*) пер'е, ем (*не*) мяса. 5. (*He*) піў, (*не*) еў, а крычыць, як ашалеў.

488. Чым адрознівающца дзеясловы *даць* і *даваць*? Праспрагайце апошнія слова. Параўнайце спражэнне абодвух дзеясловаў. Зрабіце вывад.

489. Прачытайце тэкст. Да якога стылю і тыпу ён належыць? Назавіце моўныя сродкі з тэксту, харэктэрныя для гэтага стылю. Вусна перадайце змест тэксту.

Графіка

Графіка* — гэта спосаб перадачы жывой мовы пісьмовымі знакамі. Асноўныя графічныя сродкі — гэта літары, пунктуацыйныя знакі, знак напіску, злучок, апостраф, знакі для абазначэння паграфаў. Графічны сэнс маюць і прамежкі паміж словамі і часткамі тэксту.

Наша пісьмо гукавое. У гэтых адносінах ідэальнай была б такая графіка, у якой кожнаму гуку адпавядае асобная літара. Але гукаў многа — і таму пісьмо будзе неэканомным, перадача інфармацыі

вельмі ўскладніцца. А прызначэнне пісьма якраз у тым, каб перадаваць сэнс у самым шырокім значэнні гэтага слова. Напрыклад, пісьмо іерогліфамі ўвогуле не перадае гучанне слова, а толькі значэнне. І наша графіка не поўнасцю перадае гукавы лад, а найбольш важныя адзінкі, якімі слова адрозніваюцца па сваіх значэннях.

§ 67. Патрабаванні да сцілага пераказу

490. Азнаёмцеся з памяткай «Як зрабіць сціслы пераказ».

1. Прачытайце тэкст, высветліце значэнне незразумелых слоў.
2. Вызначце тэму і падтэмы, асноўную думку тэксту, яго стыль і тып маўлення, мэтанакіраванасць.
3. Вызначце галоўнае і другараднае ў тэксце. Галоўная (істотная) інфармацыя адбіраецца з улікам мэты выказвання.
4. Вызначце, якая інфармацыя сціскаецца спосабам апускання матэрыялу, а якая — спосабам абагульнення (змест абзаца, дыялогу перадаецца адным-двумя сказамі).
5. Помніце, што задача пераказу — сцісла, коратка ў адпаведнасці з асноўнай думкай перадаць змест тэксту, захаваўшы пры гэтым істотныя моўныя сродкі, апорныя слова і выразы.
6. Складзіце план пераказу. Колькасць пунктаў плана можа быць меншай, чым колькасць падтэм у тэксце.

491. Прачытайце. Да якога стылю належыць тэкст? Вызначце тэму і асноўную думку. Што перадае загаловак (тэму, асноўную думку ці тое і другое)?

Добрая чарапініца

Каля пад'езда ў крэсле сядзеў хлопчык і сумна пазіраў на дзяцей, што забаўляліся ў двары. Хлопчык не мог хадзіць, у яго былі хворыя ногі.

Хлопчык многа чытаў і мог бы расказаць дзесяткам шмат цікавага. Але тыя не падыходзілі да яго.

Аднойчы ў двары з'явілася новая дзяўчынка. Яна падышла да хлопчыка ў калясцы, спытала:

— Чаму ты не гуляеш з дзецьмі?

— Я не могу хадзіць. І са мной ніхто не сябруе.

— Я буду сябраваць. А зараз паспрабуем хадзіць!

Я памагу. Дай руку.

І здарыўся цуд. Хлопчык стаў на ногі, потым зрабіў адзін крок, другі.

Выбегла Віцева маці, хлопчык усміхнуўся і, трymаючыся за руку дзяўчынкі, рабіў нясмелыя крокі.

Падбеглі дзецы.

— Ты чарапініца? — пыталіся ў дзяўчынкі.

— Не-а... Я Іра.

Не ведалі хлопчыкі, што добрае слова дапамагае часам, як чароўныя лекі (*Паводле Л. Арабей*).

- Вусна перадайце змест тэксту па складаным плане.

План

- I. Хлопчык у крэсле.
 1. Хлопчык не можа хадзіць.
 2. Заўсёды адзін.
- II. Сябры.
 1. Дзяўчынка гутарыць з хлопчыкам.
 2. Прапанова дзяўчынкі.
- III. «І здарыўся цуд».
 1. Першыя крокі.
 2. Дзецы дзівяцца.
- IV. Чаго не ведалі хлопчыкі?

492. Прачытайце тэкст, вызначце яго тып. Якую ролю ў ім адыгрывае апісанне? Вызначце тэму і асноўную думку. Складзіце план і напішыце сціслы пераказ.

Шэф Алік

Алік хутка знайшоў дом падшэфнай. Дзвёры адчыніла хударлявая жанчына ў спартыўным касцюме.

— Вам хто трэба, малады чалавек? — спытала яна.

Збіваючыся, Алік пачаў тлумачыць, што рашэннем класнага сходу ён прызначаны да яе шэфам.

— Вельмі прыемна, шэф Алік! — сказала Ксенія Феакцістаўна і запрасіла ў пакой.

Уздоўж сцяны стаяў стэлаж з мноствам кніг. Усюды быў строгі парадак, нічога лішняга. На падлозе ў кутку ляжалі маленькія гантэлі, крыху вышэй вісела тэнісная ракетка, а побач — спружынны эспандар* і масажор.

«Ну чым я дапамагу ёй? — сумна падумаў Алік.

...Тут жанчына пачала сеанс ёгі і... запрасіла Аліка прыняць удзел. Між іншым, запытала, чым Алік займаецца, якія ў яго адзнакі па матэматыцы...

Пачуўшы адказ, жанчына цяжка ўздыхнула:

— Значыцца, пачынаем заняткі. Тры разы на тыдзень.

Тры разы на тыдзень займалася з Алікам Ксенія Феакцістаўна. Якія толькі задачы не прыдумвала.

Праз нейкі час яна віншавала Аліка з першай пяцёркай.

— Ну што, будзем замацоўваць, шэф Алік, занятыя пазіцыі?

Алік кіўнуў галавой (*Паводле Э. Луканскага*).

§ 68. Дзеясловы ўмоўнага ладу: іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс

493. Разгледзьце схему.



Адкажыце на пытанні

1. Якія дзеянні абазначаюць дзеясловы ўмоўнага ладу?
2. Як утвараюцца дзеясловы ўмоўнага ладу?
3. Як змяняюцца дзеясловы ўмоўнага ладу?

494. Прачытайце верш Я. Купалы. Пра які час гаворыцца ў ім? Аб чым марыць селянін? Назавіце дзеясловы ўмоўнага ладу. Якую ролю яны адыгрываюць у вершы? Якога яны трывання, роду і ліку? Звярніце ўвагу на месца часціцы *б*.

Я мужык-беларус...
Пан сахі і касы;
Цёмен сам, белы вус,
Пядзі дзве валасы.

Эх, каб цёмен не быў,
Чытаць кніжкі умеў, —
Я б і долю здабыў,
Я б і песенькі пеў.

З цяжкай працы маёй
Карыстаюцца ўсе,
Толькі мне за яе
Няма дзякую нідзе.

Я б патрапіў сказаць,
Што і я — чалавек,
Што і мне гараваць
Надаела ўвесь век.

!|| Часціца **бы** (**б**) у сказе можа стаяць і не пры дзеяслове.

495. Складзіце сказы, каб у адным з іх дадзеных дзеясловы мелі форму абвеснага, а ў другім — умоўнага ладу.

Узор: *Я хацела праспяваць самую пяшчотную песню.* — *Я хацела б праспяваць самую пяшчотную песню.*

1. Жадаць, узлящець, памагчы. 2. Будаваць, на-
малываць, сабраць.

496. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі і замяняючы дзеясловы неазначальныя формы дзеясловамі ў форме ўмоўнага ладу. Абазначце іх трыванне і растлумачце, чаму пры адных дзеясловах вы пісалі часціцу **бы**, пры другіх — **б**.

Сонца ўжо зайшло, але яшчэ цэлую гадзіну
трымаўся шэры змрок. Над возерам са свістам
праляталі качкі, спяшаліся на начлег. Уверсе
пачуўся жураўліны крык.

— Вось добра (*быць*), каб які-небудзь жу-
равель ці гусь села нам на галаву! — прамовіў
Віктар.

— Што ты з ім (*рабіць*) без агню? — уздых-
нуў Мірон.

— (*З'есci*) сырога.

— Вось да чаго даводзіць свавольства! — нібы
сам сабе прамовіў Мірон. — А калі б мы папрасі-
лі чов..н у гаспадара, дык цяпер людзі (*ведаць*),
дзе мы, і абавязкова (*прыехаць*) па нас... (*Па-
водле Я. Маўра*).

• Як хлопцы апынуліся на востраве, як разгортваліся па-
дзеі далей, вы даведаецца, калі прачытаеце прыгодніцкую
аповесць Янкі Маўра «Палескія рабізоны».

§ 69. Дзеясловы загаднага ладу: іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс

Дзеясловы загаднага ладу выражаюць пабуджэнне да дзеяння, просьбу, загад, пажаданне: *Ты з працай зрадніся, мой сын, назаўжды. Красуй, расci, мой родны край!*

Звычайна маюць формы 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку.

Дзеясловы загаднага ладу ўтвараюцца:

2-я асоба адзіночнага ліку: ад асновы дзеясловаў цяперашняга ці будучага часу пры дапамозе суфіксаў *-i-*, *-ы-* ці нулявога суфікса: *вязуць + i* → *вязi*, *бяруць + ы* → *бяры*, *даюць + Ø* → *дай*;

2-я асоба множнага ліку: ад формы 2-й асобы адзіночнага ліку загаднага ладу шляхам далучэння канчатка *-це*: *вязiце*, *бярыце*, *дайце*.

Дзеясловы загаднага ладу ў адзіночным ліку маюць нулявы канчатак, а ў множным ліку — канчатак *-це*.

З аўвагі

1. Аснова цяперашняга ці будучага простага часу — гэта частка дзеяслова 3-й асобы множнага ліку без канчаткаў *-уць* (*-юць*), *-аць* (*-яць*): *нясуць*, *вучаць*, *панясуць*, *вывучаць*.

2. У дзеясловах на мяккі зычны перад *-це* пі-шацца мяккі знак: *глянь* — *гляньце*, *сядзь* — *сядзьце*.

Адкажыце на пытанні

1. Якія дзеянні выражаюць дзеясловы загаднага ладу?
2. Як утвараюцца формы дзеясловаў загаднага ладу?

497. Прачытайце выразна ўрыўкі з вершаў, перадаючы голасам пабуджэнне да дзеяння. У якой асобе і ліку стаяць выдзеленыя дзеясловы?

Як птушка на зары спявае,
Паслухай. Не перашкаджай.
Яна ж не славу здабывае,
А будзіць прыцішэлы гай.

П. Прануза.

Без маці Беларусі,
Без беларускай мовы
Вы будзеце сіротамі,
Вам стануць сцежкі вузкімі.

І ў радасці, і ў скрусе
Гарніце ў сэрцы словы,
Расціце беларусамі,
Расціце беларускамі.

Р. Барадулін.

498. Прачытайце верш. Назавіце дзеясловы загаднага ладу. У якіх сказах па мэце выказвання яны ўжыты?

Несціхана шуміце,
Веснавыя патокі,
Раскрывайцесь, далі,
У свет нязнаны, шырокі!

Не спяшайцесь, ногі,
На пад'ёмах і схілах,
Углядайцесь, вочы,
У новыя небасхілы!

M. Танк.

- Раствумачце, калі пішацца апостраф. Прывядзіце прыклады з тэксту.

Зваротныя дзеясловы загаднага ладу маюць постфікс **-ся**: *збірай* **ся**, *вярні* **ся**, *прыгледзь* **ся**. Пабуджэнне да дзеяння можа выражацца дзеясловамі ў форме 3-й асобы адзіночнага або множнага ліку ў спалучэнні з часціцай **няхай** (**хай**), а таксама формай дзеясловаў 1-й асобы множнага ліку: **няхай** *жыве*, *хай* *свеціць*; **хадзем**, **ідзем**, **нясем**, **бярэм**.

Такія формы могуць утварацца пры дапамозе часціцы *давай* (*давайце*) і формы будучага прастага часу: *давай пачытаем*, *давайце патанцуем*.

499. Прачытайце верш. У якой асобе і ліку стаяць выдзеленыя дзеясловы? Які з іх мае форму загаднага ладу? Абгрунтуйце сваю думку.

Пазычу колеры ў вясёлкі,
Цяпло пазычу у агню.
Пасля ў прынёманскім пасёлку...
Закалыхаю цішыню.
Закалыхаю песняй новай,
Прайдуся па былых слядах.
Няхай у сэрцы **спеюць** слова,
Як **спеюць** яблыкі ў садах.

У. Мазго.

- Назавіце дзеясловы, якія ў тэксце маюць пераноснае значэнне.

! Выказванне набывае экспрэсіўнасць, калі дзеясловы аднаго ладу ўжываюцца ў значэнні другога.

Парадак марфалагічнага разбору дзеясловаў

1. Часціна мовы. Агульнае значэнне.
2. Пачатковая форма (неазначальная).
3. Зваротны ці незваротны.
4. Трыванне.
5. Спражэнне.
6. Лад.
7. Лік.
8. Час (калі ёсць).
9. Асоба (калі ёсць).
10. Род (калі ёсць).
11. Сінтаксічная роля.

Узоры разбору

Вярніся зноў, вясновы звонкі вецер.

Вусны:

Вярніся — дзеяслоў, пачатковая форма — *вярнуцца*, зваротны, закончанага трывання, I спражэння; у форме загаднага ладу адзіночнага ліку 2-й асобы; у сказе — выказнік.

Пісьмовы:

Вярніся — дз., *вярнуцца*, зв., зак. трыв., I спр.; у ф. заг. л. адз. л. 2-й асобы; выказнік.

500. Прачытайце верш. Назавіце дзеяслоў абвеснага ладу, які ўжыты ў значэнні загаднага.

Навагоднія пажаданні

На свеце многа ёсць турбот
І спраў, мае сябры.
Хай прынясе вам Новы год
Найлепшыя дары!

A. Граchanікаў.

501. Складзіце сказы, ужываючы словы і выразы: *будзьце ласкавы; выбачайце, калі ласка; скажыце, калі ласка; зрабіце ласку.*

502. Парайце таварышу, што трэба і чаго не трэба рабіць у музеі ці тэатры. Выкарыстайце дзеясловы загаднага ладу.

503. Прачытайце пісъмо Я. Коласа, у якім ён віншуе сваіх сыноў з Новым годам. Што зычыць Я. Колас сваім родным?

26.12.1950 г.

Мае дарагія сыны, Данік і Міхась!

Сягоння я ўжо пісьма адказаць не патраплю, пашлю заўтра — сягоння позна. Можа, к Новаму году маё пісъмо і дойдзе да вас. Дык дазвольце ж абняць

vas усіх, прыгарнуць да сэрца, моцна-моцна паца-
лаваць ды павіншаваць вас ад усёй душы з Новым
годам, з добрымі падзеямі.

Жадаю вам радасці, шчасця, міру ў вашых сэр-
цах і міру для ўсіх людзей.

Жывіце^м так, каб сэрца маё радавалася^м.

Bash bačka.

504. Павіншуйце сваіх родных (сяброў) з якім-небудзъ
святам ці добраі падзеяй у іх жыцці. Выкарыстайце дзея-
словы загаднага ладу.

505. Спішыце верш, ставячы дзеясловы ў форме 2-й асо-
бы адзіночнага ліку загаднага ладу. Як яны ўтвораны? Пад-
крэсліце дзеясловы закончанага трывання.

Дзесяць запаведзяў

- Мову родную (*берагчы*).
Мовай роднаю (*даражыць*).
Мову родную (*шанаваць*).
Мовай роднаю не (*гандляваць*).
Мову родную (*любіць*).
Мову ў сэрцы не (*губіць*).
Мовы роднай не (*кідаць*).
Мову дзецям (*перадаць*).
Мовы не (*аддаць*) на здзек.
Толькі з ёю жыцьмеш век.

B. Швед.

- Як пішацца *не* з дзеясловамі?

506. Напішыце падрабязны пераказ. Дайце ацэнку ўчын-
кам абодвух хлопчыкаў. Ці можна так выпрабоўваць сяброў, як
гэта зрабіў Міша?

Выпадак на рэчцы

Пра Мішу і Гену кажуць, што іх вадой не ра-
зальш. Такія сябры. І дня не пройдзе, каб не су-
стрэліся. І бацькі іх сябруюць.

Аднаго разу, у нядзелю, паехалі яны з бацькамі за горад. Стаяў щёплы, сонечны дзень. Дарослыя ўладкаваліся ў цяньку, а Міша і Гена пабеглі да рэчкі.

Гена боўтаецца ў вадзе калі самага берага. А Міша ўсё далей адыходзіцца ўніз па рацэ.

Раптам адтуль далятае крык Мішы:

— Ратуйце!

Гена лётам ляціць туды, дзе адпачываюць бацькі.

— Там... Міша топіцца!

Усе разам бягуць да рэчкі. І з палёгкай уздыхаюць: на беразе сядзіць Міша.

Бацька дакорліва глядзіць на Гену:

— Ці ж так можна жартаваць?

— Дык ён жа крычаў «Ратуйце!»

— Табе падалося. Калі б тапіўся, ты кінуўся б мяне ратаваць.

Гена чырванее і апускае галаву (*A. Фомчанка*).

Для цікаўных

Якія дзеясловы, не змяняючы, можна перавесці з абвеснага ладу ў загадны, змяніўшы месца націску?

507. Прачытайце ўрывак з беларускай народнай казкі «Залаты птах».

Спішыце, замяніяючы дзеясловы неазначальнай формы дзеясловамі ў форме загаднага або абвеснага ладу. Устаўце прапушчаныя літары, паставіце прапушчаныя знакі прыпынку. Раствумачце, як пішацца *не (ня)* з дзеясловамі.

Пераплылі мора Іван і Ваўчыха. Бачыць Іван — стаіць на беразе мора залаты палац.

Ваўчыха кажа

(*Iсci*) у гэты палац. Толькі паціхусен'ку-памалюсен'ку, каб нідзе і (*не*) (*шархнуць*) бо гэта зачараваны палац: у ім усё спіць. Але калі ты неасцярожна (*дахрануцца*) да чаго то ўсё абудзіцца і тады

жывым табе а..туль (*не*) выбрацца. Як (*увайсі*) у браму (*убачыць*) там двух сабак. Яны на жалезных ланцугах да слупоў прыкуты. (*Глядзець*) ж (*не*) (*пабудзіць*) іх бо як забрэшушць яны то ўвесь палац на ногі ўздымуць. (*Мінуць*) гэтак браму (*увайсі*) у першы пакой. Там вісіць меч бразгучы. Ён залаты, але ты яго (*не*) (*чапаць*) а (*ісці*) проста ў трэці пакой. У ім (*убачыць*) залатую клетку а ў той клетцы і сядзіць залаты птах. (*Выняць*) яго асцярожна з клеткі і сам цішком (*варочацца*) да мяне.

508. Складзіце тэкст на тэму «Я — эккурсавод». Што і як вы будзеце распавядаць пра сваю школу (школьны музей), вёску (мікрарайон горада)? Як будзеце запрашанаў эккурсантаў прайсці ў суседні пакой (пайсці з вамі), звярнуць увагу на штосьці (стэнд, фотакартку, будынак)? Якімі выразамі вы будзеце карыстацца, калі з'явіцца патрэба зрабіць эккурс у мінулае?

§ 70. Спосабы ўтварэння дзеясловаў

Дзеясловы ўтвараюцца:

прыставачным спосабам ад дзеясловаў: *ка-
сіць* — *накасіць*, *выкасіць*, *скасіць*, *прыкасіць*,
укасіць, *абкасіць*, *адкасіць*;

суфіксальным — ад назоўнікаў і прыметні-
каў: *фарба* — *фарбаваць*, *жоўты* — *жаўцেць*;

прыставачна-суфіксальным — ад розных час-
цін мовы: *палатно* — *спалатнēць*, *круглы* — *за-
круглīць*.

509. Выпішыце асобна дзеясловы, утвораныя: а) прыста-
вачным; б) суфіксальным; в) прыставачна-суфіксальным спо-
сабамі.

Узор: *абмераць* ← *мераць*; *пілаваць* ← *піла*; *раскве-
ціць* ← *кветка*.

Вапнаваць, начаваць, выбеліць, выпрастаць, абскакаць, паднавіць, прызямліць, рассунуць, гаспадарыць.

510. Пры дапамозе дадзеных прыставак утварыце новыя дзеясловы.

*пры-, пера-, вы-, па-,
ад-, аб-, раз-, на-*

несці, капаць, важыць,
рэзаць, мераць,
класці, будаваць,
дзяліць, гнаць

511. Ад наступных слоў утварыце дзеясловы пры дапамозе суфіксаў або прыставак і суфіксаў. Дзеясловы запішыце ў неазначальнай форме. Прыстаўкі і суфіксы абазначце.

Праўда, дбае, дзірван, зіма, дзень, чысты, здаровы, вясёлы, багаты.

512. Прачытайце тэкст. Да якога стылю і тыпу ён належыць?

Абгрунтуйце падзел тэксту на абзацы. Складзіце план і спісля перадайце змест тэксту.

Ліпа цвіце

Пасярод вёскі стаіць высозная, на два абхваты, ліпа...

Калі яе вецце пакрывалася залацістым цветам, то з усяго наваколля сюды зляталіся пчолы і гулі ў лістоце ажно да самага вечара. Вечарам пчол змяняла вясковая дзятва. І, пакуль не набіваліся ліпавым цветам іх зрэбныя торбачкі, дрэва гаманіла на ўсе галасы.

Люблі і дзядзькі святочнымі днямі збірацца пад ліпай. Пасядуць, бывала, у цяньку, перабіраюць вясковыя навіны.

Грымнула вайна, і ліпу таксама не абмінула бяды. Счарнелая ад агню, яна каторы год стаяла

пасярод апусцелай вуліцы і здавалася нежывой. І ні пчалінага гоману, ні дзіцячых галасоў не чуваць было ў яе парадзелай лістоце.

Але ліпа ўсё-такі зацвіла^м. Першы год неяк не-
рашуча, нібы раздумваючы. А пасля буйным шчод-
рым цветам. І зноў з усяго наваколля злятаюцца^м
сюды пчолы. Зноў пад вечар у ліпавым голлі гамо-
ніць^м дзятва. А выхаднымі днямі збіраюцца сюды
пагутарыць дзядзькі. Бо як жа іначай? Ліпа ж цві-
це! (*Я. Пархута*).

Тэматычная праверачная работа

1. Прачытайце сказы. Вызначце дзеясловы неазначальныя
формы. Падкрэсліце іх як члены сказа.

Варыянт 1. Прыходзілі ўначы пажывіцца горкай
крушынай асцярожныя зайцы (*Э. Самуйлёнак*). Ён га-
рэў ахвотай узяцца за сяўбу (*Я. Колас*).

Варыянт 2. Жаданне вучыцца заўсёды трэба ві-
таць (*Я. Колас*). Выйшлі людзі светлай раніцай буда-
ваць электрастанцыю (*А. Русак*).

2. Падкрэсліце ў сказе безасабовыя дзеясловы. Вызначце
іх час.

Варыянт 1. Хацелася павярнуць каня і ехаць на-
зад у вёску (*І. Шамякін*).

Варыянт 2. З вечара хутка цямнее (*Т. Хадкевіч*).

3. Колькі ладоў мае дзеяслоў? Што абазначае кожны з іх?
Вызначце лад дзеясловаў у сказах і іншыя граматычныя формы.

Варыянт 1. І пакуль ты яшчэ малы ці малады
задужа, сядай за парты і сталы і навучайся, друга
(*П. Глебка*).

Варыянт 2. Я Чорнае мора зялёным назваў бы,
як толькі заціхнуць і бура, і штурм (*С. Грахоўскі*).

4. Выпішыце дзеясловы, якія стаяць у форме абвеснага ладу.

Варыянт 1. Навучаю, нясі, везяце, напішу, збіра-ешся, ішоў бы.

Варыянт 2. Вучу, чытай, вазьму, несяце, змог бы, здзіўляеца.

5. Прывядзіце прыклады спосабу ўтварэння дзеясловаў.

Варыянт 1. Формаў умоўнага ладу.

Варыянт 2. Формаў загаднага ладу.

6. Якія дзеясловы належаць да I спражэння? Да II спражэння?

Варыянт 1. Праспрагайце адзін дзеяслоў I спра-жэння.

Варыянт 2. Праспрагайце адзін дзеяслоў II спра-жэння.

7. Выпішыце дзеясловы, якія не маюць формы часу.

Варыянт 1. Бегчы, купацца, спявай, носяць, цвісці.

Варыянт 2. Стрыгчы, сядай, завіхацца, весці, да-памагаеш.

8. Якія дзеясловы належаць да рознаспрагальных? Чаму яны так называюцца?

Варыянт 1. Праспрагайце дзеяслоў *есці*.

Варыянт 2. Праспрагайце дзеяслоў *даць*.

9. Якімі спосабамі ўтвараюцца дзеясловы? Прывядзіце пры-клады.

10. Калі ў дзеясловах неазначальнай формы і ў форме прошлага часу пішацца суфікс **-ава-** (**-ява-**), а калі — суфіксы **-ва-**, **-іва-** (**-ывा-**)?

Запішыце дзеясловы ў неазначальнай форме.

Варыянт 1. Даследую, наведваю, прычэсваю, дзя-кую, камандзірую, абгортваю.

Варыянт 2. Падтрымліваю, камандую, нагадваю, падточваю, расказваю.

ПАДАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЭМАТИЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА ЗА ГОД

513. Прачытайце тэкст. Да якога стылю ён належыць?

Вызначце фразеалагізмы. Якую асноўную рысу гэтага стылю яны перадаюць?

Назавіце іншыя моўныя сродкі, характэрныя для тэкстаў гэтага стылю.

У канцы жніва Міхал сказаў жонцы:

— Як ты ведаеш, маці, рашыўся я сёлета дажынкі справіць. Людзі нам памагалі, цурацца іх нельга... Ды ўрэшце яно — цалюткі год гаруеш, гаруеш, а продыху няма. Хоць разгавецца крыху...

І вось у бліжэйшую нядзелю пачалі з'язджацца сваякі.

Першы прыкаціў у размаліванных драбінах дзед Юрка з бабаю Крысяю. Затым Міхалавы старэйшыя браты з жонкамі. Потым ляснік Амбражык Дземідовіч. Апошнім прыплёўся на сваім дэрашы* Ка-русь Дзівак з Магдаю.

— Што ж гэта вы позніцеся? — запытаў Міхал.

— Хіба ты не ведаеш майго нязгрэбу, — адказала сястра Магда. — Часам як з прывязі сарваўшыся першым прыпрэцца, а сёння хоць аглобляй падважвай...

За сталом рэй вёў дзед Юрка:

— Дай божа гаспадару і гаспадыні шчасце, долю хлеба ўволю.

— Ешце, госцейкі, бярыце і мачайце, а на большае выбачайце, — прыгаворвала гаспадыня.

Неўзабаве ў мужчын пайшла гаворка пра цэны на збожжа, пра зямлю і леснікову службу.

514. Прачытайце тэкст. Да якога стылю ён належыць? Якая асноўная рыса гэтага стылю?

Нацыянальная беларуская мова — гэта мова беларускай нацыі. Ёй уласціва ўся сукуннасць моўных сродкаў, якімі карыстаецца нацыя для зносін паміж людзьмі, што яе складаюць. Да нацыянальнай мовы належаць тэрытарыяльныя гаворкі (або дыялекты) і літаратурная мова. Дыялекты ўтвараюць аснову нацыянальнай мовы, без якой яна існаваць не можа.

Дыялекты распаўсюджаны на пэўнай тэрыторыі і служаць для зносін людзей, якія жывуць на ёй, а таксама ў сферах паўсядзённых патрэб, звязаных з вытворчасцю і побытам, культурай мясцовага насельніцтва. Яны, як правіла, існуюць у вуснай форме. На розных тэрыторыях дыялекты адрозніваюцца ў галіне лексікі, фанетыкі, граматыкі.

Літаратурная мова — унармаваная мова. Яна з'яўляецца сродкам зносін людзей на ўсёй тэрыторыі нацыі ва ўсіх сферах жыцця, сродкам агульнанациональнай культуры. Яна існуе ў вуснай і пісьмовой формах.

Літаратурная мова ўзаемадзейнічае з дыялектамі, настаянна адчувае іх уплыў.

Адкажыце на пытанні

1. Што такое нацыянальная мова?
2. Што складае аснову нацыянальнай мовы?
3. Чым адрозніваюцца тэрытарыяльныя гаворкі і літаратурная мова?

515. Азнаёмцеся з табліцай. Што агульнае ў напісанні назоўнікаў і прыметнікаў з *не*? Чым падобны напісанні прыметнікаў і назоўнікаў з *не* і напісанні *не* з дзеясловамі, чым яны адрозніваюцца?

Часціны мовы	Словы, якія не ўжываюцца без <i>не</i>		<i>не — адмоўная часціца</i>	
	<i>не — прыстаўка</i>			
	<i>не</i> з назоўнікамі, прыметнікамі, дзеясловамі	словы, якія з <i>не</i> ўтвараюць новыя слова		
Назоўнік	<i>незнаёмец</i>	<i>незацікаўленасць</i>	<i>не зацікаўленасць, а абыякавасць</i>	
Прыменік	<i>невыносны</i>	<i>немалады</i>	<i>не малады, а стары</i>	
Дзеяслоў	<i>непакоіць</i>	—	<i>не прывыкаць</i>	

- Запішыце па два прыклады, калі *не* з назоўнікамі, прыметнікамі і дзеясловамі пішацца разам і асобна.

лі́тасць

516. Прачытайце. Дайце загаловак тэксту. Спішыце, раскрываючы дужкі, ставячы прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце фразеалагізмы. Раствумачце правапіс часціц *не, ні*.

...Яшчэ (*не*) забыліся людзі пра неурядлівы пазалеташні год як зноў выдалася сухое і спякотліве лета. Як прайшоў пасля Юр'я спорны веснавы дожджык пасля ўсё лета (*не*) упала з неба (*ні*) кропелькі. Увечары на даляглядзе з'яўлялася нібыта смуга, ноччу ц(?)мянья зарніцы раз-пораз праразалі неба, але дажджу і повідам (*не*) было відаць.

Без даждж.. ўсё прападала ў полі і ў агародзе. Праўда, жыта парасло (*ні*) што але на ўмалот (*ні*)

хто вельмі (*не*) спадзяваўся. Ярыну зусім запякло і яна без пары пажоўкла. У той год бульбу (*не*) абганалялі: кволы бульбоўнік* пусціў некалькі лісточкаў, і тыя адразу пачалі жаўцець.

У гародзе ўсё даўно ляжала аблогаю агурочнік мак цыбуля. Спачатку дзядзька з хлопцамі яшчэ палівалі грады але пасля махнулі на ўсё рукой. Ці ты наносішся столькі вады?

Ратуйце! Майце літасць! Вады, вады! Нібы крычала ўсё жывое і (*не*) жывое.

Але неба было (*ня*) умольнае і бязлітаснае. На ім па-ранейшаму (*не*) было (*ні*) хмурынкі (*С. Аляксандровіч*).

517. Прачытайце верш. Вызначце яго тэму і асноўную думку. Раствумачце правапіс *не* са словамі.

Спявайце, юныя паэты!
Спяліце ў бурах пачуцця
Неўтаймаваны боль планеты,
Непераможны крык жыцця!
Магчыма, вам якраз і здзейсніць
Дзядоў вялікіх запавет:
Узняцца так на крыллях песні,
Каб чуў і бачыў белы свет!
Спявайце, помнечы бязменна:
Пакуль паэты будуць жыць —
Не быць Радзіме бызыменнай^c,
Зямлі бацькоў — не анямець!

Н. Гілевіч.

518. Спішице сказы, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары і дапісваючы канчаткі.

1. Промнямі разыходзяцца ў Цэнтральн.. батанічн.. (*сад*) адзінаццаць (*алея*) з розных драўнін..ых (*парода*): (*арэх*) маньчжур..кага, (*клён*) се-

рабрыстага, (ясень) пенсільван..кага, (яблыня) кітай..кай, (бяроза) павісл.. і (ліпа) (дробна) лістай. 2. Зарослая малін..ікам паляна пералівалася (чырвань) на (сонца). 3. Перасяляюцца штодня з (глуши) лясн.. у мінскія (алея) ліпны. 4. Уваччу забліска-лі іскаркі (смяшлівасць) і (хітарасць). 5. Спачатку сочн.. суніцы заружавелі па (лясны), за імі следам і чарніцы закрасавалі ў (верасы). 6. Цячэ рака праз шум травы, праз паплавы паміж (палі) і (мурагі). 7. Скаакала па (купіны), бегла па (кладка), да (шчасце) спяшалася, пэўна.

519. Спішыце, дапісваючы канчаткі назоўнікаў, ставячы прапушчаныя коскі.

Полацк

Старожытныя кнігі (летапісы) няшмат захавалі звестак пра Полацк. І ёсё ж мы ведаем пра першага полацкага князя Рагвалода і яго дачку Рагнеду. А сыны і ўнуکі Рагнеды сталі пачынальнікамі многіх славутых княжацкіх родаў якія правілі пазней і ў Полацк.. і ў Ноўгарадзе.. і ў Кіев.. .

Свайго найбольшага росквіт.. горад дасягнуў у XI стагоддзі пры княз.. Усяслав.. . Яго празвалі ў народзе.. Чарадзеем. Гэта Усяслаў Чарадзей збудаваў у Полацк.. вялікую царкву — Сафію. Такія цэрквы існавалі толькі ў Канстанцінопал.. Кіев.. Ноўгарадзе.. . А гэта азначала што Полацк ставіўся з імі побач, як роўны. Пры Усяслав.. быў збудаваны княжацкі замак — Вышні. Яго абнеслі ма-гутнымі драўлянымі сценамі глыбокім ровам. Тут знаходзіўся церам самога княз.. сядзібы ягоных ва-яроў заможных гандляроў рамеснікаў. Слава аб Полацк.. разнеслася па ўсім свец.. . Рэдка хто адваж-ваўся ў той час пайсці на яго вайною з ім шукалі згоды і мір.. (*C. Тарасаў*).

520. Прачытайце тэкст. Да якога стылю і тыпу маўлення ён адносіцца? Абгрунтуйце сваю думку.

Туня

Туняй, ці яшчэ Тусяй, звалі яе не толькі блізкія.
Для ўсіх жа яна была праста Багушэвічанка.

Расла Туня надзвычай назіральныай і кемнай дзяяўчынкай, мела да ўсяго цікавасць і сэрца. Кожная былінка, кожны жучок абуджаў у яе сотні пытанняў.

І Багушэвіч не ленаваўся, адказваў на яе пытанні.

Вельмі рана Туня выявіла ў сабе здатнасць да музыкі і спеваў. Рабіла яна ўсё гэта мякка, неяк лагодна, далікатна.

З гадамі голас у Туні мацнеў, набіраў сілы. Туня аднолькава хораша спявала не толькі класічныя, але і народныя мелодыі. Голас яе гучаў аксамітна, шчыра і пяшчотна. Ён, нібы цёплыя вясновыя промні, лашчыў сэрца і душу, вёў у якісьці чароўныя вольны свет. У такія хвіліны Багушэвіч пачуваваў сябе найшчаслівейшым чалавекам.

Іншы раз Туня спявала песні і на бацькавыя слоўы. Спявала гарэзна, нібы забаўлялася, і **абаім** было весела. Звычайна самотныя вочы Багушэвіча ў такія хвіліны свяціліся радасцю (*У. Содаль*).

• Назавіце займеннікі, ужытыя ў тэксле. Якога яны разраду? Вызначце іх склон, лік, род (калі магчыма).

521. Прачытайце. Запішыце лікі словамі разам з назоўнікамі, якія да іх дапасуюцца. Вызначце разрад лічэбнікаў.

У 1440 годзе немец Ёган Гутэнберг вынайшаў друкарскі станок. Кнігадрукаванне хутка распаўсюдзілася ў Еўропе, і ўжо ў 1517 годзе беларускі першадрукар і асветнік Францыск Скарына выпу-

сціў у Празе першую друкаваную кнігу ўсходніх славян — «Псалтыр». Потым ім былі надрукаваны 22 кнігі, а ў пачатку 20-х гадоў у Вільні Францыск Скарына адкрыў першую на тэрыторыі ўсходніх славян друкарню.

Справу вялікага Скарыны працягвалі Пётр Мсціславец і Сымон Будны (*«Родны край»*).

Віктарына

1. Як вы дапасуецце назоўнікі *суткі, дзвёры* да лічэбнікаў 22, 23, 24?

2. Усе вы ведаеце байку Крылова *«Квартэт»*. Як бы называлася байка, калі б музыкаў у ёй было трое? пяцёра? шасцёра?

3. Мы гаворым *абодва хлопчыкі, абодвух хлопчыкаў, абедзве дзяўчынкі, абедзвюх дзяўчынак*. А чаму нельга сказаць: *абодвух нажніц* ці *абедзвюх нажніц*?

4. Запішыце лічэбнікі, якія ў творным склоне маюць чатыры *ц*.

5. Ці можна так сказаць: *Апошняя палаўіна ліпеня была дажджлівая?*

6. Як напісаць: *на сямі, па пятнаццаці капеек* ці *на сем, па пятнаццаць капеек*?

522. Прачытайте. На якія дзве часткі падзяляецца тэкст? Пра што гаворыцца ў кожнай з іх? Спішыце, раскрываючы дужкі, ставячы прапушчаныя знакі прыпынку. У складаных сказах падкрэсліце граматычныя асновы. Раствумачце пра вапіс складаных прыметнікаў. Да якой групы яны належаць? Якая іх роля ў тэксле?

З гасцініцы запаведніка добра праглядваюцца лясныя астраўкі сярод балот. Бліжэйшыя — цёмана(?) зялёныя далейшыя — блакітна(?) сінія. Яны зусім зліваюцца з гарызонтам. Калі на балота апус-

каецца туман з белай заслоны тырчаць в..рхавіны лясістых узгоркаў.

Бярэзінскія балоты гэта в..лізарныя плошчы жураві(н, нн)іку магутныя запасы прэснай вады. На б..лаватых або бледна(?)зялёных мохавых падушках ляжаць тонкія плеці з крыавава(?)чырвонымі плямамі ягад. А калі выпадзе ўра(ж, дж)айны год усё балота чырванее ад іх.

• Да якой часціны мовы належыць выдзеленае слова? Абгрунтуйце сваю думку.

523. Прачытайце тэкст. Вызначце час дзеясловаў. Якую ролю ў апісанні вясны выконваюць дзеясловы ў форме прошлага і будучага часу? Спішыце тэкст, ставячы прапушчаныя знакі прыпынку.

Варушкиць пальцамі сухімі сад мокраю карою дыхіціць*. Падсыхае тужэ зямля. Пад узгоркамі ніжэй апала рэчка высокімі пасталі берагі. Плещацца^м па краях вада жвірынкі маленъкія вылівае гладзіць прыхарошвае пясок. Смешныя далікатныя павыскоквалі зялёныя паасткі. Забыліся некалі ў рэчку сплысці — засталіся на поплаве лужынкі. Галоўкі жоўтыя зараз там парашчэпвае лопух. З вербаў паздзімае вецер каткі. Вокам сплюшчаным задрэмле рэчка, перакінуўшы ў дне кавалак неба.

Свежы густы шугае вецер.

Мкнуща за лес валакном лё..кія хмаркі.

Сопкая пахне зямля.

Вясна (*Я. Сіпакоў*).

У апошніх чатырох сказах назавіце слова, ужытыя ў пे-раносным значэнні. Скажыце, чаму менавіта гэтыя слова выкарыстаў пісьменнік. Прамы ці адваротны парадак слоў у сказах? Якую стылістичную прымету тэксту ён узмацняе?

ПАДКАЗКІ ДА РУБРЫКІ «ДЛЯ ЦІКАЎНЫХ»

С. 15. Гутарковы. Мастацкі. Навуковы.

С. 55. 1. Ёсць. Адушаўлёнымі з'яўляюцца назвы маладых істот тыпу *касяня, ласяня, цяля,* а таксама назоўнік *дзіця,* якія адносяцца да ніякага роду. 2. Палявая кветка, якая расце ў азімых пасевах і цвіце сінімі кветкамі мае дзве назвы: *весілёк* (м. р.) і *валошка* (ж. р.). 3. Назвы *інжынер, майстар спорту* адносяцца як да асоб мужчынскага, так і да асоб жаночага полу.

С. 62. 1. Два прадметы. 2. Правільна. Некаторыя адзіночнайлакавыя рэчыўныя назоўнікі, калі яны абазначаюць віды, ці гатункі, ці сарты рэчыва могуць ужывацца ў форме множнага ліку: *вода — воды* (мінеральныя), *сок — сокі* (фруктовыя). Надпісы «Воды», «Сокі» адпавядаюць гэтаму правілу. 3. Прыйналежнасць назоўнікаў да таго ці іншага роду вызначаецца марфалагічнымі прыметамі (характарам асновы і склонавымі канчаткамі), а таксама іх лексічным значэннем. У множным ліку марфалагічныя прыметы назоўнікаў не маюць родавых адрозненняў, таму для вызначэння родавай прыйналежнасці назоўнікаў, якія ўжыты ў множным ліку, неабходна паставіць іх у форме адзіночнага ліку. Род множнайлакавых назоўнікаў не вызначаецца, таму што яны не маюць формаў адзіночнага ліку.

С. 64. Скланенне назоўнікаў вызначаецца па такіх марфалагічных прыметах, як род, характар асновы і склонавыя канчаткі. У множнайлакавых назоўнікаў не вызначаецца род, яны маюць няпойную сістэму склонавых канчаткаў, таму іх нельга аднесці ні да аднаго з трох тыпаў скланення.

С. 71—72. *Дуба, клёна, ясеня — дубу, клёну, ясеню.* Калі назоўнікі *дуб*, *клён*, *ясень* і да т. п. абазначаюць канкрэтнае дрэва, у родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак *-а (-я)*, а калі яны абазначаюць драўніну, г. зн. маюць значэнне рэчыва, то ўжываюцца з канчаткам *-у (-ю)*. Тоё ж назіраецца і ў назвах раслін: калі назоўнік называе адну расліну, то мае канчатак *-а*, а калі сукупнасць гэтых раслін (г. зн. набывае значэнне зборнасці), то мае канчатак *-у*: *прыгожы рамонак — цэлы палісаднік рамонку*.

С. 78. 1. Назоўнікі тыпу *армія, лінія* ў родным, давальным і месным склонах адзіночнага ліку і ў назоўным і вінавальным склонах множнага ліку маюць канчатак *-і*. 2. *У рыбняма зубоў*.

С. 117. Таму што прыметы, якія выражаюць адносныя і прыналежныя прыметнікі, сталыя і не могуць праяўляцца ў розных ступенях.

С. 130. 1. Таму што прымета прыналежнасці характэрна толькі для асоб і жывых істот. Неадушаўлёнія назоўнікі называюць прадметы, а прадметам нішто не можа належыць. 2. *Дзяціны галасы напоўнілі ўесь дом (Я. Колас)*.

С. 131. Ёсьць. Туфлі колеру *бэж* (светла-карыйчневыя). Суkenка колеру *бардо* (цёмна-чырвоная). Штаны колеру *хакі* (шаравата-зялёныя, зелянковыя).

С. 134. Адносныя і прыналежныя прыметнікі паказваюць на іх адносіны да прадметаў, асоб, жывых істот. Таму яны і ўтвараюцца ад назваў адпаведных асоб, жывых істот, г. зн. з'яўляюцца вытворнымі.

С. 155. Пры аднясенні слова да той ці іншай часціны мовы недастаткова ўлічваць толькі яго значэнне. Неабходна мець на ўвазе і марфалагічныя, і сінтаксічныя прыметы. З улікам гэтага слова *тройка, чацвёрка* і да т. п. — назоўнікі, таму што маюць прымету роду, змяняюцца па ліках і склонах, спалучаюцца з прыметнікамі, а слова *тыры, чатыры* і да т. п. прыметы роду не маюць, змяняюцца толькі па склонах, з прыметнікамі не спалучаюцца.

С. 271. Толькі форму адзіночнага ліку і толькі форму 3-й асобы могуць мець безасабовыя дзеясловы, напрыклад: *світае, вечарэе, падмарожвае* і да т. п.

С. 286. Такімі з'яўляюцца адзінкавыя дзеясловы: *параўн, хваліце — хваліце, бўдзіце — будзіце, пусciце — пусciце*.

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК

Абέчак, -чка, м. Абадок.

Адмыслóвы, -ая, -ае. Адметны, выдатны, цудоўны.

Аксамítны, -ая, -ае. Шаўковы.

Асавéлы, -ая, -ае. Які стаў расслабленым; змораны; санлівы.

Бульбáнік, -у, м. Бацвінне бульбы.

Буршты́навы, -ая, -ае. Колерам падобны да бурштыну.

Верашчáка, -і, ж. Рэдкая мучная страва з мясам, каўбасой і рознымі прыправамі.

Вéтлы, -ая, -ае. Тое, што і ветлівы — ласкавы, далікатны, прыветлівы.

Вóлкі, -ая, -ае (разм.). Вільготны.

Вéлюм, -у, м. Кавалак тонкай празрыстай тканіны, прымацаванай да вянка або жаночага капелюша.

Вяндлíна, -ы, ж. Вэнджанае прасоленае мяса, сала.

Гónі, -ей. Уст. Ніва, зямля.

Гónта, -ы, ж., зб. Дахавы матэрыял у форме невялікіх дошчачак, востра саструганых з аднаго боку і з пазам — з другога.

Гráфіка, -і, ж. Маствацтва перадачы прадметаў контурнымі лініямі і штрыхамі, без фарбаў, а таксама творы гэтага маствацтва.

Грúбка, -і, ж. Невялікая пакаёвая печ для абагрэву.

Дбáнне, -я, н. Старанне, руплівасць.

Дráнка, -і, ж. Тонкая драўляная дошчачка для крыцця даху або для абівання сцен пад тынкоўку.

Дызáйнер, -а, м. Мастак, спецыяліст па канструяванні прадметаў, машын, інтэр'ераў.

Дыхцéць, -ціць. Абл. Павяваць, дыхаць.

Дэраш, -а, мн. -ы, -аў, м. Аб масці коней: шэры з прымесцю іншага колеру поўсці.

Ёўня, -и, ж. Прыйбудоўка да тока, у якой сушаць снапы.

Зажурны, -ая, ае. Засмучаны, маркотны.

Затока, -и, ж. Невялікі заліў у рацэ або возеры; лука, завадзь.

Кавярні, -нёў; адз. **кавярэнь**, -зня, м. Разм. Лыкавыя лапці з закрытымі насамі.

Куколь, -ю, м. Аднагадовая травяністая расліна; пустазелле, што расце сярод злакаў.

Кущя, -и, ж. Урачыстая вячэра напярэдадні Каляд. 2. Каша з ячных або іншых круп як традыцыйная абрадавая яда.

Лексікограф, -а, м. Той, хто складае слоўнікі.

Лібрэта, нескл., н. Слоўны тэкст вялікага музычна-вакальнага твора (оперы, аперэты і пад.).

Лілобы, -ая, ае. Колеру бэзу ці фіялкі; фіялетавы.

Макулінка, -и, ж. Крупінка, драбніца.

Мáрыва, -а, н. Слой цёплага паветра калія паверхні зямлі, які трымціць у гарачае надвор'е.

Місія, -и, ж. 1. Адказная роля, высокое прызначэнне каго-небудзь. 2. Заданне, даручэнне.

Мúляр, -а, м. Рабочы, які будзе што-небудзь з каменя ці цэглы.

Назалáць, -яе. Часта дакучаць каму-небудзь.

Нязгрéба, -ы, ж. Абл. Няспрытны, няўмелы, нязграбны чалавек.

Палавéнь, -я, м. Абл. Тое, што і паводка.

Пацвяліцца, -цвялюся. Падражніцца, пажартаваць.

Пласкадонка, -и, мн. -і, -нак, ж. (разм.). Лодка з плоскім роўным дном.

Прыўдатны, -ая, -ае (разм.). Тое, што і прыўдалы — надта ўдалы, надзвычай добры; цудоўны.

Ралля, -и, ж. Узаранае поле, узараная глеба.

Рóшчына, -ы, ж. Негустое цеста на дражджах, якое замешваюць.

Самацвéт, -а, м. Каштоўны або штучны камень з чыстым тонам афарбоўкі ці бясколерны, празрысты, з яркім бліскам.

Скна́ра, -ы, аг. р. Вельмі скупы чалавек.

Слатá, -ы, ж. Сыroe надвор'е з дажджом і мокрым снегам.

Смугá, -i, ж. Дымка, туман.

Стынь, -i, ж. Слюжа, холад.

Сяўнá, -i, ж. Кораб з кары ліпы, вязу для ручной сяўбы.

Тэмбр, -a, м. Афарбоўка гучання інструмента ці голасу, якая дазвале адрозніваць гукі аднолькавай вышыні пры выкананні на розных інструментах ці рознымі галасамі.

Фенаменáльны, -ая, -ае. Выключны, незвычайны; выдатны па сваіх якасцях.

Філалóгія, -i, ж. Сукупнасць навук, якія вывучаюць духоўную культуру народа, выражаную ў мове і літаратурнай творчасці.

Цэп, -a, м. Прылада ў выглядзе доўгай палкі з прыматацьным да ўсе драўляным бічом для малашы збожжа ручным спосабам.

Шáты, -аў; адз. няма. 1. Пышнае дарагое адзенне. 2. *перан.* Покрыва (звычайна з лісця, снегу); прыкрыцце.

Штыкéты, -аў; адз. Штыкет, -а і -у, м. Вузкія драўляныя планкі, з якіх робяць плот.

Эспáндар, -a, м. Спартыўны снарад, які звычайна складаецца з дзвюх ручак, злучаных некалькімі рызінавымі шнурамі або спружынамі, для развіцця мышцаў рук, грудзей і спіны.

Этыка, -i, ж. Сукупнасць нормаў паводзін, мараль.

РУСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

Áлый — пунсо́вы, ярка-чырвóны
Багráйны — багróвы
Безнадёжность — безнадзéйнасць
Безуко́рýзненны — безда-корны
Благодарíть (*кого*) — дзяка-ваць (*каму*)
Бесконéчны — бяскóнцы
Бесчýсленны — незлічбоны
Бесчúвственны — бяздúшны
Величáво — вéлічна
Взрастíвшая нас земля — зямля, якая нас узгадавала
Взрыв — узры́ў, вы́buch
Вкýсны — смáчны
Воздvíгнуть — узвéсці, па-стáвіць
Вселéнная — Сусвéт
Грозá — навальніца
Длинноволóсый — доўгавало́сы
Достигáть — дасягаць
Жýвопись — жýвапіс
Жýдкій — рéдкі
Запрыгáтъ — заскакаць
Запылáтъ — запалáць
Заставлáтъ — прымушáць
Здáние — будынок

Издавáть — выдавáць
Какóв — які
Колíчество — кóлькасць
Ладóшка — далónька
Лицóм к лицу — твар у твар
Многострадáльны — шмат-пакутны
Мнóжество — мнoства
Могúчий — магутны
Мысленно — у дýмках
Нéжны — пяшчотны
Нéкто — хтóсьці
Несомнéнно — несумнéнна, безумóйна
Обращáться — абарачáцца
Одолевáть — адольваць, апа-ноўваць
Озабоченный — заклапóчаны
Остáвить — пакінуць
Отяжелéтъ — пацяжéць
Пар — páра
Повéрхностный — павéрх-невы
Подробнее — падрабýзней
Полусótня — паўсótня
Полýнь — палын
Поместíться — змясціцца
Почúвствовать — адчýць
Превосходíть — перавышáць, пераўзыходзіць

Прийтý к ... — прыйсці да ...
Притяжéние — прыцягнéнне
Пропитáться — насыціцца
Прáный слáдкий аромáт —
 вóстрыя салóдкія пáхі
Пытлíвость — дапытлівасць
Разворотýти — развярнúць
Разворотýвши — які раз-
 вярнúў
Растéрянны — разгúблены,
 збянтéжаны
Рóбко жáлисъ — тулíліся ад
 стрáху
Свет познáния снизойдёт —
 святлó навükі прыйдзе
С глáзу на глаз — з вóка на
 вóка
Сдержаннóсть — стрýманасць
Слóвно — быццам, нíбы
Случýвшееся — здарéнне
Смеяться (*над*) — смяяцца (*з*)

Совéт — парáда
Спрятаться — скавáцца
Спútник — спадарóжнік
Степь — стэп
Стремлéние — імкнéнне
Существовáть — існáваць
Терpéние — цярплівасць
Толстострóльны — тоўста-
 ствóльны
Толщина — таўшчынá
Тóчность — даклáднасць
Угрожáть — пагражáць
Удérживать — утрымліваць
Успéшно — паспяхóва
Устрóить — наладзіць
Целéбны — гаючы, лéкавы
Шутка — жарт
Юноша — юнáк
Ясен глазáми — з яснымі ва-
 чымá

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. *Агняцвет, Э.* Выбраныя творы : у 2 т. / Э. Агняцвет. Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.
2. *Агняцвет, Э.* Будзем сябраваць / Э. Агняцвет. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1979.
3. *Агняцвет, Э.* Ад зярнятка да вясёлкі / Э. Агняцвет. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
4. *Адамчык, В.* Дзень ранній восені / В. Адамчык. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
5. *Адамчык, В.* Чужая бацькаўшчына / В. Адамчык. Мінск : Мастацкая літаратура, 1978.
6. *Адамчык, В.* Год нулявы / В. Адамчык. Мінск : Мастацкая літаратура, 1983.
7. *Александровіч, А.* Галубінае крыло / А. Александровіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.
8. *Александровіч, А.* Творы / А. Александровіч. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1981.
9. *Александровіч, С.* Тут зямля такая / С. Александровіч. Мінск, 1974.
10. *Аляхновіч, У.* Ля самага небасхілу / У. Аляхновіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1973.
11. *Аляхновіч, У.* Быць чалавекам / У. Аляхновіч. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1981.
12. *Арабей, Л.* Выбранае / Л. Арабей. Мінск : Мастацкая лі-таратура, 1975.
13. *Арабейка, І.* Услед за сонцам / І. Арабейка. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1972.
14. *Арабейка, І.* Асенні ранак / І. Арабейка. Мінск : Мастац-кая літаратура, 1978.
15. *Арочка, М.* У птушынай вёсцы / М. Арочка. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1964.
16. *Арочка, М.* Колас на ржышчы / М. Арочка. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1980.
17. *Асіпенка, А.* Непрыкаянны маладзік / А. Асіпенка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.

18. *Багдановіч, М.* Збор твораў : у 2 т. / М. Багдановіч. Мінск : Выд. АН БССР, 1968.
19. *Баравікова, Р.* Рамонкавы бераг / Р. Баравікова. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
20. *Баравікова, Р.* Слухаю сэрца / Р. Баравікова. Мінск : Мастацкая літаратура, 1978.
21. *Баравікова, Р.* Такое кароткае лета / Р. Баравікова. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
22. *Басуматрава, С.* Белая бярэзіна / С. Басуматрава. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
23. *Бачыла, А.* Тры багіні / А. Бачыла. Мінск : Мастацкая літаратура, 1973.
24. *Бачыла, А.* Выбранае : у 2 т. / А. Бачыла. Мінск : Мастацкая літаратура, 1978.
25. *Блінава, Э. Д.* Беларуская дыялекталогія / Э. Д. Блінава, Е. С. Мяцельская. Мінск : Вышэйшая школа, 1980.
26. *Броўка, П.* Збор твораў : у 4 т. / П. Броўка. Мінск : Беларусь, 1965—1966.
27. *Брыль, Я.* Збор твораў : у 2 т. / Я. Брыль. Мінск : Дзярж-выд. БССР, 1960.
28. *Брыль, Я.* Птушкі і гнёзды / Я. Брыль. Мінск : Мастацкая літаратура, 1964.
29. *Брыль, Я.* Жменя сонечных промняў / Я. Брыль. Мінск, 1966.
30. *Брыль, Я.* Акраец хлеба / Я. Брыль. Мінск : Мастацкая літаратура, 1977.
31. *Брыль, Я.* На сцежцы — дзеці / Я. Брыль. Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
32. *Буйло, К.* Выбраныя творы : у 2 т. / К. Буйло. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
33. *Буйло, К.* Коціца рэха / К. Буйло. Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
34. *Быкаў, В.* Выбраныя творы : у 2 т. / В. Быкаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
35. *Бядуля, З.* Шчасце не ў золаце / З. Бядуля. Мінск : Мастацкая літаратура, 2014.
36. *Бялевіч, А.* Выбраныя творы : у 2 т. / А. Бялевіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1968—1969.
37. *Бяспалы, З. Казki* / З. Бяспалы. Мінск : Юнацтва, 1986.
38. *Ваданосаў, М.* Дзе віруе Бяроза / М. Ваданосаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1956.
39. *Васілевіч, А.* Выбраныя творы : у 3 т. / А. Васілевіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982—1984.

40. *Васілеўская, Г.* Юныя назаўжды / Г. Васілеўская. Мінск : Мастацкая літаратура, 1983.
41. *Вітка, В.* Казкі / В. Вітка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1973.
42. *Вітка, В.* Выбраныя творы / В. Вітка. Мінск : Беларуская думка, 2013.
43. *Вольскі, А.* За лясамі дрымучымі / А. Вольскі. Мінск : Беларусь, 1961.
44. *Вольскі, А.* Месяц за месяцам / А. Вольскі. Мінск : Народная асвета, 1969.
45. *Вольскі, В.* Кніга падарожжаў / В. Вольскі. Мінск : Беларусь, 1971.
46. *Вольскі, В.* Еду ў гості да сонца / В. Вольскі. Мінск : Мастицкая літаратура, 1978.
47. *Галавач, П.* Спалох на загонах / П. Галавач. Мінск : Мастицкая літаратура, 1996.
48. *Галубовіч, Л.* Таємнасць споведзі / Л. Галубовіч. Мінск : Мастицкая літаратура, 1993.
49. *Галубовіч, Я.* У бары на світанку / Я. Галубовіч. Мінск : Польмя, 1995.
50. *Галубовіч, Я.* Чаму мядзведзь бярозавіка не любіць / Я. Галубовіч. Мінск : Асар, 2001.
51. *Гамолка, М.* Выбраныя творы: у 2 т. / М. Гамолка. Мінск : Юнацтва, 1982—1983.
52. *Гардзей, В.* Коцкі на вярбе / В. Гардзей. Мінск : Юнацтва, 1988.
53. *Гардзей, В.* Трыядзінства / В. Гардзей. Мінск : Мастицкая літаратура, 2010.
54. *Гартны, Ц.* Выбраныя творы / Ц. Гартны. Мінск : Беларуская навука, 2012.
55. *Гаўрылкін, Л.* Урок без перапынку / Л. Гаўрылкін. Мінск : Юнацтва, 1985.
56. *Герчык, М.* Дзе жывуць чараўнікі / М. Герчык. Мінск : Мастицкая літаратура, 1980.
57. *Глебка, П.* Вершы / П. Глебка. Мінск : Мастицкая літаратура, 1975.
58. *Грамовіч, І.* Як вясну рабілі / І. Грамовіч. Мінск : Юнацтва, 1985.
59. *Грачанікаў, А.* Калі далёка ты / І. Грачанікаў. Мінск : Мастицкая літаратура, 1979.
60. *Давыдаў, А.* Блакітны патруль / А. Давыдаў. Мінск : Юнацтва, 1989.

61. Далідовіч, Г. Гаспадар-камень / Г. Далідовіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1987.
62. Далідовіч, Г. Пабуджаныя / Г. Далідовіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
63. Далідовіч, Г. Заходнікі / Г. Далідовіч. Мінск, 1994.
64. Дамашэвіч, У. Выбранае / У. Дамашэвіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1977.
65. Дзяружынскі, А. Працалюбы / А. Дзяружынскі. Мінск : Юнацтва, 1987.
66. Дзяргай, С. Вершы / С. Дзяргай. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
67. Дубоўка, У. Залатыя зярніты / У. Дубоўка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1975.
68. Дуброўскі, І. На новыя кругі / І. Дуброўскі. Мінск : Полымя, 1977.
69. Дуброўскі, І. Час сеяць і час жаць / І. Дуброўскі. Мінск : Полымя, 1982.
70. Дунін-Марцінкевіч, В. І. Творы / В. І. Дунін-Марцінкевіч. Мінск : Выд. АН БССР, 1984.
71. Дукса, М. Твая пара сяўбы / М. Дукса. Мінск : Мастацкая літаратура, 1985.
72. Жук, А. Паляванне на Апошняга Жураўля / А. Жук. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
73. Жук, А. Водсветы зорак / А. Жук. Мінск : Мастацкая літаратура, 1997.
74. Жуковіч, В. Тарасаў самакат / В. Жуковіч. Мінск : Юнацтва, 1987.
75. Жуковіч, В. Гуканне вясны / В. Жуковіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
76. Журба, Я. Творы / Я. Журба. Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
77. Жычка, Хв. Абеліск / Хв. Жычка. Мінск : Юнацтва, 1973.
78. Жычка, Хв. Дзень будзе ясны / Хв. Жычка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
79. Загорская, Н. Явар / Н. Загорская. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
80. Зазека, Я. Сонечны алень / Я. Зазека. Мінск : Юнацтва, 1987.
81. Звонак, А. Прадчуванне / А. Звонак. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
82. Зуёнак, В. Вясёлы калаўрот / В. Зуёнак. Мінск : Мастацкая літаратура, 1965.

83. Зуёнак, В. Будзем сілы набірацца / В. Зуёнак. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1974.
84. Зуёнак, В. Хата, поўная гасцей / В. Зуёнак. Мінск : Юна-цтва, 1987.
85. Зуёнак, В. Лета трывожных дажджоў / В. Зуёнак. Мінск : 85 Мастицкая літаратура, 1996.
86. Ігнаценка, Р. Бярозавы шэпт / Р. Ігнаценка. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1965.
87. Ігнаценка, Р. Зацугляны шчупак / Р. Ігнаценка. Мінск : Мастицкая літаратура, 1965.
88. Кавалёў, П. Выбраныя творы : у 2 т. / П. Кавалёў. Мінск : Мастицкая літаратура, 1972.
89. Каганец, К. Творы / К. Каганец. Мінск : Мастицкая лі-таратура, 1979.
90. Калачынскі, М. За палямі, за лясамі / М. Калачынскі. Мінск : Мастицкая літаратура, 1969.
91. Калачынскі, М. Рэха зямлі / М. Калачынскі. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1978.
92. Каліна, К. Крылаты конь / К. Каліна. Мінск : Мастицкая літаратура, 1989.
93. Канапелька, А. Летазлічэнне / А. Канапелька. Мінск : Мастицкая літаратура, 1999.
94. Капусцін, А. Быць чалавекам / А. Капусцін. Мінск : Ма-стацкая літаратура, 1981.
95. Капусцін, А. Салёная раса / А. Капусцін. Мінск : Мастицкая літаратура, 1988.
96. Капусцін, А. Усяму белому свету / А. Капусцін. Мінск : Мастицкая літаратура, 1997.
97. Караткевіч, У. Збор твораў : у 8 т. / У. Караткевіч. Мінск, 1987—1994.
98. Каржанеўская, Г. На мове шчасця / Г. Каржанеўская. Мінск : Мастицкая літаратура, 1973.
99. Каржанеўская, Г. Званы гадоў / Г. Каржанеўская. Мінск : Мастицкая літаратура, 1980.
100. Каржанеўская, Г. Асенні мёд / Г. Каржанеўская. Мінск : Мастицкая літаратура, 1993.
101. Карпаў, У. Вясеннія ліўні / У. Карпаў. Мінск : Мастицкая літаратура, 1961.
102. Карызна, У. Доля Русь наша белая / У. Карызна. Мінск : Мастицкая літаратура, 2007.
103. Каўрус, А. Слова наша роднае / А. Каўрус. Мінск : Народная асвета, 1986.

104. *Каўрус, А.* Мова народа — мова пісьменніка / А. Каўрус. Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.
105. *Кірээнка, К.* Жывыя ідуць наперад / К. Кірээнка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1964.
106. *Кірээнка, К.* Калыска вятроў / К. Кірээнка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1985.
107. *Клышка, А.* Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга / А. Клышка. Мінск : Юнацтва, 1988.
108. *Колас, Я.* Збор твораў : у 14 т. / Я. Колас. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1972—1978.
109. *Крамко, Я.* Нёманскія замалёўкі / Я. Крамко. Мінск : Ураджай, 1989.
110. *Крапіва, К.* Збор твораў : у 5 т. / К. Крапіва. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1974—1976.
111. *Краўчанка, У.* Над хваліямі Прывіці / У. Краўчанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1964.
112. *Крупен'ка, Я.* Бусліны човен / Я. Крупен'ка. Мінск : Юнацтва, 1975.
113. *Крупен'ка, Я.* Стрэчанне / Я. Крупен'ка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
114. *Кудравец, А.* Сачыненне на вольную тэму / А. Кудравец. Мінск : Мастацкая літаратура, 1985.
115. *Кулакоўскі, А.* Аповесці і апавяданні / А. Кулакоўскі. Мінск : Мастацкая літаратура, 1979.
116. *Купала, Я.* Збор твораў : у 7 т. / Я. Купала. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1972—1976.
117. *Курскоў, А.* Таямніцы беларускага лесу / А. Курскоў. Мінск : Народная асвета, 1987.
118. *Курыла, Т.* Легенда пра песню / Т. Курыла. Мінск : Юнацтва, 1986.
119. *Левановіч, Л.* Якар надзеі / Л. Левановіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1979.
120. *Лынъкоў, М.* Выбраныя творы / М. Лынъкоў. Мінск : Беларуская думка, 2013.
121. *Лупсякоў, М.* Выбраныя творы / М. Лупсякоў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1963.
122. *Лупсякоў, М.* Міхалаў дуб / М. Лупсякоў. Мінск : Юнацтва, 1974.
123. *Лужанін, М.* Выбраныя творы : у 2 т. / М. Лужанін. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1960.
124. *Мазго, У.* Пад спеў крыніц / У. Мазго. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.

125. *Мазго, У.* У нябёсах вясны / У. Мазго. Мінск : Мастацкая літаратура, 2003.
126. *Мазго, У.* Цуда-вуда / У. Мазго. Мінск : Мастацкая літаратура, 2009.
127. *Марозаў, З.* Гронка зорных суквеццяў / З. Марозаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1998.
128. *Марозаў, З.* Вяртанне да цішыні / З. Марозаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 2006.
129. *Маўр, Я.* Палескія рабінзоны / Я. Маўр. Мінск : Народная асвета, 1978.
130. *Машара, М.* Выбраныя творы / М. Машара. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1958.
131. *Мележ, І.* Збор твораў : у 6 т. / І. Мележ. Мінск : Мастацкая літаратура, 1969—1971.
132. *Мележ, І.* Жыццёвыея клопаты / І. Мележ. Мінск : Мастацкая літаратура, 1975.
133. *Мележ, І.* Бэлья вішні і яблыні / І. Мележ. Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.
134. *Місько, П.* Збор твораў. Т. 1—6 / П. Місько. Мінск : Мастацкая літаратура, 1971.
135. *Мыслівец, В.* Скрыль мёду / В. Мыслівец. Мінск : Мастацкая літаратура, 1984.
136. *Мяжэвіч, У.* На ўсходзе сонца / У. Мяжэвіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
137. *Навуменка, І.* Хлопцы-равеснікі / І. Навуменка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1958.
138. *Навуменка, І.* Верасы на выжарынах / І. Навуменка. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1960.
139. *Навуменка, І.* Таполі юнацтва / І. Навуменка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1966.
140. *Навуменка, І.* Замець жаўталісця / І. Навуменка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1977.
141. Незабудкі : вершы / уклад. У. Карызна, Я. Хвалей. Мінск : Мастацкая літаратура, 2000.
142. Ніве і хлебу : паэзія, проза / уклад. А. Рыбак, К. Цвірка. Мінск : Мастацкая літаратура, 2000.
143. *Новікаў, І.* Выбраныя творы : у 3 т. / І. Новікаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
144. *Пазнякоў, М.* Тры чарадзеі / М. Пазнякоў. Мінск : Юнацтва, 1991.
145. *Панізнік, С.* Слова на дабрыдзень / С. Панізнік. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.

146. *Панчанка, П.* Млечны шлях / П. Панчанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1980.
147. *Панчанка, П.* Маўклівая малітва / П. Панчанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
148. *Панчанка, П.* Горкі жолуд / П. Панчанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
149. *Панчанка, П.* І вера, і вернасць, і вечнасць / П. Панчанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1986.
150. *Папковіч, У.* На досвітку / У. Папковіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1978.
151. *Папковіч, У.* Зерне / У. Папковіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
152. *Парахневіч, М.* Абяцанне / М. Паraphневіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.
153. *Парахневіч, М.* Чаромхавы ранні цвет / М. Паraphневіч. Мінск : Юнацтва, 1984.
154. *Пархута, Я.* Зямля бацькоў нашых / Я. Пархута. Мінск : Полымя, 1988.
155. *Паслядовіч, М.* Аповесці, апавяданні / М. Паслядовіч. Мінск, 1970.
156. *Паслядовіч, М.* З табою побач / М. Паслядовіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1984.
157. *Пестрак, П.* Збор твораў : у 5 т. / П. Пестрак. Мінск : Мастацкая літаратура, 1984—1986.
158. *Прануза, П.* Фарбы восені / П. Прануза. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
159. *Прануза, П.* Звініць ручаёк / П. Прануза. Мінск : Юнацтва, 1988.
160. *Прыгодзіч, З.* Журавы на далёкай пойме / З. Прыгодзіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1984.
161. *Прыгодзіч, З.* Журба мая светлая / З. Прыгодзіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 2008.
162. *Прыходзька, П.* Позняя восень / П. Прыходзька. Мінск : Мастацкая літаратура, 2001.
163. *Пташнікаў, І.* Збор твораў : у 2 т. / І. Пташнікаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1980.
164. *Пушча, Я.* Вершы і паэмы / Я. Пушча. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1968.
165. *Пысін, А.* Збор твораў : у 2 т. / А. Пысін. Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.
166. *Разанаў, А.* Адраджэнне / А. Разанаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1970.
167. *Разанаў, А.* Назаўжды / А. Разанаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1970.

168. *Ракітны, М.* Сярод людзей сваіх / М. Ракітны. Мінск : Мастацкая літаратура, 1967.
169. *Радкевіч, Я.* Горкі мёд / Я. Радкевіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
170. *Радкевіч, Я.* Сутокі дзён / Я. Радкевіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1984.
171. *Рубанаў, У.* Цёплы пух адуванчыкаў / У. Рубанаў. Мінск : Мастацкая літаратура, 1987.
172. *Рунец, П.* Незвычайны наведвальнік / П. Рунец. Мінск : Юнацтва, 1985.
173. *Русак, А.* Звонкія крыніцы / А. Русак. Мінск : Мастацкая літаратура, 1965.
174. *Сабаленка, Р.* Збор твораў : у 2 т. / Р. Сабаленка. Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1967—1968.
175. *Салтук, А.* Пачатак дня / А. Салтук. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
176. *Салтук, А.* Святло зямлі / А. Салтук. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
177. *Сахута, Я.* Беларускае народнае мастацтва / Я. Сахута. Мінск : Беларусь, 1980.
178. *Сачанка, Б.* Барвы ранняй восені / Б. Сачанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1962.
179. *Сачанка, Б.* Зямля маіх продкаў / Б. Сачанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1964.
180. *Сачанка, Б.* Апошнія і першыя / Б. Сачанка. Мінск : Мастицкая літаратура, 2004.
181. *Сіняўскі, І.* Вернасць / І. Сіняўскі. Мінск : Мастицкая літаратура, 1971.
182. *Сіняўскі, І.* Заранка / І. Сіняўскі. Мінск : Юнацтва, 1971.
183. *Сіпакоў, Я.* Пяць струн / Я. Сіпакоў. Мінск : Юнацтва, 1984.
184. *Сіпакоў, Я.* Выбраныя творы : у 2 т. / Я. Сіпакоў. Мінск : Мастицкая літаратура, 1995.
185. *Скрыган, Я.* Выбраныя творы / Я. Скрыган. Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005.
186. Слова аб роднай прыродзе / склад. С. Грабчыкаў. Мінск : Народная асвета, 1989.
187. *Ставер, А.* Жураўлі ляцяць / А. Ставер. Мінск : Мастицкая літаратура, 1972.
188. *Сяргейчык, Ц.* Нататкі акцёра / Ц. Сяргейчык. Мінск : Беларусь, 1986.
189. *Танк, М.* Збор твораў : у 6 т. / М. Танк. Мінск : Мастицкая літаратура, 1978—1981.

190. *Трус, П.* Выбранае / П. Трус. Мінск : Дзяржпедвыд. БССР, 1958.
191. *Тулупава, Н.* Босая цішыня / Н. Тулупава. Мінск : Мастацкая літаратура, 1980.
192. *Тулупава, Н.* Пра што думае кіт / Н. Тулупава. Мінск : Мастацкая літаратура, 1986.
193. *Хадкевіч, Т.* Творы : у 2 т. / Т. Хадкевіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
194. *Хадыка, У.* На ўзвеях дзён / У. Хадыка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1986.
195. *Хаўратовіч, В.* Сонца на кельме / В. Хаўратовіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1983.
196. *Хведаровіч, М.* Выбранныя творы : у 2 т. / М. Хведаровіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
197. *Хомчанка, В.* Выбранныя творы : у 2 т. / В. Хомчанка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1979.
198. *Цвірка, К.* Сцежка дадому / К. Цвірка. Мінск : Мастацкая літаратура, 1980.
199. *Цётка.* Выбранныя творы / Цётка. Мінск : Беларусь, 1967.
200. *Чарняўскі, М.* Чалавечнасць / М. Чарняўскі. Мінск : Мастацкая літаратура, 1971.
201. *Чарняўскі, М.* Звініць званок / М. Чарняўскі. Мінск : Юнацтва, 1982.
202. *Чэрня, Хв.* На скрыжаванні памяці / Хв. Чэрня. Мінск : Мастацкая літаратура, 1982.
203. *Чэрня, Хв.* Музыка дарог / Хв. Чэрня. Мінск : Мастацкая літаратура, 1984.
204. *Шамякін, І.* Збор твораў. Т. 1—5 / І. Шамякін. — Мінск, 1965—1966.
205. *Шамякін, І.* Атланты і карыятыды / І. Шамякін. Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
206. *Шамякін, І.* Экзамен на восень / І. Шамякін. Мінск : Юнацтва, 1975.
207. *Шахавец, У.* Светлая раніца / У. Шахавец. Мінск : Юнацтва, 1988.
208. *Штыхаў, Г.* Ажываюць сівыя стагоддзі / Г. Штыхаў. Мінск : Народная асвета, 1974.
209. *Ягоўдзік, У.* Прыручэнні птушкі / У. Ягоўдзік. Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.
210. *Якімовіч, А.* Збор твораў : у 3 т. / А. Якімовіч. Мінск : Мастацкая літаратура, 1978—1980.
211. *Янкоўскі, Ф.* Само слова гаворыць / Ф. Янкоўскі. Мінск : Мастацкая літаратура, 1986.

З М Е С Т

БЕЛАРУСКАЯ МОВА — НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

§ 1.	Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету.....	3
§ 2.	Літаратурная мова і народныя гаворкі. Нарматывы наасць — асноўная рыса літаратурнай мовы.....	8

ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў В КЛАСЕ

§ 3.	Тэкст, яго стылі і тыпы	13
§ 4.	Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку ў простых і складаных сказах	18
§ 5.	Гукі беларускай мовы. Іх вымаўленне і абазначэнне на пісьме	22
§ 6.	Слова. Яго лексічнае значэнне. Марфемная будова слова. Асноўныя спосабы словаутварэння	25

МАРФАЛОГІЯ І АРФАГРАФІЯ

§ 7.	Самастойныя і службовыя часціны мовы	31
------	--	----

НАЗОЎНІК

§ 8.	Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.....	34
§ 9.	Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назваў. Адушаўлённыя і неадушаўлённыя назоўнікі	37
§ 10.	Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя	43
§ 11.	Назоўнікі зборныя і рэчыўныя	46
§ 12.	Працяжнік паміж дзеянікам і выказнікам, якія выражаны назоўнікамі	48

§ 13. Афіцыйны стыль маўлення, яго жанры, сфера выкарыстання	50
§ 14. Род назоўнікаў	53
§ 15. Назоўнікі агульнага роду	56
§ 16. Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку	59
§ 17. Асновы назоўнікаў. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення (у давальным і месным склонах адзіночнага ліку)	64
§ 18. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (у родным і месным склонах адзіночнага ліку)	67
§ 19. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення (у творным склоне адзіночнага ліку)	72
§ 20. Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным і творным склонах)	75
§ 21. Скланенне прозвішчаў і назваў населеных пунктаў на <i>-оў, -ёў, -аў, -еў, -ын, -иń</i>	79
§ 22. Рознаскланяльныя назоўнікі	81
§ 23. Нескланяльныя назоўнікі	85
§ 24. Спосабы ўтварэння назоўнікаў	87
§ 25. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі <i>-ак-, -ык- (-ик-), -ачк-, -ечк-</i>	89
§ 26. Мяккі знак перад суфіксамі <i>-к-, -чиk-</i> і ў суфіксах <i>-анък-, -енък-</i>	92
§ 27. Складаныя назоўнікі, іх правапіс	95
§ 28. Правапіс <i>не</i> (<i>ня</i>), <i>ni</i> з назоўнікамі	98

ПРЫМЕТНІК

§ 29. Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма	103
§ 30. Паглыбленне паняцця пра апісанне: спосабы апісанняў	108
§ 31. Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні	111
§ 32. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне	115

§ 33. Поўная і кароткая формы якасных прыметнікаў	119
§ 34. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў	122
§ 35. Скланенне прыметнікаў у множным ліку	127
§ 36. Скланенне прыналежных прыметнікаў	129
§ 37. Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў	133
§ 38. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання, правапіс	135
§ 39. Прыметнікі з суфіксам <i>-ск-</i> , іх правапіс	138
§ 40. Правапіс <i>-н-</i> і <i>-нн-</i> у прыметніках	140
§ 41. Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў	143
§ 42. Правапіс <i>не (ня)</i> з прыметнікамі	146

ЛІЧЭБНІК

§ 43. Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, мар- фалагічныя прыметы, сінтаксічная роля	150
§ 44. Лічэбнікі колькасныя (зборныя і дробавыя) і парад- кавыя	153
§ 45. Паглыбленне паняцця пра разважанне: асаблівасці разгортвання думкі ў тэкстах-разважаннях	156
§ 46. Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэб- нікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс	160
§ 47. Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэб- нікаў	175
§ 48. Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэб- нікаў	178
§ 49. Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў	182

ЗАЙМЕННІК

§ 50. Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, мар- фалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатко- вая форма. Разрады займеннікаў па значэнні	190
§ 51. Паглыбленне паняцця пра апавяданне (асаблівасці разгортвання думкі ў ім)	194
§ 52. Складаны план	196
§ 53. Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс	199

ДЗЕЯСЛОЎ

§ 54. Дзеяслоў як часціна мовы: агульнае значэнне, мар- фалагічныя прыметы, сінтаксічная роля	226
--	-----

§ 55. Правапіс <i>не</i> (<i>ня</i>), <i>ні</i> з дзеясловамі	230
§ 56. Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічна роля	232
§ 57. Публіцыстычны стыль, яго жанры, сфера выкары- стання.....	236
§ 58. Асабовыя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс кан- чаткаў.....	240
§ 59. Безасабовыя дзеясловы, іх ужыванне	243
§ 60. Зваротныя дзеясловы, іх ужыванне	245
§ 61. Трыванні дзеясловы. Утварэнне і ўжыванне дзеясло- ваў закончанага і незакончанага трывання	247
§ 62. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі <i>-ава-</i> (<i>-ява-</i>), <i>-ыва-</i> <i>(-іва-)</i> , <i>-ва-</i> , <i>-оўва-</i> (<i>-ёўва-</i>)	252
§ 63. Лады дзеясловы. Абвесны лад	257
§ 64. Часы дзеясловы, утварэнне і ўжыванне часавых фор- маў дзеясловы	260
§ 65. Змяненне дзеясловаў I і II спражэнняў	268
§ 66. Рознаспрагальныя дзеясловы	274
§ 67. Патрабаванні да сцілага пераказу	276
§ 68. Дзеясловы ўмоўнага ладу: іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс	279
§ 69. Дзеясловы загаднага ладу: іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс	281
§ 70. Спосабы ўтварэння дзеясловаў	287
ПАДАГУЛЬНЕНИЕ І СІСТЭМАТИЗАЦЫЯ ВЫВУЧА- НАГА ЗА ГОД	291
Падказкі да рубрыкі «Для цікаўных»	299
Тлумачальны слоўнік	301
Руска-беларускі слоўнік	304
Спіс выкарыстанай літаратуры	306

(Назва і нумар установы агульнай сярэдняй адукацыі)

Навучальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапаможніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстанне вучэбным дапаможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Вучэбнае выданне

**Красней Віктар Пятровіч
Лаўрэль Яўген Мядодзьевіч
Рачэўскі Станіслаў Рыгоравіч**

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Вучэбны дапаможнік для 6 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання

2-е выданне, перапрацаванае і дапоўненае

Падпісана ў друк 25.03.2015. Фармат 60x90^{1/16}. Папера афсетная.
Ум. друк. арк. 20,0. Ул.-выд. арк. 11,94. Тыраж 123 000. Заказ

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела Г. І. Бандарэнка
Рэдактар Л. Ф. Леўкіна. Мастакі Ю. Д. Бяспалая, Л. А. Пастушэнка
Вокладка мастака М. Я. Шкурпіт. Мастакі рэдактар М. Я. Шкурпіт
Тэхнічнае рэдагаванне і камп'ютарная вёрстка М. І. Чаплаводскай
Карэктары К. В. Шобік, Д. Р. Лосік, Л. Г. Ганчарэнка

Навукова-метадычна ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі»
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне аб дзяржайной
рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалініка друкаваных
выданняў № 1/263 ад 02.04.2014. Вул. Карабля, 16, 220004, г. Мінск

ААТ «Паліграфкамбінат імя Якуба Коласа».
Пасведчанне аб дзяржайной рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвалініка друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013.
Вул. Каржанеўскага, 20, 220024, г. Мінск